

Ба 85356

# БЕЛАРУСКАЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА І КРЫІТЫКА

БІБЛІЯГРАФІЯ

1945 = 1963

МІНСК · 1964

Крендзель Р. Н. Вакуумное звено  
в системе походий. (Общие  
указания, посвященные ми-  
нералургии материалов СССР).  
"Советский минералог", 1965,  
№ 6 (94), с. 52-66. (Об указании  
"Белорусские гипса-минерализации  
и кристаллы" с. на с. 57-58).

КНИЖНАЯ  
ПАЛАТА  
БССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА БССР им. В. И. ЛЕНИНА

Отдел белорусской литературы и библиографии

Н. ВАТАЦИ

БЕЛОРУССКОЕ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
И КРИТИКА

(1945 — 1963)

*Библиография отдельных изданий*

Минск — 1964

ДЗЯРЖАУНАЯ БІБЛІЯТЭКА БССР імя У. І. ЛЕНИНА

Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфії

Бел. аддзед

1994 г.

Н. ВАТАЦЫ

*Н. Ватацы*

БЕЛАРУСКАЕ  
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА  
І КРЫТЫКА

(1945 — 1963)

*Бібліографія асобных выданняў*

Мінск — 1964



ГРАМАДСКАЯ РЭДКАЛЕГІЯ:

*С АЛЕКСАНДРОВІЧ, Я. КАЗЕКА, Р. ШКРАБА*

## УВОДЗІНЫ

Савецкае літаратуразнаўства і крытыка служаць камуністычнаму выхаванню народа. Перад імі стаяць адказнейшыя задачы вывучэння мастацкай творчасці, заканамернасцей літаратурнага працэсу, даследавання спадчыны класікаў, абагульнення вопыту савецкай літаратуры. Яны павінны аказваць рэальную дапамогу сучаснаму літаратурнаму развіццю.

Беларускае літаратуразнаўства — наука маладая. Яна пачала складвацца ў XIX стагоддзі.

На першым этапе вывучэнне беларускай літаратуры было цесна звязана з даследаваннем побыту, мовы і фальклора. Першымі даследчыкамі ў галіне этнографіі, фальклора і літаратуры беларускага народа былі рускія і польскія вучоныя. Вялікі ўплыў на развіццё беларускай этнографіі і літаратуразнаўства мелі выступленні рэвалюцыйных дэмакратаў Герцэна, Дабралюбава і Някрасава ў абарону беларускай нацыянальнай культуры. М. А. Дабралюбаў рашуча абараняў нацыянальную годнасць беларусаў. Ён пісаў: «Относительно белорусского крестьянина дело давно решенное: забит окончательно, так что даже лишился употребления человеческих способностей. Не знаем, в какой степени должно это мнение, потому что не изучали специально белорусского края, но поверить ему, разумеется, не можем. [Целый край так вот взяли и забили, — как бы не так! Это так же, как итальянцев забили, расслабили, лишили любви к родине и к свободе!.. Посмотрите-ка теперь на них... Во всяком случае, вопрос о характеристике белорусов должен скоро быть разъяснен трудами местных писателей]. Посмотрим, что еще скажут сами белорусы»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Добролюбов Н. А. Черты для характеристики русского простонародья. В кн.: Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений, т. 2. 1935, с. 260—261.

I сапраўды, побач з працамі рускіх і польскіх вучоных В. Сопікава, А. Н. Пыпіна, А. Н. Бесялоўскага, С. Ліндэ, Т. Нарбута і іншых, пачалі з'яўляцца работы мясцовых аўтараў: П. І. Шпілеўскага<sup>1</sup>, І. І. Насовіча, П. Я. Нікіфароўскага, П. В. Шэйна, Е. Р. Раманава, Я. Ф. Карскага і іншых. Яны сабралі і пракаменціравалі вялікую колькасць этнографічных і фальклорных матэрыялаў і ў сваіх работах паказалі хараство беларускай народнай творчасці, якая раскрывае думы і спадзяванні беларуса-працаўніка. Выдающа і книгі па пытаннях беларускай пісьменнасці і літаратуры (кнігі А. С. Архангельскага<sup>2</sup>, П. В. Владзімірава<sup>3</sup>, А. Н. Бесялоўскага<sup>4</sup>, Я. Ф. Карскага<sup>5</sup> і інш.). У гэтых працах даследавалася пераважна старажытная літаратура.

Узнікненне шырокага літаратурнага руху ў Беларусі было звязана з рэвалюцыйнымі падзеямі 1905—1907 гг., калі беларускі народ атрымаў права на выданне книг і газет на роднай мове, калі зарадзіўся легальны нацыянальны друк (газеты «Наша доля», «Наша ніва» і інш.). Рэвалюцыйная барацьба беларускага народа спалучалася ў той час з нацыянальна-вызваленчым рухам. «Людзьмі звацца» хацелі працоўныя Беларусі, аб гэтым рашуча заявлі песьяры працоўнага народа Янка Купала і Якуб Колас. На малады, бадзёры голас беларускай літаратуры звярнуў увагу пралетарскі пісьменнік Максім Горкі<sup>6</sup> і іншыя перадавыя дзеячы славянскай культуры.

<sup>1</sup> «Путешествие по Полесью и белорусскому краю» П. І. Шпілеўскага друкалася ў часопісе «Современник» (1853, №№ 6—8, отд. II; 1854, т. 48, №№ 11—12, отд. II; 1855, т. 52, № 7, отд. II).

<sup>2</sup> Архангельский А. Очерки из истории западнорусской литературы XVI—XVII вв. Борьба с католичеством и западнорусская литература конца XVI — перв. половины XVII в. М., 1888.

<sup>3</sup> Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина, его переводы, печатные издания и языки. Спб., 1888; Владимиров П. В. Обзор южнорусских и западнорусских памятников письменности от XI до XVII столетия. Кіеў, 1890.

<sup>4</sup> Веселовский А. Н. Белорусские повести о Тристане, Бове и Атыли в Познанской рукописи конца XVI в. В кн. автора: Из истории романа и повести. т. 2. Спб., 1888.

<sup>5</sup> Карский Е. Ф. Западнорусские переводы псалтыри в XV—XVII веках. Исследование Е. Ф. Карского. Варшава, 1896.

<sup>6</sup> Горький М. О писателях-самоучках. Жур. «Современный мир», 1911, № 2, с. 208.

У гэты час друкуюцца першыя агляды новай беларускай літаратуры. У 1908 годзе ўкраінскі вучоны Іларыён Святыцкі выдае ў Львове кнігу «Відроджене білоруського письменства». У гэтай кнізе былі ўпершыню апублікаваны рэвалюцыйныя вершы Янкі Купалы «Там» і «Што ты спіш?», якія, як пісаў аўтар кнігі, па цэнзурных умовах, «...яшчэ не так скора ўбачаць свет у Расіі»<sup>1</sup>. На старонках газет «Наша доля» (1906) і «Наша ніва» (1906—1915) з'яўляюцца артыкулы, прысвеченныя надзёным пытанням беларускай літаратуры. З літаратурна-крытычнымі артыкуламі выступаюць пісьменнікі Янка Купала, Якуб Колас, Цётка, Цішка Гартны, Сяргей Палуян і інш. Палемізуючы з буржуазнымі эстэтамі, яны адстойвалі рэвалюцыйна-дэмакратычныя прынцыпы перадавой беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя. Асабліва цікавая ў гэтых адносінах літаратурная дзейнасць Максіма Багдановіча, які пільна сачыў за развіццём беларускай літаратуры і за літаратурамі іншых славянскіх народоў, сістэматычна змяшчаў у друку агляды літаратуры і рээзій на новыя кнігі. Некаторыя навукова-папулярныя нарысы Максіма Багдановіча, у якіх даваліся і агляды літаратуры, былі выдадзены на рускай мове брашурамі<sup>2</sup>. Зачаткі прафесійнай крытыкі бачым мы і ў літаратурнай дзейнасці без пары загінуўшага маладога пісьменніка Сяргея Палуяна.

Беларускае літаратуразнаўства як навука і прафесійная літаратурная крытыка канчаткова сфарміраваліся толькі пасля перамогі Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі. У 1921 годзе акадэмік Я. Ф. Карскі выпусціў брашуру «Что предстоит сделать по белорусскому языку и литературе?»<sup>3</sup>, у якой намеціў цэлую праграму вывучэн-

<sup>1</sup> Святыцкі І. Відрожене білоруського письменства.  
Львів, 1908, с. 54.

<sup>2</sup> Богданович М. Червонная Русь. (Австрийские украинцы). М., Книгоизд-во К. Ф. Некрасова, 1914. 31 с. (Б-ка войны, № 8—9). — Богданович М. Угорская Русь. М., Книгоизд-во К. Ф. Некрасова, 1914. 16 с. (Б-ка войны, № 24). — Богданович М. Братья-чехи. М., Книгоизд-во К. Ф. Некрасова, 1914. 16 с. (Б-ка войны, № 28). — Богданович М. Белорусское возрождение. М., Изд. жур. «Украинская жизнь», 1916. 24 с. (Отд. оттиск из жур. «Украинская жизнь», 1915, № 1—2).

<sup>3</sup> Карский Е. Ф. Что предстоит сделать по белорусскому языку и литературе? Минск, Госиздат БССР, 1921.

ня беларускай мовы, а таксама паставіў пытанне аб стварэнні навуковай бібліографіі літаратурных тэкстаў як першапачатковым этапе вывучэння беларускай літаратуры. З пачатку 20-х гадоў пачалося сістэматычнае вывучэнне беларускай літаратуры.

У самыя першыя гады Савецкай улады ў Маскве і Петраградзе выдаецца некалькі кніг па гісторыі літаратуры. У 1920 годзе ў Маскве выйшаў зборнік «Очерки белорусской литературы»<sup>1</sup> пад рэдакцыяй Н. А. Янчука. У кнігу увайшоў пераклад з украінскай на рускую мову працы І. Святыцкага «Возрождение белорусской литературы» і агляд Н. А. Янчука «Новейшая белорусская литература». У гэтым жа годзе ў Вільні выдаецца на беларускай мове кніга «Гісторыя беларускай літаратуры», напісаная М. Гарэцкім<sup>2</sup>. Расійская Акадэмія навук выдае ў Петраградзе другі выпуск 3-га тома працы Я. Ф. Карскага «Белорусы» — «Старая западнорусская письменность» (1921)<sup>3</sup>. У наступным, 1922 годзе, выдаецца трэці выпуск 3-га тома гэтай працы — «Художественная литература на родном языке»<sup>4</sup>, у якім зроблен агляд беларускай літаратуры XIX — XX стагоддзя (да 1921 г. уключчна). У гэтым жа годзе выдаецца кніга прафесара Н. А. Янчука «Нарысы па гісторыі літаратуры. Странаўні перыяд»<sup>5</sup>. Услед за імі выходзяць кнігі А. В. Багдановіча «Новая беларуская літаратура» (1925)<sup>6</sup>, М. Піятуховіча «Нарысы гісторыі беларускай літарату-

<sup>1</sup> Очерки белорусской литературы. Под ред. Н. А. Янчука. Вып. I. Новейшая литература. М., 1920.

<sup>2</sup> Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. Вільня, кошт. У. Знамяроўскага і З. Будзькі, 1920. 208 с.

<sup>3</sup> Карский Е. Ф. Белорусы. т. III. Очерки словесности белорусского племени. Вып. 2. Старая западнорусская письменность. Пгр., 1921. VIII, 246 с.

<sup>4</sup> Карский Е. Ф. Белорусы. т. III. Очерки словесности белорусского племени. Вып. 3. Художественная литература на родном языке. Пгр., 1922. VIII, 455 с.

<sup>5</sup> Янчук Н. А. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Странаўні перыяд. (Курс прачытан у Маскоўскім універсітэце). Мінск, «Адраджэнне», 1922. 119 с.

<sup>6</sup> Багдановіч А. В. Новая беларуская літаратура. Віцебск, выд. Акруговага т-ва краязнаўства, 1925. 25 с.

ры» (1928)<sup>1</sup>. Некаторыя цікавыя работы былі апубліканы ў якасці ўступных артыкулаў да збораў твораў беларускіх пісьменнікаў (напрыклад, артыкул І. Замоціна ў другім томе «Твораў» М. Багдановіча, выдадзеным у 1828 годзе).

З першых жа кроکаў развіцця савецкай беларускай літаратуры складваецца і беларуская савецкая крытыка. У 1922 годзе пачаў выдавацца часопіс «Полымя», у 1923—«Маладняк», 1927—«Узвышша» і іншыя часопісы, у якіх былі створаны пастаянныя аддзелы крытыкі і бібліографіі. З крытычнымі артыкууламі і рэцэнзіямі выступалі пісьменнікі Я. Колас, Ц. Гартны, К. Чорны, К. Крапіва, П. Глебка і іншыя, але паступова ўсё больш выступаюць у друку і прафесійныя літаратуразнаўцы і крытыкі. Некаторыя з работ гэтых аўтараў былі выдадзены асобнымі адбіткамі з часопісаў «Полымя», «Узвышша», «Працы Беларускага Дзяржаўнага універсітэта»<sup>2</sup>.

У другой палове 20-х гадоў было выдадзена тры зборнікі крытычных артыкуалаў асобных аўтараў — З. Жылуновіча [Цішкі Гартнага]<sup>3</sup>, Т. Глыбоцкага [Алеся Дудара]<sup>4</sup> і М. Байкова<sup>5</sup>. У 1928 годзе быў выдадзены агляд дзейнасці літаратурнай арганізацыі «Маладняк»<sup>6</sup>. У гэты ж перыяд выйшла з друку некалькі зборнікаў матэрыялаў і артыкуалаў аб класіках бела-

<sup>1</sup> Піятуховіч М. М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры. ч. I. (Агляд літаратурна-ідэалагічных пльняў XIX і XX ст.) Мінск, Белдзяржвыд, 1928. 121 с.

<sup>2</sup> Мачульскі В. Да пытання аб беларускім элеменце ў «Слове аб палку Гаравым». Мінск, 1929. 116 с.; Шлюбскі А. Бядуля як этнограф. Мінск, 1925. 8 с.; Вазнясенскі А. Н. Асноўныя прынцыпы пабудовы беларускай навукі аб літаратуре. Мінск, 1927. 23 с.; Вазнясенскі А. Н. Паэмы Янкі Купалы. (Сюжэтная пабудова і стыль). Мінск, 1927. 36 с.; Вознесенскі А. Н. Традыция «формальных» (эстетических) изучений в науке о литературе. Мінск, 1927. 32 с.

<sup>3</sup> Жылуновіч З. Узгоркі і нізіны. Крытычныя нарысы. Мінск, 1928. 322 с.

<sup>4</sup> Глыбоцкі Т. Пра нашы літаратурныя справы. Крытычныя нарысы. Мінск, 1928. 252 с.

<sup>5</sup> Байкоў М. На літаратурныя тэмы. Зборнік артыкуалаў. Мінск, 1929. 213 с.

<sup>6</sup> Гарэцкі М. «Маладняк» за пяць гадоў. 1923—1928. Мінск. Белдзяржвыд, 1928. 123 с.

рускай літаратуры («Маладняк» — Янку Купалу»<sup>1</sup>, «Якуб Колас у літаратурнай крытыцы»<sup>2</sup>, «Янка Купала ў літаратурнай крытыцы»<sup>3</sup>, «Цішка Гартны ў літаратурнай крытыцы»<sup>4</sup>). Цікавіліся беларускія літаратуразнаўцы 20-х гадоў і пытаннямі тэорыі літаратуры<sup>5</sup>.

30-я гады харектарызуюцца вострай ідэйнай барацьбой у беларускім савецкім літаратуразнаўстве. Змагаючыся за чысціню марксісцка-ленінскай метадалогіі, крытыка таго часу яшчэ не заўсёды ўзнімалася да навукова-абгрунтаванага вырашэння пастаўленых жыщём проблем і часта спаўзала на пазіцыі вульгарнага сацыялагізму. Але крытычныя працы таго часу з'яўляюцца яскравым адбіткам літаратурнага руху 30-х гадоў. У гэты час выдаваліся кнігі, у якіх разглядаліся задачы мастацкай літаратуры і праблемы пісьменніцкага майстэрства<sup>6</sup>,

<sup>1</sup> «Маладняк» — Янку Купалу. Да яго 20-гадовага юбілею. Мінск, 1925. 63 с.

<sup>2</sup> Якуб Колас у літаратурнай крытыцы. Да 20-гадовага юбілею літаратурнай дзеянасці. Мінск, Белдзяржвыд, 1926. 164 с.

<sup>3</sup> Янка Купала ў літаратурнай крытыцы. Пад рэд. З. Жылуновіча і М. Байкова. Мінск, Белдзяржвыд, 1928. 260 с.

<sup>4</sup> Цішка Гартны ў літаратурнай крытыцы. Да 20-годдзя яго літаратурнай дзеянасці. 1908—1928. Мінск, Белдзяржвыд, 1928. 214 с.

<sup>5</sup> Барычэўскі А. І. Паэтыка літаратурных жанраў. Мінск, Белдзяржвыд, 1927. 167 с.; Барычэўскі А. Тэорыя санета. Мінск, выд-ва «Маладняка», 1927. 54 с.

<sup>6</sup> За высокую якасць літаратуры. (Зборнік дакладаў на пленуме Аргкамітэта ССПБ). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1934. 155 с. (У кнізе змешчаны даклады Я. Коласа, А. Александровіча, М. Піятуховіча, М. Клімковіча, Я. Бранштэйна, І. Харыка і Х. Дунца); Жаброўскі В. Ю. Задачы мастацкай літаратуры БССР. Прамова на пашыраным пленуме Арганізацыйнага камітэта Саюза Савецкіх пісьменнікаў БССР 23 лютага 1933 года. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1933. 143 с.; Канакоцін О. Літаратура — зброя класавай барацьбы. Мінск, Белдзяржвыд, 1931. 168 с.; Пісьменнікі БССР на I-м Усесаюзным з'ездзе савецкіх пісьменнікаў. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1935. 116 с. (У кнізе змешчаны выступленні Н. Гікалы, Д. Ю. Коніка, М. Клімкоўчы, Я. Коласа, А. Александровіча, М. Лынькова, І. Харыка, К. Чорнага і Я. Бранштэйна).

агляды літаратуры<sup>1</sup>, работы, прысвечаныя праблемам жанру драматургії<sup>2</sup>, літаратуры для дзяцей<sup>3</sup>, папулярныя нарысы аб літаратурнай дзеянасці асобных пісьменнікаў<sup>4</sup>, метадычныя дапаможнікі для выкладчыкаў літаратуры<sup>5</sup> і інш.

<sup>1</sup> Конік Д. Ю. Беларуская савецкая літаратура на ўзdyме. (Правкова загадчыка аддзела культуры і прарапанды ЦК КП(б)Б на першым Усебеларускім з'ездзе пісьменнікаў). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1934; Клімковіч М. Літаратура савецкай Беларусі за 15 год. (Справаздачны даклад Аргкамітэта ССП на 1-м Усебеларускім з'ездзе пісьменнікаў). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1934. 83 с.; Клімковіч М. Літаратура Советской Белоруссии. Доклад на III пленуме Союза советских писателей СССР. Минск, 1936. 47 с.; Аляксандровіч А. Беларуская савецкая паэзія. Даклад на III пленуме Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР. (Люты 1936 г. Мінск). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 95 с.

<sup>2</sup> Драматургія. Першы дыскусійны зборнік аўтаномнай секцыі драматургаў Аргкамітэта ССП БССР і Інстытута літаратуры і мастацтва. Пад рэд. А. Аляксандровіча, І. Гурскага, Х. Дунца, Я. Коласа, М. Клімковіча. Мінск, 1934. 185 с. (Беларус. Акад. науک); Вольскі В. Сучасныя праблемы беларускай савецкай драматургії. Даклад на I-й Усебеларускай нарадзе па драматургіі. 15 красавіка 1933 г. Мінск, 1934. 39 с. (Беларус. Акад. науک, Ін-т літаратуразнаўства); Модэль М. Тэатр і драматургія. Крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1935. 138 с.

<sup>3</sup> Аб дзіцячай літаратуре. Крытычны зборнік. Пад рэд. Я. Бранштэйна. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1934. 63 с. У кнізе змешчаны артыкулы М. Горкага, А. Стэцкага, Я. Бранштэйна, В. В. Селіванавай і В. Вольскага).

<sup>4</sup> Бэндэ Л. Янка Купала. Крытычны нарыс. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1932. 94 с.; Бэндэ Л. Андрэй Аляксандровіч. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1932. 81 с.; Дзякаў А. І. Трыццацігоддзе літаратурнай дзеянасці народнага паэта БССР Янкі Купалы. 1905—1935 г. (Даклад на ўрачыстым юбілейным сходзе 11 снежня 1935 г.) Мінск, Беларус. Акад. наукаў, 1936. 32 с.; Кучар А. Творчасць М. Багдановіча. (Матэрыял для выкладчыка беларускай літаратуры). Мінск, 1939. 12 с.

<sup>5</sup> Бранштэйн Я. Літаратурная вучоба. (Вып. 1). У дапамогу выкладчыкам літаратуры і кіраўнікам літгурткоў. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1935. 63 с. (У кнізе аналізу юца асобныя творы Я. Купалы, Я. Коласа, М. Чарота, А. Аляксандровіча, К. Крапівы, З. Бядулі, П. Галавача, М. Лынькова, М. Зарэцкага і К. Чорнага); У дапамогу настаўніку. (Зборнік артыкулаў па беларускай літаратуре). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1940. 53 с. (Змест: Барысенка В. Дунін-Марцікевіч. — Бараг Л. Цётка. — Кучар А. Я. Купала, Я. Колас, З. Бядуля, М. Багдановіч).

У 1940 годзе быў выдадзены зборнік тэкстаў «Беларуская літаратура XIX стагоддзя»<sup>1</sup>. Некаторыя літара-туразнаўцы напісалі кнігі аб рускай, украінскай і замеж-най літаратуре<sup>2</sup>.

Гэтым у асноўным вычэрпваеца спіс літаратура-знаўчых кніг, выдадзеных да Вялікай Айчыннай вайны<sup>3</sup>.

Літаратуразнаўства і крытыка ў Беларусі ў 20—30-х гадах значна адставалі ад імклівага руху беларускай са-вецкай літаратуры. Толькі ў пасляваенны перыяд, асаб-ліва за апошнія гады, беларускае літаратуразнаўства дасягнула прыкметных поспехаў.

Першымі пасляваеннымі работамі беларускіх літара-туразнаўцаў былі манаграфіі або папулярныя нарысы аб жыцці і літаратурнай дзейнасці асобных беларускіх пісьменнікаў. Першая такая манаграфія была прысвяча-на народнаму паэту Янку Купалу. Яна напісана рускім пісьменнікам, крытыкам і перакладчыкам Я. Мазалько-вым і выдадзена ў Маскве<sup>4</sup>. З таго часу, з 1949 па 1963

<sup>1</sup> Беларуская літаратура XIX стагоддзя. Зборнік тэкстаў. Пад рэд. Я. Купалы. Матэрыялы падабраны і апрацаваны В. В. Барысенкам, М. Г. Ларчанкам і Л. І. Фіглоўскай. Мінск, 1940. 224 с. з партр. (Акад. навук БССР. Ин-т мовы і літа-ратуры).

<sup>2</sup> Карабан С. И. В. Г. Белинский, его философские, эстетические и критические взгляды. Минск, Белорус. Акад. наук, 1936. 195 с. с илл. (Белорус. Акад. наук. Ин-т философии и права); Альтман П. Т. Г. Шаўчэнка. Біографічны нарыс. Мінск, Акад. навук БССР, 1939. 64 с. з партр.; Увянок Т. Г. Шаўчэнку. [Зб. артыкулаў і мастацкіх твораў, прысвечаных паэту]. Пад рэд. Я. Коласа і М. Лынькова. Мінск, 1939. 183 с.; Фінкель У. Шолам-Алейхем. Пер. з яўр. мовы В. Вольскага. Мінск, 1939. 119 с.; Фінкель У. Мэндэле Мойхер-Сфорым. (Дзіцячы і юнацкія гады). Пер. з яўр. мовы В. Вольскага. Мінск, 1940. 162 с.; Дворкина Ю. А. Фердинанд Фрейдигат. Под ред. проф. Ф. Шиллера. Минск, Белорус. Акад. наук, 1935. 94 с. (Белорус. Акад. наук. Ин-т литературы и искусства).

<sup>3</sup> У час вайны былі надрукаваны два зборнікі ўспамінаў і артыку-лаў, прысвечаных памяці Янкі Купалы: Памяці Янкі Купа-лы. (1882—1942). М., Выд-ва ЦК КП(б)Б «Савецкая Бела-русь», 1943. 72 с. з партр. і іл.; Памяць Янкі Купалы. Сборник под ред. народнаго поэта БССР Якуба Коласа. (Ташкент), Изд-во Акад. наук БССР, 1943. 76 с.

<sup>4</sup> Мозольков Е. Янка Купала. Жизнь и творчество. М., Сов. писатель, 1949. 183 с. с илл.

год выдадзена каля 50 кніг, прысвеченых жыццю і творчасці асобных пісьменнікаў — В. Дуніна-Марцікевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, М. Багдановіча, Цёткі, Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, Ц. Гартнага, Я. Маўра, М. Чарота, К. Чорнага, К. Крапівы, М. Лынькова, П. Глебкі, П. Броўкі, Э. Самуйлёнка, П. Пестрака, М. Танка, А. Куляшова, Хв. Шынклера, П. Панчанкі і Я. Брыля<sup>1</sup>.

Побач з манографіямі выдаюца зборнікі матэрыялаў, успамінаў і артыкулаў аб вядомых беларускіх пісьменніках. Такія зборнікі прысвечаны Я. Купалу, Я. Коласу, К. Чорнаму, Э. Самуйлёнку<sup>2</sup>. Некалькі пазней з'яўляюцца кнігі, прысвечаныя дэталёваму аналізу асобных твораў пісьменнікаў<sup>3</sup>.

Ад аналізу творчасці асобных пісьменнікаў беларускія літаратуразнаўцы і крытыкі паступова пераходзяць да абагульняючых прац, у якіх імкнуща намаляваць карціну развіцця беларускай літаратуры і раскрыць за канамернасці літаратурных з'яў, выявіць традыцыі класічнай спадчыны і новыя якасці савецкай літаратуры. Подступам да такіх работ былі агляды беларускай літаратуры па перыядах. Гэта кнігі М. К. Дабрыніна «Беларуская літаратура. Старожытны перыяд» (Мінск, 1952); П. П. Ахрыменкі «Белорусская литература второй половины XVII—XVIII веков» (Гомель, 1957); В. Вольскага «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізму» (Мінск, 1958); С. К. Майхровіча «Нарысы беларускай літаратуры XIX стагоддзя» (Мінск, 1957); «Очерк истории белорусской советской литературы» (М., 1954), падрыхтаваны Інстытутам літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР і выдадзены Інстытутам сусветнай літаратуры імя А. М. Горкага; «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры» (Мінск, 1956), напісаныя калектывам супрацоўнікаў Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы, і інш.

<sup>1</sup> Бібліографічнае апісанне кніг гл. у даведніку пад парадковымі №№ 162—165, 170, 171, 173, 174, 176, 178—180, 183—185, 187, 192—205, 226, 227, 228, 230, 234, 236, 243—252, 255, 257, 258, 268—270, 271, 277, 278, 280, 282, 285, 289, 290, 290a, 294, 296, 298—301, 309.

<sup>2</sup> Гл. №№ 190, 191, 239—242, 286, 297.

<sup>3</sup> Гл. №№ 206, 216, 218.

У кнігах, прысвеченых разгляду літаратуры дарэвальцыйнага перыяду, сабраны багаты фактычны матэрыял. Чытчу сталі вядомы многія новыя факты з творчай біяграфіі В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, А. Гурыновіча і інш. пісьменнікаў-дэмакратаў XIX стагоддзя.

Значна слабей да таго часу была распрацавана гісторыя беларускай савецкай літаратуры. «Очерк истории белорусской советской литературы»<sup>1</sup>, выдадзены ў 1964 годзе ў Маскве, напісаны быў яшчэ ва ўмовах панавания культуры асобы. З гэтай прычыны ў ім німа імён таленавітных беларускіх савецкіх пісьменнікаў, і кніга не дae поўнай карціны развіцця беларускай савецкай літаратуры. Мала новага ўносіць у гэтых адносінах і дапаможнік для вышэйших навучальных установ «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры», выдадзены ў 1956 годзе. Калектыв Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР працуе зараз над чатырохтомным нарысам гісторыі беларускай літаратуры, у якім савецкай літаратуры будзе адведзена вялікае месца.

Велізарнае значэнне для развіцця беларускага літаратуразнаўства, як і для развіцця ўсіх навук, меў XX з'езд КПСС. Именна пасля XX з'езда беларускае літаратуразнаўства і крытыка ад збору літаратурных фактаў пераходзяць да глыбокага аналізу і абагульнення. Яшчэ больш нацэльваюць літаратуразнаўства на распрацоўку тэарэтычных пытанняў і, у першую чаргу, тэорыі сацыялістычнага рэалізму, рашэнні XXII з'езда нашай партыі і прынятая з'ездам Праграма КПСС.

У 1957—1963 гг. выдаюцца літаратуразнаўчыя і крытычныя работы, у якіх выкарыстоўваюцца багатыя архіўныя фонды і вялікі фактычны матэрыял, даследуюцца новыя з'явы ў нашай літаратуры, творча развіваецца марксісцка-ленінская навука аб літаратуры. З 1958 года Інстытут літаратуры Акадэміі навук БССР пачаў выдаваць выпускі зборніка «Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі»<sup>1</sup>, у якіх змяшчаюцца як тэа-

<sup>1</sup> Очерк истории белорусской советской литературы. М., Изд-во Акад. наук СССР, 1954. 400 с.

рэтычныя працы, так і новыя архіўныя публікацыі. Некаторыя работы шырока ставяць пытанні ўзнікнення і развіцця ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя крытычнага рэалізму (Барысенка В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя. Мінск, 1957. Ларчанка М. На шляхах да рэалізму. Мінск, 1958; Па шляху рэалізму. Мінск, 1959) і праблемы развіцця сацыялістычнага рэалізма (Іавашин В. У истоках соціалистического реализма. Минск, 1963; Перкін Н. С. Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры. Мінск, 1960). У гэтых працах асвятляюцца праблемы народнасці, партыйнасці і нацыянальнай спецыфікі беларускай літаратуры.

Вырашаючы праблему народнасці мастацкай літаратуры, беларускія даследчыкі вывучаюць узаемасувязі вуснай народнай творчасці і літаратуры. З 1961 года выдадзена некалькі кніг на гэту тэму (Ахрыменка П. Беларуская літаратура і фольклор. Мінск, 1962; Василёнок С. И. Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма. М., 1961; Грыйчык М. Максім Багдановіч і народная паэзія. Мінск, 1963).

У апошні час у працах беларускіх літаратуразнаўцаў і крытыкаў заўважаецца ўсё большая зацікаўленасць праблемамі майстэрства пісьменніка, пытаннямі спецыфікі асобных жанраў, асаблівасцямі іх развіцця ў савецкай літаратуры. Тут можна назваць цэлы шэраг аглядаў асобных жанраў за пэўны перыяд і ў творчасці асобных пісьменнікаў. Пытанні развіцця беларускай прозы<sup>2</sup> даследуюцца ў кнігах Ю. Пшыркова, А. Адамовіча, Ю. Канэ і інш. Кнігі Р. Бярозкіна, Л. Залескай, Я. Казекі, Н. Гілевіча прысвечаны развіццю беларускай паэзіі і праблемам майстэрства паэта<sup>3</sup>.

Аб беларускай драматургії<sup>4</sup> напісаны кнігі А. Семяновіча, А. Саннікава, Я. Усікава, М. Яраша і інш. Нека-

<sup>1</sup> Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. Мінск, Акадэмія навук БССР, 1958—1963... (Акад. навук БССР, Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы). Т. 1. 1958; т. 2. 1959; т. 3. 1960; т. 4. 1961; т. 5. 1963.

<sup>2</sup> Гл. №№ 115, 116, 118, 121 запісаў даведніка.

<sup>3</sup> Гл. №№ 124, 128, 129 запісаў даведніка.

<sup>4</sup> Гл. №№ 130, 130а, 131 запісаў даведніка.

торыя кнігі цалкам прысвечаны праблемам майстэрства пісьменніка (Адамовіч А. Шлях да майстэрства. Станаўленне мастацкага стылю К. Чорнага. Мінск, 1958; Адамовіч А. Культура творчасці. Мінск, 1959). З'явіліся работы аб майстэрстве мастацкага перакладу. (Палітыка Д. Янка Купала — перакладчык. Мінск, 1957).

Значна большую, чым раней, увагу надае крытыка пытанням мовы мастацкага твору: выдадзены першыя кнігі, прысвечаныя спецыяльна гэтаму пытанню (Юрэвіч У. Слова і вобраз. Назіранні над мовай мастацкага твора. Мінск, 1961; Сцяшковіч Т. З назіранняў над мовай К. Крапівы. Мінск, 1961; Анічэнка У. В. і Жураўскі А. І. Пісьменнік і мова. Хрестаматыя. Мінск, 1962).

Жывыя цікавіць літаратуразнаўцаў рэспублікі пытанні ўзаемадзеянасці літаратур народаў СССР, а таксама сувязі беларускай літаратуры з замежнымі літаратурамі. На гэту тэму напісаны ўжо нямала прац. Прыйгадаем кнігі М. Ларчанкі «Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народаў у другой палове XIX ст.» (1958) і «Славянская супольнасць» (1963), С. Александровіча «Старонкі братнай дружбы» (1960), В. Барысенкі і В. Івашына «Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры XX ст.» (1963), М. Клімковіча «Аб жыватворчым упłyве рускай літаратуры на беларускую літаратуру» (1955), П. Ахрыменкі «Фальклорна-літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў» (1959), Д. Фактаровіча «Беларуская савецкая літаратура за мяжой» (1961), А. Лойкі і Н. Перкіна «Беларуска-польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў XIX ст.» (1963), Л. Цімашковай «Беларуска-балгарскія літаратурныя сувязі» (1963) і інш. Выдадзены кнігі аб творчых узаемасувязях беларускай літаратуры з асобнымі рускімі, украінскімі і польскімі пісьменнікамі<sup>1</sup>.

Гісторыя літаратур асобных народаў СССР і зарубежных літаратур таксама цікавіць літаратуразнаўцаў Беларусі. За пасляваенны час вышлі з друку змястоўныя кнігі даследчыкаў Э. Гурэвіч, Ф. Куляшова, Д. Палітыкі, А. Рубцова, В. Захаравай і іншых па пы-

<sup>1</sup> Гл. №№ 310—320, 324, 328, 330—338, 341, 345 запісаў даведніка.

танных развіцця рускай прозы і драматургіі<sup>1</sup> і работы Б. Міцкевіча, А. Кляўчэні і В. Цімафеевай па пытаннях замежнай літаратуры<sup>2</sup>. Аб развіцці рускай літаратуры выдадзена многа аўтарэфератаў дысертаций, напісаных літаратуразнаўцамі БССР. Праглядаючы іх, трэба, аднак, адзначыць, што тэмы для навуковага даследавання выбіраліся часам далёкія ад жыцця, або шырока распрацаваныя ўжо савецкімі літаратуразнаўцамі<sup>3</sup>.

Беларускія крытыкі шырока публікуюць у перыядычным друку свае назіранні і раздумы аб шляхах развіцця беларускай літаратуры ў цэлым і асобных яе жанраў. За апошнія гады пільная ўвага крытыкі накіравана на адлюстраванне сучаснікаў ў мастацкай літаратуры. Крытыкі-прафесіяналы выступаюць ужо з цэлымі зборнікамі сваіх прац<sup>4</sup>. Кнігі Р. Бярозкіна, Я. Герцовіча, Я. Қазекі, А. Адамовіча, Ю. Канэ, Р. Шкрабы і інш. — гэта жывы водгук на з'явы сучаснай беларускай літаратуры, думкі аб шляхах яе развіцця.

Праблемам сучаснай беларускай літаратуры прысвечаны і калектыўны зборнік «Літаратура нашых дзён» (Мінск, 1963), падрыхтаваны секцыяй крытыкаў Саюза пісьменнікаў БССР.

Характэрна, што ў рады літаратуразнаўцаў-даследчыкаў і ў рады крытыкаў уліваюцца ўсё новыя і новыя

<sup>1</sup> Гурэвіч Э. Творчая гісторыя раманаў М. Астроўскага. Мінск, 1957; Кулешов Ф. Творческий путь А. И. Куприна. Минск, 1963; Палітыко Д. Роман И. А. Goncharova «Обрыв». Минск, 1958; Рубцов А. Из истории русской драматургии конца XIX — начала XX века. Ч. I. 1960; Ч. 2. 1962. Захарова В. К вопросу о художественном мастерстве М. Горького. Минск, 1960.

<sup>2</sup> Мицкевіч Б. М. Шарль де Костер и становление реализма в бельгийской литературе. Минск, 1960; Кляўчэня А. С. Грамадска-палітычныя і сацыяльныя погляды Адама Міцкевіча. Мінск, 1959; Тимофеева В. М. Великий польский поэт Адам Мицкевіч. Минск, 1955.

<sup>3</sup> Коғалева К. В. Элементы народного языка в баснях А. П. Сумарокова. Аўтореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1955. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина). Панна Р. Б. Роль и значение А. Д. Кантемира в истории русской литературы. Аўтореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1954 (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина) і інш.

<sup>4</sup> Гл. №№ 94—104, 106, 107, 117.

маладыя сілы. З кожным годам круг аўтараў усё пашыраецца. Калі ў 1952 годзе 9 аўтараў выдалі асобныя літаратуразнаўчыя і крытычныя кнігі, то ў 1962 годзе — 21 аўтар.

У апошнія гады наглядаеца таксама большая разнастайнасць літаратуразнаўчых і крытычных работ. Побач з даследаваннямі ўсё больш выдаецца папулярных нарысаў аб жыцці і дзейнасці асобных пісьменнікаў. З 1948 года па 1962 год толькі Таварыствам па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў Беларусі выдадзена 6 папулярных нарысаў аб рускіх пісьменніках, 16 — аб беларускіх, 3 — аб літаратурных сувязях рускай і украінскай літаратур з беларускай, адзін пра выдатнага польскага паэта Адама Міцкевіча. Побач з нарысамі пра асобных пісьменнікаў Таварыствам выдаваліся тэматычныя агляды літаратуры, напрыклад: Лянсу А. Я. Пісьменнікі Савецкай Беларусі пра працоўных подзвігах свайго народа (Мінск, 1959); Міхалап Я. Г. Беларускія пісьменнікі аб рэлігіі (Мінск, 1961); Кавалёў П. Беларуская савецкая літаратура ў барацьбе за мір (Мінск, 1951) і інш., а таксама кароткія агляды беларускай савецкай літаратуры<sup>1</sup>.

Цікавыя звесткі пра жыцці і літаратурнай дзейнасці асобных пісьменнікаў дае і мемуарная літаратура (Азгур З. Незабыўнае. Мінск, 1962; Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы. Мінск, 1963; Слова пра сябра. Мінск, 1962; Лужанін М. Колас расказвае пра сябе. Мінск, 1964). Успаміны пра Янку Купалу, Якуба Коласа і Кузьму Чорнага друкаваліся ў агульных зборніках артыкуулаў і матэрыялаў, прысвяченых іх жыццю і дзейнасці. У 1963 годзе выдадзена каштоўная кніга «Пяцьдзесят чатыры дарогі», складзеная з аўтабіяграфій беларускіх пісьменнікаў. Многія аўтабіяграфіі напісаны спецыяльна для гэтага выдання. Кнігу нарысаў пра беларускіх пісьменнікаў напісаў С. Александровіч «Незабыўнымі сцежкамі». (Мінск, 1959).

У апошнія гады пасля вялікага перапынку зноў пачалі выдавацца метадычныя дапаможнікі па вывучэнню ў школе творчасці беларускіх пісьменнікаў — Янкі Ку-

<sup>1</sup> Гл. №№ 133, 135, 136, 140.

палы<sup>1</sup>, Якуба Коласа<sup>2</sup>, Кузьмы Чорнага<sup>3</sup>, Міхася Лынькова<sup>4</sup>, а таксама метадычныя брашуры тыпу «Атэістычнае выхаванне на ўроках беларускай літаратуры». Вучэбна-педагагічнае выдавецтва БССР выпусціла ў дапамогу настаўнікам два альбомы аб творчым шляху Янкі Купалы і Якуба Коласа<sup>5</sup>. У 1963 годзе выдадзены першыя метадычныя дапаможнікі студэнтам для семінарскага вывучэння творчасці Янкі Купалы (напісаны калектывам выкладчыкаў Мінскага педінстытута) і Міхася Лынькова (аўтар — выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэта Ф. І. Куляшоў)<sup>6</sup>.

Толькі ў 50-я гады пачала развівацца бібліяграфія беларускай мастацкай літаратуры і літаратуразнаўчых прац. Работу гэту вядуць Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна і літаратурны музей Янкі Купалы і Якуба Коласа. У апошні час бібліяграфія зацікавіўся і Інстытут літаратуры Акадэміі навук БССР.

Да гэтага часу выдадзена некалькі бібліяграфічных даведнікаў аб творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Кузьмы Чорнага, Кандрата Крапіўны, Пятра Глебкі і Івана Мележа і серыя бібліяграфічных памятак пра сучасных беларускіх пісьменнікаў<sup>7</sup>. З'яўлююцца і абагульняючыя працы. У 1962 г. Дзяржаўнае выдавецтва БССР выдала бібліяграфію мастацкай літаратуры савецкай Беларусі (кніг) за 1917—1960 гады, падрыхтаваную Дзяржаўнай бібліятэкай БССР імя У. І. Леніна<sup>8</sup>. У гэтым выданні апісаны арыгіналы і пераклады беларускай літаратуры на мовы народаў СССР і на замежныя мовы. З літаратуразнаўчых работ у бібліяграфіі адзначаны ўсе ўступныя артыкулы да выданняў твораў асобных пісьменнікаў.

У 1963 годзе Выдавецтвам Акадэміі навук БССР выдадзена бібліяграфія «Сувязі беларускай літаратуры з

<sup>1</sup> Гл. № 261

<sup>2</sup> Гл. № 205, 215, 219

<sup>3</sup> Гл. № 305

<sup>4</sup> Гл. № 273

<sup>5</sup> Гл. №№ 194, 261

<sup>6</sup> Гл. № 274

<sup>7</sup> Гл. №№ 160, 177, 186, 222—225, 233, 238, 265—267, 275, 276, 281, 291, 293, 306, 308.

<sup>8</sup> Гл. № 110.



літаратурамі зарубежных славянскіх народаў. 1906—1962», складзеная супрацоўнікамі Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы А. Мажэйкам і Л. Самасейкам. У гэтым даведніку паказаны і літаратуразнаўчыя работы аб творчасці беларускіх, польскіх, чэхаславацкіх і югаслаўскіх пісьменнікаў.

\* \* \*

Спецыяльных бібліографічных даведнікаў па пытаннях беларускага літаратуразнаўства да гэтага часу не было. Даная бібліографія з'яўляецца першай спробай сабраць і сістэматызаваць працы беларускіх даследчыкаў літаратуры і крытыкаў, выдадзеныя асобнымі выданнямі ў пасляваенны (1945—1963) час<sup>1</sup>.

У бібліографічны даведнік уключаны навуковыя даследаваніі, зборнікі крытычных артыкулаў, папулярныя кнігі і брашуры, успаміны, метадычныя дапаможнікі, аўтарэфераты дысертаций і бібліографічныя выданні.

Літаратура размеркавана ў даведніку па некалькіх тэматычных раздзелах. Калі ў кнізе асвятляеца па некалькі тэм, аднесеных да розных раздзелаў даведніка, апісанне яе дублюеца з адсылкай да асноўнага апісання з анатацыяй.

Чытач знайдзе ў даведніку звесткі аб працах беларускіх аўтараў па тэарэтычных проблемах літаратурнага працэса, даследаваннях і папулярных аглядах асобных перыяду развіцця беларускай літаратуры і творчасці асобных пісьменнікаў Беларусі, кнігах, прысвечаных плённым літаратурным сувязям розных нацыянальных літаратур<sup>2</sup>. У адпаведных раздзелах бібліографіі зме-

<sup>1</sup> Уключаны таксама некалькі новых кніг, выдадзеных у студзені—маі 1964 года, гл. №№ 43, 62, 130а, 176а, 203а, 203б, 290а, 311а.

<sup>2</sup> У бібліографію не ўвайшлі кнігі беларускіх крытыкаў і даследчыкаў, прысвечаныя вывучэнню літаратур народаў СССР і творчасці зарубежных пісьменнікаў. З іх выбраны толькі кнігі, характарызуючыя творчыя сувязі беларускай літаратуры з іншымі літаратурамі. Не паказваюцца ў бібліографіі і аўтарэфераты апублікованых дысертаций, а таксама некалькі кніг, якія страйлі на сёня сваю навуковую і практычную вартасць.

шчаны таксама апісанні кніг рускіх і украінскіх даследчыкаў, прысвечаныя разгляду беларускай літаратуры.

Паасобныя выданні мелі істотныя недахопы, крытыкаваліся ў друку. Каб чытачу лягчэй было скласці ўяўленне аб працы, у бібліографіі, пры апісанні кожнай кнігі, раскрываецца яе змест, а пасля анатацыі паказваюцца рэцензіі на кнігу, апублікованыя ў перыядычным друку.

У бібліографію не ўключаны публікацыі з перыядычных выданняў<sup>1</sup> і ўводныя артыкулы да мастацкіх кніг асобных пісьменнікаў<sup>2</sup>. Бібліографія артыкулаў павінна скласці па задуме аўтара другую частку даведніка.

У картатэках бібліятэк звычайна збіраюцца ўсе асноўныя матэрыялы па пытаннях гісторыі літаратуры і крытыкі з часопісаў і актыўна выкарыстоўваюцца ў штодзённай работе з чытачом. Шмат цяжэй бывае часам знайсці матэрыял у зборніках і кнігах, якія ахопліваюць вялікі перыяд у развіцці літаратуры, або ўзнімаюць розныя праблемы і пытанні, асвятляюць творчасць многіх пісьменнікаў. Багаты канкрэтны змест такіх кніг немагчыма раскрыць на каталожнай картцы. Задача данай бібліографіі — па магчымасці раскрыць перад чытачом канкрэтны змест літаратуразнаўчых работ, выдадзеных асобнымі выданнямі.

Змест кніг раскрываецца ў анатацыях і дапаможных паказальніках да бібліографіі. Анатацыі носяць даведачныя характеристы. У іх раскрываецца тэматыка кнігі, называюцца імёны аўтараў, творы якіх разглядаюцца ў ёй. Звесткі аб аўтарах і творах перанесены з анатацый у

<sup>1</sup> Літаратуразнаўчыя артыкулы аб беларускай літаратуре, апубліканы ў рускім (саюзным і рэспубліканскім) друку, зарэгістраваны ў бібліографіях І. І. Старцава «Художественная литература народов СССР. Библиография. 1934—1954». (М., 1957, с. 139—145); «Художественная литература народов СССР. Библиография. 1955—1959». (М., 1964, с. 127—132). Артыкулы аб жыцці і дзейнасці асобных беларускіх пісьменнікаў называюцца ў гэтых бібліографіях пасля мастацкіх тэкстаў аўтараў, якім яны прысвечаны, у раздзелях «Белорусская литература».

<sup>2</sup> Яны паказаны ў бібліографіі: Вататы Н. Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі. (1917—1960). Бібліографія асобных выданняў. Мінск, 1962. (Гл. па «Імянному паказальніку» на прозвішча пісьменніка, якому прысвечаны артыкул, або на прозвішча аўтара артыкула).

дапаможныя паказальнікі. Па гэтых паказальніках можна атрымаць уяўленне аб тым, у якіх кнігах разглядаецца творчасць пісьменніка або анатомны твор, дзе можна знайсці харктарыстыку асобных перыядычных выданняў.

Бібліографічны даведнік разлічаны на даследчыкаў, выкладчыкаў літаратуры, аспірантаў, студэнтаў-філогаў і бібліятэчных работнікаў.

## I. ТЭОРЫЯ ЛІТАРАТУРЫ

1. Маркс К. и Энгельс Ф. О литературе. (Сборник). М., Госиздат, 1958. 320 с.

2. Ленін У. І. Парцыйная арганізацыя і партыйная літаратура. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1951. 9 с. (Ін-т гісторыі партыі ЦК КП(б)Б — філіял Ін-та Маркса—Энгельса—Леніна пры ЦК ВКП(б)).

3. Ленин В. И. О литературе и искусстве. (Сборник. Сост. Н. И. Крутикова. Вступит. статья Б. Рюрикова, с. 9—48). Изд. 2-е, доп. М., Госполитиздат, 1960. 783 с.; 1 л. портр. (Памятники мировой эстетич. и критич. мысли).

4. О литературе. Сборник документов. Сост. М. В. Колядин. М., Учпедгиз, 1960. 256 с.

5. О литературе и искусстве. Сборник документов. Изд. 2-е, доп. М., «Сов. Россия», 1960. 266 с.

6. Пастанова Пленума Цэнтральнага камітэта КПСС. Чэрвень 1963 г. Аб чарговых задачах ідэалагічнай работы партыі. — Аб маючай адбыцца сустрэчы прадстаўнікоў ЦК КПСС з прадстаўнікамі ЦК КПК. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 24 с.

\* \* \*

11. Ломидзе Г. Единство и многообразие. Вопросы национальной специфики советской литературы. М., Сов. писатель, 1957. 291 с.

О национальной специфике в белорусской литературе и выска-

званиях по этому вопросу литературоведов и писателей Белоруссии см. на с. 29—30, 33, 104, 193—194.

Рец.: журн. «Вопросы литературы», 1957, № 7, с. 233—243 (*Пархоменко, М. О проблемах национальной специфики*); «Дружба народов», 1959, № 3, с. 259—262 (*Краулинь К. На подступах к большой эстетической проблеме*); «Нева», 1958, № 1, с. 194—196 (*Иезуитов Г.*)

**12. Островский К. С.** Советская литература — могучее средство коммунистического воспитания трудящихся. Минск, 1958. 36 с. (О-во по распространению полит. и науч. знаний БССР).

В брошюре разъясняется познавательная и воспитательная функция художественной литературы и ленинский принцип партийности литературы. На конкретном анализе отдельных произведений русской и белорусской советской литературы («В. И. Ленин» М. Горького, «Хорошо» В. В. Маяковского, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Судьба человека» М. Шолохова, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Журбины» В. Кочеткова, «Районные будни» В. Овечкина, «Когда сливаются реки» П. Бровки, «Глубокое течение» И. Шамякина и др.) автор показывает роль советской литературы в воспитании у человека коммунистической идеологии и морали: патриотизма, интернационализма, гуманизма, коммунистического отношения к труду и т. д.; формулирует основные задачи, которые стоят перед современной советской литературой.

**13. Островский К. С.** Роль советской литературы послевоенного периода в деле коммунистического воспитания трудящихся. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1952. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

**14. Жаков А. Г.** Социалистический реализм — основной художественный метод советской литературы. Пособие для студентов-заочников филол. фак. пединститутов. Минск, Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1962. 40 с.

В брошюре рассматриваются основные идеино-эстетические особенности метода социалистического реализма, их формирование и утверждение в русской советской литературе.

Большое внимание обращается на правильное понимание взаимоотношения метода и мировоззрения, новаторства советской литературы, места и роли революционной романтики в социалистическом реализме. Теоретические положения иллюстрируются примерами из русской советской литературы.

**15. Ивашин В. В.** У истоков социалистического реа-

лизма. Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1963. 331 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы).

См. аннотацию № 74.

16. **Перкін Н. С.** Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 20—30 гг. Проблемы сацыялістычнага рэалізму. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 396 с.

Гл. анатацыю № 91

17. **Лянсу А. Я.** Станаўленне метаду сацыялістычнага рэалізму ў творчасці Янкі Купалы. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукациі БССР, 1962. 87 с.

Гл. анатацыю № 257

18. **Барысенка В. В. і Івашын В. У.** Роля рускай класнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры XX ст. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1963. 36 с. (Акад. навук БССР. Беларус. кам. славістаў). В міжнар. з'езд славістаў).

Гл. анатацыю № 314

19. **Ларчанка М. Г.** На шляхах да рэалізму. Мінск, Выд-ва Беларус. дзярж. ун-та, 1958. 239 с.

Гл. анатацыю № 66

20. **Ларчанка М. Г.** Па шляху рэалізму. Мінск, Выд-ва Беларус. дзярж. ун-та, 1959. 256 с. (Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Гл. анатацыю № 67.

21. **Барысенка В. В.** Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1957. 365 с. (Акад. навук БССР. Ин-т літаратуры і мастацтва).

Гл. анатацыю № 65

22. **Ларченко М. Г.** Становление и развитие реализма в белорусской литературе XIX века. Автореферат дисс. на соискание учен. степени доктора филол. наук. Минск, 1955. 32 с. (Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).



23. **Юрэвіч У.** Слова і вобраз. Назіранні над мовай маастацкага твора. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 151 с.

«У кнізе расказаеца аб tym, як пісьменнік у пошуках вобраза знаходзіць тыя слова, што дапамагаюць яму з найбольшай выразнасцю данесці да чытача ідэі, раскрыць характеристы герояў, як у гэтых пошуках параджаеца самабытнасць стылю, адзінства зместу і формы, без якога нельга ўявіць сабе ніводнага рэалістычнага твора» (с. 2).

У кнізе разглядаеца мова твораў Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, Р. Барадуліна, П. Броўкі, Я. Брыля, В. Быкава, З. Бядулі, М. Ваданосава, В. Віткі, І. Қалесніка, М. Лынькова, І. Навуменкі, П. Пашчанкі, П. Пестрака, І. Пташнікава, Р. Сабаленкі, А. Савіцкага, Я. Скрыгана, М. Танка, А. Чарнышэвіча, К. Чорнага, І. Шамякіна і У. Шыціка.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1961, № 7, с. 175—177. (Александровіч С. Цудадзейная сіла слова). — Газ. «Літаратура і маастацтва», 1961. 4 ліп. (Лойка А. Свая тэма знойдзена).

24. **Макарэвіч А. А.** Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік. Мінск, Выд-ва «Вышэйш. школа», 1963. 135 с.

«...Слоўнік прызначаеца для студэнтаў-філолагаў вышэйшых наўчальных устаноў, выкладчыкаў мовы і літаратуры і вучняў сярэдніх школ. У «Слоўніку» растлумачваюцца каля шасцісот найбольш ходкіх літаратуразнаўчых тэрмінаў і паняццяў. У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу бяруцца прыклады пераважна з беларускай, а таксама з рускай і зарубежнай літаратур і вуснай народнай творчасці» (с. 3).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1964, № 5, с. 184—187 (Чамярыцкі В. Памылкі на алфавіту). — Газ. «Літаратура і маастацтва», 1964, 14 лют. (Боган У. А ці неаспрэчны яго аутарытэт?). «Магіл. праўда», 1963, 13 снеж. (Луцкі А. Дарадчык і кансультант).

25. **Теория литературы.** Конспективный курс. Для заочников факультета языка и литературы пединститутов. 1-й курс. Минск, Изд. НКП БССР, 1940. (НКП БССР. Упр. высш. школы).

26. [Гуторов И. В.] Введение в литературоведение. Метод. указания для студентов-заочников филол. фак. Белорус. гос. ун-та им. В. И. Ленина и заочников филол. фак. журналистики Моск. ордена Ленина гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. [Минск, 1954]. 36 с.

27. **Гуторов И. В.** Вопросы литературоведения. Ме-

тод. пособие для заочников. 2-е, расшир. изд. Минск, Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1958. 225 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

Учебное пособие по курсу «Основы литературоведения».

Содержание: 1. Литературоведение как наука и важнейшие этапы его развития. — 2. Марксистско-ленинское учение о литературе. — 3. Составные элементы литературных произведений. — 4. Единство содержания, композиции и формы в литературном произведении. — 5. Изобразительные и выразительные средства языка художественной литературы. — 6. Основные системы стихосложения. — 7. Рифмы и строфики. — 8. Разделение литературы на роды и виды. — 9. Теория социалистического реализма — высшее достижение научного литературоведения. — 10. Против буржуазной реакции в художественном творчестве. — Приложение. Тематика контрольных и курсовых работ по литературоведению.

Рец.: журн. «Молодая гвардия», 1959, № 9, с. 217—218 (Балихин А. Издание второе и расширенное...)

**28. Анічэнка У. В. і Жураўскі А. І.** Пісьменнік і мова. Хрэстаматыя. Склалі: У. Анічэнка і А. Жураўскі. Мінск, Выд-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР, 1962. 249 с.

«У першым раздзеле прыгодзяца выказванні пераважна М. Багдановіча, К. Крапіві і В. Вольскага аб паходжанні беларускай мовы і становішчы яе ў часы знаходжання Беларусі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Пэўнае месца адвадзіца тут харектарыстыцы ролі некаторых дзеячоў беларускай культуры [Г. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага] у развіціі старожытнай беларускай літаратурнай мовы...

Другі раздзел змяшчае матэрыялы, якія харектарызуюць становішча беларускай мовы ў дакастрычніцкі перыяд. Значную цікавасць прадстаўляюць тут выказванні, звязаныя з барацьбай перадавых пісьменнікаў XIX — пачатку XX ст. ст. (В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, А. Абуховіча, Їёткі) за раўнаправіе беларускай мовы і ўвядзенне яе ў шырокія сферы грамадзянскага жыцця...

Вялікае месца займаюць у кнізе матэрыялы, прысвечаныя пытанням сучаснай беларускай мовы... і выказванні аб мове некаторых пісьменнікаў». (с. 8—9).

Рец.: часоп. «Полымя», 1962, № 11, с. 174—179 (Шкраба Р. Пісьменнік і мова). — «Настаўніцкая газета», 1963, 9 студз. (Барысаў В. Першая ўдалая спроба).

**29. Янкоўскі Ф. М.** Крылатыя слова і афарызы. З беларускіх літаратурных крыніц. [Рэд. П. Ф. Глебка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 135 с.

«У гэты выпуск уключаюцца слова і афарызы, узятыя з беларускіх літаратурных крыніц... Акрамя крылатых афарыстычных выслоўяў, сюды ўнесены імёны літаратурных герояў (напрыклад, Ту-

ляга, Гарлахвацкі), а таксама некаторыя ацэнкі выдатных людзей (напрыклад, «Атаман мужыцкай праўды»), (с. 7).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1960, № 6, с. 188—189 (Базарэвіч М. Крылатае слова); «Маладосць», 1960, № 10, с. 153—154 (Чамярыцкі В. Словы крылатыя і бяскрылыя).

### Выказванні пісьменніка ў па пытаннях тэорыі літаратуры

30. Колас Я. Публіцыстычны і крытычны артыкулы. [Пад рэд. і з прадмовай П. Броўкі]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 586 с., з партр. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

Гл. артыкулы: Мова Лынькова па раману «На чырвоных лядах». — «Аманал» А. Кулешова. — За высокую ідэйнасць і мастацкую дасканаласць. — Прамова на Другім з'ездзе савецкіх пісьменнікаў БССР. — Развіваць і ўзбагачаць літаратурную мову. — Аб літаратурнай працы. — Уступная прамова на 3-м з'ездзе савецкіх пісьменнікаў Беларусі. — Литературная учеба. — Писатели должны помочь. — Высокие и благородные задачи советской литературы. — Выступление в Доме литераторов. — Выступление на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. — Писатель и его работа. — Современность и писатель.

Гл. таксама анатацыю № 46

31. Чорны К. Збор твораў. У шасці тамах. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955.

Т. VI: П'есы, артыкулы, фельетоны, нарысы. 470 с.

Гл. артыкулы: Літаратурныя творы прозай вясковых аўтараў. — Замест паштовае скрынкі. [Парады маладым аўтарам]. — Культура мовы. (Заўвагі да перакладу мастацкай літаратуры). — Рэальная шматграннасць і філософскае адзінства. — Заўвагі пра драматургію. — Сіла нашай культуры — у інтэрнацыонализме. — Вялікая і малая тэма. Разварот творчага замыслу. — Працаўаць над драматургічным словам. — Рэальнасць, фантазія, вымысел.

Гл. таксама анатацыю № 48.

32. Крапіва К. Збор твораў. У трох тамах. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1956.

т. 2. Проза. 584 с.

Гл. артыкулы: Думкі пра сатыру. — Што мне рупіць. — Слова да малодшых. — П'есы і вобразы. — Аб сатырычнай камедыі. — Канфлікт — эснова п'есы.

Гл. таксама анатацыю № 49.

## II. ЛІТАРАТУРА І ФАЛЬКЛОР

(Гл. таксама №№ 56, 68, 76, 162, 163, 164, 181, 187, 190, 200, 241, 242, 259)

33. **Ахрыменка П. П.** Беларуская літаратура і фальклор. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР, 1962. 142 с.

Змест: Ад выдавецтва. — Уводзіны. — Старажытная літаратура і фальклор. — Новая анатанімная літаратура і народна-паятычна творчасць. — Фальклор у творчасці В. І. Дуніна-Марцінкевіча. — Ф. К. Багушэвіч і народна-паятычна творчасць. — Максім Багдановіч і фальклор. Янка Купала і народна-паятычна творчасць. — Якуб Колас і народна-паятычна творчасць. — Змітрок Бядуля і фальклор. — Народная паязія ў творчасці Паўлюка Труса. — Кандрат Крапіва і народна-паятычна творчасць. — Народная паязія ў творчасці М. Танка. Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 2, с. 185—187 (Царанкоў Л. Беларуская літаратура і фальклор). — Газ. «Советская Белоруссия», 1963, 28 мая (Бурносов В. Белорусская литература и фольклор); «Літаратура і мастацтва», 1963, 8 студз. (Андрушэвіч Н. Без хібаў не абышлося); «Наастаўніцкая газета», 1963, 13 лют. (Капціловіч В. Беларуская літаратура і фальклор).

34. **Василенок С. И.** Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма (XIV—XVIII вв.) [М.], Изд-во Моск. ун-та, 1961. 280 с.

См. аннотацию № 57.

35. **Ахрыменка П. П.** Фальклорна-літаратурныя сувязі украінскага і беларускага народаў. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 204 с.

Гл. аннатацыю № 328.

36. **Ларчанка М. Г.** На шляхах да рэалізму. Мінск, Выд-ва Беларус. дзярж. ун-та, 1958. 239 с.

Аб уплыве вуснапаятычнай творчасці працоўнага народа на творчасць прагрэсіўных беларускіх пісьменнікаў XV—XVIII, а таксама XIX і пачатку XX стагоддзя гл. у першым раздзеле кнігі

(с. 51—89); аб сувязі творчасці Адама Міцкевіча з беларускім фольклорам — у другім раздзеле (с. 104).

Гл. анататыю № 66.

**37. Барысенка В. В.** Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літаратуре XIX стагоддзя. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1957. 365 с. (Акад. навук БССР. Ин-т літаратуры і мастацтва).

На стр. 327—332 аналізующа фольклорныя матывы ў творчасці Ф. Багушэвіча.

Гл. анататыю № 65.

**38. Вопросы литературы.** [Сборник статей]. Под ред. И. В. Гуторова]. Минск, Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1960. 115 с. (М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

См. статью: Порошкова И. Л. Фольклорные мотивы в драматизированной поэме Янки Купалы «Сон на кургане».

См. также аннотацию № 259.

**39. Грынчык М.** Максім Багдановіч і народная паэзія. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 211 с., 1 л. партр.

Гл. анататыю № 164

**40. Гринчик Н. М.** М. Богданович и белорусский фольклор. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1958. 20 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

**41. Гурвич С. А.** Змітрок Бядуля и фольклор. Автореферат дисс., представленной на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1955. 15 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

\* \* \*

**42. Лойка, А. А.** Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. Мінск, Выд-ва Беларус. дзярж. ун-та, 1959. 135 с. (Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Гл. другі раздзел кнігі «Адам Міцкевіч і вусная паэтычная творчасць беларускага народа».

Гл. таксама анататыю № 338

43. [Саламеўіч І. У.] Беларускі фальклор. (1926—1963). Кароткі бібліяграфічны даведнік. [Склаў І. У. Саламеўіч]. Мінск, Кн. палата БССР, 1964. 136 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі).

### III. ГІСТОРЫЯ ЛІТАРАТУРЫ

#### I. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

##### *Агульныя агляды. Зборнікі*

44. Купала Я. Выбраныя творы. Мінск, Дзярж-  
выд БССР, 1952. 942 с.

На стар. 899—930 раздзел «Публіцыстыка».

Са зместу: Максіму Горкаму. — Створым літаратуру лепшую ў свеце. — Певец свободы [А. С. Пушкін]. — Прамова на юбілейным пленуме ССП СССР у Кіеве, прысвечаным 125-годдзю з дня нараджэння Т. Г. Шаўчэнкі. — Прамова на ўрачыстым насяджэнні, прысвечаным 35-годдзю літаратурнай дзейнасці. — Пусть звенят песні советские во всем мире.

45. Купала Я. Збор твораў у шасці тамах. Мінск,  
Выд-ва Акад. навук БССР, 1961—1963.

Т. 6. Вершы і паэмы. 1933—1942. Публіцыстыка. Лісты. 1963.

Са зместу: «Залёты». Аперэтка Віццкука Дуніна-Марцінкевіча. — Ліст у рэдакцыю [газ. «Сагецкая Беларусь»]. Напісаны ў сувязі са святкаваннем 25-годдзя літаратурнай дзейнасці паэта]. — Ліст у рэдакцыю. [Адказ Я. Купалы на правакацыю нацыянал-фашысцкіх газет «Беларускі звон» і «Беларуская крыніца», якія выдаваліся ў Вільні. 1931 г.]. — Вы працярэбліваеце шляхі да сусветнай пралетарскай рэвалюцыі. [Да 63-годдзя М. Горкага]. — Усе свае сілы, усе свае парывы думак і сэрца аддаю на ажыццяўленне гэтай вялікай ідзі — пабудовы сацыялізма. [Выступление на ўрачыстым вечары, прысвечаным 50-годдзю з дня нараджэння народнага паэта]. — Максіму Горкаму. [Да 40-гадовага юбілею творчасці]. «Мы живем в сказочное время». [Адказ на анкету «Мастацкая книга — праваднік найвялікіх тэхнічных ідэй» часопіса «Борьба за технику】. Есць выказванні аб Белламі, Жулю Верну, Уэлсу і Келерману]. — Мои любимые писатели. [Эдгар По, У. Уитмен, Ф. Купер, Ф. Брет-Гарт, Т. Драйзер, Э. Сінклер, Э. Хемінгуй, Р. Колдуэл]. — Лісты да Л. М. Клейнборта, Б. І. Эпімах-Шэпілы, А. А. Карынфскага, І. А. Белавуса, Ф. Ф. Туруга, Я. Ф. Карскага, К. С. Елісеева, С. М. Гарадзецкага, Я. С. Мазалькова, М. В. Ісакоўскага, Т. Г. Масэнкі, У. Ф. Луцэвіч і ў рэд. газ. «Наша ніва».

**46. Колас Я.** Публіцыстычны і крытычны артыкулы. [Пад рэд. і з прадм. П. Броўкі]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 586 с. з партр. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

Са зместу: Прадмова. — Цені мінулага. [Успаміны аб турэмным зняволенні ў Мінскім астрозе ў 1908—1911 гг.]. — «Трыумф». (Прыяцельскі шарж). — Ліст у рэдакцыю [газ. «Звязда» ў суязі з антысавецкім паклёнам на паэта, Я. Колас выказвае ў ім сваё палітычнае credo]. — Газете «Савецкая Беларусь». [Прывітанне ў дзень тыхаду № 2000, звесткі аб уласным узделе]. — За літаратуру, вартою эпохі... [Да апублікаўнія пастановы ЦК ВКП(б) ад 23 красавіка 1932 г. аб перабудове літаратурных арганізацый]. — Як я пісаў аповесць «Адшчапенец». — Прамова на пленуме Аргкамітета ССР БССР. — Выконваць ускладзеная пралетарыятам задачы. — Паказаць кіруючу ролю нашай партыі. — Мова М. Лынькова па раману «На чырвоных лядах». — За драматургічную крытыку. — Чаго я хачу ад з'езда пісьменнікаў. — «Аманал» А. Куляшова. — Магутная савецкая рэчаіснасць жывіць нашы мыслі і нашы па-чущі. [Прамова на міжнародным кангрэсе абароны культуры ў Пaryжы]. — Памяці Аиры Барбюса. — Пасля пленума ССР (Уражанні і думкі). — Стварыць сапраўднае сацыялістычнае мастацтва. — Прамова на ўрачыстым сходзе, прысвечаным трыццацігоддзю літаратурнай дзейнасці. — Палкі баян вызваленага народа [Сулейман Стальскі]. — Праз пяць гадоў [пасля апублікаўнія пастановы ЦК КПСС аб перабудове літаратурных арганізацый]. — Пра свою п'есу «У пушчах Палесся». — Адарванасць ад жыцця [беларускіх пісьменнікаў]. — Друг і настаўнік [М. Горкі]. — У рэдакцыю газеты «Літаратура і мастацтва». [Аб друкарскіх памылках, дапушчаных пры выданні кнігі вершаў Я. Коласа «У нашы дні»]. — Думкі да дванаццацігоддзя БССР. [Я. Колас расказвае тут аб умовах, у якіх даводзілася яму пісаць да рэвалюцыі]. — Ясны і светлы шлях [савецкіх пісьменнікаў]. — Шаўчэнка і беларуская пазія. — Прывітанне другу [Я. Купалу]. — Крыштальная празрыстасць [пазіі Я. Купалы]. — Янку Купалу. — Актуальная проблема [паславаеній беларускай літаратуры]. — Выдатнейшы пазіт і крытык [М. Багдановіч]. — Ад усяго сэрца. — Культура і навука ў БССР за 30 год. — Сонца нашай пазіі [А. С. Пушкін]. — За высокую ідэйнасць і мастацкую дасканаласць. — Прамова на другім з'ездзе савецкіх пісьменнікаў Беларусі. — Прамоға на адкрыціі помніка Янку Купалу. — Развіваць і ўзбагачаць літаратурную мову. — «Кладкі Градоўская». [Аб аднайменнай паэме М. Лужаніна]. — Прамова да зборніка апавяданняў «Ніколі не забудзем». — Янка Купала. (Успаміны). — Прамова на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 70-годдзю з дня нараджэння. — Родныя браты, родныя сёстры! — Прамова на XXI з'ездзе Камуністычнай партыі Беларусі. — Аб літаратурнай працы. — Уступная прамова на трэцім з'ездзе савецкіх пісьменнікаў Беларусі. — Вялікі друг народа [Адам Міцкевіч]. — Літературная учеба. — Писатели должны помочь. — Ты в каждый дом вошел на радость [о А. С. Пушкине]. — Животворящая сила народа.— Четыре дня в Москве. — Замечательный человек [А. Н. Толстой]. —

Всегда с нами [В. Маяковский]. — Мечта. — Друг человечества [А. С. Пушкин]. — Высокие и благородные задачи советской литературы. (К пятидесятилетию Первого съезда писателей СССР). — Великий борец за счастье народов [М. Горький]. — Беспощадный обличитель [Н. В. Гоголь]. — Он живет среди нас [Я. Купала]. — На благо народа. — Выступление в Доме литератора. — Гафур Гулям. — Выступление на втором Всесоюзном съезде советских писателей. — Писатель и его работа. — Современность и писатель. — За счастье народа. — Даведкі і каментары.

Рэц.: часоп. «Камуніст Беларусі», 1958, № 5, с. 66—70 (*Бурносаў В.* Публіцыстычна і літаратурна-крытычна спадчына народнага паэта); «Беларусь», 1958, № 3, с. 30 (*Шкраба Р.* Сардэчная размова); «Полымя», 1958, № 1, с. 142—153 (*Казека Я.* Вочы і сэрца народа). — Газ. «Звязда», 1958, 16 лют. (*Юревіч У.* Разам з народам за щасце народа); «Літературная газета», 1958, 12 авг. (*Юревіч В.* Ярkie, живые черты современности).

47. Колас Я. Збор твораў. У дванаццаці тамах. Рэд. калегія: В. Барысенка, П. Броўка, К. Крапіва, М. Лужанін, Д. Міцкевіч, Ю. Пшыркоў. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961—1964. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Т. 11: Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы. 1906—1956. 1964. 652 с.

Т. 12: Публіцыстычныя творы. Матэрыялы да біяграфіі. Алфавітны даведнік. Храналогія асноўных дат жыцця і творчасці. Паказчык імён. (Знаходзіцца ў друку).

48. Чорны К. Збор твораў. У шасці тамах. Пад рэд. Я. Коласа, К. Крапівы, І. Гурскага, У. Карпава і І. Кудраўцава. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955.

Т. VI: П'есы, артыкулы, фельетоны, нарысы. 470 с.

Са зместу: Літаратурныя творы прозай вісковых аўтараў. — Замест паштовае скрынкі. [Аб мове літаратурных твораў]. — Культура мовы. (Заўвагі да перакладу мастацкай літаратуры). — Рэальная шматграница і філософскае адзінства. (З «пісьменніцкіх нататак»). — Пра сваю п'есу «[Бацькаўшчына]». — Заўвагі пра драматургію. — Сіла нашай культуры — у інтэрынацыяналізме. — Пісьменнікі адказваюць камсамольцам «камунараўцам». [Выказванні аўтара аб сваім рамане «Трыццаць год»]. — Пра планавасць працы. — Працу з кадрамі — у творчы план. — Вялікая і малая тэма. Разворот творчага замыслу. [Разгляд уласнага апавядання «Брыгадзірава памылка»]. — Вучоба і творчасць пачынаючых літаратарав. (Стэнаграма даклада на Усебеларускім злёце літгурткоўцаў). — Пра вучобу і творчасць пачынаючых. (З артыкула). — Маладыя празаікі. — Працаўца над драматургічным слоғам. — Наша мова дасягнула вялікага росквіту. — Рэальнасць, фантазія, вымысел. — Збіраць і выкарыстоўваць вопыт творчай работы. — Думкі пра Паўлюка Труса. — Аб Эдуарду Самуйленку. — Думкі і імкненні

народа. — Аўтабіографія. — Мая «Ірынка». — Паэт народа [М. Багдановіч]. — Вялікі паэт беларускага народа [Я. Колас]. — Янка Купала (Кароткі біяграфіч.-крытыч. нарыс). — Беларуская проза і драматургія часу Айчыннай вайны.

49. Крапіва К. Збор твораў. У чатырох тамах.  
Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963.

Т. 4. П'есы. Артыкулы. 422 с.

Са зместу: Беларускія прыказкі. — Думкі пра сатыру. — Што мне рупіць. [Пра савецкую сатыру і сваю творчасць]. — Слова да малодых. [Кансультация па пытаннях пісьменніцкага майстэрства]. — П'есы і вобразы. [Разглядаюца п'есы А. Кучара, Я. Рамановіча, Е. Міровіча, М. Клімковіча, В. Вольскага і І. Гурскага]. — Беларуская савецкая драматургія за 1947 год. [Разглядаюца п'есы Ц. Крысько, В. Палескага, Ю. Рудзько, А. Маўзона, М. Клімковіча]. — Нескарыйстаныя магчымасці. [Аб беларускай літаратуре пасляваеннага часу, аб творчасці А. Куляшова, М. Танка, П. Броўкі, М. Лынькова]. — Выдатны пісьменнік і чалавек [К. Чорны]. — Жыццё і творчасць народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. — Аб сатырычнай камедыі. — Канфлікт — аснова п'есы.

50. Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. Мінск, Акад. навук БССР, 1958—1963... (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Вып. 1. [Пад рэд. В. В. Івашына і А. М. Адамовіча]. 1958. 261 с.

Змест: 1. Даследаванні: Семяновіч А. А. Аб вытоках беларускай драматургіі. Ярош М. Г. Драма Янкі Купалы «Раскіданае гняздо». Неркін Н. С. Аб некаторых з'явах літаратурнага жыцця ў Беларусі ў 20-х — пачатку 30-х гадоў. [Аб дзеянасці літ. арганізацый «Маладняк» і «Узвышша»]. Залеская Л. І. Заметкі пра беларускую лірычную пазію ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Фіглоўская Л. І. Паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка». Пішыркоў Ю. С. Аповесьць Якуба Коласа «На прасторах жыцця». Адамовіч А. М. Назіранні над мастацкім стылем Кузьмы Чорнага («Вераснёўская ночы», «Лявон Бушмар», «Вясна», «Ідзі, ідзі»). Куляшоў Ф. І. «Сустрэнемся на барыкадах» як гістарычна-рэвалюцыйны раман. — 2. Публікацыі: Семяновіч А. А. і Бурносаў В. Е. Раннія творы Якуба Коласа. Гульман Р. І. Новыя архіўныя матэрыялы пра Адама Гурыноўчіца.

Рэц.: газ. «Звязда», 1958, 8 жніўня. (Бугаёў, Д. Каштоўная літаратуразнаўчая праца); «Літаратура і мастацтва», 1958, 30 ліп. (Бародзіч Д. Даследаванні і публікацыі); «Магілёўская праўда», 1958. 5 верас. (Макарэвіч А. Каштоўная даследаванні і публікацыі).

Вып. 2. [Рэд.: М. Ц. Лынькоў і А. А. Семяновіч]. 1959, 317 с.

Змест: 1. Даследаванні: Бас І. С. Ля вытокаў рэалізму («Эне-

да навыварат», «Тарас на Парнасе»). Семяновіч А. А. Драматургія В. І. Дуніна-Марцінкевіча. Грэйчык М. М. Народная пэзія ў ранній творчасці М. Багдановіча (1908—1910 гг.). Барысенка В. В. Класік беларускай літаратуры [Я. Купала]. Івашын В. У. Аб некаторых асаблівасціх рэалізму Янкі Купалы дакаstryчніцкага перыяду. Ксенжапольская Л. П. Да пытання аб мастацкім майстэрстве Я. Коласа (на матэрыяле дарэвалюцыйнай сатыры). Фіглоўская Л. І. Выдатны твор беларускай савецкай прозы. [«Дрыгга» Я. Коласа]. Жураўлёў В. П. Пейзаж у трэлогіі Я. Коласа «На ростанях». Пшыркоў Ю. С. Узнікненне жанра прыгодніцкай аповесці ў беларускай мастацкай прозе. [Разглядаюцца аповесці Я. Маўра]. Бугаёў Д. Я. Мастацкія асаблівасці твораў М. Лынькова 20-х — пачатку 30-х гадоў. Хромчанка К. Г. Давераснёўская творчасць П. Пестрака і рэвалюцыйная літаратура Заходній Беларусі. Лазарук М. А. Творчасць П. Панчанкі перыяду Айчыннай вайны. — 2. Публікацыі: Ка-валенка В. А. Неапубліканыя творы Змітрака Бядулі. Клачко А. М. Раннія творы Цішкі Гартнага.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1959, № 10, с. 185—187 (Макарэвіч А. Вартасці і недахопы патрэбнага выдання). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 26 жніўня. (Дзюбайла П. Ад «Энеіды навыекрат» да твораў сучаснасці).

Вып. 3. [Пад рэд. В. В. Барысенкі і В. У. Івашына]. 1960. 234 с.

Змест: 1. Даследаванні: Івашын В. і Перкін Н. Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай літаратуры. Ярош М. Пазія Міхася Чарота. Луфераў М. Высокое майстэрства (Заўвагі аб асаблівасціх творчай манеры Кузьмы Чорнага). Залеская Л. Беларуская балада ў гады Вялікай Айчыннай вайны. [Разгляд балад А. Куляшова, П. Панчанкі, П. Броўкі, П. Глебкі, М. Аўрамчыка, А. Вялюгіна]. Гапава В. Майстэрства нацыянальнага перакладу. [Пазія Адама Міцкевіча на беларускай мове]. Коршунаў А. Да пытання аб жанры і кампазіцыі «Дыярыуша» Афанасія Філіповіча. — 2. Публікацыі: Харкевіч А. З неапубліканага Якуба Коласа. Гульман Р. Неядомыя лісты Янкі Купалы. Богданович А. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича. Бас І. Друкаваныя і рукапісныя варыянты паэм «Тарац на Парнасе».

Вып. 4. [Рэд. В. В. Барысенка і В. У. Івашын]. 1961. 246 с.

Змест: Ярош М. Сучасная беларуская проза. (Разглядаюцца творы Я. Брыля, І. Шамякіна, А. Кулакоўскага, П. Пестрака і інш.) — Барысенка В. Вялікі сын вялікага народа (Да 100-годдзя з дня смерці Т. Р. Шаўчэнкі). — Мушынскі М. Творчая гісторыя паэм Я. Коласа «Сымон-музыка». — Семяновіч А. Аб некаторых асаблівасціх байкі К. Крапівы. — Бугаёў Д. Тэма грамадзянскай вайны ў творчасці М. Лынькова (20-х — пачатак 30-х гадоў). — Жураўлёў В. Творчасць Янкі Маўра. — Барсток М. Беларуская паэма перыяду Айчыннай вайны. [Разглядаюцца паэмы Я. Коласа, А. Куляшова, П. Броўкі, П. Панчанкі, М. Танка, З. Астапенкі,

А. Бялевіча, А. Астрэйкі]. — Грынчык М. Творчасць А. Куляшова ў гады Вялікай Айчыннай вайны. — Адамовіч А. Станаўленне таленту [Я. Брыля]. — Чарняўская Я. Майстэрства драматурга («Ірынка» К. Чорнага). — Гурэвіч Э. «Слова аб палку Ігараўым» у перакладзе Я. Купалы. (Вопыт тэксталагічнага аналізу).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1962, № 5, с. 175—179 (Герцовіч Я. Без адчування сучасніці). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1962. 9 студз. (Царанкоў Л. Даследуеца надзёйнае ў літаратуры).

Вып. 5. [Рэд. В. В. Барысенка і В. У. Іашын]. 1963. 174 с.

Змест: Ярош М. Творчасць Янкі Купалы савецкага часу. — Луферай М. Платон Галавач. — Грынчык М. Пятро Глебка. — Лазарук М. Гісторыка-літаратурнае значэнне паэм «Энеіда навыварат». — Гульман Р. Янка Купала і царская цэнзура. — Мушынскі М. «Сымон-музыка» Якуба Коласа на рускай мове.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 10, с. 183—185. (Герцовіч Я. Год выдання — 1963..) — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1964. 17 крас. (Есакоў А. Чарговы, пяты).

**51. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры.** Дапаможнік для студэнтаў ВНУ. Рэд. калегія: Барысенка В. В., Броўка П. У., Лынькоў М. Ц. Мінск, Вучпредвид БССР, 1956. 640 с. з іл. (Ін-т літаратуры і мастацтва Акад. навук БССР).

Аўтары «Нарысаў»: В. В. Барысенка, М. М. Барсток, В. Ф. Вольскі, В. В. Іашын, І. К. Жыдовіч, М. Н. Клімковіч, М. Г. Ларчанка, Н. С. Перкін, Ю. С. Пішыркоў, А. А. Семяновіч.

Змест: Дафастрычніцкая літаратура. Старожытная літаратура і літаратура XVIII ст. Літаратура першай палавіны XIX ст. В. І. Дунін-Марцінкевіч. Літаратура другой палавіны XIX ст. Літаратурнаграмадскі рух 70—90-х гадоў. Францішак Багушэвіч. Янка Лучына. Адам Гурыновіч. Літаратура пачатку XX ст. Янка Купала. Якуб Колас. Алаіза Пашкевіч (Цётка). Максім Багдановіч. Змітрок Бядуля. — Савецкая літаратура. Янка Купала. Якуб Колас. Змітрок Бядуля. Кандрат Крапіва. Паўлюк Трус. Кузьма Чорны. Міхась Лынькоў. Пятрусь Броўка. Пятро Глебка. Аркадзь Куляшоў. Эдуард Самуйлёнак. Максім Танк.

Рэц.: часоп. «Камуніст Беларусі», 1957, № 7, с. 78—83. (Усікаў Я. і Макарэвіч А. За стварэнне навуковай гісторыі беларускай літаратуры); «Радянське літературазнавства», 1958, № 6, с. 126—130. (Ахрыменка П. П. Кніга «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры», на ўкраін. мове); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (Охрыменко П. Новые работы белорусских литературоведов). — Газ. «Советская Белоруссия», 1957, 25 янв. (Лазарюк М. и Петровіч Н. Глубже освещать историю белорусской литературы); «Літа-

ратура і мастацтва», 1957, 17 крас. (Калеснік У.: Усебакова засвята гісторыю літаратуры).

52. Клімковіч М. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Склаў Я. Герцовіч. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 192 с.

Змест: Францішак Багушэвіч. — Максім Багдановіч. — Цётка. — «Новая зямля» Якуба Коласа<sup>1)</sup> — Змітрок Бядуля. — Аркадзь Куляшоў. — Міхась Машара. — Максім Танк.

\* \* \*

53. [Ватаци Н. Б.] Белорусская литература. Краткий рекомендательный указатель. [Ред. В. В. Борисенко]. М., 1957. 158 с. портр. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина).

Содержание: Предисловие. — Общий раздел. [1. Антологии и сборники белорусской литературы, изданные в переводе на русский язык. 2. Общие работы о белорусской литературе]. — Дореволюционная белорусская литература. — Советская белорусская литература.

В книге даны краткие библиографические справки о наиболее известных белорусских писателях.

## *Дарэвалюцыйная літаратура*

(гл. таксама №№ 162—172, 182, 187—189, 200, 209, 210, 256, 268, 284, 287, 288, 294, 295, 310—312, 314, 319, 331, 337)

54. Дабрынін М. К. Беларуская літаратура. Старожытны перыяд. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1952. 306 с.

Змест: Раздел I. Асноўныя пытанні набудовы гісторыі старожытнай беларускай літаратуры. Старожытная беларуская літаратура і кусная народная творчасць.

Раздел 2. Вытокі беларускай літаратуры. Паўднёва-заходняя дзеячы Кіеўскай Русі. [Клімент Смаляціч, Кірыл Тураўскі]. Воінская аповесць «Повесць временных лет», «Слово о полку Игореве», «Сказание о Батыевом побоище», «Повесть о Калском побоище и о семидесяти храбрых». Царкоўна-рэлігійная літаратура. Жыційная літаратура [«Житие Ефросинии Полоцкой», «Житие Авраамия Смоленского», «Повесть о Меркуріи Смоленском】. Апакрыфічная літа-

<sup>1)</sup> Артыкул «Новая зямля» напісаны А. Кучарам і ў кнігу М. Клімковіча папаў выпадкова па віне складальніка.

ратура. Падарожкы (хаджэнні, паломнікі). Палемічна літаратура. Перакладная літаратура.

Раздел 3. Беларуская літаратура XIV в. — палавіны XVI в. Летапіс. Воінская аповесць. [Беларускія рэдакцыі «Задонщыны» і «Сказания о Мамаевом побоище】]. Царкоўна-рэлігійная літаратура. Агіяграфія. [Беларускія пераклады «Жития св. Алексея, человека божия», «Сказания о Борисе и Глебе», «Сказания о Виленских мучениках» і інш.]. Апокрыфы. [«Страсти Христовы», «Повесть о трех королях-волхвах】]. Паломніцкая літаратура (хаджэнні). [«Хождение Игнатия Смолнянина】]. Аб павучэннях і зборніках царкоўна-рэлігійной літаратуры. Палемічна і асветная літаратура. [Дзейнасць Г. Скарыны]. Вынікі літаратурнага развіцця XIV в. — I пал. XVI в.

Раздел 4—8. Беларуская літаратура 2-й палавіны XVI в. — XVII в. Грамадска-палітычнае развіццё і харктар літаратуры XVI—XVII вякоў. Палемічна і асветная літаратура пасля 1596 года. Аўтабіографічна і палемічна аповесць [«Диарнуш】]. Царкоўна-рэлігійная літаратура. Воінская аповесць і гістарычны раман [«Александрия», «Троянская история», «История о Атыли короли угорском»]. Любоўна-рыцарская аповесць [«История о княжати Кгедоне», аповесці «О Тристане и Изольде», «О Тундале】]. Палітычна сатыра [«Прамова Івана Мялешкі», «Ліст да Абуховіча】]. Мастацка-гістарычна перапіска і мемуары [«Варкалабаўскі летапіс】]. Тэатр, драма, віршы. Сімеон Полацкі. Вынікі літаратурнага развіцця XVI—XVII вякоў. — Заключэнне.

У тэксле змешчаны 10 ілюстрацый.

Рэц.: газ. «Звязда», 1952, 9 снеж. (Вольскі В. Кніга патрабуе сур'ёзной дапрацоўкі); «Настаўніцкая газета», 1952, 11 снеж. (Пятровіч Н. Сур'ёзныя недахопы адной кнігі).

**55. Охріменко П. П.** Беларусская литература второй половины XVII—XVIII веков. (Исследование и материалы). [Пособие для студентов-филологов]. Гомель, 1957. 49 с. (Гомел. гос. пед. ин-т им. В. П. Чкалова).

Содэржание: Предисловие. — О белорусской литературе второй половины XVII—XVIII веков. — Белорусское стихотворство второй половины XVII—XVIII веков. Духовные стихотворения и песни. Светские стихотворения и песни. Бурлескные стихотворения и поэмы. — Белорусская драматургия второй половины XVII—XVIII веков. Школьные драмы. Интермедиин. Вертепная драма. — Заключение.

Рец.: газ. «Гомельская праўда», 1957, 13 жніўня (Карпачоў М. Навуковыя працы выкладчыкаў Гомельскага педінстытута).

**56. Вольскі В.** Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. Мінск, Вучпэдвыд БССР, 1958. 166 с.

Змест: Уступ. [Кароткі крытычны агляд літаратуразнаўчых работ, прысвечаных старажытнай беларускай літаратуре]. — Раз-

дзел 1. Літаратура Кіеўскай Русі. — Утварэнне Кіеўскай дзяржавы. — Літаратура і вусная народная творчасць. — Рэлігійна-павучальная, апакрыфічна і агіографічна літаратура. — Перакладная гістарычна літаратура. — Прапаведніцкая літаратура. Паломніцкая літаратура. — Раздзел 2. Літаратура перыяду ўмацавання феадалізма і знаходжання Беларусі ў складзе Вялікага княства Літоўскага. — Фарміраванне беларускай народнасці і беларускай мовы. — Літоўскія летапісы. — Летапісны зборнік Аўраамкі. — «Сказанне аб Мамаевым пабоішчы». — «Баркалаабаўская хроніка». — «Александрыя». — Юрыдычныя помнікі. — Георгі (Францішак) Скарына. — Раздзел 3. Беларуская літаратура ў перыяд барацьбы беларускага народа супраць улады польскіх магнатаў у канцы XVI і ў XVII стагоддзі. — Сымон Будны. — Васіль Цяпінскі. — Помнікі свецкай літаратуры. — Палемічна літаратура. — Сцяпан і Лаўрэнцій Зізаніі. — «Фрынас» Мялеція Сматрыцкага. — «Дзіярыуш» Афанасія Філіповіча. — Сімеон Полацкі. — Заняпад кніжнай культуры ў XVIII стагоддзі. — Вусная паэтычная творчасць і народны тэатр.

У тэксле змешчана 12 ілюстрацый.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 8, с. 30 (Усікаў Я. Патрэбная кніга); «Полымя», 1959, № 6, с. 181—189 (Макарэвіч А. Кніга па гісторыі беларускай старажытнай літаратуры). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 3 чэрв. (Палітыка Д. Даследаванне старажытнай літаратуры).

**57. Василенок С. И. Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма (XIV—XVIII вв.) [М.], Изд-во Моск. ун-та, 1961, 280 с.**

Содержание: От автора. — Введение. [Исторический принцип изучения фольклора. Восточнославянская родственность русской, украинской и белорусской литературы. Общественно-историческое содержание белорусской литературы эпохи феодализма. Периодизация фольклора и литературы Белоруссии эпохи феодализма. Обзор исследований по истории фольклора и литературы Белоруссии эпохи феодализма. Древнерусские традиции в фольклоре и литературе Белоруссии]. — Глава 1. Зарождение и развитие фольклора и художественной литературы в Белоруссии в период формирования белорусской народности (XIV — первая половина XVI в.). Литература освободительной борьбы. [Деятельность Г. Скорины см. на с. 81—83, 99—116; С. Будного — на с. 117—118]. Литература исторического содержания. Бытовая литература. Литература церковно-дидактическая. — Глава 2. Фольклор и литература периода антикрепостнической и освободительной борьбы белорусского народа (конец XVI—XVIII в.). Литература освободительной борьбы. Литература исторического содержания. Бытовая литература. Церковно-дидактическая литература. — Заключение.

В тексте помещено 15 иллюстраций.

Рец.: журн. «Полымя», 1962, № 3, с. 177—182 (Яромін І. Не зважаючи на факты); «Вопросы литературы», 1962, № 8, с. 208—214. (Лихачев Д. Явление исключительное); «Вестник Московского ун-та. Филология, журналистика», 1962, № 4, с. 57—67 (Кузьмина В.).

«Нар. творчіст та етнографія», 1962, кн. 3, с. 141—144 (*Озераў Ю. і Рыжэнка Д.* Даследаванне аб узаемасувязі беларускага фольклору і літаратуры эпохі феадалізму). (На укр. мове). — Газ. «Звязда», 1961, 2 снег. (*Карабан С.* Свежымі фарбамі); «Літаратура і масцацтва», 1962, 6 сак. (*Ахрыменка П.* Гэта недапушчальна); «Чэрвоны штандар» (*Чырвоны сцяг*), 1962, 9 сак. (*Курляндчыкас Ш. Кніга* аб беларуска-літоўскіх адносінах). (На польск. мове).

**58. Будовниц И. У.** Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века. М., Изд-во АН СССР, 1962. 398 с. (АН БССР. Одт-ние литературы и языка. Советский комитет славистов).

В словаре «...нашли отражение не только явления литературы, но и письменности вообще... В нем приводятся прежде всего названия литературных произведений самых разнообразных видов, оригинальные и переводные, имена их авторов и переводчиков, затем важнейшие памятники древнего права (Кормчие, Судебники и др.), различные виды актового материала (особенно грамоты), списков рукописных собраний, статейные списки, представляющие не только исторический, но и литературный интерес, чины, обиходники, уставы и т. п. произведения, содержащие богатый материал о бытовой стороне древнерусской жизни. В словаре... приводятся данные об иноземных писателях, сочинения которых переводились на Руси, а также имена русских, украинских и белорусских деятелей, так или иначе связанных с письменностью...

Словарь охватывает время с начала древнерусской письменности по XVII в. включительно...» (Из «Предисловия», с. 3—5, 7). Рец.: журн. «Вопросы литературы», 1963, № 2, с. 228—229 (*Еремин И.* Полезный справочник); «Весці Акад. навук БССР. Серыя грамадскіх навук», 1963, № 2, с. 136—139 (*Вярхоў, П.* Даведнік па літаратуры і пісьменнасці ўсходнеслаўянскіх народаў); «Новый мир», 1962, № 10, с. 267—269 (*Караалов, Л.* Энциклопедия древнерусской культуры).

**59. Короткая Л. Л.** Публицистика XIII—XVI вв. в борьбе с церковно-религиозной идеологией. Минск, Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1963. 82 с.

Анализируя тексты, автор прослеживает выдвижение острых социальных тем в публицистике XIII—XVI вв. В книге раскрыты художественные особенности публицистики таких деятелей белорусской культуры, как Георгий Скорина и Симон Будний.

**60. Коршунов А. Ф.** Афанасий Филиппович и его общественно-литературная деятельность. (Из истории общественной мысли в Белоруссии первой половины XVII века). Автореферат дисс. на соискание учен. степени кан-

дидата филол. наук. Л., 1956. 17 с. (Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т).

61. **Порецкий Я. И.** Симон Будный — передовой белорусский мыслитель XVI века. Минск, Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1961. 66 с. (М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР).

Содержание: Предисловие. Будный — просветитель простого народа. Будный — критик основных доктринах христианской религии. Будный — языковед.

Рец.: журн. «Полымя», 1961, № 7, с. 185—186 (*Васільеў В. Даследаванне пра Сымона Буднага*); «Вести Ленинград. ун-та», 1963, № 14. Серия истории, языка и литературы, вып. 3, с. 118—120 (*Якубовский В. А. О методологии одного исследования по истории белорусской общественной мысли XVI века*). — «Наставніцкая газета», 1961, 13 мая. (*Шыдлоўскі А. і Куляшоў І. Каштоўная работа*).

62. **Матэрыялы да IV міжнароднага з'езду славістаў.** Мінск, Акад. навук БССР, 1958. 67 с. (Акад. навук Беларус. ССР. Беларус. камітэт славістаў).

Гл. артыкул I. В. Гутара «Беларускае вершаскладанне ў падвойнанні з вершаскладаннем іншых усходнеславянскіх літаратур».

63. **Тиганова Л. В.** Литературно-художественная деятельность Симеона Полоцкого. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. М., 1956. 19 с. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина. Кафедра русской литературы).

62а. **Голенищев-Кутузов И. Н.** Гуманизм у восточных славян. (Украина и Белоруссия). V Международный съезд славистов. М., Изд-во Акад. наук БССР, 1963. 94 с. (Акад. наук СССР. Отд-ние лит. и языка. Советский комитет славистов).

Содержание: Культура Львова в конце XV — начале XVI в. — Гуманизм в Литве. — Московское и греческое влияние на Западную Русь XVI в. — Братские школы. — Полемическая литература. — Вирши. — Переводная проза. — Примечания.

\* \* \*

64. **Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры.** Да-  
паможнік для студэнтаў ВНУ. Мінск, Вучпредвыд.

БССР, 1956. 640 с. з іл. (Ін-т літаратуры і мастацтва Акад. навук БССР).

Гл. раздел «Дакастрычніцкая літаратура». Гл. таксама анатацыю № 51.

**65. Барысенка В. В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя.** Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1957. 365 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

Кніга складаецца з дзвюх частак. У першай частцы кнігі даецца агляд развіцця беларускай літаратуры з канца XVIII ст. да 60-х гадоў XIX ст. Аўтар разглядае аナンімныя паэтычныя творы гэтага перыяду — «Праўда», «Багач», «Чортава сіла», «Сневак» і першыя беларускія парадыжна-жартоўныя творы «Васкрасенне Хрыстова», «Адной маткі ўсе мы дзеткі», «Энеіда навыварат» (гл. с. 17—29).

Характарызуочы этап фарміравання новай беларускай літаратуры з пачатку 40-х па 60-я гады XIX ст., В. Барысенка робіць спачатку цыслы агляд работ, напісаных у гэты час і прысвечаных мове беларускага народа і яго фольклору, знаёміць чытача з выказваннямі В. Г. Бялінскага (с. 34) і Н. А. Дабралюбава (с. 35) аб беларускім народзе. Далей разглядае мастацкія творы, напісаныя на беларускай мове (вершы Сыракомлі, В. Каратынскага, А. Дарэўскага-Вярыгі, П. Багрыма, Д. Кіязыніна, Яна Чачота і аナンімныя гутаркі). Асабліва падрабязна аналізуе аўтар «Гутарку Данілы са Сципанам», «Вось цяпер які люд стаў», «Гутарку Паўлюка» і парадыжную паэму «Тарас на Парнасе» (гл. с. 29—67). Старонкі 67—105, 134—145 прысвечаны творчасці Дуніна-Марцінкевіча.

Кніга знаёміць чытача з узінкненнем і развіццем у Беларусі рэвалюцыйна-дэмакратычнага руху, які меў рашаючае значэнне для далейшага росту перадавой беларускай літаратуры (гл. с. 109—174). В. Барысенка разглядае тут аナンімныя творы, прасякнутыя рэвалюцыйна-дэмакратычнымі ідэямі 60—70-х гадоў — «Размову пана з хлопам», «Панскую ласку», «Сход», «Мужыцкую праўду» (гл. с. 117—134) і 80—90-х гадоў — «Дзядзька Антон» (с. 173), а таксама некаторыя гутаркі гэтага часу рэакцыйна-кансерватыўнага напрамку. У гэтым жа раздзеле аўтар знаёміць чытача з дзейнасцю К. Каліноўскага (с. 119—125), характарызуе творчасць Я. Лучыны (с. 167—169), Ф. Тапчэўскага (с. 169—170), А. Гурыновіча (с. 170—171) і А. Абуховіча (с. 171—173).

Другая частка кнігі прысвечана грунтоўнаму аналізу творчай дзейнасці Ф. Багушэвіча (с. 175—282). Аўтар удакладняе і папаўняе асноўныя біяграфічныя звесткі аб Ф. Багушэвічу (с. 175—184), характарызуе светапогляд пісьменніка (с. 184—230), падрабязна аналізуе яго творы і вызначае асноўныя асаблівасці творчага методу Ф. Багушэвіча (с. 230—282).

У трэцім і апошнім раздзеле аўтар аналізуе сатыру Ф. Багушэвіча (с. 283—327), разглядае фольклорныя матывы ў яго творчасці (с. 327—332). На стар. 332—345 аналізујацца асаблівасці моўнага мастацкага стылю пісьменніка.

Разглядаючы уплыў творчасці Ф. Багушэвіча на далейшае развіццё беларускай літаратуры, В. Барысенка прыводзіць выказванні А. Гурыновіча, Цёткі і Я. Купалы аб Багушэвічу (гл. с. 355—360).

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1957, № 11, (*Усікаў Я.* Кніга пра Багушэвіча); «Полымя», 1957, № 10, с. 188—190 (*Макарэвіч А.* Манаграфія пра творчасць Ф. Багушэвіча); «Савецкая школа», 1957, № 3, с. 86—90 (*Бас І.* Каштоўная кніга па рэалізму). «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (*Охріменко П.* Новые работы белорусских литературоведов). — Газ. «Советская Белоруссия», 1957, 2 авг. (*Лазарюк М.* Серыйный труд по истории Белорусской литературы); «Літаратура і мастацтва», 1957, 13 крас. (*Івашин В.* Літаратурная спадчына і пытанні рэалізма); «Настаніцкая газета», 1958, 20 мая (*Луфераў М.* Цікавае даследаванне).

66. **Ларчанка М. Г.** На шляхах рэалізму. Мінск,  
Выд-ва Белдзяржун-та, 1958, 239 с.

«Першая частка работы, прысвечанай даследаванию пытання аб станаўленні і развіцці рэалізма ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя, харектарызуе літаратуру першай паловы стагоддзя». (с. 3).

Змест: Уводзіны. — Раздзел 1: Аб элементах рэалізму ў старажытнай беларускай літаратуры і аб рэалізме ў беларускім фальклоры.

Раздзел 2: Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае становішча Беларусі ў першай палове XIX ст. Агляд работ рускіх вучоных па гісторыі, быту і мове беларускага народа XVIII — пачатку XIX ст. Выказванні А. С. Пушкіна (с. 99—100), В. Г. Бялінскага (с. 100), М. А. Дабралюбава (с. 113, 118), М. Г. Чарышэўскага (с. 118—119) аб беларускім народзе, выказванні польскіх вучоных. Сувязь творчасці Адама Міцкевіча з беларускім фальклорам і выказванні аўтентичнага беларускага фальклору ў польскім друку. Уплыў «Отечественных записок» і «Современника» на станаўленне беларускай дэмакратычнай літаратуры. Агляд прац пісьменнікаў-этнографаў рускай школы сярэдзіны XIX ст. Падрабязны разгляд «Путешествия по Полесью и белорусскому краю» П. М. Шпілеўскага, апублікаванага на старонках «Современника» (с. 110—117, 119).

Раздзел 3: Пачатковы этап станаўлення новай беларускай літаратуры. Прадстаўнікі прагрэсіўнага напрамку ў першай палове XIX ст. — паэты Паўлюк Багрым, Дзяніс Кіязыні, Ян Аношка, шэраг аナンімных твораў, В. Дунін-Марцінкевіч. Дэве ліній развіцця прагрэсіўнага рэалістычнага напрамку ў беларускай літаратуры: сялянска-дэмакратычная (П. Багрым і многія аナンімныя творы) і дваранска-прагрэсіўная (В. Дунін-Марцінкевіч, Ян Чачот, Ян Аношка). Прадстаўнікі рэакцыйнага напрамку (А. Рыпінскі, Я. Баршчэўскі). Разгляд аナンімных паэм «Тарас на Парнасе» і «Энеіда навыварат» (с. 135—138). Творчая дзейнасць Яна Аношкі (с. 138—146), Паўлюка Багрыма (с. 146—149). Аналіз рэалістычных элементаў у аナンімных творах (с. 150—162).

Раздзел 4: Беларускія парадайныя паэмы і іх роля ў станаўленні

рэалізму. «Энеіда навыварат» (с. 181—192), «Тарас на Парнасе» (с. 181—192).

Раздел 5: Роля Дуніна-Марцінкевіча ў станаўленні беларускай літаратуры на шляху да крытычнага рэалізму. [На пытаннях ацэнкі творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча аўтар палемізуе з С. Майхровічам]. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 4, с. 30, (*Цішчанка I. На шляхах да рэалізму*); «Полымя», 1958, № 11, с. 169—171 (*Усікаў Я. Літаратуразнаўчая праца*). — Газ. «Звязда», 1959, 13 сак. (*Майхровіч С. Цікавае літаратуразнаўчае даследаванне*); «Літаратура і мас-тацтва», 1958, 23 ліп. (*Макарэвіч А. Важная праўлема літаратура-знаўства*); «Магілёўская праўда», 1959, 10 лют. (*Усікаў Я. Каштоўнае даследаванне*).

67. **Ларчанка М.** Па шляху рэалізму. Мінск, Выд-ва Белдзяржун-та, 1959. 256 с. (Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Кніга прысвечана даследаванию і вывучэнню працэса развіцця рэалізму ў беларускай літаратуры дакастрычніцкай пары (70-х — 90-х гг. XIX ст.). Яна з'яўляецца працягам кнігі аўтара «На шляхах да рэалізму» (1958), якая заканчваецца разглядам літаратурнага працэса ў Беларусі 60-х гадоў XIX ст.

Змест: Раздел 1: Пачатковы этап крытычнага рэалізму ў беларускай літаратуры. Проблемы матэрыялістычнай эстэтыкі, сфармульянаия М. Чарнышэўскім і М. А. Дабралюбавым. Беларускія карэспандэнты ў «Колоколе» Герцена (с. 20). Літаратурныя працы ў Беларусі 60-х гадоў XIX ст. Ананімныя творы рэакцыйнага лагеру. Рэвалюцыйна-дэмакратычны, або рэалістычны напрамак, які ўзнанчаліў Кастью Каліноўскі (с. 32—49). Ананімная беларуская літаратура 60-х гг. дэмакратычнага і рэалістычнага характару. Творы выкрайвальная-сатырычнага напрамку (с. 55—59).

Раздел 2: Развіццё рэалістычнага напрамку ў 70—80-х і пачатку 90-х гг. Уплыў рускай дэмакратычнай літаратуры. Выказванні М. А. Нікрасава, І. С. Тургенева і А. М. Горкага аб беларускім народзе і яго творчасці (с. 63—65). Роля газеты «Мінскі листок» (1886—1894) у развіцці дэмакратычнай літаратуры (с. 65—78). Уздел у газете Янкі Лучыны [*I. Неслуходскага*], М. Запольскага і інш. Характарыстыка літаратурнай дзеянасці рэакцыйна-дваранскага (А. Ельскі, В. Арлоўскі, А. Пшчолка) і ліберальна-буржуазнага напрамку (К. Каганец, Ядвігін Ш.). Творчая дзеянасць першых беларускіх крытычных рэалістаў Ф. Багушэвіча, Янкі Лучыны, Адама Гурыновіча. Падпольны часопіс «Гоман» (с. 87—92). Беларускія календары 80—90-х гадоў (с. 93). Рукапісны архіў з твораў беларускіх пісьменнікаў, створаны ў 1889 г. беларускім вучоным Б. Эпімахам-Шыпілам у Пецярбургу (с. 94). Творы першай палаеіны 90-х гадоў, напісаныя на рускай мове пад непасрэдным упрыгожваннем вуснай беларускай народнай творчасці (с. 97—109).

Раздел 3: Багушэвіч і яго роля ў развіцці рэалізма і народнасці.

Раздел 4: Значэнне творчасці Я. Лучыны, А. Гурыновіча і

Ф. Тапчэўская для развіція рэалістычнага метаду (с. 187—237).

Раздзел 5: Асаблівасці рэалізму ў беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя. (Пастаноўка пытання, с. 238—256).

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 2 сак. (Макарэвіч А. Працяг ранейшай размовы).

68. **Майхровіч С. К.** Нарысы беларускай літаратуры XIX стагоддзя. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1957. 425 с. з іл.; 11 л. іл.

Тое ж. Выд. 2-е, папраўл. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1959. 323 с. з іл.

Змест (на 2-му выд.): Замест уступу. I. Гісторычнае значэнне далучэння Беларусі да Расіі. — 2. Ля вытокаў новай беларускай літаратуры. Роля «Современника» у станаўленні новай беларускай літаратуры. Развіццё беларускай фалькларыстыкі як науکі. Сялянскі паэт Дзяніс Кіязынін.

Раздзел 1. Аналімныя літаратурна-мастацкія творы. Г. В. Пляханаў аб «Гутарцы Данілы са Сцяпанам». — Паўлюк Багрым — народны пісніар. — Ян Аношкі.

Раздзел 2. Аналімныя паэзіі XVIII ст. і пачатку XIX ст., парадынныя паэмы. — «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе».

Раздзел 3. В. Дунін-Марцінкевіч. (Біографічныя звесткі, аналіз паэтычнай і драматургічнай творчасці). — Ян Баршчэўскі і А. Рыпінскі як апалаґеты культуры рэакцыйнай шляхты. — Ян Чачот. — Людвіг Кандратовіч і яго роля ў развіцці беларускай дэмакратычнай літаратуры.

Раздзел 4. Ф. К. Багушэвіч — заснавальнік крытычнага рэалізма ў беларускай літаратуры. Біографічныя даныя. Творчыя сувязі паэта з Элізай Ажэшкай. Работа Ф. Багушэвіча ў галіне мовазнаўства. — Паэтычная творчасць Ф. Багушэвіча. яго эстэтычныя погляды і творчы метад. Дабратэрны ўплыў паэта на творчасць Цёткі і Купалы.

Раздзел 5. Янка Лучына. Жыццёвы і творчы шлях. М. Горкі, Я. Колас і М. Канапіцкая аб таленце Янкі Лучыны. Адзінства ідэйных матываў творчасці Лучыны і дарэвалюцыйнай творчасці Купалы. Роля Янкі Лучыны ў развіцці літаратуры крытычнага рэалізма.

Раздзел 6. Фелікс Тапчэўскі. Маастацкая асаблівасць і значэнне яго творчасці.

Раздзел 7. Альгерд Абуховіч. — Марыя Косіч.

Раздзел 8. Адам Гурыновіч. Лёс яго літаратурнай спадчыны. Гурыновіч-фалькларыст. Сацыяльны напрамак творчасці і літаратурае майстэрства пісьменніка.

Рэц. (на 1-е выд.): часоп. «Беларусь», 1957, № 9, с. 30. (Макарэвіч А. Нарысы беларускай літаратуры XIX стагоддзя); «Полымя», 1957, № 7, с. 188—190. (Усікаў Я. Каштоўная праца); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (Охрименка П. Новые работы белорусских литературоведов). — Газ. «Звязда», 1957, 13 лістап. (Бурносав В. Новае літаратуразнаўчае даследаванне); «Літаратура і мастацтва», 1957, 24 жніўня. (Александровіч С. Даследаванне абавязвае).

69. Кісялёў Г. Сейбіты венага. Артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячоў рэвалюцыйнага руху 1863 года. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 304 с.

Змест: Вялікі сын беларускага народа Кастусь Каліноўскі. — В. Дунін-Марцінкевіч і паўстанне 1863 года. — Беларускі рэвалюцыянер Антон Трусаў. — Гімназічныя і студэнцкія гады Францішка Багушэвіча.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 7, с. 180—183. (Александровіч С. Доказна і аргументавана); «Маладосцы», 1963, № 11, с. 145—149 (Мальдзіс А. «Рэстаўратарскае» майстэрства даследчыка). — Газ. «Звязда», 1963, 18 жніўня (Клышко М. Сейбіты венага); «Літаратура і мастацтва», 1963, 16 жніўня (Лойка А. Сейбіты венага).

70. Цікоцкі М. Я. З гісторыі беларускай журналістыкі XIX стагоддзя. Мінск, Выд-ва Бел. Дзярж. ун-та, 1960. 127 с. (М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР. Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Змест: Уступ. — Раздел I. «Губернскія ведамасці» — першыя перыядычныя выданні ў Беларусі. — Раздел II. Публіцыстычная дзейнасць П. М. Шпілеўскага. — Раздел III. «Мужыцкая праўда». — Раздел IV. Беларускія карэспандэнты ў рускім дэмакратычным друку 60-х гадоў. 1. «Современник» пра Беларусь. Палеміка яго з «Днем» І. С. Аксака. 2. «Колокол» Герцена аб жыцці і барацьбе беларускага народа. 3. Карэспандэнты з Беларусі ў сатырычным часопісе «Искра» В. Курачкіна і М. Сцяпанава. — Раздел V. Становішча перыядычнага друку ў 60—70-ых гады. — Раздел VI. Нелегальная перыёдика рэвалюцыйных народнікаў у Беларусі. 1. Падпольная друкарня ў Мінску. 2. «Гоман» — орган беларускіх народавольцаў. — Раздел VII. «Мінскі лісток» — першая грамадска-літаратурная газета на Беларусі (1886—1902 гг.).

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 1 лістап. (Кісялёў Г. Першая спроба).

71. Лушчыцкі І. М. Нарысы па гісторыі грамадска-палітычнай і філософскай думкі ў Беларусі ў другой палавіне XIX веку. Мінск, Выд-ва Беларус. дзярж. ун-та, 1958. 367 с. з партр. і іл. (М-ва вышэйш. адукцыі СССР. Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Змест: Прадмова. — Раздел I. Перадавая грамадска-палітычна думка ў Беларусі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення рэформы 1861 года. Перадавая грамадскія ідэі ў беларускай вуснай народнай творчасці і ў ананімнай літаратуре. — Раздел II. Перадавая грамадска-палітычна думка ў Беларусі ў перыяд паўстання 1863 года. — Раздел III. Кастусь Каліноўскі — выдатны беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат. Жыццё і дзейнасць, грамадска-палітычныя і філософска-сацыялагічныя погляды. Барацьба за ідэйную спадчыну К. Каліноўскага. — Раздел IV. Перадавая грамадска-палітычна

думка ў Беларусі ў перыяд развіцця капіталізма (70—90-я гады). 1. Грамадска-палітычныя і філософскія ідэі і эстэтычныя погляды Ф. К. Багушэвіча. Нацыянальна-вызваленчыя ідэі. Абарона роднай моёы. Рэвалюцыйны дэмакратызм пісьменніка. 2. Рэвалюцыйны дэмакратызм Адама Гурыновіча. «Дзядзька Антон» — выдатны твор беларускай публіцыстыкі XIX стагоддзя.

У кнізе змешчана многа партрэтаў і аўтографаў.

Рэц.: часоп. «Вопросы философии», 1959, № 4, с. 163—165. (Чеботарев Л. М.) — Газ. «Звязда», 1958, 15 чэрв. (Глебка П. і Філойская Л. Қаштоўнае даследаванне); «Советская Белоруссия», 1958, 11 сент. (Сидоров В. и Охрименко П. Актуальность исторического исследования); «Літаратура і мастацтва», 1958, 16 ліп. (Васіленак С. Қаштоўнае даследаванне); «Настаўніцкая газета», 1959, 20 студз. (Базарэвіч М. Новае даследаванне).

72. Сондак А. А. Вывучэнне беларускай літаратуры XIX стагоддзя ў школе. Мінск, Вучпэдвыд БССР, 1963. 111 с.

Змест: Беларуская літаратура XIX ст. (Агляд). Літаратура першай паловы XIX ст. Літаратура другой паловы XIX ст. — Паэма «Тарас на Парнасе». — В. І. Дунін-Марцінкевіч. — Камедыя «Пінская шляхта». — Францішак Багушэвіч. Паэма «Кепска будзе». — Бібліографія.

73. Басс И. С. У истоков реализма белорусской литературы XIX века. («Энеіда навыварат», «Тарас на Парнасе»). Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1954. 17 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства).

74. Ивашин В. В. У истоков социалистического реализма. [Ред. В. В. Борисенко]. Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1963. 331 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы).

В книге раскрывается своеобразие реализма белорусской литературы первой четверти XX века.

Содержание: Введение. [Интернациональность социалистического искусства и его национальная специфика. Проблема национальных истоков социалистического реализма].

Глава 1: О характере реализма белорусской предоктябрьской литературы. Литература XIX в. Анонимные поэмы «Энеїда на изнанку» и «Тарас на Парнасе», деятельность Я. Борщевского и Я. Чечёта, анонимные «гутаркі», творчество В. Дунин-Марцінкевича, Я. Лучины, А. Гуриновича и Ф. Богушевича. Эпоха первой русской революции. Развитие передовой белорусской литературы начала XX века (с. 21—32). Зачатки пролетарской поэзии в Белоруссии. Деятельность революционной русской газеты «Северо-Западный край» (с. 33—41). Рукописные журналы «Заря», «Голос низа», «Вольная

думка». Творчество рабочих поэтов—сотрудников газеты «Северо-Западный край» и рукописных журналов. Дооктябрьское творчество Я. Купалы и Я. Коласа (с. 42—62, 64—91), литературная деятельность Тётки (с. 62—64, 75). Высказывания о белорусском народе и его языке Н. А. Добролюбова (с. 47), Е. Романова (с. 47), Я. Купалы (с. 48). Характер реализма Я. Купалы и Я. Коласа в дооктябрьский период (с. 91—107).

Глава 2: Реалистический метод и проблема художественного стиля. [Высказывания критиков 20—30 годов по вопросу понимания литературного процесса в Белоруссии начала XX века, высказывания И. Замотина, А. Бабареки, Я. Плащинского, М. Громыко. Натурализм и реакционная романтика, модернизм и символизм в белорусской литературе (с. 113—116). Эстетическая программа Я. Купалы и Я. Коласа (с. 116—122). Полемика о путях развития белорусской литературы (с. 113—116). Эстетическая программа Я. Купалы и Я. Коласа (с. 116—122). Полемика о путях развития белорусской литературы на страницах газеты «Наша ніва» (с. 117—122). Эстетика белорусской демократической литературы. Реализм Я. Купалы (с. 134—157), Я. Коласа (с. 157—166), Тётки (с. 166—170), Ц. Гартного (с. 170—171), М. Богдановича (с. 171—185). Реалистическая дооктябрьская белорусская проза [произведения Ядвигина Ш. (с. 189—193, 208), З. Бядули (с. 193—206, 208—209), Я. Коласа (с. 206—218)].

Глава 3. На путях социалистического реализма. Возникновение и оформление в белорусской литературе метода социалистического реализма. Идейная борьба в белорусской литературе, различные идеино-творческие группировки. Станоение эстетических принципов белорусской советской литературы. Национальные особенности процесса развития критического и социалистического реализма в белорусской литературе. Деятельность литературной организации «Молодняк». Творчество М. Чарота (с. 226—228). Новаторство в литературе и литературные традиции. Полемика Я. Коласа с молодыми (с. 231—238). Приход Я. Купалы и Я. Коласа к социалистическому искусству (с. 239—252). Творчество Ц. Гартного периода гражданской войны и первой половины 20-х годов (с. 309—322). — Выводы.

Автор книги полемизирует с А. Герцовичем (с. 92), Е. Мозольковым (с. 96), М. Барсток (с. 97), М. Ларченко (с. 104), М. Макаревичем (с. 104), С. Майхровичем (с. 175), М. Климковичем и Е. Ленсу (с. 151), Л. Фигловской (с. 243), Ю. Березко (с. 293), Улайдзе (с. 300—301) и Л. Залесской (с. 305). Книга снабжена указателем имён.

Рец.: журн. «Полымя», 1963; № 12, с. 175—178 (*Казека Я. Ля вытокаў сацыялістычнага рэалізму*); «Неман», 1963, № 6, с. 131—137. (*Перкин Н. Об исторических путях белорусской литературы*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 13 верас. (*Лазарук М. Глыбока, пераканаўча*), 17 снеж. (*Барсток М. Грунтуюна, цікава*).

**75. Івашын В. В. Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і развіццё беларускай літаратуры.** Мінск, Выд-ва АН БССР, 1955. 60 с. (Акад. навук Беларус. ССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

Уплыў рэвалюцыі 1905—1907 гг. на развіццё дэмакратычнай і са-  
циялістычнай культуры народаў. Шырокая дзейнасць бальшавіцкіх  
арганізацый Беларусі па пропагандзе марксізма-ленінізма напярэ-  
дадні і ў гады першай рэвалюцыі. Выкарыстоўванне бальшавікамі  
легальнага друку. Дзейнасць газеты «Северо-Западны край». Роля  
Мінскай публічнай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна ў справе нашырэн-  
ня рэвалюцыйнай літаратуры. Дзейнасць Мінскага таварыства ама-  
тараў прыгожага пісьменства.

Перадаўшая беларускую літаратуру пачатку XX стагоддзя. Засна-  
вальнікі сучаснай беларускай літаратуры — актыўныя ўдзельнікі рэ-  
валюцыйнага руху 1905—1907 гадоў. Літаратурная дзейнасць Цёткі  
(с. 11, 26—29, 50, 54—55), Янкі Купалы і Якуба Коласа (с. 29—58).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 12, с. 175—178 (*Казека Я. Ля*  
вытокаў сацыялістычнага рэалізму). — Газ. «Літаратура і мастац-  
тва», 1955, 24 снеж. (*Александровіч С. Гады абуджэння*).

**76. Пракошына К. С.** Пытанні атэізму ў беларускай  
грамадской думцы. (Другая палаўіна XIX і пачатак XX  
стагоддзя). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 71 с.  
(Б-чка атэіста).

Змест: Антырэлігійныя матывы ў беларускім фальклоры. —  
Свабодалюбівія і атэістычныя ідэі ў ананімных творах [«Вясна го-  
ла перапала», «Размова пана з селянінам», «Энейда навыварат»,  
«Тарас на Парнасе», «Вось цяпер які люд стаў», «Дзядзька Антон,  
або гутарка аб усім чыста, што баліць, а чаму баліць — неядома»]. —  
Рэвалюцыйныя і атэістычныя ідэі ў беларускай літаратуры [у  
творах К. Каліноўскага, Ф. Багушэвіча, А. Гурыновіча, А. Абухові-  
ча, Я. Лучыны, Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі].

**77. Александровіч С. Х.** Незабыўнымі сцежкамі. [На-  
рысы аб беларускіх пісьменніках]. Мінск, Вучпэдвыд  
БССР, 1959. 135 с. з іл. [(Школьная б-ка)].

Тое ж. Выд. 2-е, дапоўненае. Мінск, Вучпэдвыд  
БССР, 1962. 221 с. з іл. [(Школьная б-ка)].

Дапаможнік для выкладчыкаў роднай літаратуры і یучняў ста-  
рэйшых класаў пры вывучэнні біографіі беларускіх пісьменнікаў.

Тут сабраны матэрыйялы пра Паўлюка Багрыма («Слядамі леген-  
ды»), Цётку («Калі нараджалася песня», у 1-м выд.: «Маладосць  
паэтэсы»), Янку Купалу («Перад вялікай дарогай») і Змітрака Бя-  
дулю («На Даўгінаўскім гасцінцы»), у жывой форме апавяддаецца  
пра іх дзіцячыя і юнацкія гады, вучобу і першыя літаратурныя кро-  
кі. Есць у гэтай кнізе нарысы пра мясціны, звязаныя з жыццём і  
творчасцю Вікенція Дуніна-Марцінкевіча («Тут жыў Навум Прыйга-  
вік», у 1-м выд.: «Там, дзе жыў писніар»), Францішка Багушэвіча  
(«Незабыўныя мясціны», у 1-м выд.: «На радзіме паэта»), Максіма  
Багдановіча («Пуцявіны паэта», у 1-м выд.: «Над Волгай»), Якуба  
Коласа («Калыска дум і натхнення»), Цішкі Гартнага («Родная  
Капыльшчына»), Кузьмы Чорнага («Па дарозе ў Цімкавічы»), а

таксама выдатнага польскага паэта Адама Міцкевіча, які нарадзіўся і правёў дзяцінства на Беларусі («Навагрудскія сцежкі»).

Нарысы, прысвечаныя З. Бядулю, Ц. Гартнаму і К. Чорнаму зменшчаны толькі ў 2-м выданні кнігі. Астатнія нарысы да 2-га выдання значна дапрацаваны. У кнізе многа ілюстрацыі.

Рэд.: на 1-е выд.: часоп. «Беларусь», 1960, № 1, с. 31. (*Усікаў Я.* Пабольш бы такіх кніг); «Маладосць», 1959, № 12, с. 147—148 (*Ярош М.* Па нязведеных сцежках). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 30 верас. (*Майхровіч С.* Па дарагіх мясцінах); «Магілёўская праўда», 1959, 8 снеж. (*Усікаў Я.* Сцежкамі нашых песняроў).

Рэд.: на 2-е выд.: часоп. «Полымя», 1963, № 6, с. 188—189 (*Луферавіч М.* Незабыўнымі сцежкамі).

## Савецкая літаратура

(Гл. таксама раздел «Літаратура аб асобых пісьменніках», №№ 173—181, 183—186, 190—199, 201—208, 211—249, 253, 254, 257—267, 269—283, 285, 286, 289—293, 296—309)

78. Літаратура наших дзён. Зборнік артыкулаў і рецензій. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 247 с.

У зборніку, падрыхтаваным секцыяй крытыкі і літаратуразнаўства Саюза пісьменнікаў Беларусі, прадстаўлены паасобныя артыкулы і рецензіі, напісаныя крытыкамі, літаратуразнаўцамі і самімі пісьменнікамі за апошнія два—три гады.

Змест: [Прадмова]. — *Броўка П.* У нас свая, камуністычная мерка. [Аб асноўных прынцыпах саецкай літаратуры]. — *Адамовіч А.* Сучаснасць, а не мадэрнізация. [Аб сучасным поглядзе на мінулае ў мастацкай літаратуре. Аўтар разглядае апавяданні і раманы аб Вялікай Айчыннай вайне 1941 года, напісаныя ў апошнія гады — беларускіх пісьменнікаў В. Быкова і І. Навуменкі, а таксама ўкраінскага празаіка А. Ганчара]. — *Ярош М.* Праўда канфліктаў — у праудзе жыцця. [Аб сучаснай беларускай драматургії. Аўтар разглядае п'есы А. Маўзона, А. Макаёнка, І. Шамякіна і П. Васілеўскага]. — *Бурносай В.* Нарыс — жанр мастацкі. [Аб двух зборниках нарысаў — «Герой наших дзён» і «Людзі Прыдняпроўя». Разглядаюцца нарысы Т. Хадкевіча, І. Дуброўскага, Р. Сабаленкі, С. Кухарава, А. Кулакоўскага, П. Пестрака, А. Марціновіча і інш.]. — *Бойка У.* Сэрга — насцеж. [Рэцензія на кнігу вершаў П. Броўкі «А дні идут», перакладзеную на рускую мову Я. Хелемскім]. — *Куляшоў Ф.* Тварам у заўтра. [Аб рысах сучаснага рамана. Аўтар разглядае раман І. Мележа «Людзі на балоце»]. — *Шарахоўскі Я.* Лірычна, шчыра і мужна. [Аб кнізе Я. Брыля «Мой родны кут»]. — *Бугаёў Д.* Выпрабаванне насталась. [Аб тэтралогіі І. Шамякіна «Трывожнае шчасце»]. — *Пашкевіч Н.* Услед за імклі-

вым днём. [Аб рамане У. Карпава «Вясення ліўні». — *Бярозкін Р.* Шлях да вышынъ. [Рэцэнзія на кнігу С. Гаўруса «Шчодрасць»]. — *Кудрайцаў І.* Другое спатканне з чытаем. [Аб кнігах У. Карапкеўча «Матчына душа» і «Вячэрня ветразі»]. — *Шкраба Р.* Майстэрства апавядальника. [Рэцэнзія на зб. апавяданняў А. Чарнышэвіча «Праз зімы і вёсны»]. — *Юрэвіч У.* Характары раскрываюца ў дзеянні. [Пра апавяданні М. Лупсякова і яго аповесць «Пабіраха»]. *Навуменка І.* З адчуваннем прыгожага. [Рэцэнзія на кнігу апавяданняў М. Стральцова «Блакіты вечар»]. — *Семяжонаў Я.* Запрашэнне ў свет паэтычнага. [Аб паэтычнай творчасці Е. Лось]. — *Канэ Ю.* Талент сталее. [Аб апавяданнях І. Пташніка]. — *Александровіч А.* У пошуках герайчнага і незвычайнага. [Рэцэнзія на кнігу апавяданняў У. Дамашэвіча «Закліну ад кулі»].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1964, № 1, с. 181—184 (*Каваленка В.* Диалог з чытаем); «Маладосць», 1963, № 10, с. 136—140 (*Бур'ян Б.* Калектыўная кніга). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 1 лістапад. (*Царанкоў Л.* Літаратура нашых дзён); «Звязда», 1963, 25 кастр. (*Есакоў А.* Выступае дваццаць крытыкаў).

**79. На шляху служэння народу.** (Сорак год беларускай савецкай літаратуры). [Склалі У. Карпаў, А. Кучар, Я. Казека, Г. Бярозкін, Д. Палітыка]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 65 с. (40 год Каstryчніка).

Брашура напісана да 40-годдзя Каstryчніка, яна асвятляе саракагодні шлях беларускай савецкай літаратуры.

Аўтары вызначаюць асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай савецкай літаратуры, на канкрэтных фактах паказваюць, як яна развівалася і мужнела. Яны знаёміць чытача з развіццём асобных жанраў у беларускай савецкай літаратуры, характарызуюць дзеяньні асобных пісьменнікаў, аналізуюць некаторыя іх творы.

Брашура заканчваецца звесткамі аб дзеянасці беларускіх літаратуразнаўцаў і крытыкаў.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1958. 25 чэрв. (*Царанкоў Л.* За прынцыпавасць ацэнак).

**80. Пяцьдзесят чатыры дарогі.** Аўтабіографіі беларускіх пісьменнікаў. Складанне і падрыхтоўка тэкстаў Янкі Казекі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 551 с.

У кнізе змешчаны аўтабіографіі А. Александровіча, А. Адамовіча, Э. Агніцвет, А. Астрэйкі, М. Аўрамчыка, А. Бачылы, П. Броўкі, Я. Брыля, К. Буйлы, З. Бядулі, А. Бялевіча, В. Віткі, В. Вольскага, А. Вялюгіна, Ц. Гартнага, П. Глебкі, К. Губарэвіча, І. Гурскага, У. Дубоўкі, А. Зарыцкага, М. Зарэцкага, А. Звонака, П. Қавалёва, М. Қалачынскага, У. Карпава, К. Кірзенкі, Я. Коласа, У. Корбана, К. Крапівы, А. Кулакоўскага, А. Кульшова, Я. Купалы, А. Кучара, М. Лужаніна, М. Лынькова, М. Машары, А. Маўzon, І. Мележа, І. Навуменкі, Р. Няхая, М. Паслядовіча, П. Пестрака, А. Русака, А. Русецкага, Р. Сабаленкі, Я. Скрыгана, М. Танка, Т. Хадкевіча,

М. Хведароўчыка, А. Чарнышэвіча, М. Чарота, К. Чорнага, І. Шамякіна, А. Якімовіча.

«Большасць надрукаваных тут аўтабіографій напісана спецыяльна для гэтай кнігі. Для кнігі ўзяты апошнія па часу напісання аўтабіографіі Янкі Купалы і Якуба Коласа, а са спадчыны Змітрака Бядулі, Цішкі Гартнага і Кузьмы Чорнага — тыя, у якіх, на думку складальніка, паўней асвятляюща факты іх жыцця» (з прадмовы «Ад рэдакцыі», с. 5).

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 4 кастр. (Бураўкін Г. Пяцьдзесят чатыры дарогі); «Настаўніцкая газета», 1963, 25 снеж. (Данілевіч Л. Пяцьдзесят чатыры дарогі); «Чырвоная змена», 1963, 25 снеж. (Базарэвіч М. Пяцьдзесят чатыры дарогі); «Тблісі», 1964, 17 сак. (Беларускія літаратары пра сябе, на грузін. мове).

**81. Советские писатели.** Автобиографии в двух томах. Т. 1. [Сост.: Б. Я. Брайнина и Е. Ф. Никитина]. М., Худож. литература, 1959. 703 с.

См. автобиографии П. Бровки (с. 178—181), Я. Коласа (с. 572—576), К. Крапивы (с. 598—608) и Я. Купалы (с. 614—622).

**82. Пісьменнікі Савецкай Беларусі.** Кароткі біяграфічны даведнік. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 499 с.

Кароткія біяграфічныя даведкі склалі: аб празаіках — Я. Казека, аб паэтах — Р. Няхай, аб драматургах і крытыках — А. Есакоў.

У даведніку змешчаны даведкі пра наступных пісьменнікаў: Я. Купалу, Я. Коласа, К. Крапіву, А. Авецкіна, У. Агіевіча, Э. Агняцвет, А. Адамоўчыка, З. Аксельрода, А. Александровіча, С. Александровіча, А. Алешку, М. Аляхновіча, Л. Арабей, М. Арочку, А. Асіпенку, А. Астапенку, А. Астрэйку, М. Аўрамчыку, М. Багуна, Ю. Багушэвіча, А. Бажко, З. Бандарыну, Р. Барадуліна, С. Барававых, М. Барсток, В. Барысенку, А. Бачылу, М. Блісцінава, Я. Бранштэйна, П. Броўку, Я. Брыля, В. Бурносава, Б. Бур'яна, К. Буйла, Я. Бяганскую, З. Бядулю, А. Бялевіча, Р. Бярозкіна, М. Ваданосава, Э. Валасевіча, П. Валкадаева, А. Васілевіч, М. Васілька, Я. Васілёнка, П. Васілеўскага, В. Вітку, М. Вішнеўскага, А. Вольнага, В. Вольскага, А. Вялюгіна, П. Галавача, У. Галубка, М. Гамолку, Ц. Гартнага, М. Гарулёва, М. Гарэцкага, Ю. Гаўрука, С. Гаўрусаў, Я. Герцовіча, Н. Гілевіча, П. Глебку, І. Грамовіча, С. Грахоўскага, К. Губарэвіча, А. Гурло, І. Гурскага, І. Гутараўчыка, У. Дадзіёмана, М. Даніленку, С. Дарожнага, Ц. Даўгапольскага, С. Дзяяргая, А. Дзеркача, І. Дорскага, У. Дубоўку, І. Дуброўскага, А. Дудара, П. Дудо, А. Есакова, А. Жаўрука, Я. Журбу, А. Зарыцкага, М. Зарэцкага, М. Засіма, А. Звонака, В. Зуба, А. Іванова, В. Іашына, В. Қаваля, П. Қавалёва, Д. Кавалёва, Э. Қагана, Я. Қазеку, М. Калачынскага, Э. Камянецкага, У. Қараткевіча, У. Қарпава, А. Қарпюка, Л. Кацавіча, К. Кірэнку, Н. Кісліка, І. Клаза, М. Клімковіча, Т. Кляшторнага, У. Корбана,

У. Краўчанку, І. Кудраўцава, А. Кулакоўскага, А. Куляшова, Ф. Куляшова, М. Кульбака, С. Куніцкага, А. Кучара, А. Лазнявога, М. Ларчанку, М. Лобана, Е. Лось, М. Лужаніна, М. Лупсякова, М. Лынькове, В. Лютаву, Ю. Лявоннага, А. Макаёнка, П. Макаля, В. Маракова, В. Матэвушава, А. Махнача, М. Машару, С. Майхровіча, Я. Маўра, А. Маўзона, І. Мележа, Б. Мікуліча, Я. Міровіча, А. Міронава, М. Модэля, А. Моркаўку, І. Муравейку, Р. Мурашку, І. Навуменку, Я. Непачаловіча, У. Нядзведскага, Р. Няхая, У. Няфёда, В. Палесскага, Д. Палітыку, А. Пальчэўскага, П. Панчанку, М. Паслядовіча, Н. Перкіна, П. Пестрака, І. Платнера, П. Праізу, П. Приходзьку, Ю. Пішыркова, А. Пысіна, Я. Пушчу, М. Пянкранта, М. Ракінага, Я. Рамановіча, А. Рылько, Ю. Рудзько, П. Рунца, А. Русака, А. Русецкага, Р. Рэлеса, Р. Сабаленку, М. Садковіча, Я. Садоўскага, Л. Салаўя, Э. Самуйлёнка, А. Семяновіча, Я. Семяжона, М. Сергіевіча, І. Сіўцова, Я. Скрыгана, М. Скрыпку, М. Смагаровіча, Б. Спрынчана, А. Стаковіча, В. Сташэўскага, М. Сурнічова, В. Сурскую, М. Танка, Н. Тарас, М. Татура, Ю. Таубіна, В. Таўляя, М. Ткачова, П. Труса, Я. Усікава, А. Ушакова, У. Фінкеля, Т. Хадкевіча, У. Хадыку, І. Харыка, М. Хведаровіча, К. Цітова, М. Чавускага, А. Чарнышэвіча, Н. Чарнушэвіча, М. Чарота, К. Чорнага, І. Шамякіна, І. Шапавалава, Я. Шарахоўскага, П. Шаццерыкова, У. Шахаўца, В. Шашалевіча, А. Шашкова, Г. Шведзіка, Р. Шкрабу, Г. Шманя, І. Шуцько, Э. Шушкевіча, Х. Шынклера, Г. Шчарбатава, А. Юдэльсона, У. Юрэвіча, А. Якімовіча.

**83. Писатели Советской Белоруссии.** Краткий биографический справочник. Минск, Госиздат БССР, 1955, 185 с.

В справочнике помещены биографические справки о следующих писателях: Я. Купале, Я. Коласе, М. Аврамчике, В. Агіевічe, А. Астрайка, А. Бачила, А. Белевічe, В. Борисенко, П. Бровка, Я. Брыле, К. Буйла, Б. Бурьянe, З. Бядуле, А. Василевіч, М. Василькe, Е. Васіленко, А. Велюгіне, В. Вітка, В. Вольском, М. Гамолка, П. Глебка, Н. Горулёве, И. Грамовічe, К. Губаревічe, А. Гурло, И. Гурском, И. Дубровском, А. Жавруке, Я. Журбе, А. Зарыцком, М. Засіме, М. Қалачинском, В. Қарпове, К. Қиреенкo, М. Қlimкoviche, Д. Қовалеве, П. Қовалеве, В. Қорбане, В. Қравченко, Қ. Қрапінве, И. Қудрявцевe, А. Қулаковском, А. Қулешове, А. Қучаре, М. Լужанине, М. Лынькове, В. Լютовой, Я. Մавре, С. Майхровічe, А. Макаёнке, М. Машара, И. Мележе, Е. Мировічe, А. Міронове, А. Мовзоне, Р. Нехае, Э. Огнечвeт, П. Панченко, П. Пестраке, В. Полесском, М. Последовічe, П. Приходзько, Ю. Рудько, А. Руслаке, А. Русецком, М. Садковічe, Э. Самуйленке, Р. Соболенко, А. Стаковічe, М. Сурнічеве, В. Тавлае, М. Танке, Н. Тарас, М. Ткачеве, П. Трусе, А. Ушакове, Т. Хадкевічe, К. Чорном, И. Шамякіне, И. Шаповалове, Я. Шараҳоўском, В. Шаховце, Х. Шинклере, А. Якімовічe.

Рец.: журн. «Беларусь», 1955, № 6, с. 30 (Есакоў А. Бібліографічныя даведнікі); «Дружба народов», 1955, № 6, с. 198—199 (Писатели Советской Белоруссии).

**84. Очерк истории белорусской советской литературы.** [Ред. коллегия: В. В. Борисенко, М. К. Добрынин, Л. И. Залесская, М. Т. Лыньков]. М., Изд-во АН СССР, 1954. 400 с. (Акад. наук СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства).

Содержание: Введение (В. В. Івашин). — Глава 1. Литература периода гражданской войны (Ю. С. Пширков). — Глава 2. Литература периода восстановления народного хозяйства и социалистической индустриализации 1921—1929 гг. (Ю. С. Пширков). — Глава 3. Литература периода победы социализма и построения социалистического общества 1930—1940 гг. (Н. С. Перкин). — Глава 4. Литература периода Великой Отечественной войны (М. Н. Барсток). — Глава 5. Литература послевоенного времени (М. Н. Барсток). — Глава 6. Янка Купала (В. В. Івашин). — Глава 7. Якуб Колас. (Л. И. Фигловская). — Глава 8. Кондрат Крапива (Л. И. Фигловская). — Глава 9. Кузьма Чорный (В. Ф. Вольский). — Глава 10. Михаэль Лыньков (Ю. С. Пширков). — Глава 11. Петрусь Бровка (Н. С. Перкин). — Глава 12. Петро Глебка (М. Н. Барсток). — Глава 13. Аркадий Кулешов (Н. С. Перкин). — Глава 14. Максим Танк (Ю. С. Пширков).

На с. 394—399 «Краткий библиографический указатель произведений белорусских советских писателей».

Рец.: кн.: Шкраба Р. Сіла слова. Мінск, 1958, с. 149—169. (См. рецензию автора «Заметкі на палях»). — Журн. «Дружба народов», 1955, № 5, с. 177—180 (Крыжановский С. Наш общий опыт); с. 180—182 (Шараховский Я. О научной точности); № 10, с. 180—185. (Шараховский С. О трех очерках); «Знамя», 1955, № 9, с. 185—193 (Дементьев А. Как же строить историю советской литературы); «Славяне», 1955, № 3, с. 45—48 (Власенко А. Литература белорусского народа); «Советская отчизна», 1955, № 4, с. 118—125 (Шкраба Г. Заметки на полях). — Газ. «Советская Белоруссия», 1955, 15 июня (Петрович Н., Тарасов В., Лазарюк М. и др. Очерк истории белорусской советской литературы); «Літаратура і мастацтва», 1955, 5 лют. (Казека Я. Кніга пра беларускую літаратуру); «Літературная газета», 1955, 8 фев. (Мозольков Е. Очерк белорусской литературы).

**85. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Да-  
паможнік для студэнтаў ВНУ.** Мінск, Вучпэдвыд  
БССР, 1956. 640 с. з іл. (Ін-т літаратуры і мастацтва  
Акад. навук БССР).

Гл. раздел «Савецкая літаратура».

Гл. анатацию № 51.

**86. Декада белорусского искусства и литературы в  
Москве.** (11—21 февраля 1955 года). Сборник материа-  
лов. [Сост. А. Кучар и В. Стельмах]. Минск, [1956].  
404 с. (Декада белорусского искусства в Москве. 1955).

См. следующие статьи на с. 237—251, 321—377: *Мозольков Е.* Трилогия Якуба Коласа. — *Турбин В.* Мы с правдой повстречаемся. [Статья о творчестве Я. Коласа]. — *Прокофьев А.* В ногу с временем. [О стихах М. Танка, опубликованных в журн. «Полымя» в 1953—1954 гг.] — *Караабутенко И.* Страницы героической борьбы. [Рецензия на роман Ф. Пестрака «Встретимся на баррикадах】. — *Белякова М.* Рассказы Янки Брыля. — *Дмитерко.* С чувством жизненной праэды. [О поэме А. Зарицкого «Повесть про золотое дно】. — *Шехтер М.* Доброе знакомство [с творчеством Дмитрия Ковалевава]. — *Тихонов Н.* До новых дружеских встреч! [О декаде белорусского искусства и литературы в Москве]. — Обсуждение произведений белорусских прозаиков, поэтов и критиков в Союзе писателей СССР. 14—18 февраля 1955 г. [Помещены выступления Ю. Н. Либединского, О. С. Резника, В. А. Герасимовой, Н. В. Богданова, Г. А. Иолтуховского и Б. В. Яковлева, посвященные разбору романа М. Последовича «Свет над Липском», З. С. Кедриной, В. Иванова, П. И. Шебунина, А. М. Марьямова и М. Л. Златогорова о романе Ф. Пестрака «Встретимся на баррикадах»; Л. В. Никулина, А. Н. Власенко, А. А. Караваевой и Ю. Б. Лукина о романе И. Мележа «Минское направление»; В. Н. Ажаева о романах «Встретимся на баррикадах» Ф. Пестрака, «Минское направление» И. Мележа и «Свет над Липском» М. Последовича; Л. И. Залесской, Н. А. Асанова и А. И. Кленова, анализирующие поэму А. Кулешова «Только вперед»; А. А. Жарова, Е. С. Мозолькова и М. Д. Максимова о поэме «Золотое дно» А. Зарицкого; Я. А. Хелемского о белорусской поэзии; В. А. Рождественского, Л. А. Озерова, М. Г. Квицидзе и Б. С. Иринина, посвященные поэтическому творчеству М. Лужанина; М. Алигер о книге стихов Д. Ковалева «Мы не расстаемся»; Н. С. Тихонова о поэтических произведениях А. Зарицкого, М. Лужанина, А. Кулешова; Н. Л. Брауна о белорусской поэзии; А. А. Прокофьева о поэзии А. Кулешова, А. Зарицкого, М. Лужанина и Д. Ковалева; А. Г. Островского, В. Г. Губарева, Р. Р. Рубиной и А. И. Мусатова о произведениях Я. Брыля и А. Якимовича; О. И. Высотской, Ю. Я. Яковлева, А. Л. Барто и С. В. Михалкова о сказках и стихах для детей Э. Огненцвет и М. Танка; С. А. Крыжановского, К. Л. Зелинского, М. И. Фетисова, А. Н. Власенко, Л. И. Климовича, С. И. Васilenка и В. Н. Турбина по поводу книги «Очерк истории белорусской советской литературы».

Рец.: журн. «Беларусь», 1956, № 7, с. 31 (*Усікаў Я.* Экзамен на сталасць). — Газ. «Советская Белоруссия», 1956, 10 мая (*Есаю́ А.* Сборник декадных материалов).

**87. Второй всесоюзный съезд советских писателей.**  
15—26 декабря 1954 года. Стенографический отчет.  
М., Советский писатель, 1956. 607 с.

См. речи Якуба Коласа (с. 116—118) и Петруся Броеки (с. 174—177).

**88. Трэці з'езд савецкіх пісьменнікаў БССР.** 15—18 верасня 1954 года. (Стэнаграфічная справа здача). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955. 336 с.

Змест: Уступная прамова Якуба Коласа. — Даклад П. У. Броўкі «Беларуская літаратура ад другога да трэцяга з'езду». — Выступленні Аксёнаў А. Н., Аўтаномава Н., Берцэ В., Брыля Я., Ганчара О., Гарбунова Ц. С., Гуляма Х., Гусарава Д., Дабравольскага С. Р., Кірзенкі К., Крапівы К., Кулакоўскага А., Куляшова А., Лужаніна Я., Мазалькова Е., Матузава З. П., Матузявічуса Е., Міхалковіца С., Мухтарава Д., Панамарова Ф., Пестрака П. С., Прахофьева А., Раҳленкі Л. Г., Садковіча М., Сіманава К., Слесарэнкі А., Сцёпіна С. Н., Табараўва С., Танка М., Шамякіна І., Шырмы Р. Р. і Якімовіча А. — Рэзюме. — Склад праўлення. Склад рэвізійнай камісіі ССП БССР. — Дэлегаты на Другі Усесаюзны з'езд савецкіх пісьменнікаў. — Пленум праўлення ССП БССР.

**89. Фадеев А.** За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. Изд. 2-е. М., Сов. писатель, 1959. 996 с. с портр.

См. письма А. Фадеева И. Мележу от 18 февр. 1955 г. «О романе «Минское направление» (с. 801—802) и В. Вольскому по поводу пьесы «Нестерка» от 19 февр. 1955 года (с. 804).

Рец.: журн. «Новый мир», 1957, № 12, с. 183—191 (Озеров В. Бое́вое оружие); «Русская литература», 1958, № 1, с. 260—263 (Павловский А. Живые страницы истории литературы); «Днестр», 1958, № 7, с. 145—146 (В борьбе за социалистический реализм). — Газ. «Комсомольская правда», 1957, 23 ноября (Елкин А. Светлая гордость).

**90. Івашын В. І. і Перкін Н. С.** Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай літаратуры. Мінск, Акад. навук БССР, 1958. 66 с. (Акад. навук БССР. Беларус. камітэт славістаў. IV Міжнародны з'езд славістаў. Даклады). Тытульны ліст і тэкст на беларускай і рускай мовах паралельна.

Аўтары разглядаюць праблемы нацыянальнай спецыфікі беларускай літаратуры, яе тэматыку, творчы метад і жанравыя асаблівасці з пачатку XX ст. да нашых дзён.

У книзе характарызуецца роля бальшавіцкай газеты «Звезда» (г. Мінск) у развіцці рэвалюцыйнай паэзіі, а таксама літаратурных арганізацій 20-х—30-х гадоў.—«Маладняк», «Узвышша» і БелАПП. Адзначаюцца асаблівасці творчага метаду Цёткі, М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, Ц. Гартнага, М. Чарота, А. Александровіча, К. Чорнага, К. Крапівы, М. Лынькова, П. Труса, П. Галавача, П. Броўкі, П. Глебкі, М. Лужаніна, А. Куляшова, М. Зарэцкага, А. Звонака, М. Танка, П. Панчанкі, А. Кулакоўскага, А. Вяллюгіна, І. Мележа і інш.

91. Перкін Н. С. Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 20—30 гг. Праблемы сацыялістычнага рэалізму. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 396 с.

Змест: Уступ. [Кароткі агляд беларускай літаратуры перадкастрычніцкай пары. Традыцыі літаратуры гэтага перыяду]. Раздзел 1. На пераломе. [Літаратурае жыццё ў Беларусі ў гады грамадзянскай вайны. Узоры «масавай» пазіі, якія друкаваліся на старонках бальшавіцкай газеты «Звезда» у 1917—1920 гадах, а таксама ў газетах «Дзяяница» і «Савецкая Беларусь». Супрацоўніцтва Дзям'яна Беднага ў беларускай «Звездзе». Аўтар знаёміць чытача з творчасцю гэтага перыяду Ц. Гартнага (с. 18—21), Я. Купалы і Я. Коласа (с. 40—57), З. Бядулі (с. 57—67), разглядае супярэчлівую аповесць М. Гарэцкага «Дзве душы»].

Раздзел 2: Барацьба за новую літаратуру. [Літаратурныя арганізацыі пачатку 20-х гадоў. Роля арганізацый «Маладняк», БелАПП, «Полымя» (с. 71—84). Вострыя спрэчкі вакол пытания аб шляхах разгэцці і творчым метадзе савецкай літаратуры другой паловы 20-х гадоў (с. 84—134). Роля Я. Купалы і Я. Коласа ў вырашэнні пытания ў творчага наватарства савецкай літаратуры. Аўтар харктырызуе тут крытычныя артыкулы В. Кнорына, І. Замоціна, Ф. Купцэвіча, М. Гарэцкага, Я. Ліпнёвага, А. Бабарэкі, Я. Пушчы, Т. Глыбоцкага, М. Зарэцкага і інш. Паказана літаратурае асяроддзе ў Беларусі напярэдадні апублікавання пастановы ЦК КПБ(б) «Аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый» (с. 84—134)].

Раздзел 3: Паэзія рэвалюцыйнага пафасу. [Праблема паэтычнага наватарства. Творчасць М. Чарота (с. 136—143), Я. Купалы (с. 146—158) і Я. Коласа (с. 159—161) 20—30 гадоў. Выступленне маладых пісьменнікаў — П. Труса, П. Глебкі, П. Броўкі, А. Звонарка, А. Александровіча, А. Куляшова і інш. Росквіт беларускай сатыры 20—30 гадоў. Роля К. Крапівы (с. 169—172). Супярэчлівия з'явы, якія наглядаліся ў беларускай літаратуры канца 20-х гадоў].

Раздзел 4: Нараджэнне эпасу народнага жыцця. [Развіццё эпічных жанраў у беларускай літаратуры 20—30 гадоў. — 1. У паэзіі (с. 206—247). 2. У прозе. Агляд буйных празаічных твораў 20—30 гадоў].

Раздзел 5: Прыйсці суд уласніцтву. [Тэма сялянства ў беларускай літаратуры 20—30 гадоў (с. 294—338). Творы Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, К. Чорнага, П. Галавача, М. Зарэцкага, К. Крапівы, Э. Самуйленка].

Раздзел 6: Праўда эпохі і сучаснасць. [Адлюстраванне ідэйных, духоўных і маральных патрэб свайго пакалення ў беларускай літаратуры (с. 347—386). Тэма нараджэння новага чалавека. Эстэтычны ідэал новага грамадства, праблема станоўчага героя ў літаратуры. Апавяданні і аповесці М. Чарота, Я. Коласа, К. Чорнага, Ц. Гартнага, М. Лынькова; п'еса В. Гарбацэвіча «Чырвоныя кветкі Беларусі»; вершы і паэмы Я. Коласа, М. Чарота, У. Дубоўкі. Літаратура канца 20-х гадоў. Тэма поэзіі чалавека. П'есы Ц. Гартнага, творы М. Зарэцкага. 30-я гады. Рашуны паварот да стварэння харктару. Чалавек — галоўны змест мастацтва. Паэма А. Куляшова]

«Песня аб разведчыках», п'есы К. Крапіві і Э. Самуйлёнка. Тэма перавыхавання чалавека, знявешанага ўмовамі капитализму. Апавяданні М. Лынькова, раманы К. Чорнага, паэма П. Броўкі «Кацярына»]. — Заключэнне.

У канцы кнігі змешчаны «Даведнік імён». Рэц.: часоп. «Полымя», 1961, № 3, с. 185—187 (Барсток М. Проблемнае даследаванне); «Неман», 1961, № 5, с. 157—158 (Каваленка В. Кніга литературоведа). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 10 студз. (Лазарук М. Разглядаючы літаратурны працэ...): 22 снег. (Ўсікаў Я. На подступах да вырашэння праблемы).

92. Пшыркоў Ю. С. Беларуская савецкая проза (20-я — пачатак 30-х гадоў). Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 342 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Гл. аннотацію № 115.

93. Ивашин В. В. У истоках социалистического реализма. [Ред. В. В. Борисенко]. Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1963. 331 с. (Акад. наук БССР. Ин-т літаратуры им. Янкі Купалы).

См. аннотацию № 74

94. Агіевіч У. Літаратура і жыццё. [Зб. артыкулаў Склай А. Есакоў]. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1954, 148 с. з партр.

Змест: Да пытання аб традыцыях У. Маякоўскага ў беларускай пазіі. — У незабытныя гады. [Аб беларускай прозе перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Разглядаюцца творы К. Чорнага, М. Лынькова, А. Стаковіча, У. Краўчанкі, А. Якімовіча]<sup>1</sup> — Творы, падкараныя жыццём. [Агляд беларускай прозы. Найбольш дэтальнай разглядаюцца творы І. Шамякіна, П. Пестрака, А. Стаковіча, Т. Хадкевіча, А. Кулакоўскага, М. Паслядовіча]. — Разам з народам. (Думкі аб пазіі 1948 года). Разглядаюцца творы Я. Коласа («Рыбакова хата»), А. Кульшова, П. Броўкі, Э. Агіяцвет, К. Кірзенкі, А. Вялюгіна, М. Аўрамчыка, М. Танка, П. Панчанкі, М. Лужаніна, М. Калачынскага]. — Янка Купала. — Адвечная песня. [Аб пазіі Янкі Купалы]. — Шлях народнага паэта [Я. Коласа]. — «Сымон-музыка» Я. Коласа. — Пятрусь Броўка. — Творчасць Міхася Лынькова. — Лірыка П. Труса. — Баявая пазія. [Аб книзе М. Танка «Каб ведалі»]. — Пімен Панчанка. — Алесь Гурло.<sup>2</sup> — Пачуцці і вобразы, народжаныя часам. [Аб паэтычных кнігах А. Вялюгіна «Негарэльская арка» і К. Кірзенкі «Мая рэспубліка»].

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1954, № 12, с. 30. (Александровіч С. Палымяныя словаў крытыка); «Полымя», 1954, № 11, с. 156—158

<sup>1</sup> Артыкул напісаны ў сааўтарстве з М. Ларчанкам.

<sup>2</sup> Артыкул напісаны ў сааўтарстве з І. Кудраўцавым.

(Бурносаў В. Шчырае слова). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1954, 16 кастр. (Пішыркоў Ю. Літаратура і жыццё).

95. Адамовіч А. М. Культура творчасці. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 237 с.

Зборнік артыкулаў, прысвеченых праблемам майстэрства савецкіх пісьменнікаў, станаўлення і развіцця сучаснай беларускай літаратуры.

У першым артыкуле «Нараджэнне жанра» аўтар прасочвае ўзімкненне жанра рамана ў сусветнай літаратуры і развіццё яго савецкімі пісьменнікамі, а таксама ўзімкненне і шляхі развіцця беларускага рамана дваццатых і пачатку трыццатых гадоў. Падкрэсліваючы думку аб tym, што ў станаўленні жанра беларускага рамана вялікую ролю адыграў эпас Якуба Коласа, аўтар падрабязна разглядае паэму «Новая зямля» (с. 21—53). З раманаў і аповесцей беларускіх аўтараў А. Адамовіч аналізуе «Сокі цаліны» Ц. Гартнага (с. 59—77), «У палескай глушы», «У глыбі Палесся» (с. 77—108) і «На прасторах жыцця» (с. 116—117, 119—122) Я. Коласа, «Салаўя» З. Бядулі (с. 123—133), «Сцежкі-дарожкі» М. Зарэцкага (с. 134—145), а таксама харектарызуе творчую манеру прозы Ф. Багушэвіча (с. 29, 31, 56—57), М. Чарота (с. 114—116, 118—119), К. Чорнага (с. 145—147, 149, 151), П. Галавача (с. 149—151), Р. Мурашкі (с. 145) і інш.

У артыкуле «Багацце мастацкіх індывідуальнасцей» А. Адамовіч узіміае праблему стылю, мастацкай разнастайнасці савецкай літаратуры і харектарызуе адметныя рысы таленту Я. Коласа, К. Чорнага, М. Лынькова, І. Шамякіна, А. Кулакоўскага, Я. Брыля.

Артыкул «Чалавек і свет прыроды» прысвячаны ўмению пісьменнікаў «бачыць і паказваць у чалавеку і тое, што звязвае яго з грамадствам; і тое, што робіць яго часткай прыроды» (с. 198). Аўтар прыводзіц прыклады з раманаў «Вайна і мір» Талстога, «Ціхі Дон» М. Шолахава, «Рускі лес» Л. Леонава, «Люба Лук'янская» К. Чорнага, з апаяяданіяў Я. Брыля і інш. пісьменнікаў.

У артыкуле «Сталасць маладой літаратуры» асвятляеца развіццё беларускай літаратуры, вопыт яе барацьбы за культуру творчасці. А. Адамовіч харектарызуе творы сучасных беларускіх паэтаў А. Куляшова, М. Танка, П. Панчанкі і празаікаў М. Лынькова, І. Шамякіна, Я. Брыля і Т. Хадкевіча.

Апошні артыкул «Творчая індывідуальнасць і грамадская актыўнасць» прысвячаны асаблівасцям савецкай літаратуры і паняццю разнастайнасці яе стыляў і жанраў.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1960, № 2, с. 31 (Казека Я. Аб пісьменніцкім майстэрству); «Полымя», 1960, № 2, с. 173—177. (Бярозкін Р. Культура творчасці); «Маладосць», 1960, № 3, с. 146—147. (Луферай М. Майстэрства крытыка); «Вопросы литературы», 1959, № 11, с. 214—221 (Новіченко Л. Работа белорусскогокритика).—Газ. «Звязда», 1960, 21 студз. (Кудраўцаў У. Кніга, якая вучыць майстэрству); «Советская Белоруссия», 1960, 13 марта (Клышко А. Творчески о

творчестве); «Літаратура і мастацтва», 1960, 17 лют. (Барсток М. Культура творчасці).

**96. Бярозкін Р. С.** Спадарожніца часу. Артыкулы аб паэзіі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 283 с.

«У новы зборнік крытыка Рыгора Бярозкіна ўвайшлі артыкулы, напісаны ў 1959—1961 гг. Прывечаныя творчасці паэтаў розных пакаленняў, яны аб'ядноўваюцца адзінай думкай пра нашу паэзію як спадарожніцу народнай гісторыі ад першых паслярэвалюцыйных год да сёняшніх дзён.

Адкрывае кнігу артыкул аб паэме Я. Купалы 1925 года «Безна зоўна». Наступным змешчан артыкул «Калі перачытаеш Чарота».

Артыкул «Праз гады» прысвечаны творчасці Максіма Лужаніна, «Адна старонка» — паэзіі Пятра Глебкі ваенных год, «Выпрабаванне гісторыяй» — паэзіі З. Астапенкі «Эдэм», «Урокі Таўлай» — палымянай паэзіі Валянціна Таўлай. У цыкле артыкулаў «Паэты аднаго пакалення» разглядаецца творчасць А. Бялеўіча, А. Вялюгіна, К. Кірэнкі. Творчасць маладога таленавітага паэта Рыгора Барадуліна аналізуецца ў заключным артыкуле зборніка — «Поплеч з героям».

У артыкулах Р. Бярозкіна вырашаюцца праблемы метаду, стылю, паэтычнага майстэрства. Крытык ставіў сабе мэтай паказаць багацце і разнастайнасць творчых індывідуальнасцей у нашай паэзіі» (с. 2).

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1961, № 10, с. 30—31 (*Кудраўцаў I*. Сашчырай заклапочанасцю); «Полымя», 1962, № 6, с. 186—187 (*Адамовіч А.* Талент крытыка); «Вопросы литературы», 1962, № 8, с. 205—208 (*Горбачев М.* В ногу со временем); «Дружба народов», 1962, № 12, с. 273—275 (*Кучар А.* Поэзия — спутница времени). — Газ. «Звязда», 1962, 4 жніўня (*Усікаў Я.* Густаўшчына ў крытыцы — дрэны павадыр); «Літаратура і мастацтва», 1961, 12 снеж. (*Кучар А.* Аб паэзіі па законах паэзіі).

**97. Бярозкін Р. С.** Паэзія праўды. [Літаратурна-крытычныя артыкулы]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1958. 363 с.

**Змест:** Пятрусь Броўка. [Агляд паэтычнай творчасці П. Броўкі 30-х гадоў, перыяду Вялікай Айчыннай вайны і паслявеннага перыяду]. — Аркадзь Куляшоў. [У першым раздзеле артыкула, пад назвай «Біяграфія сучасніка» аналізуецца ёршы А. Куляшова. У раздзеле «Шляхі паэмы» аўтар разглядае паэмы і вершаваную хроніку «Грозная пушча» (с. 121—207)]. — Пімен Панчанка. [Творы, напісаны ў 30-я гады, у час Вялікай Айчыннай вайны, сучасныя]. — Максім Танк. [Заходнебеларускі перыяд творчасці паэта. Творы, напісаны ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Паслявеннная творчасць. Аналіз пісьменніцкага майстэрства].

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 1, с. 31 (*Бародзіч Д.* Патрабавальная і па-таварыску); «Полымя», 1959, № 3, с. 185—188. (*Куляшоў Ф.* Паэт і крытык); «Дружба народов», 1960, № 1, с. 252—253 (*Клышико А.* «Мастерство критика»). — Газ. «Літаратура і мастацтва»

тва», 1959, 28 лют. (Бойка У. Майстэрства крытыка); 24 кастр. (Клышко А. Майстэрства паэта і майстэрства крытыка); «Магілёўская праўда», 1959, 14 сак. (Макарэвіч А. Паэзія праўды).

**98. Герцовіч Я.** Герой і сучаснасць. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 239 с.

Змест: Час і людзі. [Аналіз рамана І. Мележа «Людзі на баляце» і п'есы І. Шамякіна «Выгнанне блудніцы】. — На пярэднім краі. [Аб жанры нарыса. Аўтар разглядае нарысы Я. Брыля «Сэрца камуніста», Д. Уксусава «За волю», М. Паслядовіча «Мяцежнае сэрца», І. Дуброўскага «Светлы шлях», П. Кавалёва «Сярод людзей калгасных», У. Дадзіёмана «Белазёрскі дзённік», А. Клышко і Я. Сіпакова «Паэма дарог】. — Пошуки і іх напрамак. [Аўтар разглядае творчасць маладых беларускіх празаікаў: Б. Сачанкі, М. Гроднева, І. Иташнікава, І. Навуменкі]. — Вайна і мір у творах Аляксея Кулагоўскага. — Чалавек і яго справы. (Па творах Т. Хадкевіча «Вяснянка» і «Даль палявая»). — Тры раманы Уладзіміра Карпава [«Нямігі крывавыя берагі», «За годам год» і «Вясення ліўні】. — З артэзіянскіх глыбінь жыцця. [Аб творчасці Я. Брыля].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1964, № 2, с. 180—182 (Макарэвіч А. Прывітанне сучаснасці...). — Газ. «Звязда», 1963, 11 жніўня (Бур'ян Б. Разбураючы прымітывныя схемы); «Літаратура і мастацтва», 1964, 3 студз. (Бурносаў В. На пульсе часу); «Магілёўская праўда», 1963, 8 снеж. (Макарэвіч А. На пярэднім краі).

**99. Герцовіч Я.** Літаратура і жыццё народа. Артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 175 с.

Змест: Літаратура і сучаснасць. [Тэма сучаснасці ў беларускай савецкай літаратуре. Аўтар аналізуе творы П. Панчанкі, П. Галавача, Я. Коласа, А. Стаковіча, А. Паслядовіча, І. Шамякіна, Т. Хадкевіча, П. Броўкі, П. Пестрака, А. Асіпенкі, І. Дуброўскага, Р. Сабаленкі, У. Шыціка, М. Танка, В. Віткі, С. Дзеркача, Р. Барадуліна, П. Макаля, А. Ставера, К. Цвіркі і М. Хведаровіча]. — Чалавек і калектыв [у беларускай літаратуре]. Разглядаючы творы Я. Брыля, І. Грамовіча, І. Дуброўскага, М. Лупсяковіч і А. Рылько]. — Ля самых вытокаў чалавечай свядомасці. [Аб праблемах, узніятых у дзіцячай беларускай літаратуре. Аналізујуцца творы Я. Бяганская, М. Ваданосаева, А. Васілевіч, П. Кавалёва, У. Краўчанкі, Я. Маўра, М. Паслядовіча, П. Рунца, А. Шашкова і А. Якімовіча]. — Сюжэт і кампазіцыя рамана. [Раманы І. Шамякіна, А. Чарнышэвіча, Т. Хадкевіча]. — Смех — спадарожнік сілы. [Аб сатыры і гумару ў беларускай літаратуре. Аўтар разглядае творы П. Пестрака, Я. Брыля, В. Зуба, М. Пенкранта, М. Лужаніна, У. Корбана, М. Скрыпкі і Э. Валасевіча]. — Народ і яго авангард. (Па раману М. Лынькова «Векапомныя дні»).

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1960, № 9, с. 30—31 (Дзюбайла П. Пісьменнік і сучаснасць); «Полымя», 1961, № 2, с. 183—185 (Усікаў Я. Ніжэй магчымасці аўтара). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 7 лют. (Бойка У. Чытаючы книгу аўтара).

**100. Герцовіч Я.** На перадавых пазіцыях. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 189 с.

Змест: За філософска-публіцыстычную крытыку. [Разглядаючы сучасную беларускую літаратурную крытыку, аўтар палемізуе з крытыкамі У. Карпавым і А. Семяновічам, Р. Бярозкіным, А. Адамовічам, А. Есаковым і Я. Міхалапам]. — Аб некаторых проблемах майстэрства. [Аб творчай індывідуальнасці пісьменніка. Разглядаючы творы: «Сустрэнемся на барыкадах» П. Пестрака, апавяданні і аповесці Я. Брыля, «Незэчайнае лета» К. Федзіна, «На прасторах жыцця» Я. Коласа, «Бацькаўшчына» і «Люба Лук'янская» К. Чорнага, «Векапомныя дні» М. Лынькова, «У агні» І. Гурскага]. — Паэтычнае бачанне свету. [Аналізу юца творы Я. Купалы, Я. Коласа, А. Куляшова, П. Панчанкі, М. Танка, П. Труса, М. Лужаніна, К. Кірэнкі, М. Машары, А. Русака, Р. Сабаленкі, А. Астрэйкі, В. Віткі]. — Паэзіі — вялікія грамадскія пачуцці. [Вернисць прынцыпу народнасці ў творчасці Я. Купалы, адлюстраванне надзённых проблем народнага жыцця ў паэтычных зборніках «Любоў і дружба» К. Кірэнкі, «Залатое дно» А. Зарыцкага, «Жывая рака» А. Бялевіча і «Песня дружбы» А. Астрэйкі]. — Два раманы на калгасную тэму [«Свято над Ліскам» М. Паслядовіча і «У добры час» І. Шамякіна]. — Героі і народ. [Аналізу юца раманы «Світанне» А. Чарнышевіча і «Крыніцы» І. Шамякіна]. — Мова пісьменніка. [К. Чорнага, М. Лынькова, К. Крапіві]. — Андрэй Лабановіч і яго асяроддзе. — Пясня рабочых будняў [Хвядос Шынклер].

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1958, № 4, с. 30 (*Бурносаў В.* Кніга крытычных артыкулаў). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1957, 7. снег. (*Юревіч У.* Мала зарэгістраваць, галоўнае — даследаваць).

**101. Казека Я.** З невычэрпных крыніц. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1958. 187 с.

Змест: Палеская трэлогія [Я. Коласа «На ростанях»]. — Народны пісьменнік [К. Крапіва. Агляд сатырычнай паэзіі, прозы, драматургіі]. — З невычэрпных крыніц. [Аб аповесці З. Бядулі «Салаўей»]. — Сатыра Кузьмы Чорнага. — Праўда характару. [Аб творчасці А. Кулакоўскага]. — Падзеі і людзі. Нататкі аб беларускім вгенні рамане. [Аўтар разглядае раманы К. Чорнага «Вялікі дзень», «Пошуку будучыні» і «Скіп'ёўскі лес»; М. Лынькова «Векапомныя дні», І. Шамякіна «Глыбокая плынь»; І. Гурскага «У агні», А. Кулакоўскага «Расстаемся ненадоўга», І. Мележа «Мінскі напрамак»].

У артыкуле «Палеская трэлогія» цытуеца выказванне французскага пісьменніка Луі Арагона аб творчасці Якуба Коласа (с. 7—8).

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1958, № 6, с. 30—31 (*Майхровіч С.* З невычэрпных крыніц); «Полымя», 1958, № 6, с. 179—182 (*Александровіч С.* Кніга крытычных артыкулаў). — Газ. «Советская Беларуссия», 1958, 4 июля (*Юревіч Ю.* Из нессякаемых источников); «Літаратура і мастацтва», 1958, 26 крас. (*Шкраба Р.* З любою да

літаратуры); «Магілёўская праўда», 1958, 23 жніўня (Макарэвіч А. Кніга літаратурна-крытычных артыкулаў).

102. Казека Я. Натхненне і майстэрства. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 178 с.

Змест: Жыццё — найцікавейшая кніга. [Аб літаратурна-крытычных артыкулах Я. Коласа]. — Майстэрства апавядальніка. [Аналіз прозы Кузьмы Чорнага, маюца заўгарі аб ранній творчасці Я. Скрыгана]. — Шчодры талент. [Аб літаратурна-крытычных артыкулах К. Чорнага]. — Гартаванне слова. [Агляд паэтычнай творчасці В. Віткі]. — Дарога па зямлі. [Аналіз твораў І. Мележа].

«У гэтую кніжку ўвайшлі артыкулы, напісаныя Я. Казекам у апошні час. Разглядаючы паасобна творы дваццатых-трыццатых гадоў і сучаснай беларускай літаратуры, аўтар імкнуўся прасачыць, як нашы пісьменнікі авалодалі майстэрствам рэалістычнага паказу народнага жыцця... Аналізуючы публіцыстычную і літаратурна-крытычную спадчыну Якуба Коласа і Кузьмы Чорнага, аўтар звяртаў асноўную ўвагу на пытанні барацьбы за рэалізм, народнасць і партыйнасць літаратуры» (с. 2).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 10, с. 178—182 (Бугаёў Д. Запісікаўленая размова). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 15 кастр. (Дзюбайла П. Пра натхненне і майстэрства); «Звязда», 1963, 25 снеж. (Бур'ян Б. Адкрыццё новага — прызначэнне даследчыка).

103. Калеснік У. А. Час і песні. Літаратурныя нарысы і партрэты. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 239 с. з іл.

Змест: Літаратурная грамада. [Аб масавай рэвалюцыйнай пазіі ў Заходній Беларусі 20-х гадоў. Аナンімная агітацыйная пазія падпольнага друку і псеўданімная лірыка легальнага дэмакратычнага друку Заходній Беларусі. Роль газеты «Чырвоны сцяг» (цэнтральная органа КПЗБ) і прагрэсіўнага сатырычнага часопіса «Маланка». Удзел у масавым літаратурным руху Заходній Беларусі Піліпа Пестрака (Звестуна), Алеся Салагуба (Лявона Чачоткі), Валянціна Таўляя (Янкі Дваццатага), Міхала Касцевіча (Міхася Васілька)]. — Міхась Васілёк. — Алесь Салагуб. — Мікола Засім. — Звяно легенды. [Аб дзеянасці заходнеукраінскага пісьменніка-камуніста Аляксандра Гаўрылюка].

Для напісання кнігі аўтарам выкарыстана многа архіўных матэрыялаў. У тэксле змешчаны партрэты і фота выданнію і дакументаў.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 4, с. 181—183 (Хромчанка К., Працяг размовы); «Беларусь», 1964, № 1, с. 28 (Макарэвіч А. Час і песні); «Маладосць», 1963, № 4, с. 147—151 (Бур'ян Б. Сталае натхнёнае даследаванне). — Газ. «Заря» (г. Брэст), 1963, 16 июня (Гніломедов В. Критик становіцца пісателем); «Магілёўская праўда», 1963, 16 сак. (Макарэвіч А. Час і песні); «Літаратура і мастацтва», 1963, 27 снеж. (Герасімчык Я. Чытаючы кнігу крытыка).

104. **Канэ Ю. М.** Дзень сённяшні. [Літаратурна-крытычныя артыкулы]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 221 с.

Кніга прысвечана праблемам развіцця сучаснай беларускай прозы.

Тэма артыкула «Герой і час» — інтэлектуальны ўзорочень станоўчага героя нашай літаратуры. Аўтар разглядае трывогію Я. Коласа «На ростанях», раманы П. Броўкі, І. Шамякіна, Т. Хадкевіча, У. Карпава і І. Пташніка, апавяданні І. Навуменкі, аповесці А. Карапюка і А. Савіцкага.

У артыкулах «Лісткі з вялікай кнігі» і «Яго вачыма» аналізуецца шляхі развіцця сучаснага беларускага апавядання, выяўляючы яго асноўныя ідэйна-тэматычныя і стылёвые плыні. У першым з гэтых артыкулаў разглядаюцца творы Я. Брыля, Я. Скрыгана, В. Быковава, М. Лупсякова, І. Навуменкі, А. Кулакоўскага, У. Краўчанкі, А. Асіпенкі, А. Чарнышэвіча, А. Карапюка, Б. Сачанкі, В. Адамчыка, І. Пташніка. У другім артыкуле пра лёс апавядання ідзе гаёрка аб наватарстве А. Чэхава і ўзнімаецца пытанне аб tym, ці ставіць апавяданне сучасных беларускіх пісьменнікаў сур'ёзныя пытанні жыцця сучаснага чалавека. Аналізуецца апавяданні П. Пестрака, Р. Сабаленкі, І. Грамовіча, А. Шашкова, А. Васілевіч, І. Пташніка, Я. Брыля, І. Навуменкі.

Дзіцячай літаратуры прысвечан артыкул «Спадарожнік у вялікі свет». Аўтар разглядае творы З. Бядулі, Т. Хадкевіча, А. Рылько, І. Навуменкі, У. Мехава, А. Авечкіна, П. Рунца, М. Ваданосава, Я. Курто, А. Васілевіч, І. Злоткіна, Н. Палянскага, Хв. Шынклера.

У апошнім артыкуле кнігі, «Разам з людзьмі», аўтар разглядае творчасць А. Кулакоўскага.

Аўтар кнігі палемізуе па асобных пытаннях літаратуры з крытыкамі В. Бурносавым (с. 14), У. Казберуком (с. 14), Я. Герцовічам (с. 15), Я. Скрыганам (с. 21), Д. Палітыкам (с. 23—25), С. Майхровічам (с. 25—26), А. Адамовічам (с. 29) і П. Дзюбайлам (с. 30).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1962, 18 кастр. (*Кудраўцаў І. Размова па шчырасці*). — Газ. «Звязда», 1962, 18 кастр. (*Дзюбайла П. Думкі і паўторы*); «Літаратура і мастацтва», 1962, 4 верас. (*Бур'ян Б. Субядеднік дапытлівага чытача*).

105. **Карпаў У.** Па шляху сталасці. Літаратурна-крытычныя артыкулы аб беларускай прозе і драматургії. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1952. 343 с.

Гл. анатацыю № 117.

106. **Кучар А.** Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1953. 560 с.

Змест: Янка Купала. [Біографія. Дарэвалюцыйныя вершы і паэмы. Паэзія савецкага часу. Паэма «Над ракою Арэсай». Народнасць паэзіі]. — Якуб Колас. [Біографія. Дарэвалюцыйная творчасць. Агульнае і адрознае ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа].

Паэзія савецкага часу. Аналіз паэм «Новая зямля», «Сымон-музыка», «Рыбакова хата» і аповесцей «У палескай глушы», «У глыбі Палесся», «Дрыгва». Драматургія]. — Кандрат Крапіса. [Аналіз п'ес «Канец дружбы», «Партызаны», «Хто смяеща апошнім», «Проба агнёма», «З народам», «Пяюць жаваранкі». Вялікая ўвага звернута на мову драматурга]. — Пятро Глебка. [Жыццёвы і творчы шлях. Дэтальны анализ паэм «Мужнасць», «У тыя дні» і драматычнай паэмі «Над Бярозай-ракой】. — Пятрусь Броўка. [Жыццёвы і творчы шлях. Анализ паэм «Кацярына», «Беларусь», «Хлеб», «Ясны кут», «Родныя берагі», «Добры друг», «Чырвон-гарадок】. — Эдуард Самуйленак. [Жыццёвы і творчы шлях. Раман «Будучыня». п'еса «Пагібелль воўка】. — Максім Танк. [Біографія. Творчасць да-вераснёўскага і савецкага перыяду]. Літаратурныя ўплывы. Аналіз асобных паэм].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1954, № 6, с. 140—142 (*Кудраўцаў I.* Патрэбная книга); «Советская отчизна», 1955, № 5, с. 144—147 (*Власенка А. Полезная книга*). — «Літаратурная газета», 1955, 17 мая (*Власенка А. Очерки белорусской критики*).

107. Шкраба Р. Сіла слова. Літаратурна-крытычныя артыкулы і рэцэнзіі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1958. 224 с.

Большасць артыкулаў прысвечана праблемам развіцця беларускай саецкай літаратуры.

Змест: Цудоўная кветка паэзіі. [«Слова аб палку Ігаравым】.— Паэзія жыццёвой праўды. [Творчасць Ф. К. Багушэвіча]. — Тры паэмі Янкі Купалы. «Курган», «Магіла льва», «Бандароўна». — Пясняр беларускага народа [Максім Багдановіч]. — Яўгені Анегін на беларускай мове [пераклад А. Куляшова]. — Характар у апавяданні. [Разглядающа апавяданні І. Шамякіна, А. Васілевіч, Я. Брыля, А. Кулакоўскага, Я. Васілёнка]. — Малому чытачу — вялікую літаратуру. [Аб схематычнасці станоўчага героя многіх твораў, напісаных для дзяцей. Аўтар разглядае книгу «Добры дзень, школа!» М. Гамолкі, «Таямніцы надпісі» В. Зуба, «Белы камень» А. Шашковы]. — Літаратура ў школе. [Аб выккладанні літаратуры ў школе і аб падручніках па беларускай літаратуры для сярэдняй школы]. — На пачатку веку. [Рэцэнзія на трэлогію Я. Коласа «На ростанях】. — Заўсёды ў дарозе. [Рэцэнзія на книгу вершаў М. Танка «У дарозе】. — Гэтага нельга забыць. [Рэцэнзія на книгу апавяданняў беларускіх дзяцей пра Вялікую Айчынную вайну «Ніколі не забудзем.】.— Заметкі на паліях. [Рэцэнзія на книгу «Очэрк истории белорусской советской литературы】.— Крылатая мудрасць народа. [Рэцэнзія на книгу Ф. Янкоўскага «Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі】.— На розным узроўні. [Рэцэнзія на книгу апавяданняў М. Лусякава «Паядынак». — Валянцін Таўлай. — Леся Украінка. — Юліус Фучык. — Шандар Петэфі.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 6, с. 31 (*Макарэвіч А. Каштоўны зборнік*); «Маладосць», 1959, № 4, с. 151—152 (*Лаўроў У. Слова крытыка*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1958, 22 кастр. (*Юрэвіч У. Змястоўна і разнастайна*); «Магілёўская праўда», 1959, 12 мая (*Макарэвіч А. Каштоўны зборнік*).

108. Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы. (Нарысы аб беларускіх пісьменніках). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 194 с. з іл.

Кніга белетрыстычных нарысаў пра вядомых беларускіх майстру маастацкага слова — Янку Купалу, Цішку Гартнага, Змітрака Бядулю («Памятныя сустрэчы»), Міхася Чарота («Пясняр юнацтва»), Паўлюка Труса, Алесі Гурло («Шлях паэта»), Платона Галавача («Наш шчыры сябрас»). Многія старонкі кнігі раскрываюць малавядомыя або забытыя ўжо факты з жыцця і практикі пісьменнікаў.

Тое ж. Выд. 2-е, дапоўненае. Мінск, 1963. 258 с. з іл.

Другое выданне дапоўнена наступнымі нарысамі: «Наш Колас», «Вялікі маастак прозы» [К. Чорны], «З песней заўсёды ў страй» [А. Александровіч], «Слова пра сябрас» [Э. Самуйленка], «Неспакойная» [З. Бандарына] і «Рыгор Мурашка». Нарыс пра Платона Галавача змешчаны ў другім выданні кнігі пад назвай «Незабыўнае юнацтва».

У кнізе змешчаны цікавыя фотаздымкі, на супервокладцы — аўтографы пісьменнікаў, якім прысвечаны нарысы.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1960, № 11, с. 30 (*Кудраўцаў І. Памятныя сустрэчы*); «Полымя», 1961, № 4, с. 179—182 (*Усікаў Я. Жывое слова сучасніка*). — Газ. «Звязда», 1961, 9 сак. (*Жыдовіч І. Нарысы аб памятных сустрэчах*); «Літаратура і маастацтва», 1961, 12 мая (*Александровіч С. Незабыўнае, блізкае*); «Настаўніцкая газета», 1960, 24 снеж. (*Іваноў А. Памятныя сустрэчы*); «Магілёўская праўда», 1961, 1 крас. (*Усікаў Я. Жывое слова сучасніка*); «Зара» (г. Брэст), 1962, 10 студз. (*Кароткі Р. Ярка, даходліва*); «Сельская газета», 1964, 29 янв. (*Александровіч С. О друзьях и соратниках*).

109. Азгур З. Незабыўнае. [Успаміны]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 287 с.

На стар. 71—177 змешчаны ўспаміны беларускага скульптара Зари Азгура аб беларускіх пісьменніках: «Янка Купала»; «Якуб Колас», «Змітрок Бядуля», «Кузьма Чорны», «Яны мне дарагія» [Цішкі Гартны і Эдуард Самуйленак].

У кнізе змешчаны здымкі са скульптурных партрэтав беларускіх пісьменнікаў, выкананых З. Азгурам (З. Бядуля. Гіпс, 1940. — Янка Купала ў майстэрні аўтара. — Кузьма Чорны. Мармур, 1956. — Якуб Колас у майстэрні аўтара. 1949).



110. Ватацы Н. Б. Маастацкая літаратура Савецкай Беларусі. (1917—1960). Бібліяграфія асобных выданняў.

[Рэд. В. Бурносаў]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 462 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліяграфіі).

Змест: Прадмова. [Кароткая характеристыка асноўных этапаў развіція беларускай савецкай літаратуры і статыстычныя звесткі аб выданнях мастацкай літаратуры]. — 1. Кнігі пісьменнікаў Савецкай Беларусі. [Бібліяграфія выданняў у арыгінале, у перакладзе на мовы народаў СССР і на замежныя мовы]. — 2. Альманахі, антalogіі і зборнікі беларускай савецкай літаратуры [у арыгінале і ў перакладах]. — 3. Партызанская выданніе мастацкай літаратуры. [Анатаваны спіс брашур і лістовак]. — 4. Літаратурна-мастацкая і грамадска-палітычныя часопісы БССР, у якіх друкаваліся творы мастацкай літаратуры. [Спіс]. — 5. Дапаможныя паказальнікі.

**111. Старцев И. И.** Художественная литература народов СССР в переводах на русский язык. Библиография. 1934—1954. М., Художественная литература, 1957. 751 с.

На с. 110—139 указаны книги белорусских авторов, переведенные на русский язык и критические статьи об отдельных писателях, опубликованные в русской печати в 1934—1954 гг.

На с. 139—145 приведен список книг и статей о белорусской литературе, помещенных в периодической печати, издававшейся в СССР на русском языке.

**112. Старцев И. И.** Художественная литература народов СССР в переводах на русский язык. Библиография. 1955—1959. М., 1964. 726 с.

На с. 107—126 указаны книги белорусских авторов, переведенные на русский язык, и критические статьи об отдельных писателях, опубликованные в русских изданиях в 1955—1959 гг.

На с. 127—132 в разделе «Литературоведение» даны книги и статьи о белорусской литературе, напечатанные в журналах и газетах, издающихся в СССР на русском языке.

**113. Издание художественной литературы в СССР.** Статистические материалы. М., Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1954. 36 с. (Ко второму всесоюз. съезду советских писателей).

Об изданиях белорусской литературы в оригиналах и переводах см. таблицы на с. 9, 14—16, 18, 20, 23, 25, 29.

**114. Печать СССР за сорок лет. 1917—1957.** Статистические материалы. М., 1957. 144 с. (Всесоюз. кн. палата).

См. таблицы, характеризующие издания художественной литературы в СССР, в том числе и белорусской.

Статистические сведения о белорусских художественных и литературоисследовательских книгах см. также в статистических ежегодниках Всесоюзной книжной палаты, издающихся под заглавием «Печать в СССР в ... году».

## Агляды па жанрах

(Гл. таксама №№ 166, 168, 185, 200, 220, 221, 227—230, 234, 236, 237, 255, 256, 270, 298, 301—303, 307 з раздзела «Літаратура пра асобных пісьменнікаў»).

### Проза

**115. Пшыркоў Ю. С.** Беларуская савецкая проза, (20-ыя—пачатак 30-х гадоў). Мінск, Выд-ва Акад. науک БССР, 1960. 342 с. (Акад. науки БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Змест: Уводзіны. Раздзел 1: Станаўленне мастацкай прозы ў беларускай літаратуре. [Проза беларускіх пісьменнікаў XIX ст. на рускай мове. Першыя крокі беларускай прозы. Апавяданні Ядвігі на Ш., У. Галубка, К. Каганца, А. Гурло, К. Буйла, К. Колышка, Петрукова, Л. Гвозда, Я. Баршчэўская, Ф. Багушэвіча, Я. Коласа, Ц. Гартнага, З. Бядулі, С. Бірылы, Ёткі і інш. (с. 12—42). Пераклады рускай і замежнай літаратурэ на старонках беларускай газеты «Наша ніва». (с. 34—36)].

Раздзел 2: Літаратурнае жыццё рэспублікі 20-х гадоў. Літаратурныя арганізацыі «Маладняк», «Узвышша», «Полымя», БЕЛАПП. Вострыя спрэчкі аб творчым метадзе. Наватарскія творы: «Безна зоўнае» Я. Купалы, «Босыя на вогнішчы» і «Ленін» М. Чарота, «Сымон-музыка» Я. Коласа. Прыклады псеўданаватарства (Грамыка М. «Гвалт над формай» і інш.). Роля Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, М. Чарота ў развіцці савецкай літаратурэ. Тэатральная дыскусія 1928 года. Вострыя характеристики мове (с. 97—105). Роля Я. Купалы і Я. Коласа ў развіцці беларускай літаратурнай мовы.

Раздзел 3: Беларускае апавяданне першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя. [Апавяданні Я. Коласа, Ц. Гартнага, З. Бядулі, М. Зарэцкага, М. Лынькова і інш.].

Раздзел 4: Узнікненне рамана ў беларускай літаратуре. [«Сокі цаліны» Ц. Гартнага, «Сын» Р. Мурашкі, «Над Кроманню» і «Драпежнікі» Я. Нёманскага (Я. Пятровіч)].

Раздзел 5: Узнікненне рамана ў беларускай літаратуре (працяг). [Першыя дзве часткі трэлогіі Я. Коласа «На ростанях»—«У палес-

кай глушы» і «У глыбі Палесся», раман М. Зарэцкага «Сцежкі-даражкі» і інш.).

Раздел 6: Раман другой палаўны 20-х гадоў. [Асваенне сучаснай тэматыкі ў беларускай прозе. Раманы і аповесці К. Чорнага, М. Зарэцкага, З. Бядулі].

Раздел 7: Аповесць для юнацтва. [Кароткія звесткі аб разгіцці беларускай дзіцячай літаратуры. Творы Я. Маўра. Аповесці Я. Коласа «На прасторах жыцця», З. Бядулі «Салавей», П. Галавача «Вінаваты», Я. Коласа «Дрыгва». Заключэнне.

У падрадковых заўвагах аўтар дае многа бібліографічных звес-так, напрыклад, спіс твораў рускай, украінскай і замежнай літаратуры, змешчаных на старонках газеты «Наша ніва» ў перакладзе на беларускую мову (с. 34—35) і інш. У канцы кнігі змешчан «Паказальнік імён».

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1961, № 1, с. 30 (*Семяновіч А.* Каштоўнае даследаванне); «Полымя», 1961, № 1, с. 179—282 (*Александровіч С.* Аб шляхах развіція беларускай прозы). — Газ. «Звязда», 1961, 1 ліп. (*Навуменка І.* і *Лойка А.* У сціплых рамках манаграфіі); «Літаратура і мастацтва», 1960, 4 снеж. (*Царанкоў Л.* Аб маладосці прозы); 1961, 22 снеж. (*Усікаў Я.* На подступах да вырашэння праблемы); «Магілёўская праўда», 1961, 24 мая (*Макарэвіч А.* Шляхі беларускай прозы).

**116. Палітыка Д. А.** Беларуская пасляваенная проза. Мінск, 1958. 26 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР. № 22).

Аўтар робіць агляд асноўных праблем, узнятых пасляваеннай беларускай прозай. У брашуры аналізујушца «Векапомныя дні» М. Лынькова, «Мінскі напрамак» І. Мележа, «У Забалоці днее» і «На Быстранцы» Я. Брыля, «Пад мірным небам» і «Шырокія гарызонты» А. Стаковіча, «Вяснянка» і «Даль палявая» Т. Хадкевіча, «Святло над Ліпкам» М. Паслядовіча, «У добры час» і «Крыніцы» І. Шамякіна, «Світанне» А. Чарнышэвіча, «Нівестка» А. Кулакоўскага, «Калі зліваюцца рэкі» П. Броўкі і інш.

**117. Карпаў У.** Па шляху сталасці .Літаратурна-крытычныя артыкулы аб беларускай прозе і драматургії. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1952. 343 с.

Змест: Драматургія Янкі Купалы. — Проза і драматургія Якуба Коласа. — Проза і драматургія Кузьмы Чорнага. — Сатыра, проза і драматургія Кандрата Крапівы. — Проза Міхася Лынькова.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1952, 30 верас. (*Юрэвіч У.* Карыснае даследаванне). — Газ. «Звязда», 1952, 30 верас. (*Усікаў Я.* «Па шляху сталасці»); «Літаратура і мастацтва», 1952, 7 чэрв. (*Барысенка В. В.* Новая кніга крытыкі).

**118. Кучар А.** Аб мастацкай прозе. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 348 с.

**Змест:** Змітрок Бядуля. — Раман «Трэцяе пакаленне» Кузьмы Чорнага. — Апавяданні Міхася Лынькова. — Апавяданні Янкі Маўра. — Раман «Калі злівающа рэкі» Петруся Броўкі. — Раман «Сустрэнемся на барыкадах» Піліпа Пестрака. — Два творы Івана Шамякіна [раман «Крыніцы» і тэтралогія «Трывожнае шчасце». Па пытаннях ацэнкі твораў I. Шамякіна аўтар падлемізуе з крытыкамі А. Адамоўчам, Я. Герцовічам, Д. Палітыкам]. — Творчасць Янкі Брыля. [Мастацкія асаблівасці твораў Я. Брыля. Па пытаннях ацэнкі асобных твораў Я. Брыля аўтар спрачаеца з крытыкамі А. Адамоўчам і Ю. Канэ].

Разглядаючы асобныя творы сучаснай беларускай прозы, аўтар шырока асвятляе ў кнізе праблемы жанра мастацкай прозы, у асаблівасці рамана.

Рэз.: часоп. «Беларусь», 1961, № 4, с. 31 (*Бурносаў В.* Аб майстэрстве прозы); «Полымя», 1961, № 4, с. 125—147 (*Шкраба Р.* Кнігу прачытаў крыгык). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 17 сак. (*Макарэвіч А.* Пошукі і даніна шаблону).

**119. Герцовіч Я.** Герой і сучаснасць. Літаратурна-крытычныя артыкулы [аб беларускай прозе]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 239 с.

Гл. анатацию № 98.

**120. Канэ Ю. М.** Дзень сённяші. [Літаратурна-крытычныя артыкулы аб сучаснай беларускай прозе]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 221 с.

Гл. анатацию № 104.

**121. Адамовіч А. М.** Беларускі раман. Станаўленне жанра. [Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Выд-ва Акал. наувук БССР, 1961. 294 с.

**Змест:** Раман як жанр. — Ля вытокаў беларускага рамана. [Позніяе развіццё беларускай прозы. Роля вопыту паэтычных жанраў для пачатковага перыяду развіцця беларускай прозы. Жанр паэмы-рамана. Велізарнае ўздзейнне паэмы-рамана Я. Коласа «Новая зямля» на развіццё беларускай прозы (с. 22—56)]. — Праблемы празаічнага рамана і аповесці. [Асаблівасці дарэвалюцыйнай беларускай прозы. Інтэнсіўнае станаўленне беларускай прозы ў 20—30 гады Выпрацоўка апавядальнай культуры] — «Сокі цаліны» [Ц. Гартнага]. — Палескія аповесці [Я. Коласа]. — Маладнякоўская проза. Юнацкая аповесць. [Дзейнасць масавай літаратурнай арганізацыі «Маладняк». Стыль маладнякоўскай прозы. Выступленні Я. Коласа па прынцыповых пытаннях развіцця літаратуры. Апавяданні М. Чарота (с. 117—122). Раман А. Александровіча, А. Вольнага і А. Дудара «Ваўчаняты» (с. 122). Аповесць З. Бядулі «Салавей» (с. 127—136)]. — Раман маладых. [Раманы «Сцежкі-дарожкі» і «Вязмо» М. Зарэцкага (с. 138—149), «Сын» Р. Мурашкі (с. 149). Першыя раманы К. Чорнага «Сястра» і «Зямля» (с. 149—150)]. — Драматызацыя

жанра. [Разглядающа раманы «Спалох на загонах» П. Галавача (с. 154—155) і «Вязьмо» М. Зарэцкага (с. 156—163)]. — Сацыяльна-філософскі раман Чорнага. [Аналізующа раманы «Сястра», «Зямля», «Бацькаўшчына», «Трэцяе пакаленне», «Млечны шлях», «Пашукі будучыні», аповесць «Лягон Бушмар» (с. 174—239) і інш. Стыль і мова раманаў Кузьмы Чорнага]. — Пасляваенны перыяд. [Асноўныя тэндэнцыі развіцця пасляваенай беларускай прозы. Анализ рамана «Пад мірным небам» А. Стаковіча, аповесці «У Забалоцці днене» Я. Брыля. Раманы і аповесці аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны (творы М. Лынькова, І. Шамякіна, І. Мележа, А. Кулакоўскага, Т. Хадкевіча, М. Ткачова, У. Шахаўца і Г. Гурскага). Паварот да актуальных і важных праблем. Раман «Крыніцы» І. Шамякіна, аповесць «Нявестка» А. Кулакоўскага, раман «Калі злівающа рэкі» П. Броўкі, аповесць «Апошняя сустрэча» Я. Брыля, «Даль палявая» Т. Хадкевіча, «За годам год» і «Вясеннія ліўні» У. Карпава. Праблема сучаснасці ў творах аб падзеях Айчыннай вайны. Аповесць В. Быкава «Жураўліны крык», тэтралогія І. Шамякіна «Трывожнае шчасце». Стылевыя тэндэнцыі пасляваенай беларускай прозы].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1961, № 9, с. 186—190 (*Пышыркоў Ю. Гісторыя беларускага рамана*); «Беларусь», 1962, № 2, с. 29 (*Шкраба Р. Творы прачытаны па-новаму*); «Неман», 1962, № 2, с. 151—152 (*Клышко А. О творчестве творческих*); «Маладосьць», 1962, № 6, с. 151—155 (*Юрэвіч У. Станаўленне жанра*). — «Літературная газета», 1962, 11 дек. (*Новиченко Л. Пробуждающая к раздумьям*); «Літаратура і мастацтва», 1961, 22 снеж. (*Усікаў Я. На подступах да вырашэння праблемы*).

122. **Черникова А. М.** Образ большевика в послевоенной белорусской прозе. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1952. 18 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

123. **Дюбайло П. К.** Белорусский роман о Великой Отечественной войне. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1962. 21 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

В конце текста — список работ автора.

### П а э з і я

124. **Залесская Л. И.** Поэзия Советской Белоруссии. Лирика, поэма, баллада. М., Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 298 с. с портр. (Акад. наук СССР. Ин-т мировой литературы СССР им. А. М. Горького).

**Содер жание:** От автора. — Введение. — Глава 1. Лирика. [Образ лирического героя, его своеобразие в творчестве различных поэтов. Литературные организации «Маладняк» и БелАПП. Анализируются стихи Я. Купалы, Я. Коласа, П. Труса, П. Броека, П. Глебка, А. Кулешова, А. Александровича, М. Федоровича, А. Звонака, П. Панченко, М. Суриачева, А. Острейко, М. Танка, М. Лужанина, К. Киреенко, А. Зарицкого и А. Велюгина]. — Глава 2. Баллада и легенда. [Понятие жанра баллады. Вопросы традиции и новаторства, эволюции жанра советской баллады. Автор рассматривает баллады и легенды Ф. Богушевича, Я. Купалы, М. Федоровича, А. Звонака, А. Кулешова, П. Панченко, А. Велюгина, П. Бровка, М. Танка, А. Зарицкого, М. Лужанина]. — Глава 3. Поэмы. [Утверждение героического начала в литературе социалистического реализма. Анализируется анонимная поэма XIX в. «Тарас на Парнасе» и поэмы Я. Купалы, Я. Коласа, М. Чарота, П. Труса, А. Кулешова, П. Бровка, П. Глебка, М. Танка, А. Зарицкого, П. Панченко].

В книге помещены портреты Я. Купалы, Я. Коласа, П. Бровка, П. Глебка, А. Кулешова, М. Танка, П. Панченко.

Рец.: журн. «Неман», 1960, № 4, с. 130—136 (Березкин Г. Так о поэзии писать нельзя); *Пшыркоў Ю. і Семяновіч А.* Кніга выклікае некаторыя пярэчанні).

**125. Бярозкін Р. С.** Спадарожніца часу. Артыкулы аб паэзіі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 283 с.

Гл. анатацыю № 96.

**126. Бярозкін Р. С.** Паэзія праўды. [Літаратурна-крытычныя артыкулы аб сучаснай беларускай паэзіі]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1958. 363 с.

Гл. анатацыю № 97.

**127. Гілевіч Н. С.** Акрыленыя рэвалюцыяй. (Паэзія «Маладняка»). Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукаты БССР, 1962. 187 с.

У кнізе харектарызуюцца шляхі развіцця маладой беларускай паэзіі першага паслякастрычніцкага дзесяцігоддзя, шляхі станаўлення і сцвярджэння ў ёй прынцыпаў сацыялістычнага рэалізму. Шырокая паказваецца ўся грамадска-культурная дзейнасць «Маладняка» (с. 2).

У падрадковых заўгагах (с. 24—25) дадзен пералік імён, якія прыйшлі ў беларускую паэзію на працягу першага паслякастрычніцкага дзесяцігоддзя, і спіс паэтычных кніг, выдадзеных у бібліятэцы «Маладняка».

Рэц.: часоп. «Полымя», 1962, № 12, с. 176—180 (Ярош М. Паэзія маладосці); «Беларусь», 1963, № 7, с. 29 (Александровіч Р. Яны былі першымі). — Газ. «Звязда», 1962, 11 жніўня (Багдановіч М. і Саламеевіч І. Акрыленая рэвалюцыяй); «Літаратура і мастацтва», 1962, 14 крас. (Бурносай В. Даследаванне піша паэт).

**128. Казека, Я.** Беларуская байка. Мінск, Дзярж-  
выд БССР, 1960. 203 с.

«У кнізе Я. Казекі «Беларуская байка» прасочваеца гісторыя развіцця жанра байкі ў беларускай літаратуре. Аўтар даследуе вытокі гэтага жанра, яго эвалюцыю, спыняеца на некаторых важнейшых яго асаблівасцях, харктарызуе сатырычныя творы XVII стагоддзя («Прамову Мялешкі» і «Ліст да Абуховіча»), ананімныя паэмы XIX стагоддзя «Тарас на Парнасе» і «Энеіда навыварат», пераклады баек I. Крылоёга на беларускую мову, выкананыя А. Гурыновічам і М. Косіч, баечныя творы Ф. Багушэвіча, А. Абуховіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, А. Паўловіча, К. Крапівы, У. Корбана, Э. Валасевіча і іншых беларускіх паэтаў.

Шмат увагі ў працы аддадзена харктарыстыцы сучаснага стану беларускай байкі» (с. 2).

Аўтар кнігі палемізуе па пытаннях літаратуры з крытыкамі С. Байніцавым (с. 35), С. Майхровічам (с. 49—50), Д. Бародзічам (с. 51), А. І. Барычэўскім (с. 66—67), С. Александровічам (с. 92), Д. Васілеўскім (с. 125), Т. Глыбоцкім (с. 125), Л. Бендэ (с. 125—127).

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1961, № 3, с. 30 (*Кавалёў П.* Даследаванне пра беларускую байку); «Полымя», 1961, № 3, с. 176—178 (*Навуменка І.* Манаграфія пра беларускую байку); «Неман», 1962, № 1, с. 149—151 (*Семенович А.* Разговор о баснѣ); «Народная асвета», 1961, № 9, с. 83—87 (*Бурносай В.* Даследаванне пра беларускую байку). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 14 сак. (*Бугаёў Д.* Гісторыя байкі мае працяг).

**129. Багрова А. П.** Беларуская сатырычная літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Мінск, Выд-ва Бел. дзярж. ун-та, 1960. 119 с. (М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР. Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

«У кнізе разглядаеца сатырычная творчасць ёднайшых беларускіх пісьменнікаў: Я. Купалы, Я. Коласа, К. Чорнага, К. Крапівы, М. Танка, П. Глебкі, П. Броўкі і інш. у гады Вялікай Айчыннай вайны, аналізуюца ідэйна-тэматычная накіраванасць і харктэрныя асаблівасці ўсёй беларускай сатыры ваеннага часу, а таксама асвятляюца ўзімкненне, харктар і роля асноўных беларускіх сатыричных выданняў, раскрыты псеўданімы і аўтарства непадпісаных твораў» (с. 2).

Дадатак: Сатырычныя творы, змешчаныя ў газете «Раздавім фашистскую гадзіну». (Бібліографія). — Сатырычныя творы, змешчаныя ў газете «Партызанская дубінка». (Бібліографія). — Сатырычныя творы, змешчаныя ў газете «За свабодную Беларусь!» (Бібліографія). — Непадпісаныя тэксты, змешчаныя ў газете «Раздавім фашистскую гадзіну», аўтарства якіх устаноўлена. (Бібліографія). — Непадпісаныя тэксты, надрукаваныя ў лістоўцы-плакаце «Партызанскае слова». (Бібліографія).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1960, № 12, с. 182—184 (*Лязовіч К.* Манаграфія пра сатыру); газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 6 студз. (*Боган У.* Недасканалая праца).

## Драматургія

130. Семяновіч А. А. Беларуская драматургія. (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1961. 242 с.

Кніга прысвечана праблеме станаўлення і развіцця драматургіі ў беларускай літаратуры XIX — пачатку XX стагоддзя.

У першым раздзеле даследавання аўтар аналізуе фальклорныя вытокі беларускай драматургіі, знаёміць чытача з тэкстамі школьніх драм і інтэрмедый, якія распаўсюджваліся ў рукапісах на тэрыторыі Расіі, Украіны і Беларусі, са зместам беларускіх інтэрмедый з рукапіснага зборніка XVIII стагоддзя, а таксама з рэпертуарам народнага тэатра лялек (батлейкі).

Другі раздзел кнігі прысвечаны драматургічнай творчасці прафесіянальных пісьменнікаў XIX стагоддзя. Тут разглядаюцца творы першага беларускага драматурга В. І. Дуніна-Марцінкевіча (с. 43—90). Асаблівую ўвагу звяртае А. Семяновіч на аналіз рэалістычных п'ес В. Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта» і «Залёты».

Трэці раздзел працы пад назваю «Пачатак сталасці» прысвечан разгляду беларускай драматургіі пачатку XX стагоддзя.

Тут спачатку разглядаюцца творы камедыйнага жанра — «Модны шляхцюк» і «Двойчы пратілі» К. Каганца, «Не розумам сцяміў, а сэрцам» Касцяна Вясёлага [Вікенція Аўдзея], «Паўлінка» і «Прымакі» Я. Купалы.

Заключаецца раздзел разглядам беларускай нацыянальнай драмы пачатку XX ст. Тут аўтар аналізуе п'есу «Раскіданае гняздо» Я. Купалы, «Блуднікі» Мікулы Гримота, «Антось Лата» і «На дарозе жыцця» Я. Коласа. У канцы дадзены кароткія звесткі аб першых спробах у жанры сатырычнай драмы («Сын Даніла» і «Стараражавы курган» К. Каганца), аб вершаванай лірычнай драме А. Гурло «Любоў усё змагае», аб вершаваным сцэнічным творы К. Буйлы «Сягонняшнія і даўнейшыя», аб п'есе без назвы паэты-самавука Ілюка Чалеева і аб першых п'есах для дзяцей. — «Снатворны мак» Кандрата Лейкі і «Смерць пастушка» З. Бядулі.

У кнізе аналізуецца як друкаваныя, так і рукапісныя тэксты, якія захоўваюцца ў дзяржаўных архівах СССР. У канцы кнігі змешчан «Даведнік імён».

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1961, № 9, с. 30 (Казберук У. Даследаванне аб драматургіі); «Полымя», 1961, № 11, с. 185—188 (Усікаў Я. Адкрытае і паўторанае). — Газ. «Звязда», 1961, 1 верас. (Макарэвіч А. Ад вытокаў да сталасці); «Літаратура і мастацтва», 1961, 23 мая (Лойка А. Не спыняцца на поўдарозе).

130а. Усікаў Я. Беларуская камедыя. (Ля вытокаў жанру). Мінск, Выд-ва «Вышэйшая школа», 1964. 199 с.

Першая частка задуманага аўтарам даследавання «Праблема камедыйнага жанру ў беларускай драматургіі».

Змест: Сіла смеху. — Фальклорныя вытокі камедыіна-драма-

тычнага мастацтва. Батлейка. Інтэрмедыя. Камедыя [XVII—XVIII ст. Разглядающа п'есы Сімеона Палацкага, Қаэтана Марашэўскага і Міхаіла Цэцэрскага].

**131. Саникаў А. К.** Сатырычныя характеристы беларускіх камедый. [Рэд. М. Г. Ярош]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1961. 167 с. [(Акад. навук БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору)].

Змест: Ад аўтара. — Раздзел 1. Сатырычныя характеристы дарэвалюцыйных беларускіх камедый. Сатыра народнай драматургіі. [Інтэрмедыя школынага тэатра і батлейка]. Супроць кручковых і сабковічаў. [Камедыі В. Дуніна-Марцінкевіча «Гінская шляхта» (с. 32—39, 43—45) і «Залёты» (с. 39—45)]. «Жамчужына» беларускай драматургіі. [«Паўлінка» Я. Купалы, с. 45—70]. — Раздзел 2. Сатырычныя характеристы беларускіх савецкіх сатырычных камедый. Некаторыя асаблівасці савецкай сатыры і сатырычнай камедыі. «Таварыш Брызгалін кіруе і набывае». [Аналіз п'ес «Суд» У. Галубка, «Тутэйшыя» Я. Купалы (с. 92—105), «Кар'ера таварыша Брызгаліна» Е. Міровіча]. — Каб зніклі «свінчыя маманты». [Камедыя «Хто смяеца апошнім» К. Крапівы]. Дзям'ян Жлукта без маскі «мілага чалавека». [Камедыя «Мілы чалавек» К. Крапівы]. «Кіраўнік» Қалібераў і інш. [Камедыя «Выбачайце, калі ласка» А. Макаёнка]. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1962, № 2, с. 28 (Семяновіч А. Першая спроба). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 15 жніўня (Сабалеўскі А. Усур'ёс пра смешнае).

**132. Сабалеўскі А.** Рампай асветленае. Тэатральна-крытычныя артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 207 с.

Змест: Замест уступу. — 1. Былое, незабытое. Наша тэатральная «Ленініяна». [Роль Леніна ў ёыкананні беларускіх артыстаў]. З жыватворчай крыніцы. [Аб спектаклі «Вечная крыніца» Д. Зорына ў Тэатры імя Янкі Купалы]. Рэвалюцыйныя узніяты. [Тэма Каstryчніка ў беларускай драматургіі і ў тэатры. Разглядающа творы: драматычная паэма П. Глебкі «Свято з Усходу», драмы «Галоўная стаўка» К. Губарэвіча, «У бітве вялікай» А. Маўзона, «Год здзяйснення» П. Васілеўскага]. З імем Купалы. [Аб спектаклі ў Тэатры імя Янкі Купалы «Шчасце паэта» па аднайменнай п'есе В. Віткі]. Дзве ролі. [«Апошнія» М. Горкага і «Позняе какашне» А. Астроўскага ў Тэатры імя Янкі Купалы]. Шэкспіраўскі вобраз. [«Рамэо і Джульєта» у Тэатры імя Янкі Купалы]. — 2. Аб прынцыпах драмы. Традыцыі вучань, здабыткі абавязваюць. [Аб супрацоўніцтве Тэатра імя Янкі Купалы з беларускімі драматургамі К. Чорным, К. Крапівой, Э. Самуйленкам і інш.]. Чалавечыя характеристы і зброяносцы герояў. [Разглядающа п'есы «Наталля Крыўцова» А. Маўзона, «Хто смяеца апошнім» К. Крапівы, «У ціхім завулку» А. Маўзона, «Брэсцкая крэпасць» К. Губарэвіча, «На досвітку» А. Макаёнка, «На крутым павароце» К. Губарэвіча, «Партызаны»

К. Крапівы, «Выбачайце, калі ласка» А. Макаёнка]. Жанр твора — драма. [Аб п'есах «Бацькаўшчына» К. Чорнага, «Праўда і шчасце» А. Гутковіча і Ф. Казлоўскага, «Зарука шчасця» Л. Марушкі, «Родная маці» М. Алтухова, «Папараць-кветка» Івана Козела, «Людзі і д'яблы» К. Крапівы, «Аркадзь Жыгалкін» Я. Пасава, «Галоўная стаўка» К. Губарэвіча]. Драматургія малая — непаладкі вялікія. [Аб аднаактоевых п'есах А. Махнача, Э. Валасевіча, М. Алтухова, П. Шаблінскага, М. Пянкрата і інш.].

## Тэматычныя агляды

(Гл. таксама №№ 122, 123, 198, 211, 212, 218)

**133. Налівайка А. М.** Жывяя рысы Ільіча. Вобраз У. І. Леніна ў беларускай мастацкай літаратуре. Мінск, 1960. 31 с. з іл. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў БССР. № 2).

Аўтар разглядае творы П. Броўкі, З. Бядулі, А. Бялевіча, П. Глеб-кі, А. Гурло, І. Гурскага, А. Зарыцкага, Я. Коласа, А. Куляшова, М. Лужаніна, Р. Сабаленкі, М. Танка, М. Чарота, прысвечаныя У. І. Леніну.

У брашуры змешчаны ілюстрацыі: «Хадакі ў Леніна». Вышыўка, мастацкая гладзь. Работа Н. Грынько. — «Ленін з дзяўчынкай». Скульптура З. Азгура. — «Ёсць такая партыя!» Карціна А. Шыбнёва.

**134. [Каваленка М. А.]** Наш сучаснік у беларускай мастацкай літаратуре. (Агляд твораў). [Склала М. А. Каваленка]. Мінск, 1963. 24 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Навук.-бібліягр. аддзел).

У агляд уключаны мастацкія творы беларускіх пісьменнікаў аб нашым сучасніку 1962—1963 гадоў выдання, за выключэннем трох назваў, узятых з 1961 года. Матэрыял размешчаны ў двух раздзелях: вобраз сучасніка ў беларускай паэзіі і вобраз сучасніка ў празаічных творах. У канцы дадзены алфавітны паказальнік, які, апрача поўнага апісання кніг, змяшчае рэцэнзіі на творы.

У агляд уключаны творы П. Броўкі, М. Танка, Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна, С. Грахоўскага, І. Калесніка, Е. Лось, У. Нядзведскага, Л. Арабей, А. Гутковіча, У. Дамашэвіча, У. Карпава, А. Марціновіча, П. Пестрака, М. Ракінага, Г. Рэлеса, У. Шыціка, І. Шамякіна, Б. Стральцова.

**135. Лянсу А. Я.** Пісьменнікі Савецкай Беларусі аб працоўных подзвігах свайго народа. Мінск, 1959.

32 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук ведаў БССР. Серыя грамадска-палітыч. № 11).

У брашуры аналізу ўща творы Я. Купалы, Я. Коласа, Ц. Гартнага, З. Бядулі, М. Чарота, К. Чорнага, Е. Міровіча, П. Броўкі, П. Глебкі, П. Панчанкі, М. Паслядовіча, Т. Хадкевіча, І. Шамякіна, І. Дуброўскага і інш.

**136. Барсток М. Н.** Калгасная тэматыка ў пасляваенай беларускай літаратуре. Мінск, 1954. 38 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Аўтар разглядае некаторыя өршы і пазмы П. Броўкі, А. Бялевіча, А. Зарыцкага, К. Кірзенкі, А. Куляшова, П. Панчанкі, М. Танка; аповесці і раманы «Вяснянка» Т. Хадкевіча, «Свято над Ліпскам» М. Паслядовіча, «У добры час» І. Шамякіна, «Пад мірным небам» А. Стаковіча, «У Забалоці днее» Я. Брыля і п'есы «Пяюць жаваранкі» К. Крапівы, «Выбачайце, калі ласка» А. Макаёнка.

**137. Жизнь колхозной деревни и литература.** Творческая дискуссия в Союзе писателей СССР. М., Сов. писатель, 1956. 412 с.

См. выступление Я. Брыля «Писатель — хозяин в своем доме» о колхозной тематике в белорусской литературе.

Рец.: журн. «Октябрь», 1957, № 4, с. 215—217. (Громов Н. Продолжая разговор...)

**138. Храмова Л. И.** Отображение в белорусской советской прозе духовного роста крестьянства. Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. Минск, 1952. 21 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

**139. [Каваленка М. А.]** Калгаснае будаўніцтва ў беларускай мастацкай літаратуре. (Агляд твораў). [Склада-ла М. А. Каваленка]. Мінск, 1962. [У вып. дан 1963]. 24 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Навукова-бібліяграфічны аддзел).

Змест: 1. Да бібліятэкара. — 2. Калгаснае будаўніцтва ў беларускай літаратуре. (Бібліяграфічны агляд). [У агляд уключаны наступныя творы: Брыль Я. «У Забалоці днее»; Галавач П. «Праз гады»; Зарэцкі М. «Вязьмо»; Ермаловіч Я. «Дарогі»; Колас Я. «Адщапенец», «Кінахроніка» і «Макарка Навак»; Макаёнак А. «Выбачайце, калі ласка» і «Ляғоніха на арбіце»; Паслядовіч М. «З табою побач» і «Свято над Ліпскам»; Пташнікаў І. «Чакай у далёкіх Грынях»; Сабаленка Р. «Іду ў жыццё» і «Қаралінцы»; Сіўкоў І.

«Нягоды і радасці»; Хадкевіч Т. «Даль палявая»; Шамякін І. «Выгнанне блудніцы», «Крыніцы» і «Падмочаны»; Шахавец У. «Месца ў жыцці». — З. Спіс мастацкай і крытычнай літаратуры, уключанай у агляд.

140. **Міхалап Я. І.** Беларускія пісьменнікі аб рэлігіі. [Навук. рэд. К. П. Кабашнікаў]. Мінск, 1961. 36 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў БССР. № 21).

«Аўтар брашуры разглядае развіццё антырэлігійнай думкі ў беларускай літаратуре, пачынаючы з канца XVIII стагоддзя і да нашых дзён.

Асаблівая ўвага ўдзялецца творчасці такіх выдатных беларускіх пісьменнікаў, як Ф. Багушэвіч, Я. Купала, Я. Колас і К. Крапіва, у пазіі якіх шырока адлюстраваны атэізм працоўных мас.

Брашура прызначана для шырокіх колаў чытачоў. Яна з'явіцца карысным дапаможнікам для лектараў, пропагандыстаў, агітатораў, настаўнікаў, а таксама для студэнтаў, якія вывучаюць курс навуковага атэізму» (с. 2).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1962, № 10. с. 190 (*Бурносаў В.* Беларускія пісьменнікі аб рэлігіі).

141. **Художественная литература в борьбе с религией.** (Сборник статей). Минск, Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1962. 175 с.

См. статьи О. Козловой «Антирелигиозные мотивы в трилогии Я. Коласа «На росстанях» и Л. Чеботарёвой «Атеизм в произведениях Я. Коласа».

142. **Пракошына, К. С.** Пытанні атэізму ў беларускай грамадской думцы. (Другая палавіна XIX і пачатак XX стагоддзя). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 71 с. (Б-ка атэіста).

Гл. анатацыю № 76.

## *Дзіцячая і юнацкая літаратура*

(Гл. таксама №№ 177, 180, 219, 222—223, 239, 240, 265, 266, 273, 275, 276, 291, 294, 301, 309)

143. **Шкраба Р.** Сіла слова. Літаратурна-крытычныя артыкулы і рэцэнзіі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1958. 224 с.

Гл. артыкул «Малому чытачу — вялікую літаратуру», у якім аўтар аналізуе творы М. Гамолкі, В. Зуба і А. Шашкова.

Гл. таксама анатацыю № 107.

144. Герцовіч Я. Літаратура і жыццё народа. Артыкулы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 175 с.

Гл. артыкул «Ля самых вытокаў чалавечай свядомасці». (Аб праблемах, узнятых у дзіцячай беларускай літаратуре. Аналізу юца творы Я. Бяганскаі, М. Ваданосава, А. Васілевіч, П. Кавалёва, У. Краучанкі, Я. Маўра, М. Паслядоўчы, П. Рунца, А. Шашкова і А. Якімовіча).

Гл. анатацыю № 99.

145. Канэ Ю. М. Дзень сённяшні. [«Літаратурна-крытычныя артыкулы】. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 221 с.

Гл. артыкул «Спадарожнік у вялікі свет», у якім аўтар разглядае творы З. Бядулі, Т. Хадкевіча, А. Рылько, І. Навуменкі, У. Мехава, А. Агечкіна, П. Рунца, М. Ваданосава, Я. Курто, А. Васілевіч, У. Злоткіна, Н. Палянскага і Хв. Шынклера, напісаныя для дзяцей.

Гл. анатацыю № 104.

145а. Канэ Ю. Янка Брыль. Критико-биографический очерк. М., «Сов. писатель», 1964. 167 с.

См. главу 5. «Охотно пишу для детей» (с. 141—149)

См. аннотацыю № 176а.

146. Вялікі пясняр беларускага народа. Зборнік артыкулаў аб жыцці і дзеянасці Якуба Коласа. [Складі I. Жыдовіч і Д. Міцкевіч]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1959. 457 с. з іл. і партр. (Акад. навук БССР. Літ. музей Якуба Коласа).

Гл. артыкул М. Барсток «Якуб Колас — дзецям».

Гл. таксама анатацыю № 190

147. Семяновіч А. А. Беларуская драматургія. (Дакастрычніцкі перыяд). Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1961. 242 с.

Аб першых беларускіх п'есах для дзяцей «Снатворны мак» Кандрата Лейкі і «Смерць пастушка» З. Бядулі гл. на стар. 228—229.

Гл. таксама анатацыю № 130

148. Смолкін М. Змітрок Бядуля. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 209 с.

Гл. раздзел 5: Аўтабіографічныя аповесці. — Творы для дзяцей. [Творы З. Бядулі на старонках дзіцячага часопіса «Зоркі» (с. 199—201). Апошнія творы З. Бядулі для дзяцей — «Мурашка-Палашка» (с. 201—204) і «Сярэбраная табакерка» (с. 204—206)].

Гл. таксама анатацыю № 178

Мінськ 28  
Узага Третяків, 14, № 12  
5/5 1935,

Дороге 28. Колас

Ох що дум бандары вон я згадую  
Чи бачу злекрасна хана Дені Дені  
Аліхачев Кіль 2072, "Нідерланды"  
нех підійт, нашорова мавадіт в  
пуре кішко, ханскаян белаяко  
насестра в градинею мозжіти.

Член, чак я другие ноги  
Белорусы да я бен Сібірскими  
Сонце зосіючіт нашому природу  
я вісторійт нашу Дені Дені

Лист спамоги воліні сікаючи  
2 листопад  
Ревінський Валерий

С. Маршак

149. **Барсток М. М.** Віднейшы беларускі дзіяцчы пісьменнік Янка Маўр. Мінск, 1958 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР. № 12).

Гл. анатацыю № 278

150. **Яфімава М. Б.** Янка Маўр. (Жыццё і творчасць). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 128 с. з іл. і партр.

Гл. анатацыю № 277

151. **Беларуская літаратура.** Даследаванні і публікацыі. Мінск, Акад. навук БССР, 1958—1963... (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Вып. 2. 1959. На с. 171—191, гл. артыкул: *Пшыркоў Ю. С.* Узнікненне жанра прыгодніцкай аповесці ў беларускай мастацкай прозе. [Разглядаюча аповесці Я. Маўра]; вып. 4. 1961. На с. 110—138 гл. артыкул: *Жураўлёў В.* Творчасць Янкі Маўра.

Гл. таксама анатацыю № 50

152. **Якімовіч А.** Новы год. Апавяданні. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1958. 426 с.

Гл. уступ. артыкул *M. Барсток* «Алесь Якімовіч» (с. 3—10).

153. **Адамовіч А. М.** Беларускі раман. Станаўленне жанра. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1961. 294 с.

Гл. раздзел «Юнацкая аповесць», у якой аўтар разглядае раман А. Александровіча, А. Вольнага і А. Дудара «Ваўчаняты» (с. 122) і аповесці Я. Коласа «На прасторах жыцця» (с. 119—120, 123—127) і З. Бядулі «Салавей» (с. 127—136).

Гл. таксама анатацыю № 121.

154. **Пшыркоў Ю. С.** Беларуская савецкая проза. (20-ыя — пачатак 30-х гадоў). Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 342 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Гл. сёмы раздзел «Аповесць для юнацтва», у якім даюцца краткія звесткі аб развіціі беларускай дзіцячай і юнацкай літаратуры, разглядаючы творы Я. Маўра, Я. Коласа, З. Бядулі і П. Галавача.

Гл. таксама анатацыю № 115.

155. **Декада белорусского искусства и литературы в Москве.** [11—21 февраля 1955 года]. Сборник материалов. [Сост. А. Кучар и В. Стельмах]. Минск, [1956]. 404 с. (Декада белорусского искусства в Москве, 1955).

На с. 362—370 в разделе «Обсуждение произведений белорусских прозаиков, поэтов и критиков в Союзе писателей СССР см. выступления А. Г. Островского, В. Г. Губарева, Р. Р. Рубиной и А. И. Мусатова по поводу детских рассказов Я. Брыля и А. Якимовича; выступления О. И. Высотской, Ю. Я. Яковлева и А. Л. Барто о поэзии Э. Огненецвет и М. Танка для детей; выступление С. В. Михалкова о произведениях А. Якимовича, Э. Огненецвет, М. Танка и Я. Брыля, написанных для детей.

См. также аннотацию № 86.

**156. Вопросы детской литературы.** 1957 год. М., Детиздат, 1958. 254 с. (Дом детской книги Детиздата).

См. статью Г. Куклиса «Литература, которой никогда не было», в которой сделан обзор советской детской литературы. В ней рассматриваются произведения белорусских авторов — Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядули, Я. Мавра, М. Лынькова, П. Бровки, А. Кулешова, Я. Брыля, Т. Хадкевича, Э. Огненецвет, М. Танка и П. Колавалева.

**157. Детская литература в 1950 году.** Сборник обзорных статей. М.-Л., Детиздат, 1951. 255 с. (Дом детской книги Детиздата).

См. статью Н. Павловича «Литература народов СССР для детей» (с. 153—186).

**158. Советская детская литература.** Сборник статей. Сост.: В. И. Бочкирева, С. Т. Любимова, И. И. Михайловова. М., Учпедгиз РСФСР, 1958. 384 с.

См. статью Г. Куклиса «О детской литературе народов СССР» (с. 261—300), в которой дан обзор произведений, изданных в переводе на русский язык. Из книг белорусских авторов рассматриваются произведения Я. Коласа, Я. Брыля, М. Танка и И. Шамякина.

**159. [Дзяканава З. У.]** Дзіцячая літаратура БССР. (Рэкаменд. паказальнік літаратуры, 1945—1960 гг. [Склала З. У. Дзяканава. Уступ. артыкул: Барсток М. Беларуская дзіцячая літаратура, с. 5—46]. Мінск, 1961. 187 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Кабінет бібліятэкства).

Змест: 1. Беларуская арыгінальная дзіцячая мастацкая і навукова-папулярная літаратура. — 2. Мастацкая і навукова-папулярная літаратура для дзяцей, перакладзеная на беларускую мову з рускай і іншых моў. — 3. Мастацкая літаратура для дзяцей, выдадзеная ў БССР на рускай мове.

У книзе змешчаны артыкул аб развіцці беларускай дзіцячай літаратуры.

160. **Ватаци Н. Б.** Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі. (1917—1960). Бібліографія асобных выданняў. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 462 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларускай літаратуры і бібліографіі).

Гл. дапаможны «Паказальнік кніг, выдадзеных для дзяцей» з 1917 па 1960 г. (с. 438—441).

161. **Старцев И. И.** Вопросы детской литературы и детского чтения. 1918—1961 гг. Библиографический указатель книг и статей по истории, теории и критике. М., Детгиз, 1962. 285 с. (Дом детской книги).

Книга рассчитана на литератороведов и критиков, занимающихся вопросами детской литературы, преподавателей и библиотекарей.

Библиографию работ, посвященных развитию белорусской детской литературы и опубликованных в русской печати в 1934—1961 гг. (с. 145—146), см. в разделе «Национальные литературы». Указано 42 названия.

## *Літаратура пра асобных пісьменнікаў<sup>1)</sup>*

БАГДАНОВІЧ М.

(Гл. таксама №№ 33, 46, 48, 50, 51, 52, 74, 77, 128, 311).

162. **Майхровіч С.** Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1958. 202 с., 11 л. партр. і іл.

Першая манаграфія аб творчасці М. Багдановіча.

Першы раздзел кнігі (с. 5—39) складае падрабязны біографічны нарыс. Заканчваецца ён характарыстыкай літаратурнага жыцця 1905—1908 гг., тых умоў, у якіх пачаў пісаць паэт, і пазіцыі, якую заняў М. Багдановіч у літаратурнай барацьбе таго часу.

У другім раздзеле кнігі (с. 40—104) дадзен малюнак літаратурнага жыцця нашай краіны ў час сталыпінскай рэакцыі і сфермуліраваны эстэтычныя погляды Максіма Багдановіча, паэта-грамадзяніна, які выступаў за арганічную еднасць мастацтва і жыцця і творчое асэнсаванне пісьменнікамі вуснай народнай паэзіі. На стар. 100—104 зроблены заўвагі аб паэтычнай мове пісьменніка.

<sup>1)</sup>) Тут паказаны толькі кнігі, прысвечаныя асобным пісьменнікам. Гл. таксама імяны паказальнік, дзе пад рубрыкай «Аб ім» названы №№ выданняў, у якіх яшчэ змяшчаюцца матэрыялы аб пісьменніках.

Трэці раздзел (с. 105—172) прысвечаны творчым сувязям Максіма Багдановіча з народнай творчасцю і сусветнай літаратурай, таму новаму, што ўнёс М. Багдановіч у беларускую літаратуру, а таксама ролі М. Багдановіча як перакладчыка.

У апошнім, чацвертым раздзеле (с. 173—199), падрабязна харкторызуеща грамадзянская лірыка М. Багдановіча, у якой прайвілася свабодалюбства, рэвалюцыйна-дэмакратычныя імкненні, адмаўленне самадзяржаўна-буржуазнай рэчаіснасці і аптымізма аўтара. Заканчваеца гэты раздзел вызначэннем месца паэтычнай спадчыны М. Багдановіча ў беларускай літаратуре.

У кнізе змешчаны партрэты, фотаздымкі, аўтографы.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1958, № 9, с. 30. (Макарэвіч А. Кніга пра Максіма Багдановіча); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (Охріменко П. Новые работы белорусских литератороведов). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1958, 6 верас. (Грынчык М. Манаграфія пра М. Багдановіча).

**163. Барсток М. Максім Багдановіч. Нарыс аб жыцці і творчасці.** Мінск, Вучпедвыд БССР, 1961. 55 с. з партр. і іл.

**Змест:** Старонкі біяграфіі. — Тэма мастацтва і хараства. — Сацыяльна-грамадскія матывы ў вершах М. Багдановіча. — Пейзажная і інтymная лірыка. — Фальклорныя матывы ў творчасці М. Багдановіча. — М. Багдановіч і руская літаратура. — Майстэрства паэта. — Некаторыя працы і артыкулы аб творчасці М. Багдановіча. — Асноўныя выданні твораў М. Багдановіча.

У тэксце змешчаны партрэты і фотаздымкі.

Кніга прызначана для настаўнікаў беларускай літаратуры, а таксама вучняў старэйших класаў.

Рэц.: «Літаратура і мастацтва», 1962, 26 студз. (Сайчанка Н. Папулярна, але няпoўна).

**164. Грынчык М. Максім Багдановіч і народная паэзія.** Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 211 с., 1 л. партр.

**Змест:** Раздзел I. Народная паэзія ў ранній творчасці М. Багдановіча (1908—1911 гг.). 1. «У зачараваным царстве». 2. «Згукі бацькаўшчыны». — Раздзел II. З пазіцый народнай эстэтыкі. — Раздзел III. Вершы беларускага складу. 1. «Забыты шлях». 2. «На ціхім Дунаю». 3. На шляху да народна-гераічнага эпасу.

У сваім даследаванні аўтар падкреслюе з літаратуразнаўцамі і крытыкамі Р. Жалязняком (с. 17—18), Б. Корманам (с. 42, 176, 198), Н. Лапідусам (с. 7—8), Я. Мазальковым (с. 131), М. Піотуховічам (с. 7, 18), Д. Савановіч (с. 18) і Л. Сагараёвым (с. 140, 197—198).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 7, с. 186—190 (Лойка А. Максім Багдановіч і народная паэзія). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, II кастр. (Казбярук У. Паэт і народная творчасць).

**165. Ларчанка М. Творчасць Максіма Багдановіча.** Стэнаграма публічнай лекцыі, прачытанай у г. Мінску.

[Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1949. 20 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

166. **Корман Б. О.** Поэзия Максима Богдановича. (Творческий путь). Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1951. 13 с. (Борисоглебский учит. ин-т).

167. **Акулич А. Л.** Мировоззрение М. А. Богдановича. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата философ. наук. Минск, 1954. 20 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

168. **Лапидус Н. И.** Максим Богданович как критик и переводчик. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1956. 14 с. (М-во высш. образования СССР. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Кафедра зарубежной литературы).

169. [Ватацы Н. Б.] Максім Багдановіч. Да 70-годдзя з дня нараджэння. Бібліягр. даведнік. [Склала Н. Б. Ватацы]. Мінск, Выд-ва газ. «Мінская праўда», 1961. 77 с. з іл.; 1 л. партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліяграфіі).

Змест: Прадмова. — Максім Багдановіч. (Біяграфія і агляд твораў). — Кнігі М. Багдановіча (анатаваны спіс): 1. Прыйшоўся выданні. 2. Пасмертныя выданні. 3. Кнігі, выдадзеныя для дзяцей. 4. Кнігі, перакладзеныя на русскую і ўкраінскую мовы. — Творы М. Багдановіча, якія не ўвайшлі ў выданні збораў яго твораў: а) мастацкія творы; б) артыкулы. — Творы М. Багдановіча, перакладзеныя на музыку. — Літаратура аб жыцці і творчасці М. Багдановіча. (Анатаваны спіс. Паказана літаратура 1922—1960 гг.): 1. Матэрыялы да біяграфіі. 2. Эстэтычныя погляды М. Багдановіча. 3. Літаратурная дзеянасць М. Багдановіча. 4. М. Багдановіч і фальклор. 5. Творчыя сувязі М. Багдановіча з рускай, украінскай і замежнай літаратурамі. М. Багдановіч як перакладчык. 6. М. Багдановіч — крытык. 7. Звесткі аб рукапісах і публікацыях літаратурнай спадчыны М. Багдановіча. — Максім Багдановіч у мастацкай літаратуры. — Ілюстрацыі, звязаныя з жыццём і творчасцю М. Багдановіча (бібліяграфія). — Выданні, у якіх друкаваліся творы М. Багдановіча пры жыцці аўтара. — Імяны паказальнік.

БАГУШЭВІЧ Ф.

(Гл. таксама №№ 52, 67, 68, 76, 95, 107, 115, 128, 140)

170. **Майхрович С. К.** Жыць і творчества Ф. Богушевіча. [1840—1900. Пер. с белорус. И. Климашевской]. Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1961. 298 с. с портр.

Содергание: Вместо введения. — Раздел 1: Ф. Богушевич — основоположник критического реализма. Происхождение, годы обучения, выход в отставку. — Раздел 2: Виленский период жизни. Крестьянский певец. Близкие литературные связи с Элизой Ожешко. Элиза Ожешко о художественном даровании Ф. Богушевича. Создание белорусского филологического словаря. Анонимный автор о причинах преждевременной смерти поэта. — Раздел 3. Враги поэта. Конкурс на песню для демократической молодежи. На склоне лет. Последние песни. Земляки о своем выдающемся соседе-певце. «Северо-Западное слово» о поэте. Загещение. — Раздел 4. К истокам творчества Ф. Богушевича. «Овладеть языком и тоном народа». Процесс консолидации белорусского литературного языка. Подвижничество поэта. — Раздел 5. Социальная сущность «Предисловий». Общественные идеалы поэта. За книгу на родном языке. П. Бессонов о белорусском языке и литературе. Запрещение произведений Ф. Богушевича. Раздел 6. Выход в свет «Дудки белорусской» (1891). «Смык белорусский» (1894). «Тралялянчака». Подпольное издание стихотворений поэта «Песни» (1904). Царский суд над поэтом и его произведениями. «Крестины Матюка» — обвинительный акт против царизма. А. И. Герцен о «секущем» самодержавии и его лиходеях на Белоруси. А. С. Пушкин о крофавых результатах религиозной унификации и издевательствах над белорусским народом. З. Бядуля о «Дудке» и «Смыке» Ф. Богушевича. — Разделы 7—9. Эстетические суждения Ф. Богушевича. Школа Белинского и Чернышевского. Творческая преемственность мотивов Некрасова. — Раздел 10: Расцвет литературно-художественного творчества Ф. Богушевича. Острая политическая ситуация в стране. Верность принципам демократии и критического реализма. — Раздел 11—12. Анализ отдельных произведений Ф. Богушевича. Образ крестьянин в творчестве поэта. — Раздел 13: Художественное мастерство Ф. Богушевича. Влияние устной народной поэзии. Песни. «Плохо будет», «Был в чистке». Кара за людские страдания. «Седьмая песня». — Раздел 14: Эпоха пролетарской революционной борьбы. Поворот к задушевной лирической песне. «Колыбельная». Единство с некрасовскими идейными мотивами. Уродливые явления крестьянского быта. «Жертва». Патротизм и гуманизм автора. «Не чурайся». Благотворное влияние Ф. Богушевича на творчество Тётки, Купала и преемственность идеино-творческих традиций Богушевича.

В книге имеются также разделы: Янка Лучына. — Феликс Топчевский. — Адам Гуринович. — Заключение.

171. **Барысенка В. В.** Францішак Багушэвіч і праблема реалізму ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя.

Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1957. 365 с. (Акад. наук БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва). 3000 экз.

Гл. анататую № 65.

172. Ершов-Мазуров Е. В. Мировоззрение Ф. К. Бушевича. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата философ. наук. Минск, 1953. 16 с. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Кафедра истории философии).

### БРОУКА П.

(Гл. таксама №№ 49—51, 78, 80—83, 91, 94, 97, 99, 104, 106, 110, 116, 118, 121, 129, 133—136)

173. Перкін Н. Творчасць Петруся Броўкі. (Крытычны нарыс). [Рэд. М. Ц. Лынькоў]. Мінск, Выд-ва Акад. наук БССР, 1952. 144 с. (Акад. наук БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

Змест: Раздел 1. Ранняя творческая (1926—1932 гг.) — Раздел 2. Творческая персыда 1933—1940 гг. — Раздел 3. Творческая угады Вялікай Айчыннай вайны. — Раздел 4. Творческая пасляваенна-нага часу.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1953, № 7, с. 147—154 (*Бур'ян Б. Навак* кол паэтычных твораў). — Газ. «Звязда», 1952, 12 снеж. (*Шараходскі Я.* Творческая Петруся Броўкі); «Літаратура і мастацтва», 1952, 13 снежня. (*Шчарбатай Г.* З пазіцый халоднага акадэмізма); «Знамя юности», 1953, 26 авг. (*Шкраба Р.* Критик и поэт. Заметки о монографиях).

174. Барсток М. Н. Пятрусь Броўка. Мінск, [Выд-ва АН БССР], 1955. 44 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Папулярны нарыс жыцця і творчасці, напісаны да трыццатігоддзя літаратурнай дзеяйнасці народнага паэта БССР Петруся Броўкі.

175. [Ватацы Н.] Пятрусь Броўка. Бібліягр. памятка чытача. [Склала Н. Ватацы]. Мінск, Вучпэдвыд БССР, 1954. 20 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. I. Леніна. Аддзел беларус. літаратуры і бібліографіі. Пісменнікі БССР. Серыя памятак чытача).

Змест: Асноўныя даты жыцця і творчасці П. Броўкі. — Кнігі П. Броўкі. — Творы П. Броўкі ў перакладзе на русскую мову. — Літаратура аб жыцці і творчасці П. Броўкі.

БРЫЛЬ Я.

(Гл. таксама №№ 50, 78, 80, 82, 83, 86, 95, 98, 99, 100, 104, 107, 110, 116, 118, 121, 136, 139)

176. Майхровіч С. Янка Брыль. Жыццё і творчасць. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 213 с. з партр.

У кнізе даецца разгорнуты аналіз жыццёвага і творчага шляху Янкі Брыля — аднаго з таленавітых беларускіх савецкіх пісьменнікаў. У першым раздзеле яе, «Выпрабаванні юнацтва істаласці», аўтар знаёміць чытача з біяграфіяй Янкі Брыля і з біяграфічнымі матывамі ў творчасці пісьменніка.

Далей аўтар прасочвае шляхі, якімі ішоў малады пісьменнік у літаратуры ва ўмовах панской Польшчы і ў час Вялікай Айчыннай вайны, паказвае росквіт яго творчасці ў пасляваенных гадах ў Савецкай Беларусі. На аснове шырокага разгляду першых празаічных твораў пісьменніка (с. 44—72), яго пазнейшых апавяданняў і наўел (с. 79—143) і аповесцей «У Забалоці днене» (с. 144—166), «На Быстрыцы» (с. 167—182), «Апошняя сустрэча» (с. 183—207), С. Майхровіч асвятляе творчы рост Брыля-мастака і спецыфічныя асаблівасці яго пісьменніцкага дараўання.

Характарызуючы літаратуранае асяроддзе, у якім узімкала творчасць Янкі Брыля, аўтар коротка знаёміць чытача з творчай дзейнасцю Міхася Васілька (с. 16—17), П. Пестрака (с. 17—18), Валянціна Таўлава (с. 18—19), Міхася Машары (с. 19—20) і Максіма Тайка (с. 20—21) давераснёўскай пары. Аб уплыве Я. Купалы, Я. Коласа, К. Чорнага і К. Крапівы на творчасць Я. Брыля гл. на стар. 75—78.

У канцы кнігі змешчана бібліографія кніг Я. Брыля, выдадзеных у арыгінале і ў перакладах на іншыя мовы СССР і на замежныя мовы.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 18 мая (Макарэвіч А. Аналіз і дэкларацыйнасць).

176а. Канэ Ю. Янка Брыль. Критико-биографический очерк. М., «Сов. писатель», 1964. 167 с.

Содержание: гл. 1. «Отзываются в сердце чужая боль». — Гл. 2. История — через человека. — Гл. 3. Герой-рөвесник. — Гл. 4. Основной жанр. — Гл. 5. «Охотно пишу для детей». — Гл. 6. Лирическая публицистика. — Краткая библиография.

«В книге рассматриваются жизненные и литературные истоки произведений Я. Брыля. Автор подробно прослеживает ранний период творчества писателя, показывает, как произошел плодотворный перелом в мировоззрении и творчестве Я. Брыля, позволивший ему стать крупным художником, широко известным в нашей стране и за ее пределами». (с. 2).

В книге анализируются роман «Граница», повести «Последняя встреча» и «На Быстриanke», рассказы и очерки писателя.

177. [Ватацы Н. Б.] Янка Брыль. Бібліягр. памятка чытача. [Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 35 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Серыя «Пісьменнікі БССР»).

Змест: Янка Брыль. [Бібліографічны агляд]. — Кнігі Я. Брыля. [Бібліографія]. — Кнігі Я. Брыля для дзяцей. — Кнігі Я. Брыля, выдадзены ў перакладзе на мовы народаў СССР. — Кнігі Я. Брыля, выдадзены на замежных мовах. — Літаратура аб творчасці Я. Брыля [артыкулы 1946—1956 гг.] — Алфавітны паказальнік твораў Я. Брыля.

### Б Я Д У Л Я З.

(Гл. таксама №№ 33, 50, 51, 52, 77, 80, 82, 83, 91, 95, 101, 109, 110, 115, 118, 121, 130, 135)

178. Смолкін М. Змірок Бядуля. [Манаграфія]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 209 с. з іл.

Першая манаграфія аб творчасці Змітрака Бядуля.

Змест: Раздел 1. Дакастрычніцкая творчасць. [Біяграфічныя звесткі, пачатак літаратурнай дзейнасці З. Бядуля. Літаратурнае асяроддзе. Характарыстыка газеты «Наша ніва» (с. 11—20). Роля Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі, М. Багдановіча ў становленні талента З. Бядуля. Дружба з М. Багдановічам. Светапогляд З. Бядуля. Тэматыка дарэвалюцыйнай лірыкі. Зборнік вершаў у прозе «Абрэзкі» (с. 34—39). Навэлы (с. 47—61)]. — Раздел 2. На ногым шляху. [Удзел З. Бядуля ў нацыяналістычным друку. Перабудова пісьменніка. Жыватворчы ўплыў рэвалюцыі на пісьменніка. Работа З. Бядуля загадчыкам аддзела культуры і літаратуры першай беларускай савецкай газеты «Савецкая Беларусь» (1920—1926) і рэдактарам дзіцячага часопіса «Зоркі». Удзел у літаратурных арганізаціях «Маладняк» і «Узвышша». Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы пісьменніка. Паэзія З. Бядуля 20-х гадоў (с. 98—77). Проза З. Бядуля 20-х гадоў (с. 97—101)]. — Раздел 3. «Салавей». — Раздел 4. «Язэн Крушынскі». — Раздел 5. Аўтабіографічныя аповесці «Набліжэнне» і «У дрымучых лясах». — Творы для дзяцей. [Творы З. Бядуля на старонках дзіцячага часопіса «Зорка» (с. 199—201). Апошнія творы З. Бядуля для дзяцей: «Мурашка-Палашка» (с. 201—204) і «Сярэбраная табакерка» (с. 204—206)]. — Заключэнне.

Для напісання кнігі аўтарам выкарыстаны архіўныя матэрыялы. У кнізе змешчаны партрэты і фотаздымкі.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 9 лют. (Каваленка В. У палоне старых уяўленняў).

179. Семяновіч А. А. Змірок Бядуля. Мінск, 1960. 36 с. з партр. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў БССР, № 23).

Змест: Шлях да майстэрства. — У росквіце творчых сіл.

«У гэтай брашуры расказваецца аб жыцці і літаратурнай дзейнасці старэйшага беларускага пісьменніка Змітрака Бядулі.

нації старэйшага беларускага пісьменніка Эміграцыі Бядуля. Галоўная ўгага звернута на асвячленне творчасці пісьменніка савецкага перыяду, калі яго талент разгарнуўся на поўную сілу, і ён стварыў такія выдатныя творы, як «Салавей», «Язэн Крушинскі», «У дрымучых лясах» і іншыя. Аўтар работы праследжвае ідэйно-творчую эвалюцыю пісьменніка, паказвае асаблівасці яго творчай манеры, яго мастацкае майстэрства.

Брашура разлічана на масавага чытача. Яна з'явіцца таксама каштоўным дапаможнікам для выкладчыкаў беларускай літаратуры, студэнтаў, вучняў старэйшых класаў сярэдніх школ» (с. 2).

180. Каваленка В. Пошуки і здяйсненні. Творчасць Змітрака Бядулі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 212 с.

**З м е с т:** Ад аўтара. — Раздел 1. На раздарожжы. Зборнік «Абразкі». [Біяграфічны звесткі. Пачатак літаратурнай дзеянасці. Эстэтычныя погляды ранияга З. Бядулі]. — Раздел 2. Шлях да рэалізму. [Дзеянасць З. Бядулі ў рэдакцыі газеты «Наша ніва». Публіцыстычныя артыкулы пісьменніка на старонках гэтай газеты. Переход ад празайчыных эпічнадаў да апавяданняў. Дарэгaloциальная проза і паэзія З. Бядулі]. Раздел 3. Песня рэвалюцыі. Герой-барацьбіт. [Палітычныя хісторні і духоўныя пошукі З. Бядулі ў 1917—1920 гг. Актыўны ўдзел у культурным будаўніцтве пасля выгнання акунантай з Мінска. Паэзія і проза 20-х гадоў. Апавяданні, аповесць «Салавей»]. — Раздел 4. Праўда новага жыцця. [Літаратурная дзеянасць З. Бядулі 30-х гадоў. Апавяданні, раман «Язэп Крушинскі» (с 173—202), аўтабіографічныя аповесці «Набліжэнне» і «У дрымучых лясах». Казкі «Мурашка-Палашка» і «Сярэбраная табакерка» (с. 206—210). Асаблівасці творчай манеры З. Бядулі].

(с. 206—210). Асаолівасці творчай малернай — 188—190 (Богдан У. Даслед. Рэц: часоп. «Полымя», 1964, № 8, с. 188—190) (Юрчанка Г. Шлях пісъменніка).

181. Гурвич С. А. Змитрок Бядуля и фольклор. Авто-реферат дисс., представленной на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1955. 15 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

182. Коваленко В. А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. Автографат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1959. 20 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы).

ГАРТНЫЙ Ц.

(Гл. таксама №№ 52, 81, 86, 89, 90, 108, 109, 114, 115, 117,  
118, 124, 142)

183. Клачко А. М. Цішка Гартны. (Крытыка-бягра-  
фічны нарысы). Мінск, Выд-ва Белдзяржун-та імя

У. І. Леніна, 1961, 109 с. (М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР. Мінскі Дзярж. пед. ін-т імя М. Горкага).

«Спадчына вядомага беларускага пісьменніка, публіцыста і крытыка Цішкі Гартнага багатая і разнастайная. З літаратурнай спадчынай пісьменніка і знаёміць нас гэта праца. У ёй шырока выкарыстаны архіўны матэрыял, які даў магчымасць пазнаёміць чытача з пісьменнікам у рэвалюцыйным падполлі, больш шырока асвяціць яго супрацоўніцтва ў дакастрычніцкіх рукапісных часопісах і бальшавіцкай газеце «Прафда».

Чытач пазнаёміца і з цэлым шэрагам іншых фактавых біяграфічнага і творчага характару.

У працы харкторызуюца творы дакастрычніцкай пары і найбольш спелыя творы савецкага часу [раман «Сокі цаліны», зборнік апавяданняў «Трэскі на хвалях» і «Прысады», крытычны артыкулы]» (с. 2).

У кнізе змешчаны спіс псеўданімаў Ц. Гартнага (с. 91) і вялікая бібліяграфія. У тэксле — многа фотаздымкаў.

Рэц.: газ. «Звязда», 1962, 6 кастр. (Васількоў А. Паэт-агітатор). «Літаратура і мастацтва», 1961, 22 верас. (Царанкоў Л. Манаграфія пра Цішку Гартнага).

### ГЛЕБКА П.

(Гл. таксама №№ 50, 51, 80, 82, 83, 91, 96, 106, 110, 129, 132, 133, 135).

184. **Перкін Н. С.** Пятро Глебка. Мінск, [Выд-ва АН БССР], 1955. 35 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Кароткі агляд літаратурнай дзейнасці Пятра Глебкі. У брашуры паказаны шлях паэта, яго творчыя пошуки ў лірычных, эпічных і драматичных жанрах. Аўтар вызначае тэматыку твораў П. Глебкі, харкторызуе іх ідэйны змест, паэтычнае майстэрства пісьменніка. Найбольш дэтальна аналізуе аўтар паэму «У тыя дні» і драматичную паэму «Над Бярозай-ракой».

185. **Барсток М. Н.** Пятро Глебка. Паэтычная творчасць. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952. 164 с. з партр. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

Змест: Ранняя творчасць [1925—1930 гг. Біяграфічныя звесткі. Супрацоўніцтва ў часопісах «Беларускі піянер», «Малады араты», «Беларуская работніца і сялянка», «Чырвоны сейбіт». Удзел у літаратурных арганізаціях «Маладняк» і «Узвышша». Тэматыка творчасці П. Глебкі. Паэмы «Арка над акіянам», «Арлянка», «Хада падзеяй» і «Трывожны сігнал». — Творчая сталасць паэта. [Творы 30-х гадоў. Крытычныя артыкулы П. Глебкі. Паэмы «Карменсіта», «Эма»,

«Апошняя сустрэча», «Кара», «Пра вясну і рэвалюцыю». Лірыка. Ліра-эпічная вершы]. — Паэмы «У тыя дні» і «Мужнасць». — Драматычная паэма «Над Бярозай-ракой». — Творчасць перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1953, № 7, с. 147—154 (*Бур'ян Б. Наво-  
кал паэтычных твораў*); «Дружба народов», 1953, № 5, с. 259—263. — Газ. «Лі-  
(*Бурсов В. О творчестве поэта и мастерстве критики*). — Газ. «Лі-  
таратура і мастацтва», 1953, 23 мая. (*Бурносай В. Майстэрства па-  
эта і майстэрства крытыка*); «Знамя юности», 1953, 26 авг. (*Шкра-  
ба Р. Критик и поэт*).

186. [Ватацы Н. Б.] Пятро Глебка. Кароткі бібліяграф. даведнік. [Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 84 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Серыя «Пісъменнікі БССР»).

Змест: Прадмоға. — Глебка П. Аўтабіографія (1956 г.). — Кнігі Пятра Глебкі. (Анатаваны спіс). — Творы П. Глебкі ў перакладзе на рускую мову. — Артыкулы П. Глебкі. (Храналагічны спіс публікаций). — Мастацкая пераклады Пятра Глебкі. — Крытычная літаратура аб творчасці П. Глебкі. (Літаратура 1945—1955 гг.). — Дапаможныя паказальнікі. Алфа-ітны паказальнік твораў П. Глебкі. Імяны паказальнік (паказальнік асоб, якім прысвячаны артыкулы П. Глебкі).

### ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ В.

(Гл. таксама №№ 33, 50, 65, 68, 69, 77, 130, 131, 312)

187. Майхровіч С. В. I. Дунін-Марцінкевіч. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1955, 210 с., 1 л. партр. 10.000 экз.

Змест: Раздзелы 1—2. Ля вытокаў беларускай літаратуры першай паловы XIX ст. — Беларускія літаратурныя і фальклорныя помнікі на старонках рускіх часопісаў. «Гутаркі». — Сялянскія паэты Паўлюк Багрым, Дзяніс Кіязынін, Ян Аношка. — Высокі ідэйна-мастацкі ўзровень апанімных твораў. — Сатырычны элемент. — Г. В. Плеханаў аб «Гутарцы Данілы са Сцяпанам». — Антырэлігійны элемент апанімных твораў. Іх рэзкі пратест супротив няволі. — Раздзел 3. Дунін-Марцінкевіч як пісъменнік-прафесіянал. — Эпоха. Высокі ўзровень тагачаснай рускай літаратуры. Яе жыватворчы ўпłyў на развіццё грамадской думкі ў Беларусі. — А. С. Пушкін аб беларускім народзе. — «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе». — Раздзел 4. Біяграфічныя звесткі. — Погляд В. I. Дунін-Марцінкевіча на беларускую мову. — Раздзел 5. Літаратурны дэбют Дуніна-Марцінкевіча. — Опера-камедыя «Сялянка». — Раздзел 6. Славянафільскія тэндэнцыі пісъменніка. — Паэма «Гапон». — Раздзел 7. Паступовы адыход пісъменніка ад умоўнасцей сэнтымен-  
тальнага стылю. — Пакутлівия пошуки новага. — «Вечарніцы».

«Шчадроўскія дажынкі», — «Купалле». — Раздел 8—9. Малавядомыя паэмы Дуніна-Марцінкевіча «Быліцы. Расказ Навума» і «Халімон на каранацыі». — Набліжэнне паэтычнай творчасці да жыцця простых людзей вёскі. — Раздел 10. «Клопаты літарацкія. Да Уладыслава Сыракомлі». — Ідэйны ўплыў генія Пушкіна. — За кніжку на беларускай мове. — Сыракомля-Кандратовіч і Дунін-Марцінкевіч. — Упэўненасць імкненне да рэалістычнага мастацтва. — Пагарда шляхты да твораў пісьменніка. — Раздел II: Ад «Беларускага дудара» да «Пінскай шляхты». — Ядвігін Ш. аб Дуніну-Марцінкевічу. — Новы перыяд творчасці. — Перамога рэалізму. — Жыватворчы ўплыў Гогаля. — Драматургічнае майстэрства пісьменніка. — Раздел 12. Камедыя «Залёты». — Паглыбленне рэалістычнай пісні творчасці. — Новая эпоха — новыя ідэі і вобразы. — Раздел 13. Дунін-Марцінкевіч як перакладчык твораў Адама Міцкевіча. — Грамадскія намеры пісьменніка. — Раздел 14. Роля Дуніна-Марцінкевіча ў развіцці беларускай літаратуры другой паловы XIX ст. — Перамога прынцыпу рэалізму як творчага методу мастацтва. — Узвышэнне простага чалавека з народа да ўзору літаратурнага героя. — Признанне нацыянальнай самастойнасці беларускай мовы. — Максім Багдановіч аб ролі Дуніна-Марцінкевіча ў развіцці беларускай літаратуры.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1955, № 6, с. 30 (Александровіч С. Цікавае даследаванне); «Дружба народов», 1955, № 9, с. 187—188 (На запрещенном языке); «Полымя», 1956, № 1, с. 154—158. (Усікаў Я. Манаграфія пра В. І. Дуніна-Марцінкевіча). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1955, 7 мая (Есаю́ А. Манаграфія пра В. І. Дуніна-Марцінкевіча); «Советская Белоруссия», 1955, 19 окт. (Макаре́віч А. О достоинствах и недостатках одной монографии).

### КАЛІНОУСКІ К.

188. Смірноў А. П. Кастусь Каліноўскі ў паўстанні 1863 года. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 191 с.

У раздзеле «Мужыцкая праўда» (с. 52—92) разглядаюцца публіцыстычныя творы К. Каліноўскага.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 9, с. 30 (Васільеў В. Кніга пра Кастуся Каліноўскага). — Газ. «Советская Белоруссия», 1959, 20 окт. (Копысскій З. и Мілешко В. Книга о народном герое); «Літаратура і мастацтва», 1959, 18 лістап. (Васільеў В. Кніга пра Кастуся Каліноўскага).

189. Смирнов А. Кастусь Калиновский. Минск, Госиздат БССР, 1963. 200 с. с портр.

В книге рассматривается и публицистическая деятельность К. Калиновского.

Рэц.: газ. «Звязда», 1959, 21 жніўня (Майхровіч С. Кастусь Каліноўскі быў такім); «Літаратура і мастацтва», 1959, 18 лістап. (Кісяльёў Г. Кнігі пра сына беларускага народа); «Советская Литва»,

1959, 2 сент. (Калиніченко П. Мужественные борцы за счастье народа).

КОЛАС Я.

(Гл. таксама №№ 33, 46, 48—52, 74—76, 77, 80—83, 86, 91, 94,  
95, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 110, 115, 117,  
121, 124, 128, 129, 130, 133, 135, 139—141)

**190. Вялікі пясняр беларускага народа.** Зборнік артыкулаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа. [Складальникі I. Жыдовіч і Д. Міцкевіч. Рэд. калегія: П. Броўка (галоўны рэд.), Я. Брыль, М. Калаачынскі, М. Хведарович, І. Шамякін. Уступ. артыкул Ц. Гарбунова].

Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1959, 457 с. з іл.  
і партр. (Акад. навук БССР. Літ. музей Якуба Коласа).

Змест: Гарбуноў Ц. С. Уступны артыкул. — Колас Я. Аўтабіографія. — Крапіва К. Жыццё і творчасць народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. — Лынъкоў М. Гордасць нашага народа. — Куляшоў А. Заўсёды з народам. — Лужанін М. Тварэц бессмяротнай кнігі. — Адамовіч А. Беларускі вершаваны раман [«Новая зямля»]. — Навуменка І. Паэтызацыя працы ў «Новай зямлі». — Сцяпунін І. Фальклорныя матывы ў паэме «Сымон-музыка». — Семяновіч А. «Казкі жыцця». — Карпаў У. Заснавальнік сучаснай беларускай прозы. — Казлова В. Народ і інтэлігенцыя ў трывогі «На ростанях». — Жураўлёў В. Моўная характарыстыка герояў трывогі «На ростанях». — Броўка П. Выдатны твор. — Бурносай В. Твор аб барацьбе беларускага народа. — Бур'ян Б. Нататкі пра драматургію Я. Коласа. — Гутараў І. Аб эстэтычных поглядах Якуба Коласа. — Ксенжапольская Л. Да пытання аб сатыры Я. Коласа. — Барсток М. Якуб Колас — дзеяцам. — Зазека І. Якуб Колас у падпольным партызанскім друку. — Жыдовіч І. Барацьбіт за мір і дружбу. — Каражека Я. Жыццё — найцікавейшая кніга. — Юрэвіч У. Разам з народам, за шчасце народа. — Базыленка А. Народныя фразеалагізмы ў мове твораў Якуба Коласа.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 12, с. 30 (Базарэвіч М. Кніга пра выдатнага песняра).

**191. Жыццё для народа.** Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа. Складлі I. Жыдовіч і Д. Міцкевіч. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1962, 298 с. (АН БССР. Літ. музей Якуба Коласа).

Змест: 1. Артыкулы: Глебка П. Народны паэт Беларусі. Навічэнка Л. Шлях героя да народа. Александровіч С. Першыя гласы, признанні.—2. Успаміны: Гартны Ц. Маё трэцяе спатканне з Якубам Коласам. Лынъкоў М. Аб чалавеку, другу, настаўніку. Рыльскі М. Пра паэта і друга. Маўр Я. Старонка мінулага. Шапя-

левіч К. Мая першая сустрэча з Якубам Коласам. *Падлоў В.* Якуб Колас у Курскай губернії. *Барашка І.* Дзядзька Якуб. — *Будзько Я.* Светлы вобраз. *Гутараў І.* Дарагі подпіс. *Азгур З.* Пясняр праўды. *Кавалёў П.* Вялікі паэт і чалавек вялікі. *Ліхадзіеўскі С.* Радасць сустрэч. *Агняцвет Э.* У дні цяжкіх выпрабаванняў. *Прокша Л.* Суровыя вятры. *Шамякін І.* Сустрэча з настаўнікам. *Слесарэнка Н. А.* З песняй у сэрцы. *Садоўскі Я.* Якуб Колас у жыцці. *Мароз А. І.* Мае сустрэчы. — 3. Выказванні: *Аўгеткаhn M.* Разам з сябрамі. *Вялюгін А.* Чулы настаўнік. *Грыбачоў M.* Прыйнанне і любоў. *Дзянісаў M.* Коласаўскі вобраз. *Дорскі І.* Драматург і тэатр. *Ісакоўскі M.* Любоў народа. *Кручкоўскі Л.* Шчыры сябра. *Малчанаў П.* Натхняючыя творы [«Вайна вайне», «У пушчах Палесся»]. *Қазлоў В.* Верны сын народа. *Метаксэ.* Паэтычны сад. *Перцаў У.* Майстра слова. *Сабаленка Р.* Наш Колас. *Сасюра У.* Наш пабрацімец. *Стаковіч А.* Разам з народам. *Шырма Р.* Невычэрпная кръніца. *Мірмухсин.* Якуб Колас — друг узбекскай літаратуры. *Шышпош M.* Высокое мастацтва. *Явдухулан Б.* Арлы жывуць доўга. Чытачы аб народным песніяром. — 4. Вершы аб Якубе Коласе: *Купала Я.* Якубу Коласу (1932). Якубу Коласу (1936). *Пракоф'ёў А.* Баявое магутнае слова. *Рыльскі M.* Якубу Коласу. Дуб Даціла. Якуб Колас. *Танк M.* Якубу Коласу (1946). Якубу Коласу (1952). *Юшчанка А.* Памяці Якуба Коласа. *Броўка П.* Развітанне. *Бялевіч А.* Іграй і іграй, Сымон-Музыка! Роздум над труною. *Лужанін M.* Экзамен. Праводзіны. *Панчанка П.* Сорак год. *Агняцвет Э.* Прыйдзе час. *Васілёк M.* Якубу Коласу. *Машара M.* Хмара над Нёманам. *Буйла К.* Якубу Коласу. *Калачынскі M.* Якубу Коласу. *Шушкевіч С.* Якубу Коласу. *Кірзенка П.* Песня Коласа. *Пестрак П.* Якубу Коласу. *Прануза П.* Якубу Коласу. Колас на радзіме. *Платнер І.* Якубу Коласу. Прыйходзька П. Юбіляру. Бывай, наш Колас! Наш Колас. *Навуменка І.* Бывай, наш паэце... *Гаўрусаў С.* Ля труны паэта. *Грахоўскі С.* Песня будзе жыць. *Засім M.* Якубу Коласу *Макаль П.* Якубу Коласу. *Матэвушаў В.* Прыйнанне Якубу Коласу. *Валасезіч Э.* У ёнок песніяру. *Чыгрынў І.* З песняй Якуба Коласа. *Бураўкін Г.* Якубу Коласу. *Блатун С.* Якубу Коласу. — 5. Памяці Якуба Коласа. [Пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР аб увекавечанні памяці народнага паэта БССР Я. Коласа. Некралогі, прамовы і выказванні Я. Брыля, Р. Шырмы, Т. Хадкевіча, Я. Скрыгана, І. Гурскага, А. Еўшукова, Ю. Пширкова, Ц. С. Гарбунова, М. Лыньковы, В. Ф. Купрэвіча, А. Суркова, І. Ніходы, А. Н. Аксёна, В. Ф. Шауры, М. І. Антоніка, М. П. Дзімідовіча, І. Ф. Клімава, П. Глебкі].

Рэц.: часоп. «Польмія», 1962, № 11, с. 184—186 (*Усікаў Я.* Жыцё для народа); «Беларусь», 1962, № 10, с. 28 (*Есакоў А.* Нова, цікава, пазнавальна); «Работніца і сялянка», 1962, № 11, с. 6. (*Базарэвіч M.* Жыцё для народа). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 24 ліп. (*Базарэвіч M.* Жыцё для народа); «Калгасная праўда», 1962, 1 верас. (*Бурносай В.* Жыцё для народа); «Віцебскі рабочы», 1962, 26 верас. (*Розум M.* Гордасць народа); «Магілёўская праўда», 1962, 13 кастр. (*Усікаў Я.* З народам і для народа).

192. **Пширкоў Ю. С.** Якуб Колас. Жыцё і творчасць. Альбом. [Склаў Ю. С. Пширкоў. Рэд. калегія: П. У.

Броўка, М. Лужанін, Д. К. Міцкевіч, Л. І. Фіглоўская. Уступ. артыкул складальніка. «Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа» Н. Б. Ватацы]. Мінск, Вучпэдвыд БССР, 1959, 191 с. з іл., 1 л. партр. (Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. Акад. навук БССР. Літ. музей Я. Коласа. Акад. навук БССР).

Альбом складзены па матэрыялах Ін-та літаратуры АН БССР імя Янкі Купалы і літаратурнага музея Якуба Коласа, адлюстроўвае жыццё і творчасць народнага паэта ў дакастрычніцкі перыяд (1882—1917 гг.) і ў савецкі час (1917—1956 гг.). У альбоме многа фотаздымкаў, аўтабіографічных тэкстаў, выказванняў пра паэта (М. Горкага, М. Багдановіча, Я. Маўра, К. Чорнага, К. Крапівы, М. Лынькова, П. Броўкі, В. Таўляя, А. Пракоф'ева, П. Тычыны, М. Рыльскага, Зд. Недлы, Луі Арагона і інш.), якія характарызуюць жыццёвы і творчы шлях Я. Коласа і літаратурнае асяроддзе, у якім жыў і тварыў пісьменнік. Ва ўступным артыкуле складальніка даецца агляд шматграннай творчасці Я. Коласа. У канцы змешчаны «Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа».

Рэц.: часоп. «Полымя», 1959, № 9, с. 186—187 (*Мажэйка А. Для тых, хто любіць літаратуру*); «Беларусь», 1960, № 6, с. 30 (*Бурносаў В. Цікавы Альбом*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 12 сак. (*Бараўна С. Па шляхах жыцця і творчасці*).

**193. Пширкоў Ю. С. Якуб Колас. Жыццё і творчасць.** [Рэд. М. Н. Барсток]. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1951. 167 с. з іл., 1 л. партр. (Акад. навук БССР).

Змест: Раздел 1. Дакастрычніцкая творчасць Я. Коласа. — Раздел 2. Паслядакастрычніцкая творчасць. — Раздел 3. Паэма «Новая зямля». — Раздел 4. Паэма «Сымон-музыка». — Раздел 5. «Казкі жыцця». — Раздел 6. Палескія аповесці. — Раздел 7. Аповесці савецкага перыяду. — Раздел 8. Творчасць перыяду Вялікай Айчыннай вайны. — Раздел 9. Паэма «Рыбакова хата».

У тэксце змешчаны партрэт і групавыя фотаздымкі.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1951, № 8, с. 30 (*Алесеў Е. Манаграфія пра народнага паэта*); «Полымя», 1951, № 8, с. 130—144 (*Кудраўцаў І. Манаграфія пра народнага песняра*); «Дружба народов», 1953, № 3, с. 269—275 (*Турбін В. Начало большай работы*). — Газ. «Звязда», 1951, 23 мая (*Крамко Е. Манаграфія пра жыццё і творчасць Якуба Коласа*); «Літаратура і мастацтва», 1951, 9 чэрв. (*Агітевіч У. Манаграфія аб народным паэце*); 1952, 5 крас. (*Карпаў У. Першыя манаграфічныя працы*); «Наставніцкая газета», 1951, 7 чэрв. (*Майхровіч С. Карысны дапаможнік*); «Красная звезда», (г. Барановичи), 1951, 2 сент. (*Воронович С. Книга о народном поэте*).

**194. Пширков Ю. С. Якуб Колас. Критико-биографіческий очерк.** Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1952. 224 с.

с портр. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства).

Содержание: Глава 1. Песни печали и борьбы. [Биографические сведения. Мировоззрение молодого Я. Коласа. Анализ дореволюционного творчества поэта]. — Глава 2. На просторе жизни. [Анализ произведений Я. Коласа, написанных в дни Октября и в период гражданской войны. Рассказы начала 20-х годов. Поэмы «Новая земля» и «Симон-музыкант». Сборник аллегорических рассказов «Сказки жизни». Первая и вторая части трилогии «На росстаниях» — повести «В полесской глухи» и «В глухи Полесья». Повесть «На просторах жизни»] — Глава 3. [Пафос послеоктябрьского творчества Я. Коласа. Анализ поэзии второй половины 20-х и 30-х годов (с. 157—170). Повести «Трясины» (с. 171—181) и «Отщепенец» с. 81—182]. Драматургия Я. Коласа (с. 182—183)]. — Глава 4. Поэзия борьбы и побед. [Поэзия военного времени, поэма «Возмездие». Публицистика Я. Коласа (с. 217—219). Роль Я. Коласа в развитии белорусской литературы].

Рец.: журн. «Звезда», 1954, № 1, с. 184—186. (Карабутенко И. Три книги о творчестве Якуба Коласа).

195. **Мозольков Е.** Якуб Колас. Критико-биографический очерк. М., Сов. писатель, 1952. 183 с.

То же. Изд. 2-е, доп. М., Сов. писатель, 1960. 202 с.

Монография о жизни и творчестве Я. Коласа. Автор анализирует стихи дореволюционного и советского периодов, поэмы «Новая земля», «Симон-музыкант», «Хата рыбака». Характеризуя роль Я. Коласа в развитии белорусской прозы, автор рассматривает рассказы писателя, автобиографическую трилогию «На росстаниях» и повести «На просторах жизни», «Отщепенец» и «Трясины». В книге характеризуется роль Я. Коласа как в развитии белорусской литературы, так и в создании белорусского литературного языка. В конце книги помещена краткая библиография книг Я. Коласа и литературы о нем на русском языке.

Рец.: журн. «Дружба народов», 1953, № 3, с. 269—275 (Турбин В. Начало большой работы); «Звезда», 1954, № 1, с. 184—186, (Карабутенко И. Три книги о творчестве Я. Коласа); «Советская отчизна», 1953, № 5, с. 137—140 (Жиженко В. Книга о творчестве Я. Коласа). Газ. «Знамя юности», 1953, 7 июня (Александрович С. Новая книга о творчестве народного поэта).

196. **Мазалькоў Я.** Якуб Колас. Крытыка-біографічны нарыс. [Пер. з рус. мовы Е. Войніч]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1953. 155 с.

197. **Фіглоўская Л. І.** Творчасць Я. Коласа. [Рэд. П. Ф. Глебка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1959. 311 с. з іл., 1 л. партр. (Ін-т літаратуры імя Я. Купалы Акад. навук БССР).

Змест: Уводзіны. — Раздзел I. Вытокі творчасці Я. Коласа. — Раздзел II. Колас — прадстаўнік крытычнага рэалізму. 1. Дакастрычніцкая лірыка Я. Коласа. 2. Дакастрычніцкая проза Я. Коласа. — Раздзел III. Я. Колас на шляху сацыялістычнага рэалізму. «Новая зямля» і «Сымон-музыка» — класічныя творы беларускай літаратуры. — Раздзел IV. Я. Колас — выдатны прадстаўнік сацыялістычнага рэалізму. 1. Творчасць Я. Коласа другой палавіны 20—30 гадоў. 2. Творчасць Я. Коласа ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенныя гады.

У книзе змешчаны партрэты, фотаздымкі, аўтографы вершаў.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1960, № 1, с. 160—165 (*Куляшоў Ф.* Каштоўная і патрэбная манаграфія; с. 165—175 (*Шкраба Р.* Калі гаварыць шчыра); «Радянскіе літературознавстві» (Кіев), 1960, № 4, с. 147—148 (*А. Д. Творчісць Якуба Коласа*). — Газ. «Звязда», 1959, 2 кастр. (*Пятровіч М.* Кніга пра народнага песняра); «Літаратура і мастацтва», 1959, 11 лістап. (*Маслоўскі А.* Вывучаючы творчасць Коласа...); «Гомельская праўда», 1959, 17 лістап. (*Міхалап Я.* З любою да народнага паэта); «Настанціцкая газета», 1960, 5 студз. (*Андрющэнка В.* Грунтоўнае даследаванне).

198. **Барсток М.** Вобраз станоўчага героя ў творчасці Якуба Коласа. [Рэд. Ю. С. Пшыркоў]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1951. 223 с.

Змест: Уступ. — Раздзел I. Асноўныя рысы станоўчага вобраза ў дарэвалюцыйнай творчасці Якуба Коласа. [Аналіз вершаў, апавяданняў, паэм «Новая зямля» (с. 29—46, 78—82) і «Сымон-музыка» (с. 46—59, 80, 82)] — Раздзел 2. Станаўленне новага савецкага чалавека ў час грамадзянскай вайны і мірнага будаўніцтва [у вершах Я. Коласа (с. 88—90, 148—153), апавяданнях савецкага чалавека (с. 100—101), у аповесцях «У палескай глушы», «У глыбі Палесся» (с. 91—97), «Дрыгва» (с. 102—132), «На прасторах жыцця» (с. 132—142), «Адшчапенец» (с. 142—148)] — Раздзел 3. Вобразы барацьбітоў за ўз'яднанне Беларусі ў адзінай дзяржаве. [Аналіз паэм «Рыбакоў хата» (с. 158—192)]. — Раздзел 4. Савецкі патрыятызм — асноўная рыса нашай эпохі. [Патрыятызм творчасці Я. Коласа. Асабліва падрабязна разглядаючы творы пісьменніка, напісаныя ў час Вялікай Айчыннай вайны]. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1952, № 2, с. 29 (*Папкоўскі П.* Кніга аб станоўчым героі Якуба Коласа); «Звязда», 1954, № 1, с. 184—186 (*Карабутенка И.* Три книги о творчестве Якуба Коласа). — Газ. «Звязда» 1951, 23 кастр. (*Палітыка Д.* Новае даследаванне аб Якубе Коласе).

199. **Навуменка І. Я.** З глыбінь жыцця. Крытычныя эсэды аб творчасці Якуба Коласа. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 110 с.

Раздзелы кнігі: Новы вобраз простага чалавека [у дарэвалюцыйнай творчасці Я. Коласа, у паэме «Новая зямля»]. — Прасторы жыцця. [Аб узделе Я. Коласа ў літаратурным жыцці рэспублікі, аб

аговесцях «У палескай глушы», «У глыбі Палесся», «На прасторах жыцця», «Адшчаненец», аб паэзіі Я. Коласа савецкага часу — Праца, побыт, прырода [у паэзіі і прозе Я. Коласа]. — Мастак і народ [у паэме «Сымон-музыка»].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1960, № 6, с. 183—185 (Лойка А. З адчуваннем прыгожага і непаўторнага). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 7 мая (Царанкоў Л. Эцюды пра ёлікага песняра).

**200. Семяновіч А. А.** Проза Якуба Коласа. (Дакастрычніцкі перыяд). [Рэд. Л. Фіглоўская]. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1953. 129 с. з партр. (Акад. навук БССР. Ин-т літаратуры і мастацтва).

Змест: Ад аўтара. — Раздзел 1. Характарыстыка эпохі і вытокі творчасці Я. Коласа. — Раздзел 2. Рэалістычныя апавяданні Я. Коласа. [Першыя публікацыі празаічных твораў Я. Коласа. Псеўданімы, якімі Я. Колас падпісваў свае дарэвалюцыйныя апавяданні. Сялянскае пытанне ў рускай і украінскай літаратуры. «Селянін у творах Дуніна-Марцінкевіча і Багушэвіча. Вобраз селяніна ў празаічных творах Я. Коласа. «Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле», «Думкі ў дарозе», «Паўлюковы думкі», «Васіль-Чурыла», «Бунт», «Нёманаў дар», «Малады дубок», «Соцкі падвёў», «Сацыяліст», «Калядны вечар», «Слабода», «Андрэй-выбаршчык», «У балоце», «Жывая вада», «Выбар старшыні» і інш. Алегарычныя апавяданні з цыклу «Казкі жыцця». Апаевяданні бытавога характару. Крытыка ў іх недахопаў у жыцці і быце сялянства. Тэма мяшчанства. Паказ прадстаўнікоў адміністратыўна-бюракратычнага апарата і духавенства]. — Раздзел 3. Мастацкая асаблівасці дакастрычніцкай прозы Я. Коласа. [Жанр і яго асаблівасці. Выкарыстанне фальклора. Мова. Сатыра]. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1954, № 9, с. 152—154 (Герцовіч Я. Задума і яе здзяйсненне). — Газ. «Звязда», 1954, 5 студз. (Бондарава Ф. Абгрунтаванні і дэкларацыі); «Літаратура і мастацтва», 1953, 12 снеж. (Палітыка Д. Кніга патрабуе дапрацоўкі); «Чырвоная звязда» (г. Баранавічы), 1953, 25 лістап. (Лукашэвіч В. Проза Якуба Коласа дакастрычніцкага перыяду).

**201. Лынькоў М.** Якуб Колас. (Да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння). Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1952, 47 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і на-вук. ведаў БССР).

«Міхась Лынькоў малюе ў сваім нарысе слайды творчы шлях Якуба Коласа. Разглядаючы гістарычныя і літаратурныя факты, якія вызначалі фарміраванне Якуба Коласа як народнага паэта Беларусі, Міхась Лынькоў асабліва падкрэслівае народнасць творчасці паэта.

**202. Пшыркоў Ю. С.** Народны паэт Якуб Колас. Публіч. лекцыя, прачыт. у 1949 г. у г. Мінску. Мінск.

Выд-ва Акад. навук БССР, 1949, 23 с. (Т-ва па распаў-  
сюджванню паліт. і навук ведаў Беларус. ССР).

Кароткі агляд творчасці Я. Коласа. Аўтар характарызуе грамад-  
скі пафас дарэвалюцыйнай пазіі Я. Коласа, якая выказвала думкі  
і настроі працоўнага сялянства таго часу. Далей, на аснове аналіза  
паэтычных і празаічных твораў пісьменніка, напісаных пасля рэва-  
люцыі, аўтар паказвае, што ў савецкі час Якуб Колас стаў выказ-  
нікам дум і жаданняў многамільённага савецкага народа, яго імк-  
нення пабудаваць камуністычнае грамадства.

203. **Казбярук У. М.** Якуб Колас. (Жыццё і твор-  
часць). Мінск, 1962, 36 с.; 1 л. партр. (Т-ва па рас-  
паўсюджванню паліт. і навук. ведаў БССР. № 13).

Брашура напісана да 80-годдзя з дня нараджэння Якуба Кола-  
са (3 лістапада 1962 года).

«Аўтар разглядае асноўныя этапы творчага росту пісьменніка ў  
дарэвалюцыйны перыяд і пасля перамогі Вялікай Кастрычніцкай  
сацыялістычнай рэвалюцыі. Асаблівая ўвага звернута на аналіз та-  
кіх буйных твораў Я. Коласа, як паэмы «Новая зямля», «Сымон-  
музыка», трэлогія «На ростанях», аповесць «Дрыгва» і інш.

Брашура разлічана на шырокое кола чытачоў» (с. 2).

203а. **Лужанін М.** Колас расказвае пра сябе.  
Мінск, Выд-ва «Беларусь», 1964, 324 с. з іл.

Аўтар кнігі паставіў сабе мэтай паказаць нараджэнне Якуба Ко-  
ласа як паэта, намаляваць духоўны воблік пісьменніка, працэс яго  
творчай працы.

«З пачатку 1948 года, — піша аўтар, — мне даводзілася сустра-  
кацца з Канстанцінам Міхайлівічам амаль кожны дзень. Пасля су-  
стрэчы я адразу стараўся запісаць усе яго меркаванні пра жыццё  
і літаратуру, яго турботы і шматлікія справы як дэпутата Вярохоў-  
нага Савета СССР, члена ЦК КП Беларусі, старшыні рэспублікан-  
скага Камітэта абароны міру, нязменнага віцэ-прэзідэнта Акадэмії  
навук.

З усіх маіх нататак, а таксама з «легалізаваных» запісаў у «грос-  
бух» і злажылася гэтая кніга. Яна, калі гаварыць дакладна, раска-  
зана самім Якубам Коласам» (с. 17).

З мёст: Слова перад пачаткам. — Каля самых вытокаў. —  
Канец маленства. — З-за семінарскіх сцен. — Урок майстэрства. —  
Гісторыя «Сымона-музыкі». — Лірычныя адступленні. — Маладыя  
шляхі і старыя краты. — Падарожжы. — «На ростанях». — Трохі  
гісторыі. Трывожная часіна. — Таставант старога грыбніка. — З  
Купалам. — Дождж, ураджай і пазія. — Апошнія дні апошняга  
года. — Праездіны.

203б. **Міцкевіч У.** З роднага кута. Матэрыялы да вы-  
вучэння біяграфіі і творчасці Якуба Коласа ў школе.

Мінск, Выд-ва «Народная асвета», 1964. 79 с. з партр. і іл.

«Аўтару гэтай кнігі, аднавяскоўцу і земляку Якуба Коласа, доўгі час давялося жыць і працаўаць сярод блізкіх і родных паэта... Аўтар імкнуўся паказаць паэта праз успаміны непасрэдна ў жыцці і ўзаємаадносінах з асяроддзем, сям'ёй, у сувязі з роднай і любай яго сэрцу Мікалаеўшчынай і мікалаеўцамі.

Кніга «З роднага кута» — вынік абагульнення таго, што аўтар сабраў ад блізкіх і родных Якуба Коласа: яго брата Язэпа Міхайлавіча Міцкевіча, сясцёру Юзэфы Міхайлаўны Белай, Алены Міхайлаўны Лойка, Марыі Міхайлаўны Бруй, Міхаліны Міхайлаўны Міцкевіч, Наталлі Казіміраўны Скарабагатай і іншых людзей з Мікалаеўшчыны» (с. 2).

Змест: Дзе зачалася пущвіна. — Продкі паэта. — Акінчыцы. — Ласток. — Альбуць. — У школе. — Нясвіж. — Люсіна. — Пінкавічы. — Настаўніцкі з'езд. — Дарогай барацьбы. — Карчма. — На ростанях.

У тэксле змешчана многа фотаздымкаў.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1964, № 5, с. 190 (Гіль М. Ад роднае зямлі).

204. **Рыльский М.** Литература и народ. Статьи. М., «Сов. писатель», 1959. 317 с.

См. воспоминания о Я. Коласе «Слово друга» (с. 274—277), написанные в 1957 году.

Рец.: ж. «Звезда», 1960, № 3, с. 218 (Ульман М. Литература и народ).

205. **Казлова В. В.** З назіранняў над майстэрствам Якуба Коласа-празаіка (партрэт). Метад. дапаможнік для студэнтаў-зачоўнікаў. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. аддукцыі БССР, 1962. 21 с.

Майстэрства Коласа-партрэтыста разглядаецца на аснове аналіза трэлогіі «На ростанях».

206. **Пшыркоў Ю.** Трылогія Якуба Коласа «На ростанях». Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1956. 226 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

Змест: Якуб Колас — заснавальнік беларускай мастацкай прозы. — Беларуская проза пачатку 20-х гадоў. — Народ у трэлогіі «На ростанях». — Вобраз станоўчага героя. — Вобразы адмоўных герояў. — Пейзаж у трэлогіі. — Кампазіцыя і сюжэт. — Мова і стыль.

У канцы змешчана бібліографія асноўных выданняў трэлогіі Я. Коласа «На ростанях» у арыгінале і ў перакладах на рускую іпольскую мовы, а таксама спіс артыкулаў і рэцэнзій, прысвечаных разгляду трэлогіі.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1957, № 2, с. 30 (*Шкраба Р. Трылогія Якуба Коласа*); «Полымя». 1957, № 2, с. 187—189 (*Александровіч С. Кніга пра трылогію Якуба Коласа*); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174. (*Охріменко П. Новые работы белорусских литературоведов*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1957. 9 студз. (*Навуменка І. Каштоўнае даследаванне*); «Магілёўская праўда», 1957, 9 сак. (*Макарэвіч А. Кніга пра трылогію Якуба Коласа*).

207. Чеботарев Л. М. Мировоззрение Якуба Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата философ. наук. М., 1963. 20 с. (МГУ им. М. В. Ломоносова, философ. фак-т).

208. Алисиевич И. А. Педагогические взгляды Якуба Коласа (Константина Михайловича Мицкевича). Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата педагогич. наук. М., 1955. 16 с. (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

209. Казберук В. М. Творчество Якуба Коласа дооктябрьского периода. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1963, 19 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

210. Турбин В. Н. Некрасовские традиции в дооктябрьском творчестве Я. Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. М., 1953. 14 с. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

211. Нетылько З. А. Тема воссоединения белорусского народа в творчестве Якуба Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1954. 20 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

212. Науменко И. Я. Тема труда в творчестве Якуба Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1954. 19 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

213. Козлова О. В. Трилогия Я. Коласа («В полесской глуши», «В глуби Полесья», «На перепутье»). Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1953. 15 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

214. Журавлев В. П. Роман Якуба Коласа «На ростанях». Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1958. 18 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы). 150 экз.

215. Тамашова Л. Ф. Вывучэнне трэлогіі Якуба Коласа «На ростанях» у школе. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1957. 126 с. (Навукова-даследчы ін-т педагогікі М-ва асветы БССР).

Змест: Ад аўтара. — Задачы вывучэння трэлогіі. — Прывкладнае размеркаванне матэрыялаў тэмы на ўроках. — Уступныя заняткі. — Работа над тэкстам. — Аналіз вобразаў. — Выкрыццё антынароднай сутнасці царскіх чыноўнікаў і духавенства. — Маастацкія асаблівасці трэлогіі. — Абагульняючыя заняткі. — Тэмы сачынення.

Рэц.: «Настаўніцкая газета», 1958, 28 сак. (Розанаў І. Цікавы і змястоўны дапаможнік).

216. Налівайка А. Аповесць Якуба Коласа «Дрыгва». Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 162 с. з іл.

«Уступ» да кнігі прысвечаны тэмэ грамадзянскай вайны ў рускай і беларускай літаратуры і месцу аповесці Я. Коласа сярод теораў на гэтую тэму. У першым раздзеле аўтар ускрывае ідэйна-маастацкае значэнне аповесці і разглядае сістэму вобразаў твору. Характарызуючы вобраз камуніста Нявіднага, палемізуе з крытыкам М. Барсток (с. 78). Другі раздзел прысвечаны маастацкім сродкам пісьменніка — стылю, кампазіцыі, мове аповесці.

На стар. 156—157 змешчана пісьмо беларускіх партызан Якубу Коласу, у дадатку — расказ Васіля Талаша (запісаны ў 1932 г. членам навуковай экспедыцыі Акадэміі навук БССР) пра барацьбу працоўных беларускага Палесся супроты белапольскіх акупантаў у 1919—1920 гг. і пра свой удзел у гэтай барацьбе.

У тэксце змешчаны фотаздымкі.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1959, № 9, с. 168—171 (Бугаёў Д. Першая манаграфія пра «Дрыгву»).

217. Мушинский М. И. Творческая история поэм Якуба Коласа «Новая земля» и «Сымон-музыкант». Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1963, 19 с. (Акад. наук БССР). Ин-т литературы им. Я. Купалы).

218. Лойка А. «Новая земля» Якуба Коласа. Вытокі веліч, хараство. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукациі БССР, 1961. 157 с.

Змест: Уступ. — Творчая гісторыя. — Тэма зямлі і вобраз

селяніна. — Багацце зместу і формы. — Гармонія выяўлення. — «Новая зямля» як эпас. — Каларыт паэтычнага слова. — «Новая зямля» у крытыцы. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1962, № 2, с. 188—190 (Казбярку У. Вачыма паэта); «Вопросы литературы», 1962, № 11, с. 233—234 (Ко-леснік В. Глазами поэта и критика). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 21 лістап. (Каваленка В. З уласным пачуццем паэзіі).

219. Тамашова Л. Ф. Вывучэнне паэмы Я. Коласа «Новая зямля» у школе. Мінск, Вучпэдвыд БССР, 1959. 27 с. (Навук.-даслед. Ін-т педагогікі М-ва асветы БССР).

Змест: Задачы вывучэння паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». — Прыкладнае размеркаванне матэрыялаў на ўроках. — Уступная заняткі. — Каменціраванае чытанне першага раздзела паэмы. — Работа над тэкстам асобных раздзелаў паэмы «Новая зямля». — Беларусь і беларускі народ у паэме Якуба Коласа «Новая зямля». — Вобразы Міхала, Антося, Ганны. Вобразы дзяцей. — Сатырычныя вобразы паноў і ляснічых. Крытыка буржуазна-памешчыцкай дзяржавы, панства і чыноўнай бюракраты. — Мастацкая асаблівасці твора. — Тэмы сачыненняў.

Рэц.: «Настаўніцкая газета», 1960, 20 жніўня (Пяткевіч А. Дапаможнік толькі выйграе).

220. Ксенжапольская Л. П. Сатира Я. Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. М., 1960. 16 с. (Ін-т мировой литературы им. А. М. Горького).

221. Тикоцкій М. Е. Публицистика Якуба Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1953. 18 с. (М-во культуры СССР. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина. Кафедра теории и практики советской печати).

222. [Ватацы Н., Пратасевіч М. і Базарэвіч М.] Якуб Колас. Да 80-годдзя з дня нараджэння. Бібліягр. даведнік. [Склалі Н. Ватацы, М. Пратасевіч і М. Базарэвіч]. Мінск, 1962. 186 с., 7 л. партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Літ. музей Я. Коласа АН БССР).

Змест: Прадмова. — Колас Я. Аўтабіографіі 1923, 1926, 1927 і 1956 гадоў. — Даты жыцця і творчасці Я. Коласа. — Агляд твораў Я. Коласа. — Кнігі Я. Коласа (бібліяграфія выданняў, у тым ліку і выдадзеных для дзяцей). — Творы Я. Коласа ў перакладзе на мовы народаў СССР (бібліяграфія). — Творы Я. Коласа ў перакладзе на замежныя мовы (бібліяграфія). — Літаратура аб жыцці і творчасці Я. Коласа. [У асноўным пасляваенная літаратура — кнігі, раздзэлы

з кніг і артыкулы з часопісаў і газет. Некалькі найбольш цікаевых прац паказана і з давгеннага друку}. — Алфавітны паказальнік твораў Я. Коласа. — Алфавітны паказальнік крытычных і публіцыстычных твораў. — Імяны паказальнік.

У книзе змешчаны партрэты Я. Коласа і групавыя фотаздымкі.

223. [Ватаци Н. Б.] Якуб Колас. Да 75-годдзя з дня нараджэння. Бібліягр. памятка. Мінск, Выд-ва ЦК КПБ, 1957, 57 с. з партр. (Дзярж. б-ка БССР. Аддзел беларус. літаратуры і бібліяграфії. Пісьменнікі БССР).

З месц: Прадмова. — Біяграфічная даведка. — Творы Якуба Коласа. [Бібліяграфічны агляд]. — Кнігі Якуба Коласа. [Спіс пасляваеных выданняў]. — Кнігі Якуба Коласа для дзяцей. — Творы Якуба Коласа ў перакладзе на рускую мову. [Спіс пасляваеных выданняў]. — Літаратура аб жыцці і творчасці Якуба Коласа. [Літаратура 1946—1957 гг.].

224. Ватаци Н. Б. Якуб Колас. Памятка читателю. М., 1957. 26 с. 1 л. партр. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина).

Содер жание: Якуб Колас. [Биографическая справка]. Читайте произведения Якуба Коласа! [Перечень наиболее известных произведений, рекомендуемых массовому читателю]. — Произведения Якуба Коласа. [Библиографический обзор]. — Издания произведений Якуба Коласа в переводе на русский язык. [Краткий список изданий]. — Что читать о Якубе Коласе. [Краткий список литературы на русском языке].

225. [Ватаци Н. Б.] Якуб Колас. (Константин Михайлович Мицкевич). К 70-летию со дня рождения. Краткий указатель литературы. [Сост. Н. Б. Ватаци. Под ред. В. В. Борисенко]. М., 1952. 56 с., 1 л. портр. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина).

Содер жание: Предисловие. — Основные даты жизни и творчества Я. Коласа. — Произведения Я. Коласа. (Библиографический обзор). — Издания произведений Я. Коласа в переводе на русский язык. — Литература о творчестве Я. Коласа. — Алфавитный указатель.

### КРАПІВА К.

(Гл. таксама №№ 33, 50, 51, 80—83, 91, 101, 106, 110, 115, 117, 128, 129, 131, 132, 136, 140)

226. Семяновіч А. А. Кандрат Крапіва. Мінск, 1956. 36 с. (Т-ва па распаўсяджванню палітычных і наукоўских ведаў Беларус. ССР).

Папулярны нарыс жыцця і літаратурнай дзейнасці народнага пісьменніка Кандрата Крапівы.

Аўтар брашуры робіць сціслы агляд сатырычнай пазіі, прозы і драматургіі пісьменніка. З драматургічных твораў разглядае п'есы «Канец дружбы», «Партызаны», «Хто смеяцца апошнім», «Проба агнём», «З народам», «Пяюць жаваранкі» і «Зацікаўленая асоба», найбольш падрабязна аналізуе камедыю «Хто смеяцца апошнім».

227. Усікаў Я. Драматургія Кандрата Крапівы. Нарысы. аб станоўчым герое. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1953. 168 с.

«Фактычным матэрыялам, аб'ектам даследавання,—піша аўтар кнігі,— з'яўляюцца амаль усе драматычныя творы Кандрата Крапівы. П'есы «Канец дружбы», «Партызаны», «Проба агнём», «З народам» разглядаюцца ў храналагічнай паствядоўнасці ў адпаведнасці з датамі іх стварэння. Што датычыцца камедыі «Хто смеяцца апошнім», «Пяюць жаваранкі», то аўтар, улічваючы іх спецыфіку і важнасць праблемы станоўчага героя ў камедыйным жанры, выдзеліў іх у асобны, заключны раздел» (с. 4).

Аўтар кнігі даводзіць, што К. Крапіва з пазіцыі сацыялістычнага рэалізма паказаў у сваіх п'есах савецкага чалавека на розных этапах гісторычнага развіцця савецкага грамадства; што драматург аднолькава моцны як у крытыцы старога і рэакцыйнага, так і ў сівярджэнні новага, перадавога: што ён глыбока раскрыў унутраны свет працоўнага чалавека, паказаў асаблівасці нацыянальнага характару беларусаў.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1953, № 9, с. 153—155 (*Есакоў А.* Кнігі аб драматургіі Крапівы); «Дружба народов», 1954, № 5, с. 280—286 (*Бутаков А.* Положительный герой в пьесах Кондрата Крапівы); «Звезда» (Л.), 1954, № 10, с. 190—191 (*Смолкін М. О* недостатках одной монографии). — Газ. «Звязда», 1953, 9 кастр. (*Вольскі В.* «Драматургія Кандрата Крапівы»); «Знамя юности», 1953, 18 окт. (*Лазарюк М.* «Книга о драматургии К. Крапивы»).

228. Карабан У. С. Драматургія Кандрата Крапівы. Мінск, Выд-ва Мін-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР, 1962. 79 с.

Аўтар аналізуе п'есы «Канец дружбы» і «Проба агнём», у якіх востра ставяцца і вырашаюцца пытанні камуністычнай маралі; сатырычныя камедыі «Хто смеяцца апошнім» і «Мілы чалавек»; п'есы пісьменніка, прысвечаныя тэмаме паствядоўнага развіцця сацыялістычнай гаспадаркі (*Пяюць жаваранкі*, *Зацікаўленая асоба*); драмы аб барацьбе беларускага народа з чужаземнымі захопнікамі за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне (*Партызаны*, *З народам*, *«Людзі і д'яблы»*). Аналізуючы кожны твор, аўтар кнігі харектарызуе ідэйны змест, мову і мастакія вартасці п'есы, драматургічнае майстэрства пісьменніка.

229. Рубцов А. Б. Драматургия Кондрата Крапивы. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1952. 15 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

230. Макарэвіч А. Сатыра Кандрата Крапівы. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 153 с.

Уступ да кнігі, прысвечаны ролі сатырычнага жанра ў далейшым развіцці сацыялістычнага рэалізма ў савецкай літаратуре.

У раздзеле «Вытокі творчасці» аўтар знаёміць чытача з жыццёвым шляхам пісьменніка, з першымі публікацыямі яго твораў на рускай мове вершаванага фельетона «Жили-были» (прыведзены поўныя яго тэкст) і верша на беларускай мове — «Сваты» (с. 12—15), дае сціслы агляд развіцця рускай (с. 16—25) і беларускай (с. 25—36) сатыры, пачынаючы з помніка XVI—XVII стагоддзяў. З беларускай сатырычнай літаратуры аўтар разглядае тут «Прамову Мялешкі» і «Ліст Абуховіча», «Гутарку пана з селянінам», «Тарас на Парнасе», п'есы В. Дуніна-Марцінкевіча, творы Ф. Багушэвіча, М. Н. Косіч, Я. Купалы, Я. Коласа.

У раздзеле «Байкі, сатырычныя вершы і паэмы» (с. 37—104) аўтар дае храналагічны і тэматычны агляд сатырычнай паэзіі Кандрата Крапівы. Заканчваецца гэты раздзел аналізам мастацкіх сродкаў сатырыка (с. 89—104).

У раздзеле «Проза» (с. 105—115) А. Макарэвіч разглядае апавяданні пісьменніка і раман «Мядзведзічы».

У раздзеле «Драматургія» (с. 116—153) аналізујуцца п'есы «Канец дружбы», «Партызаны», «Хто смяеца апошнім» і «Мілы чалавек».

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1963, № 2, с. 28—29 (*Шаўня А. Кніга пра народнага паэта*); «Полымя», 1963, № 2, с. 188—190 (*Бурносаў В. Папулярна аб папулярным*). — Газ. «Советская Белоруссия», 1963, 27 июля (*Луферов М. Гневное слово сатирика*); «Магілёўская праўда», 1963, 13 лют. (*Міхайлаў М. Кніга пра сатыру Кандрата Крапівы*).

231. В помощь учителю. (Из опыта работы учителей Могилевской области). Могилев. (Могилевский обл. отдел нар. образования. Могилевский ин-т усовершенствования учителей).

Вып. 3. 1956. 62 с.

Гл. артыкул *Васілеўскага М. С.* «Вывучэнне п'есы К. Крапівы «Пяюць жаваранкі» у Х класе сярэдняй школы».

232. Сцяшковіч Т. Ф. З назіранняў над мовай К. Крапівы. [Адказны рэд.: Жыдовіч М. А.]. Мінск, Выд-ва Белдзяржжун-та, 1961. 111 с. (М-ва вышэйш., сярэд. спец.

і праф. адуканы БССР. Гродзен. дзярж. пед. ін-т імя Я. Купалы).

«Кніга прысвечана стылістычнаму аналізу мовы твораў К. Крапівы. На матэрыяле твораў раскрываюцца асаблівасці мовы і стылю пісьменніка, выкарыстанне ім агульнанараднай лексікі і фразеалогіі. Паказваецца роля К. Крапівы ва ўзбагачэнні і нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы» (с. 3).

Рэд.: Газ. «Літаратура і мастацтва», 1961, 28 ліп. (Курбека І. Назіранні над «назіранимі»).

**233. Ватацы Н. Б. Кандрат Крапіва. Бібліографічны даведнік.** Склала Н. Ватацы. Мінск, 1963. 192 с. з партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларус. літ. і бібліографіі).

Даведнік адкрываеца біяграфічным раздзелам «Асноўныя даты жыцця і дзеянасці Кандрата Крапівы», у якім у храналічнай паствядоўнасці пададзены факты яго творчай біяграфіі (звесткі аб напісанні найбольш буйных твораў, выданні кніг, публікацыях твораў у перыядычным друку, перакладчыцкай дзеянасці аўтара, спектаклях розных тэатраў, пастаўленых па яго творах і г. д.).

Наступны раздзел знаёміць чытача з кнігамі К. Крапівы. Далей змешчаны спіс кніг рускай, украінскай і зарубежнай літаратур, перакладзеных Кандратам Крапівой на беларускую мову.

Бібліографія крытычнай літаратуры пра творчасць Кандрата Крапівы складаеца з наступных раздзелаў: аўтабіографіі пісьменніка і біяграфічных матэрыялаў; літаратура аб жыцці і дзеянасці пісьменніка; агляды яго твораў па жанрах — паэзіі, прозы, драматургіі; літаратура аб ролі творчасці К. Крапівы ў разгіці беларускай літаратурнай мовы; артыкулы на тэму «Драматургія К. Крапівы і тэатр».

У тэксце змешчаны фотаздымкі.

### КУЛЯШОЎ А.

(Гл. таксама №№ 46, 49, 50, 51, 52, 80, 82, 86, 91, 94, 97, 100,  
106, 110, 124, 133, 136)

**234. Перкін Н. С. Аркадзь Куляшоў. Паэтычная творчасць.** Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1951. 203 с.  
з партр. (Акад. навук БССР).

Змест: Уступ. — Раздзел 1. Рацыйная паэзія (1926—1933). [Зборнік вершаў «Росквіт зямлі», «Па песню, па сонца», «Медзі дождж», паэмы «Аманал», «Крыўда»]. — Раздзел 2. Далейшае творчае становішленне (1934—1941). [Паэмы «Гарбун», «Песня аб разведчыках», «Баранаў Васіль», «У зялёнай дуброве», «Хлопцы апошній вайны». Лірыка канца 30-х гадоў]. — Раздзел 3. Творчасць у гады Вялікай Лірыка канца 30-х гадоў]. [Паэма «Сцяг брыгады». Ацэнка яе А. Твардоў-Айчыннай вайны. [Паэма «Сцяг брыгады»]. Ацэнка яе А. Твардоў-

скім. Параўнанне паэм з паэмамі «Адплата» Я. Коласа і «Янук-Сяліба» М. Танка. Вершы А. Куляшова ваенага часу. Паэма «Прыгоды цымбал». Асаблівасці паэзіі А. Куляшова перыяду Айчыннай вайны]. — Раздел 4. Творчасць у пасляваенны перыяд. [Паэма «Дом № 24». Пасляваенная лірыка. Паэма «Новае рэчышча». Паказ міжнароднай, сусветнай-гістарычнай ролі савецкага грамадства. «Балада пра вока», вершы «Камуністы», «Слова да Аб'яднаных Нацый», паэма «Простыя людзі». Паэма «Толькі ўперад» і вершы «Маё паведчанне», «Зямля і неба». Агульная характарыстыка паэзіі А. Куляшова]. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1953, № 7, с. 147—154 (*Бур'ян Б. Навокал паэтычных твораў*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1952, 15 сак. (*Бур'ян Б. Прачытаўшы даследаванне пра паэта...*); 1952, 5 крас. (*Карпай У. Першыя манаграфічныя працы*).

**235. Березкин Г.** Аркадий Кулешов. Критико-биографический очерк. М., «Советский писатель», 1960, 153 с. с портр.

Содер жание: [Белорусская литература конца 20-х — начала 30-х годов. Литературная организация «Молодняк». Первый сборник стихов А. Кулешова «Расцвет земли». Поэмы «Амонал», «Горбун». Влияние А. Твардовского. Поэмы «В Зеленой дубраве» и «Парни последней войны». Творчество А. Кулешова периода Великой Отечественной войны. Поэма «Знамя бригады». Содружество А. Кулешова с М. Исаковским. Анализ русского перевода поэмы «Знамя бригады». Отличительные черты лирики А. Кулешова военного времени. Поэмы «Цымбалы» и «Дом № 24». Послевоенная лирика А. Кулешова. Поэмы «Новое русло», «Только вперед», «Простые люди», «Песня о славном походе», «Грозная пушка». Идейная возму жалость, большая общественная значимость поэзии А. Кулешова военного и послевоенного времени. Новаторский характер его поэзии].

В конце книги помещена библиография произведений А. Кулешова, изданных как на белорусском языке, так и в переводе на русский язык, а также библиография критической литературы о творчестве А. Кулешова.

Рец.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 26 ліп. (*Бойка У. Новая книга пра А. Куляшова*).

**236. Ігнатенко Г.** Поэзія Аркадія Куляшова. Київ, «Радянський письменник», 1962. 166 с.

У кнізе высвятляюцца асноўныя праблемы творчасці паэта. Ана лізуочы паэтычную творчасць А. Куляшова даваенага часу і перыяду Вялікай Айчыннай вайны, а таксама пасляваенныя творы, тэматычна звязаныя з ваенным цыклам твораў, аўтар паказвае практыческі творчага станаўлення паэта.

На пытаннях ацэнкі твораў А. Куляшова («Песня аб разведчиках», «Цымбалы») аўтар палемізуе з некаторымі ўкраінскімі і беларускімі крытыкамі — Н. Перкіным (с. 45, 130—131), Васільевым (с. 128) і І. Серманам (с. 129), а таксама Е. Кніповіч, А. Астахавым, М. Клімковічам, І. Грынбергам (с. 129—148).

Широка паказана аўтарам творчая сувязь А. Кулішова з беларускім фольклорам, з рускай літаратурай і, асабліва, з украінскім фольклорам і літаратурой. На стар. 86—87 аўтар аналізуе баладу А. Кулішова «Маці», перакладзеную на ўкраінскую мову А. Малышкам, на стар. 119—128 — два пераклады на ўкраінскую мову паэм «Сцяг брыгады» (М. Зімана і І. Віргана).

Рэз.: часоп. «Вопросы литературы», 1962, № 9, с. 216—218 (Березин Г. Украинский критик о белорусском поэте). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 26 ліп. (Рагойша В. З братэрскай увагай і любоюю).

237. Смольянова Л. П. Поэмы Аркадия Кулешова. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1963, 19 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

238. [Ватацы Н. Б.] Аркадзь Куляшоў. Біягр. памятка чытача. [Склала Н. Ватацы]. Мінск, Вучпэдвыд БССР, 1954. 17 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларус. літаратуры і бібліяграфіі. Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).

Змест: Асноўныя даты жыцця і творчасці А. Куляшова. — Кнігі А. Куляшова. [Спіс выданняў вайеннага і пасляваеннага часу. Звесткі аб папярэдніх выданнях гл. у раздзеле «Асноўныя даты жыцця і творчасці А. Куляшова】. — Творы А. Куляшова ў пера-кладзе на рускую мову. — Крытычная літаратура аб творчасці А. Куляшова. [Кароткі спіс, паказана літаратура 1946—1953 гг.].

КУПАЛА Я.

(Гл. таксама №№ 33, 38, 46, 50, 51, 74—77, 80—83, 91, 94, 96, 100, 106, 108—110, 115, 117, 124, 128, 129, 131, 135, 140, 311, 312, 326).

239. Янка Купала. (Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці народнага паэта БССР Янкі Купалы). Складлі У. Ф. Луцэвіч і В. Т. Тарасаў. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952. 311 с. з партр. (Літ. музей Янкі Купалы).

З месцем: Лынкоу М. Янка Купала. — Паэт аб сваім жыцці: Купала Я. І. Аўтабіографія. 2. З аўтабіографічных запісаў. — З успамінаў: Раманоўская Л. Дзіцячыя і юнацкія гады паэта. Колас Я. На дачы ў Янкі Купалы. Луцэвіч У. І. Янка Купала ў Вільні. 2. Пра Янку Купалу. Посах А. Мае сустрэчы з народным паэтам. Хлебец-віч Я. Янка Купала і Пецербургскі ўніверсітэт. Александровіч А. Паэт і дзеяцель. Садоўскі Я. Ганаровы металіст. Свірыдаў С. Голас з вялікай зямлі. [Аб лістоўцы з вершам Я. Купалы «Беларускім пар-

тызанам», атрыманай партызанамі]. *Кавалёў П.* Шчыры прыяцель газеты [«Звязда»]. *Бахмецьева М.* Старонка аб бессмяротным паэце Беларусі. [Успаміны аб сустрэчах з Я. Купалам у Казані ў час вайны]. *Налякын І. Я.* Цудоўны чалавек. [Аб сустрэчах з Я. Купалам у Печышчах пад Казанню, дзе паэт жыў у час Вялікай Айчынай вайны]. *Вазнясенскі А. Н.* Дзве сустрэчи [ў 1926 і 1944 гг.]. *Елісееву К.* Апошняе спатканне. «Красавацца чырвоны сцяг над намі будзе» [Пісмо беларусаў-франтавікоў з поваду смерці Я. Купалы]. *Масенка Т.* Слова пра Янку Купалу. — Творчасць паэта: *Колас Я. Янка Купала і яго паэзія. Iвашын В.* Янка Купала і газета «Северо-Западный край». *Тайлай В.* Творчасць Янкі Купалы ў барацьбе за ўз'яднанне беларускага народа. *Вольскі В. Ф.* Пясняр дружбы народаў. *Карабан С. І.* «Ад вечная песня». *Ларчанка М.* Янка Купала і беларуская паэзія. *Ахрыменка П. П.* Янка Купала і Т. Г. Шаўчэнка. Паэт і царская цензура. [Документы]. — Документы і матэрыялы аб жыцці і дзейнасці народнага паэта: *Максім Горкі і Янка Купала. Янка Купала — народны паэт рэспублікі. Янка Купала — правадзейны член Акадэміі навук БССР. — Дваццацігоддзе творчай дзейнасці. Янка Купала — член ЦВК БССР. — Янка Купала — дэлегат VII Усесаюзнага з'езда Саветаў. — Трыццацігоддзе творчай дзейнасці паэта. Янка Купала — ордэнаносец. — Да трыццацігоддзя творчасці Янкі Купалы. Янка Купала — лаўрэат Дзяржавайной прэмii. — 28 чэрвеня 1942 года. Памяці Янкі Купалы. Аб увекавечанні памяці паэта. Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б) Беларусі ад 4 жніўня 1945 г.]*

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1953, № 11, с. 29 (*Есаюў А.* Зборнік аб жыцці і творчасці Я. Купалы); «Полымя», 1953, № 8, с. 150—152 (Зомерфельд *Я.* Успаміны родных і блізкіх).

240. **Янка Купала.** Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці паэта. [Склалі *В. Ф. Луцэвіч і І. К. Жыдовіч.* Пад рэд. *Пятра Глебкі*]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1955. 462 с. з іл., 2 л. іл. (Акад. навук БССР. Літ. музей Янкі Купалы).

«У гэты зборнік матэрыялаў аб жыцці і творчасці Янкі Купалы ўваходзяць артыкулы, вершы, успаміны і выказванні, якія з'явіліся ў сувязі з сямідзесяцігоддзем з дня нараджэння і дзесяцігоддзем з дні смерці выдатнага народнага паэта Беларусі. Частка гэтых матэрыялаў публіковалася ў перыядычным друку, а некаторыя працы былі зачитаны ў якасці дакладаў на сходах і вечерах, прысвечаных ушанаванию памяці вялікага песьняра.

Увесь матэрыял для зборніка сабраны літаратурным музеем Янкі Купалы» (с. 3).

Змест: Аб жыцці і творчасці народнага паэта. *Колас Я.* Ен жыве сярод нас. *Броўка П.* Народны паэт. *Барысенка В.* Гордасць і слава беларускай літаратуры. *Лужанін М.* Праца паэта. *Жыдовіч І.* Вялікі пясняр беларускага народа. *Бурносав В.* Палымяны змагар за мір. *Бур'ян Б.* Пачуццё адзінай сям'і. *Юрэвіч Ул.* Усладзенне вялікага брацтва. *Клімковіч М.* Традыцыі рускай літаратуры ў творчасці Янкі Купалы. *Iвашын В.* Янка Купала і рускай літара-

тура. *Ларчанка* М. Янка Купала і Тарас Шаўчэнка. *Корсакас* М. Янка Купала і літоўская літаратура. *Залеская* Л. Да пытания аб народнасці і рэалізме драматургіі Янкі Купалы. *Барсток* М. Шчырыя песні аб дзесях. *Булахаў* М. Янка Купала — перакладчык «Слова аб палку Ігаравым». *Перкін* Н. Заўсёды з народам. *Смольскі* Б. Крыніца песні. — Успаміны і выказванні. *Колас* Я. Янка Купала. *Ціханаў* Н. Пясняр барацьбы і працы. *Тычына* П. Палымяны патрыёт. *Венцлова* А. Заўсёды жывы. *Судрабкалн* Я. Паэт дружбы народаў. *Упіт* А. Блізкі, дарагі. *Глебка* П. Памятныя размовы. *Луцэвіч* У. З успамінаў аб Янку Купалу. *Канна* І. Незабытая сустрэча. *Букаў* Е. Думкі аб вялікім сябру. *Лынькоў* М. Слава паэта. *Жукаўскас* А. Пясняр беларускага народа. *Абрамовіч* А. Янкі Купала ў Літве. *Ступак* Ю. Пясняр неўміручай дружбы. *Масенка* Т. Роды брат. *Брыль* Я. Велічна сімфонія *Панчанка* П. Вялікі пясняр сацыялістычнай Радзімы. *Вялюгін* А. Песня народа. *Бачыла* А. Настаўнік, выхавальнік. *Агняцвет* Э. Чалавек вялікага сэрца. *Караткевіч* В. Вязынка. *Акульская* В. Янка Купала ў Яхімаўшчыне. *Модзін* Э. Мае ўспаміны. *Усікаў* Я. Нястомны паэт-рэвалюцыянер. *Карпацоў* М. Янка Купала і народная творчасць. *Жыркевіч* М. Уладар слова. *Александроўская* Л. Жыццесцвярджальныя песні. Янка Купала — паэт народа (з выказванні ў чытачоў). — Вершы аб Янку Купалу. *Агняцвет* Э. У новым Мінску. *Арочка* М. Сустрэча з Купалам. *Астрэйка* А. Янку Купалу. *Аўрамчык* М. Вянкі Янку Купалу. Слова паэта. *Бачыла* А. Несмяротнаму Янку Купалу. *Бойка* В. Песняру Беларусі. *Браун* Н. Янка Купала. *Буйла* К. У Вязынцы. *Юбілей* Янкі Купалы. *Вайцяхоўскі* М. Песня паэта. *Васілёк* М. Янку Купалу. *Вольскі* А. Пасля вахты. *Вялюгін* А. На паходзе «Янка Купала». *Грашы* А. На радзіме Янкі Купалы. *Ждановіч* Г. З дзяцінства. *Калеснік* І. З песніяй Купалы. *Корзун* І. Вялікаму песняру. *Лужанін* М. На паходзе. «Янка Купала». *Масенка* Т. Заўжды жывому ў памяці маёй. У Кіеве. *Муравейка* І. Сейбіту песень. *Нядзведскі* У. Песня Купалы. *Няхай* Р. Песня Купалы. Спраўджаныя сны. *Панчанка* П. Ля помніка Купалы. *Пракоф'еў* А. Янку Купалу. *Прануза* П. Песня Купалы. *Прыходзька* П. Сустрэча з Янкам Купалам. *Сіпакоў* І. *Ляўкі*. *Смагаровіч* М. Наш Янка Купала. *Ставер* А. Купала жыве. *Усаў* А. Янка Купала. *Юшчанка* А. Над сонечнаю кнігаю Янкі Купалы. — У Музее і ў філіяле Музея Янкі Купалы. *Луцэвіч* У. Літаратурны музей Янкі Купалы. *Агняцвет* Э. Каштоўныя матэрыялы. *Садоўскі* Е. На радзіме Купалы. *Куімава* Г. У філіяле музея Янкі Купалы. Словы любві (з выказванні ю наведвалыніка музея). — Падрыхтоўка і правядзенне купалаўскіх дзён у 1952 г. У сталіцы рэспублікі і па Мінскай вобласці. Па Брэсцкай вобласці. Па Віцебскай вобласці. Па Гомельскай вобласці. Па Гродзенскай вобласці. Па Маладзечанскай вобласці. Па Магілёўскай вобласці. У брацкіх рэспубліках.

У кнізе змешчаны наступныя фотаматэрэялы: 1. Янка Купала. 2. А. М. Горкі і Я. Купала ў презідыйуме Усебаўнага з'езда пісьменнікаў. 3. Я. Купала, Новікаў-Прыбой і Бахмецьеў на III Пленуме Праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў, які адбыўся ў Мінску (1936 г.). 4. Пісьменнікі — удзельнікі дэкады беларускай літаратуры і мастацтва на заводзе імя Ліхачова (Масква, 1940 г.).

[Я. Купала, Я. Колас, А. Куляшоў і інш.] 5. У. Ф. Луцэвіч сярод піянераў у філіяле музея Я. Купалы ў Вязынцы (1952 г.).

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1955, № 11, с. 30 (*Бурносаў В. Зборнік, прысвечаны памяці Янкі Купалы*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1955, 10 верас. (*Казека Я. Каштоўны зборнік*).

**241. Любімы паэт беларускага народа.** [Зборнік артыкулаў аб Я. Купалу. Склалі І. Жыдовіч і У. Луцэвіч. Рэд. І. Грамовіч]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 258 с. (Акад. навук БССР. Літ. музей Янкі Купалы).

Змест: Аб рэдакцыі. — Вуснамі паэта і сучаснікаў: *Купала Я. Аўтабіографія*. *Купала Я.* З аўтабіографічных пісьмаў. *Чорны К.* Янка Купала (кароткі біяграфічна-крытычны нарыс). *Вольскі В.* Матэрыялы да біяграфіі Янкі Купалы (1882—1910). — Яго песні жывуць сярод нас. *Рыльскі М.* Янка Купала. *Гутараў I.* Аб народнасці эстэтыкі і паэтыкі Я. Купалы. *Макарэвіч А.* Вусная народная творчасць у дарэвалюцыйнай паэзіі Янкі Купалы. *Андрющенка В.* Некрасаўскія традыцыі ў паэзіі Я. Купалы. *Сцяпунін I.* Легенда і паэма [«Магіла льва»]. *Бярозкін Р.* Перачытваючы «Безназоўнае». *Міхалюта I.* Янка Купала і тэатр. *Жыдовіч I.* Пясняр працы і барацьбы за мір. *Зазека I.* Вострая зброя народу. [Вершы Я. Купалы на старонках партызанскіх газет]. *Давейка К.* Сувязі Янкі Купалы з Літвою і літоўскімі пісьменнікамі. *Александровіч С.* Янка Купала і польская літаратура. *Цімафеева В.* Янка Купала ў Чэхаславакіі. *Кулеша Т.* Чалавек вялікага сэрца. *Сіпакой I.* Паэт і жыццё [Я. Купала ў Ляўках]. *Старатайт М.* Незабыўныя сустрэчы. *Барознаў С.* Вялікі друг. *Жыдовіч I.* Асноўныя даты жыцця, літаратурнай і грамадской дзейнасці Янкі Купалы.

Рэц.: Часоп. «Полымя», 1960, № 8, с. 173—180 (*Бугаёў Д.* Паэт і яго даследчыкі). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 18 мая (*Есакой А.* Жывое купалаўскае слова).

**242. Народны паэт Беларусі.** (Да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы). [Склалі І. К. Жыдовіч, Рэд. Т. Хадкевіч]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1962, 361 с.; 1 л. партр. (Літ. музей Я. Купалы).

«Зборнік прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. У яго ўваходзяць: даследчыя працы, успаміны сучаснікаў, выказванні пісьменнікаў, грамадскіх дзеячоў, вучоных. Асобны раздел складаюць рэдкія і цікавыя дакументы, многія з якіх друкуюцца ўпершыню. У кнігу таксама ўключаны і хранікальна-інфармацыйныя нататкі» (с. 2).

Змест: Аб жыцці і творчасці народнага паэта. *Жыдовіч I.* Жыццёвы шлях паэта. *Пётух А.* Ад «Жалейкі» да «Шляхам жыцця». *Андрющенка В.* Проблема харектару ў паэмах Янкі Купалы. *Ахрыменка П.* Янка Купала і народна-песеннная творчасць. *Смолікін М.* Публіцыстыка Янкі Купалы. *Есакой А.* Тэоры Янкі Купалы ў

мастакім чытаниі. *Касцюк* У. Героі Купалаўскай паэмы. *Александровіч* С. Перакладчыцка майстэрства Янкі Купалы. *Малюціна* А. З літаратурных сувязей Янкі Купалы. — Успаміны і выказванні. [Ц. Гарбунова, А. Бялевіча, У. Дубоўкі, Я. Калітоўскага, М. Қандрацьева, К. Максіменкі, Е. Міхайлова, К. Яфрэмава, А. Антонава, А. Вайцяхоўскага, С. Новік-Плюна, У. Сасюры, М. Сідаравай, Е. Стравойтавай, А. Траяноўскага, С. Шамардзіной, М. Шыманская, С. Шушкевіча, А. Слесарэнкі, І. Грамовіча, М. Ткачова, Б. Спрынчана, С. Бірылы, А. Алгі, Тан-Дэ-міна, Лу Гуй-жун, Р. Вуйцька, Г. Чопэ, Р. Андрывеў, П. Белага, Н. Казея, М. Савачкінай, Б. Сасноўскага, М. Сеўрука, М. Халопік]. — Вершы, прысвечаныя Янку Купалу. *Александровіч* А. Ішлі сябры. Цвіце таполя. *Бандарына* З. Па купалаўскіх сцежках. *Буйла* К. Дружка мой, дружка. У твой дом я прыходжу. *Букаў* Е. Знаёмства з паэтам. *Бялевіч* А. Жывая рака. Сейбіт праўды. *Вялюгін* А. «Стала песня славаю народу...» *Грахоўскі* С. Добры дзень. *Даюжэнак* В. Купальская кветка. *Засім* М. Янку Купалу. *Корбан* У. У вольным прасторы. *Лахуцкі* А. Янка Купала. *Малышка* А. Янка Купала. *Матэзвушаў* В. Голос паэта не сціх. *Панчанка* П. З Янкам Купалам. *Прыходзька* П. Радзіма Купалы. *Пысін* А. Песня Купалы. *Судрабкалн* Я. Памяці Купалы. *Хведаровіч* М. На родных прасторах. *Цвірка* К. У музеі Янкі Купалы. *Шушкевіч* С. Яго слова. *Юшчанка* А. Таполя. Вязынка — сяло Купалы. — Дакументы і матэрыялы. Дваццацігоддзе творчай дзейнасці. Дваццаціпяцігоддзе творчай дзейнасці. Пяцідзесяцігоддзе з дня нараджэння. Трыццацігоддзе творчай дзейнасці. — Трыццаціпяцігоддзе творчай дзейнасці. — Купалаўскія дні ў 1957 годзе. Указ Прэзідыта Вярхоўнага Савета БССР аб увекавечанні памяці народнага паэта Беларускай ССР Янкі Купалы. Літаратурны преміі імя Янкі Купалы і імя Якуба Коласа. Сардэчнае прывітанне. У азнаменаванне 75-годдзя Я. Купалы Навуковая сесія, прысвечаная 75-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Кінавыпуск, прысвечаны Я. Купалу. Рукапіс Янкі Купалы [паэмы «Тарасова доля»]. На раздзіму паэта. Экскурсанты ў Вязынцы.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 15 чэрв. (Рэвізкі В. Старонкі любві і пашаны); «Віцебскі рабочы», 1962, 15 чэрв. (Звонак Н. Сустрэчы ў Ляўках); «Гродзенская праўда», 1962, 6 ліп. (Кіркевіч А. Светлае ablічча паэта).

**243. Жыдовіч І. К. і Кудраўцава Н. Г. Янка Купала. Жыццё і творчасць.** [Альбом. Склаў І. К. Жыдовіч]. У складанні першага раздзела прымала ўдзел Н. Г. Кудраўцава. Рэдкалегія: П. Ф. Глебка, В. У. Івашын, У. Ф. Луцэвіч, В. В. Рудакоўскі. Мінск, Вучпэдвыд. БССР, 1959, 189 с. з іл.; 1 л. партр.

Альбом створаны па матэрыялах літаратурнага музея Янкі Купалы. Змест яго складаюць шматлікія фатаграфіі, аўтабіографічныя і біяграфічныя тэксты, выказванні (М. Горкага, А. Луначарскага, М. Ісаакоўскага, А. Фадзеева, Н. Щіханава, А. Новікава-Прыбоя, Я. Коласа, К. Крапівы, П. Броўкі, К. Чорнага, М. Лынькова, А. Бры-

ля, А. Карнейчука, А. Венцловы, З. Неедлага) пра паэта, якія характерызуюць жыццёвы і творчы шлях Янкі Купалы і літаратурнае асяроддзе, у якім развіваўся і макнёў яго талент.

У альбоме адлюстравана жыццё і творчасць паэта ў дакастрычніцкі перыяд (1882—1917) і ў савецкі час (1917—1942 г.). У канцы змешчаны «Асноўныя даты жыцця, літаратурнай і грамадскай дзейнасці Янкі Купалы». Адкрываецца альбом уступным артыкулам, напісаным В. І. Іавашыным.

Рэц.: «Полымя», 1959, № 9, с. 186—187 (*Мажэйка А.* Для тых, хто любіць літаратуру); «Беларусь», 1960, № 4, с. 30 (*Пшыркоў Ю.* Летапіс вялікага жыцця). — Газ. «Звязда», 1960, 3 лют. (*Курбека І.* Жывыя старонкі жыцця паэта); «Літаратура і мастацтва», 1960, 10 лют. (*Базарэвіч М.* Альбом пра народнага песняра).

244. **Мозольков Е.** Янка Купала. Жизнь и творчество. [M.], Сов. писатель, 1949, 184 с. с илл.

То же. [Изд. 2-е]. M., Сов. писатель, 1950. 183 с. с илл.

То же. [Изд. 3-е]. Минск, Госиздат БССР, 1952, 186 с., 8 л. илл.

То же. [Изд. 4-е]. M., Гослитиздат, 1954. 175 с. с илл.

То же. [Изд. 5-е]. M., Гослитиздат, 1961. 280 с. 6 л. илл.

Первая монография о жизни и творчестве народного поэта Я. Купалы. Книга удостоена Государственной премии 3-ей степени.

Содержание: Введение. — У истоков белорусской литературы. [Краткий очерк развития белорусской литературы XIX — начала XX в. до появления первых произведений Я. Купалы]. — Поэзия освободительной борьбы. [Декабристское творчество Я. Купалы, отразившее пробуждение национального сознания белорусских трудящихся и развитие революционного движения в Белоруссии]. — Певец социалистической Белоруссии. [Анализ стихов и поэм, воспевающих расцвет Советской Белоруссии]. — Оружие поэта. [Янка Купала в дни Великой Отечественной войны]. — Библиография.

В тексте помещены фотоснимки.

Рец.: в кн.: Советская литература на подъёме. M., «Сов. писатель», 1951, с. 379—387 (*Кніповіч Е.* Книга о творчестве народного белорусского поэта). — Журн. «Беларусь», 1950, № 4, с. 30 (*Есаюк А.* Кніга пра Янку Купалу); «Полымя», 1950, № 4, с. 108—110 (*Няхай Р.* Кніга аб жыцці і творчасці Янкі Купалы); «Знамя», 1950, № 5, с. 180—183 (*Ковалычук Е.* Книга о поэте белорусского народа); «Новый мир», 1950, № 6, с. 251—254 (*Кніповіч Е.* Путь народного поэта); «Дружба народов», 1950, № 3, с. 166—169 (*Гринберг И.* Книга о жизни и творчестве Янки Купалы), № 5, с. 180—183 (*Ковалычук Е.* Книга о поэте белорусского народа); «Огонек», 1950, № 27, с. 24 (*Любомирский О.* Отец новой белорусской литературы); «Советская книга», 1950, № 5, с. 93—98 (*Шкраба Г. В.*)

«Вітчизна», 1950, № 10, с. 185—186 (*Ступак Ю. Каштоўнае даследаванне пра творчасць Янкі Купалы*), на ўкр. мове. — Газ. «Ізвестия», 1950, 21 марта (*Лыньков М. Книга о Янке Купале*); «Литературная газета», 1950, 18 марта (*Климкович М. Творческий путь Янкі Купалы*); «Звязда», 1950, 9 крас. (*Шарахоўскі Я. Кніга аб творчым шляху Янкі Купалы*); «Советская Белоруссия», 1950, 1 апр. (*Матвеев Я. Книга о Янке Купале*); «Літаратура і мастацтва», 1950, 25 сак. (*Шкраба Р. Кніга пра Янку Купалу*); «Настаўніцкая газета», 1950, 23 сак. (*Случанін Д. Кніга аб народным песняру Беларусі*); «Гомельская праўда», 1950, 9 крас. (*Карпачоў М. Кніга аб народным песняру*); «За Радзіму» (г. Магілёў), 1950, 9 крас. (*Усікаў Я. Шлях народнага паэта*); «Зара» (г. Брэст), 1950, 14 ліп. (*Багарад В. «Янка Купала»*).

245. **Мазалькоў Я.** Янка Купала. Жыццё і творчасць [Пер. з рус. мовы С. Майхровіча]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1951. 176 с. з іл. 8000 экз.

246. **Мозольков Е.** Янка Купала. Життя і творчість. Пер. з російської Н. Майстренка та Ю. Назарэнка. Київ, Держ. вид-во художньої літ., 1952. 189 с.

247. **Івашын В.** Янка Купала — вялікі народны паэт. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1952. 48 с. з партр. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Папулярны агляд творчасці.

248. **Залесская Л. И.** Поэзия Янки Купалы. [Популярный очерк]. М., «Знание», 1952. 31 с. с портр. (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний).

249. **Шарахоўскі І. З.** Янка Купала. Мінск, 1962. 40 с. з іл. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў БССР. № 5).

«Аўтар брашуры — беларускі крытык і пісьменнік — расказвае аб жыццёвым і творчым шляху народнага паэта БССР Янкі Купалы...

Брашура прызначана для шырокага кола чытачоў. Асабліва будзе карыснай настаўнікам, работнікам культасветустаноў, лектарам, студэнтам і школьнікам» (с. 2).

У тэксле змешчаны фотаздымкі.

250. **Рыльский М.** Литература и народ. Статьи. М., «Сов. писатель», 1959. 317 с.

См. статью о Я. Купале «Поэт-рыцарь» (с. 268—273).

Рец.: журн. «Звезда», 1960, № 3, с. 218 (Ульман М. Литература и народ).

**251. Писатели народов СССР.** Литературные портреты. М., изд-во Акад. наук СССР, 1957. 324 с. (АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького).

См. статью *Л. И. Залесской* «Янка Купала» (с. 94—155), в которой автор знакомит читателя с биографией народного поэта и анализирует его творческий путь.

Рец.: журн. «Вопросы литературы», 1958, № 10, с. 211—215. (Ревич В. Литературные портреты писателей республик).

**252. Івашин В. Янка Купала.** Творчасць перыяду рэвалюцыі. 1905—1907 гг. [Рэд. правадзейны чл. АН БССР К. К. Крапіва]. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1953. 208 с. з партр. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры і мастацтва).

Змест: 1. Вытокі творчасці Янкі Купалы. — 2. Янка Купала і літаратурна-грамадскі рух 1905—1907 гг. — 3. Літаратурна-эстэтычныя погляды маладога Янкі Купалы. — 4. Адлюстраванне ў творчасці Янкі Купалы карэнных пытанняў рэвалюцыі 1905—1907 гг. (Ідэйная праблематыка). — 5. Да пытання аб некаторых асаблівасцях творчага метаду і стылю маладога Янкі Купалы. — Заключэнне.

Пры напісанні работы аўтарам выкарыстаны рукапісны фонд музея Янкі Купалы.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1954, № 7, с. 159—162 (Бурносаў В. Кніга аб творчасці Янкі Купалы). — Газ. «Звязда», 1953, 26 снеж. (Карабан С. Кніга аб ранній творчасці Янкі Купалы); «Літаратура і мастацтва», 1954, 20 сакав. (Палітыка Д. Каштоўнае даследаванне); «Настаўніцкая газета», 1954, 5 жніўня (Папкоўскі К. Новае даследаванне творчасці Янкі Купалы).

**253. Карабан С. И.** Мировоззрение и основные проблемы творчества Янки Купалы. Автореферат дисс., представленной на соискание учен. степени доктора филол. наук. Минск, 1955, 32 с. (Белорус. Гос. ун-т им. В. И. Ленина).

**254. Ларчанка М.** Славянская супольнасць. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адкуницы БССР, 1963, 238 с.

Гл. раздел «Тарас Шаўчэнка і Янка Купала» (с. 120—139).

**255. Ярош М. Г.** Драматургія Янкі Купалы. [Рэд.

В. В. Барысенка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1959. 147 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Змест: На шляху да драматургіі. [Узнікненне новай беларускай літаратуры. Пісьменнікі рэвалюцыйна-дэмакратычнага напрамку. Эстэтычныя погляды маладога Я. Купалы. Дыскусія ў газете «Наша ніва» аб харкторы і шляхах развіцця беларускай літаратуры, артыкул Я. Купалы «Чаму плача песня наша». Дыялог у ранній паэтычнай творчасці Янкі Купалы. Драматычныя паэмы, асаблівасці іх жанра]. — Камедыі Я. Купалы [«Паўлінка» і «Прымакі】. — Драма «Раскіданае гнядзо». — Я. Купала на сцэне. [Дарэвалюцыйныя і савецкія пастаноўкі «Паўлінкі», адносіны тэатральнай крытыкі да спектаклю тэатра імя Янкі Купалы. «Раскіданае гнядзо» ў пастаноўцы Першага таварыства драмы і камедыі (1917), І-БДТ (1920), у Тэатры імя Якуба Коласа (1951), у Бабруйскім драматычным тэатры]. — Заключэнне.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1959, № 11, с. 180—183 (Луфераў М. Кніга пра Купалу-драматурга); «Беларусь», 1960, № 2, с. 30 (Усікаў Я. Цікава даследаванне). — Газ. «Звязда», 1959, 2 снеж. (Боган У. Тэма даследавання — драматургія Я. Купалы); «Літаратура і мастацтва», 1959, 26 верас. (Макарэвіч А. Не пайтараючы папярэднікаў); «Магілёўская праўда», 1959, 5 верас. (Макарэвіч А. Праца па драматургіі Янкі Купалы).

256. Ярош М. Г. Драматургія Янкі Купалы доўгія тэрміны. Автореферат дисс. на соисканіе учнен. степени кандидата філол. наук. Мінск, 1958. 20 с. (Акад. наук БССР. Ін-т літаратуры ім. Я. Купалы).

257. Лянсу А. Я. Станаўленне метаду сацыялістычнага рэалізму ў творчасці Янкі Купалы. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукациі БССР, 1962. 87 с.

«Асноўная мэта работы — паказаць шлях фарміравання метаду сацыялістычнага рэалізму ў творчасці Я. Купалы. На матэрыяле дакастрычніцкай творчасці паэта аўтар даказвае, што нараджэнне новага мастацкага метаду прайвілася ў прынцыпова новым асвятленні такіх тэм, як «чалавек і прырода», «паэт і народ», у новым харкторы рамантызму, у бліzkім падыходзе да пралетарскага рэвалюцыйнага светапогляду. Каб пацвердзіць правільнасць сваіх вывадаў аб элементах новага мастацкага метаду ў дакастрычніцкай творчасці Я. Купалы, аўтар у канцы работы паказвае, як гэтыя ногая тэндэнцыі прайўляліся ў савецкі перым ярусам творчасці патрона.

Кніга прызначана для студэнтаў і выкладчыкаў філалагічных факультэтаў універсітэтаў і педінстытутаў, а таксама для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца беларускай літаратурай» (с. 2).

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 19 чэрв. (Царанкоў Л. Які разгляд, такія і вывады).

258. **Палітыка Д. А.** Янка Купала-перакладчык. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957, 94 с.

Змест: Уступ. — Русская класічная паэзія ў перакладах Янкі Купалы. [Паэтычны і празаічны пераклад Я. Купалы «Слова аб палку Ігаравым». Параўнанне з рускімі перакладамі В. А. Жукоўскага, І. І. Казлова, А. Майкава, Г. Штурма, І. Новікава, М. Заблоцкага і з украінскім перакладам Т. Шаўчэнкі. Выказванне Я. Ф. Карскага аб купалаўскім перакладзе «Слова аб палку Ігаравым». Пераклад паэмы А. С. Пушкіна «Медны коннік». Вершы М. А. Някрасава, перакладзеныя Я. Купалам на беларускую мову]. — Янка Купала — перакладчык «Кабзара». [Жыватворчы ўпрыгожыў паэзіі Т. Шаўчэнкі на маладую славянскую паэзію перыяду рэвалюцыі 1905—1907 гадоў. Вершы Я. Купалы, прысвечаныя Т. Шаўчэнку. Аналіз перакладаў паэтычных твораў Т. Шаўчэнкі, выкананых Я. Купалам. Параўнальны аналіз перакладаў верша Т. Шаўчэнкі «Запавіт» на рускую і беларускую мовы, выкананых А. Твардоўскім, Я. Купалам і З. Бядулем]. — Польская дэмакратычная паэзія ў перакладах Янкі Купалы. [Творчыя ўзаемасувязі Я. Купалы з М. Канапніцкай і Л. Кандратовічам. Пераклады Я. Купалы твораў А. Міцкевіча, іх аналіз. Параўнальны аналіз перакладаў паэмы А. Міцкевіча «Конрад Валенрод» на рускую (М. Асеёў) і беларускую (Я. Купала) мовы. Параўнанне Купалаўскага пераклада балады А. Міцкевіча «Тры Будрысы» з пушкінскім перакладам балады на рускую мову. Пераклады вершаў Л. Кандратовіча і М. Канапніцкай, выкананыя Я. Купалам].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1960, № 9, с. 176—179 (Ярош М. За выразнасць ацэнак). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 5 сак. (Александровіч С. Майстэрства перакладчыка).

259. **Вопросы литературы.** [Сборник статей. Под ред. И. В. Гуторова]. Минск, Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1960, 115 с. (М-во высш., сред., спец. и проф. образования БССР. Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

См. статью И. Л. Порошковой «Фольклорные мотивы в драматизированной поэзии Янки Купалы «Сон на кургане».

260. **Александрович С. Х.** Янка Купала — мастер художественного перевода. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1958. 19 с. (Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

261. **Сонцаў П. С.** Вывучэнне творчасці Янкі Купалы ў школе. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1958, 189 с. з

партр. (Навук.-даслед. ін-т педагогікі М-ва асветы БССР).

Змест: Уводзіны. — Раздел 1. Жыццё і творчы шлях Янкі Купалы. Дзіцячыя гады паэта. Працуны шлях Я. Купалы. Пачатак літаратурнай дзеянасці. Пецербургскі перыяд у жыцці і творчасці Я. Купалы. Жыццё і творчасць Я. Купалы ў савецкі час (20-я гады). Творчасць Я. Купалы 30-х гадоў. Значэнне творчасці Я. Купалы. — Раздел 2. Вывучэнне твораў Я. Купалы ў V—VII класах. — Раздел 3. Вывучэнне тэорчасці Я. Купалы ў VIII класе. Жыццёвы і творчы шлях паэта. Лірыка Янкі Купалы. Паэма «Бандароўна». Драма «Раскіданае гняздо». — Раздел 4. Вывучэнне творчасці Я. Купалы ў IX класе. Апяванне паэтам свабоднага жыцця беларускага народа, новай яві сацыялізма. «Беларусі ордэнаноснай». Паэма «Барысаў». Тэма ўз'яднання беларускага народа ў пазіціі Я. Купалы. Творчасць Я. Купалы ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Матывы савецкага патрыятызму і дружбы народаў у творчасці Я. Купалы. Пазакласная работа ў сувязі з вывучэннем творчасці Я. Купалы ў VIII—IX класах. — Бібліографія.

Рэц.: «Літаратура і мастацтва», 1958, 16 жніўня. (Бародзіч Д. Правільна асвятляць творчасць вялікага паэта).

**262. Літаратурны музей Янкі Купалы.** Мінск. [Пуцевадзіцель. Склаў А. Есакоў]. Мінск, Дзяржвыддзяло БССР, 1961]. 29 с. з іл.

У выданні змешчана многа каляровых ілюстрацый.

**263. [Жыдовіч І. К. і Копаць Л. Р.]** Літаратурны музей Янкі Купалы. Мінск. Кароткі даведнік. [Склалі І. К. Жыдовіч і Л. Р. Копаць. Рэд. А. А. Есакоў]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1962. 202 с. з іл. (Акад. наука БССР. Літ. музей Я. Купалы).

Змест: Выдатны помнік любімаму паэту. [Літаратурны музей Янкі Купалы]. — Дзяяціства і юнацтва паэта. Пачатак літаратурнай дзеянасці. — Вільня і Пецярбург. — Напярэдадні Каstryчніка. — Каstryчніцкая рэвалюцыя і грамадзянская вайна. — Аднаўленчы і рэканструкцыйны перыяды. — Першыя гады будаўніцтва сацыялізма. — Напярэдадні вайны. — Вялікая Айчынная вайна. — Увекавечанне памяці паэта. — Янка Купала ў народнай творчасці. — Пастанова Савета Народных камісараў Беларускай ССР і Цэнтральнаага Камітэта КП(б) Беларусі «Аб увекавечанні памяці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы». — Выказванні Янкі Купалы. — Асноўныя даты жыцця, літаратурнай і грамадской дзеянасці Янкі Купалы. — Асноўныя выданні твораў Янкі Купалы. — Літаратура аб Янку Купалу. — Выданні музея.

У даведніку змешчана многа ілюстрацый.  
Рэц.: газ. «Звязда», 1962, 23 мая (Пётух А. Купалаўскія выданні).

264. Янка Купала ў беларускім мастацтве. Зборнік матэрыялаў. Склалі: А. Есакоў і У. Луцэвіч. Рэд. М. Лужанін. Мінск. Выд-ва Акад. навук БССР, 1958, 203 с. з іл. (Акад. навук БССР. Літ. музей Я. Купалы).

Змест: 1. Артыкулы і рэцензіі: Есакоў А. Да сцэнічнай гісторыі купалаўскіх твораў. — Мядзёлка П. Пастаноўка «Паўлінкі» ў Пециярбургу. Карпаў У. «Вечар камедый» Янкі Купалы. — Лужанін М. «Паўлінка» і яе вытлумачэнне ў тэатры. — Андрэй Д. «Паўлінка». — Рамановіч Я. Другое нараджэнне. — Ленсу Е. «Раскіданае гняздо» Я. Купалы. — Скібнейскі А. «Раскіданае гняздо» ў тэатры імя Я. Коласа. — Глебка П. і Кучар А. П'еса, прачытаная па-новаму. — Бутакоў А. «Раскіданае гняздо». — Слепян С. Гавораць гледачы. — Юрэвіч У. Янка Купала на радыё. — Нісневіч І. Творчасць Купалы і музыка беларускіх кампазітараў. — Палеес С. Жывая крыніца выяўленчага мастацтва. — 2. Даведачны матэрыял. Творы Я. Купалы на сцэне і ў кіно. 1910—1955 гг. — Дэкада беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве. — Творы Я. Купалы на радыё. Музычныя творы на слова Я. Купалы [Бібліографія. Укладальнік Б. Смольскі]. — Мастацкія творы, прысвечаныя Я. Купалу і экспанаваныя ў музеі пісьменніка.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 8, с. 31 (Модэль М. Купала ў беларускім мастацтве); «Полымя», 1959, № 4, с. 185—188 (Бугаёў Д. З любою да народнага паэта); — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 18 крас. (Мядзёлка П. Фактычныя папраўкі); «Мінская праўда», 1959, 24 лют. (Жыдовіч І. Янка Купала ў беларускім мастацтве).

265. [Ватацы Н. Б.] Янка Купала. 1882—1942. Бібліяграфічны даведнік. [Склала Н. Б. Ватацы. Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск. Выд-ва АН БССР, 1953. 86 с. з партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. I. Леніна. Аддзел беларускай літаратуры і бібліографіі).

Змест: Прадмова. — Пісьменнікі пра Янку Купалу (вытрымкі). — Асноўныя даты жыцця і творчасці Я. Купалы. — Творы Я. Купалы. [Асобныя выданні. Паказаны ўсе арыгінальныя кнігі паштада і найбольш новыя выданні выбранных твораў]: 1. Вершы. 2. Паэммы. — 3. Драматычныя творы. 4. Зборы твораў розных жанраў. — 5. Выданні твораў Я. Купалы для дзяцей. — 6. Творы Я. Купалы ў перакладзе на русскую мову. — 7. Пераклады Я. Купалы. — Літаратура аб жыцці і творчасці Я. Купалы.

266. Шалашова З. П. Янка Купала. 1882—1942. Памятка читателю. М., 1957. 35 с. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина).

Содэржание: Янка Купала (Биографическая справка). — Читайте произведения Янки Купалы! — Творчество Янки Купалы. (Краткий библиографический обзор). — Издания произведений Ян-

ки Купалы на руском языке. — Что читать о Янке Купале (на рус. яз.).

**267. Бібліяграфія твораў Янкі Купалы.** Мінск.  
Выд-ва АН БССР, 1955—1957. (Акад. навук БССР. Му-  
зей Янкі Купалы).

Ч. 1. 1905—1907. [Склалі В. Ф. Луцэвіч, Н. Г. Кудраў-  
цева. Пад рэд. В. Іашына]. 1955. 84 с. з партр.

Змест: Прадмова. — Псеўданімы Я. Купалы. — Першыя пуб-  
лікацыі твораў Я. Купалы ў дакастрычніцкім друку. — Першыя  
публікацыі [дарэвалюцыйных] твораў Я. Купалы ў беларускім савец-  
кім друку. — Асобныя выданні твораў Я. Купалы. — Пераклады  
Я. Купалы. — Творы Я. Купалы, перакладзенныя на іншыя мовы. —  
Спіс выданняў, у якіх друкаваліся творы Я. Купалы да Вялікай Ка-  
стрычніцкай рэвалюцыі. — Алфавітны даведнік твораў і перакладаў  
Я. Купалы.

Ч. 2. 1917—1942. [Склалі: І. К. Жыдовіч, Н. Г. Ку-  
драўцева і Я. Л. Прыбыткова. Пад рэд. В. Іашына].  
1957. 204 с.

Змест: Прадмова. — Спіс прынятых скарачэнняў. — Публіка-  
цыя твораў Я. Купалы ў савецкім перыядычным друку, аўтарскіх і  
калектыўных зборніках. — Публіцыстычныя артыкулы і выступленні  
Я. Купалы. — Асобныя выданні твораў Я. Купалы. — Пераклады  
Я. Купалы. — Творы Я. Купалы ў перакладах на мовы народаў  
СССР і замежных. — Спіс выданняў, у якіх друкаваліся творы  
Янкі Купалы. — Алфавітны даведнік твораў і перакладаў Я. Купа-  
лы. — Алфавітны даведнік перакладчыкаў твораў Я. Купалы.

## ЛУЧЫНА Я.

(Гл. таксама №№ 51, 65, 67, 68, 76)

**268. Майхровіч С. Янка Лучына. Жыццё і творчасць.**  
Мінск, Дзяржвыд БССР, 1952, 124 с. з партр.

Манографія прысвечана жыццю і творчасці беларускага пісьмен-  
ніка-дэмакрата другой палавіны XIX стагоддзя Янку Лучыне (Івану  
Люцыянавічу Неслуходскому).

У книзе харектарызуецца перыяд змрочнай рэакцыі 80-х — 90-х  
гадоў мінулага стагоддзя, у які жыў і тварыў Я. Лучына; аналі-  
зуюцца яго паэтычныя творы, напісаныя на беларускай, рускай і  
польскай мовах, у якіх яскрава выявіўся струмень крытычнага рэ-  
алізму; фармуліруюцца палітычны і эстэтычныя погляды паэта;  
адзначаецца дабратворны ўплыў на творчасць пісьменніка ідэй Чар-  
нышэўскага, Дабралюбава, Някрасава і Сыракомлі. Аналізуочы  
вершы Янкі Лучыны, аўтар парайноўвае некаторыя з іх з раннімі  
вершамі Янкі Купалы (с. 94, 97) і Якуба Коласа (с. 98). Аўтар ма-  
вершамі Янкі Купалы (с. 94, 97) і Якуба Коласа (с. 98). Аўтар ма-

награфіі палемізуе з літаратуразнаўцамі, якія разглядаюць Янку Лучыну як «малодшага брата» і паслядоўніка Францішка Багушэвіча (с. 42).

Чытачы знайдуць у кнізе многа цікавых фактаў з біяграфіі Янкі Лучыны — аб удзеле яго ў фольклорнай экспедыцыі вядомага этнографа П. В. Шэйна, аб асабістым знаёмстве пісьменніка з Максімам Горкім, аб распаўсяджванні твораў Я. Лучыны ў народзе ў рукапісных спісах і г. д. Аўтар знаёміць чытана з выказваннямі сучаснікаў паэта аб яго творчасці, напрыклад, з думкай вядомай польскай пісьменніцы Марыі Канапіцкай і інш.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1953, 17 студз. (Каштоўная манаграфія).

### ЛЫНЬКОУ М.

(Гл. таксама №№ 46, 49—51, 80—83, 91, 94, 95, 99, 100, 101, 115—118, 121).

269. **Куляшоў Ф. І.** Міхась Лынькоў. Нарыс пра жыццё і творчасць. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961, 251 с. 5 л. іл.

«Манаграфія «Міхась Лынькоў» — першае і найбольш поўнае даследаванне творчасці вядомага беларускага пісьменніка і буйнага майстра нацыянальнай мастацкай прозы.

У кнізе падрабязна прасочан амаль саракагадовы літаратурны шлях Міхася Лынькова — ад газетных фельетонаў і рannіх апавяданняў, з якіх ён выступіў у сярэдзіне 20-х гадоў, да шырока вядомай эпапеі «Векапомныя дні» і твораў апошняга часу. Творчасць пісьменніка, яго жыццё і грамадская дзейнасць разглядаюцца ў манаграфіі на фоне гістарычных падзеі і ў непасрэднай сувязі з агульным літаратурным працэсам на Беларусі. Усе больш-менш значныя апавяданні, аповесці і буйныя эпічныя творы Міхася Лынькова дэталёва аналізуюцца з боку іх ідэйнага зместу, вобразнай сістэмы, стылю і мовы» (с. 2).

У канцы кнігі дадзена бібліографія асобных выданняў твораў Міхася Лынькова ў арыгінале і ў перакладах на іншыя мовы народу СССР і на замежныя мовы.

У тэксле змешчаны партрэты і групавыя здымкі.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1962, № 3, с. 29 (*Кудраўцаў І. Яшчэ адна манаграфія*); «Полымя», 1962, № 2, с. 183—187 (*Бугаёў Д. Кніга пра Міхася Лынькова*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 12 студз. (*Дзюбайла П. Ад апавядання да эпапеі*).

270. **Бугаёў Д.** Шчодрае сэрца пісьменніка. Проза Міхася Лынькова даваеннага часу. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 200 с. з іл.

Змест: Раздел I: Радаслоўная пісьменніка. [Біяграфія М. Лынькова і тэматыка рannіх твораў. Сустрэчы М. Лынькова з

М. Горкім (с. 20—22). Уплыў М. В. Гогаля на творчасць пісьменніка (с. 23). Знаёмыя М. Лынькова з Я. Купалам і Я. Коласам (с. 24—26). — Раздел 2: Пафас рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. [Паказ рэвалюцыі ў беларускай літаратуре. Творы М. Чарота, Б. Мікуліча, М. Зарэцкага, Я. Скрыгана, З. Бядулі, К. Чорнага, П. Галавача, Я. Коласа (с. 27—31). Тэма грамадзянскай вайны ў творчасці М. Лынькова. Тэма станаўлення савецкага чалавека. Проблема знішчэння нацыянальных забабоў. Вобраз чырвонаармейца. Вобраз камуніста ў рускай і беларускай літаратуре. Вобраз жанчыны-камуністкі ў апавяданні М. Лынькова «Радо» (с. 55—58, 61—63). Тэма партыі ў творах М. Лынькова. Проблема выхавання станоўчых якасцей у харектары савецкага чалавека]. — Раздел 3. Пазэя працы. [Проблемы новага харектару працы ў нашым грамадстве. Апавяданні М. Лынькова, пабудаваныя на реальных фактах]. — Раздел 4: Мяшчанства і «зверыядавцы», іх ахвяры і праціўнікі. [Апавяданне «Гома», аповесць «Апошні «зверыядавец» (с. 108—124). Думкі П. Галавача і Б. Мікуліча аб аповесці]. — Раздел 5. Проблемы стылю. Рытмічная проза М. В. Гогаля, М. Горкага, А. Гайдара. Розныя погляды крытыкаў на арнаментальную прозу. — Аналіз стылістычных асаблівасцей апавядання М. Лынькова 20-х — пачатку 30-х гадоў. — Раздел 6. Шлях да вялікага эпасу. [Рост М. Лынькова як мастака ў другой палове 30-х гадоў і ў наступныя гады. Літаратурная дзеянасць М. Лынькова ў час Вялікай Айчыннай вайны. Раман «Векапомныя дні» (с. 184—187). Роля М. Лынькова ў стварэнні беларускай прозы (с. 187—199).]

У сваёй работе Д. Бугаёў падкреслівае з крытыкамі Ю. С. Пшырковым (с. 11), Я. Герцовічам (с. 35), М. Піатуховічам (с. 37), Л. Барагам (с. 46—47), У. Агіевічам (с. 46—47), А. Налівайкам (с. 60), А. Саўчанкам (с. 93—94), Ф. Куляшовым (с. 117—118), І. К. Жыдовічам і В. В. Казловай (с. 119), У. Карпавым (с. 130—131).

У книзе змешчаны партрэты М. Лынькова і групавыя фотаздымкі.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 8, с. 182—185 (Усікаў Я. У адзінстве зместу і формы); «Беларусь», 1963, № 10, с. 28 (Дзюбайла П. Пра шчодры талент); «Маладосць», 1963, № 10, с. 140—143 (Луферай М. Проблемнае даследаванне). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 28 чэрв. (Герцовіч Я. Шчодрае сэрца пісьменніка).

271. Жыдовіч І. К. і Казлова В. В. Міхась Лынькоў. (Рэд.: М. Хведаровіч). Мінск, 1959. 32 с. з партр. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук ведаў БССР. Серыя грамад.-паліт. № 14).

Папулярны шарыс аб жыцці і літаратурнай дзеянасці пісьменніка. Аўтары разглядаюць раннія апавяданні М. Лынькова, аповесць «Апошні зверыядавец», творы пісьменніка 30-х гадоў, апавяданні 1939—1940 гадоў аб рэвалюцыйнай барацьбе рабочых і сялян Захоўнай Беларусі, творы, напісаныя ў час Вялікай Айчыннай вайны (публіцыстыка, апавяданні), пасляваенню творчасць пісьменніка. Найбольш дэтальная харектарызуецца ў брашуры раман М. Лынькова «Векапомныя дні» (с. 22—31).

272. Семеновская Л. В. Творчество Михаила Лынькова. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. М., 1954, 16 с. (М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т).

273. Семяноўская Л. В. Міхась Лынькоў у школе. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1963. 103 с. з партр.

«Кніга адрасавана настаўніку сярэдняй школы і мае на мэце дапамагчы яму ў падрыхтоўцы да заняткаў па літаратуре. Яна складаецца з дзвюх частак: літаратуразнаўчай і метадычнай.

У першай частцы змешчаны біяграфічныя звесткі аб Лынькове, разглядаецца яго творчы шлях, аналізуецца творы, вывучэнне якіх прадугледжана праграмай для сярэдняй школы, а таксама творы, якія адыгралі значную ролю ў творчым развіцці пісьменніка: «Гой», «Над Бугам», «Баян», «Талісман» і інш.

У другой частцы пропануюцца метадычныя парады да выеучэння аповесці «Міколка паравоз» у 5-м класе і апавядання «Астап» у 6-м класе» (с. 2).

274. Куляшоў Ф. І. Міхась Лынькоў. Семінарый. Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР, 1963. 92 с.

Змест: Прадмова. — 1. Храналагічная канва жыцця і творчасці М. Лынькова. Матэрыялы да біяграфіі М. Лынькова. — 2. Асобныя выданні і першыя публікацыі твораў М. Лынькова. — 3. Тэмы для самастойных работ (з указаннем крытычнай літаратуры да кожнай тэмы). — 4. Міхась Лынькоў у літаратурнай крытыцы (бібліяграфія). — 5. Бібліяграфічны даведнік, прысвечаны М. Лынькову. Даведнік імён.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 11, с. 189—190. (Шкраба Р. Для студэнтаў-філолагаў). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 1 кастр. (Бугаёў Д. Семінарый па творчасці М. Лынькова).

275. [Ватацы Н. Б.] Міхась Лынькоў. Да 60-годдзя з дня нараджэння. Бібліягр. даведнік. Мінск, Рэд.-выд. аддз. Кніжной палаты пры Дзярж. б-цы БССР, 1959. 89 с.; 1 л. партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліяграфіі. Серыя «Пісьменнікі БССР»).

Змест: Прадмоеа. — Лынькоў М. Аўтабіяграфія (1959 г.) — Міхась Лынькоў (Бібліяграфічны агляд). — Кнігі М. Лынькова. (Бібліяграфія). — Кнігі М. Лынькова для дзяцей. — Кнігі М. Лынькова, выдадзеныя ў перакладзе на мовы народаў СССР. — Кнігі М. Лынькова, выдадзеныя ў перакладзе на замежныя мовы. — Літаратура аб жыцці і творчасці М. Лынькова (анатаваная зводка крытычных матэрыялаў, паказана літаратура 1945—1959 гг. і артыкулы Я. Коласа 1934 г.).

276. [Ватацы Н. Б.] Міхась Лынъкоў. Бібліягр. памятка чытача. [Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 33 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Серыя «Пісьменнікі БССР»).

Змест: Міхась Лынъкоў. (Бібліографічны агляд). — Кнігі М. Лынъкова. (Бібліографія). — Кнігі М. Лынъкова для дзяцей. — Кнігі М. Лынъкова, выдадзеныя ў перакладзе на мовы народаў СССР. — Кнігі М. Лынъкова, выдадзеныя ў перакладзе на замежныя мовы. — Крытычная літаратура аб творчасці М. Лынъкова. (Кароткі спіс літаратуры 1947—1955 гг.). — Алфавітны паказальнік твораў М. Лынъкова.

На вокладцы змешчаны партрэт М. Лынъкова, у тэксле — фотамантажы яго кніг.

### МАУР Я.

(Гл. таксама №№ 50, 82, 83, 115, 118, 144, 151, 154, 156)

277. Яфімава М. Б. Янка Маўр. (Жыццё і творчасць). Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 128 с., 1 л. партр.

Кніга аб жыцці і літаратурнай дзейнасці старэйшага беларускага дзіцячага пісьменніка Янкі Маўра.

У кнізе аналізујушца навукова-папулярная аповесць пісьменніка аб паходжанні чалавека «Чалавек ідзе», творы яго аб жыцці каланіяльных і залежных народаў («У краіне райской птушкі», «Сын вады», «Амок», «Слёзы Тубі», «Незвычайная прынада» і інш.), аповесці аб жыцці савецкіх дзяцей («Палеская рабізоны», «ТВТ» і інш.).

Аўтар разглядае Янку Маўра як пачынальnika навукова-прыгодніцкіх жанраў у беларускай літаратуре, паказвае яго месца і ролю ў становленні і развіцці беларускай саецецкай літаратуры.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1960, № 5, с. 175—178. (Шкраба Р. Пачатак размовы). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 14 мая (Зубкоўскі Б. Кніга пра старэйшага пісьменніка).

276. Барсток М. М. Віднейшы беларускі дзіцячы пісьменнік Янка Маўр. Мінск, 1958. 32 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР. № 12).

Брашура прысвечана 75-гаддзю Янкі Маўра. Яна знаёміць чытача з біографіяй, творчай і педагогічнай дзейнасцю пісьменніка, з асноўнымі яго творамі («У краіне райской птушкі», «Сын вады», «Палеская рабізоны», «Амок», «ТВТ», «Фантамабіль прафесара Целякоўскага» і інш.). Пры разглядзе асобных твораў, аўтар брашуры падкрэслівае ролю Янкі Маўра як заснавальніка навукова-прыгодніцкага і фантастычнага жанраў у беларускай дзіцячай літаратуры.

МЕЛЕЖ І.

(Гл. таксама №№ 78, 80, 82, 83, 86, 89, 98, 101, 102, 116, 121)

279. [Смыкаў І.] Іван Мележ. Кароткі бібліяграфічны даведнік. [Складальнік І. У. Смыкаў]. Мінск, 1963. 29 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна).

Змест: Прадмова. — Бібліяграфічны агляд. — Храналагічная даведка аб першых публікацыях твораў. — Выданне твораў І. Мележа ў арыгінале. — Творы І. Мележа ў перакладзе на замежныя мовы. — Літаратура аб жыцці і творчасці пісьменніка.—Алфавітны паказальнік твораў І. Мележа (па жанрах).

Адкрывае даведнік партрэт І. Мележа, у тэксце змешчаны фотамантаж яго кніг.

ПАНЧАНКА П.

(Гл. таксама №№ 50, 82, 83, 94, 97, 99, 100, 110, 124, 135, 136)

280. Лазарук М. А. Пімен Панчанка. Літаратурна-крытычны нарыс. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 143 с.

Кніга «...мае на мэце прасачыць творчы шлях П. Панчанкі, раскрыць ідэйны змест і эстэтычнае значэнне лірыкі паэта, а таксама некаторыя пытанні яго паэтычнага майстэрства» (с. 2).

Праца складаецца з чатырох раздзелаў. У першым раздзеле аўтар знаёміць чытача з біографіяй паэта, з пачаткам яго літаратурнай дзейнасці, разглядае яго даваенню пазію. Аналіз тэматыкі, ідэйнага зместу і мастацкіх асаблівасцей пазіі П. Панчанкі перыяду Вялікай Айчыннай вайны складае змест другога раздзела кнігі. Спэцыяльны, трэці раздзел, прысвечаны анализу патрыятычнага цыкла вершаў П. Панчанкі «Іранскі дзённік». Апошні раздзел знаёміць чытача з пасляваеннай пазіяй П. Панчанкі — «самай бағатай і разнастайней у тэматычных і жанравых адносінах» (с. 100). Аўтар вызначае магістральныя тэмы сучаснай лірыкі паэта — тэму Радзімы, тэму працы савецкіх людзей і будаўніцтва камунізма, тэму барацьбы за мір.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 26 сак. (Грынчык М. Пра паэта-сучасніка).

281. [Ватацы Н. Б.] Пімен Панчанка. Бібліягр. памятка. [Складала Н. Б. Ватацы]. Мінск, 1958. 38 с. з партр. (Пісьменнікі БССР. Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліяграфіі).

Змест: Прадмова. — Бібліяграфічны даведка. — Теорчасць Пімена Панчанкі. [Бібліяграфічны агляд]. — Кнігі Пімена Панчанкі

[спіс выданняў]: — Творы Пімена Панчанкі ў перакладзе на рускую мову [спіс выданняў]. — Крытычная літаратура аб творчасці П. Панчанкі. [Анатаваны спіс. Паказана літаратура 1946—1958 гг.]. Алфавітны паказальнік твораў П. Панчанкі.

## ПЕСТРАК П.

(Гл. таксама №№ 50, 78, 80, 83, 86, 99, 100, 103, 110, 118, 134)

282. **Хромчанка К. Г.** Піліп Пестрак. Жыццё і творчасць. [Рэд. М. Ц. Лынькоў]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1960. 191 с. з партр. і іл. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

Манаграфія прысвячана жыццю і творчасці вядомага беларускага паэта і празаіка Піліпа Пестрака. «У ёй паставлена задача асвятліць найбольш важныя факты літаратурнай і грамадска-палітычнай дзейнасці Піліпа Пестрака, прасачыць яго ідэйна-мастацкі рост, раскрыць характэрныя асаблівасці яго творчага метаду.

У работе выкарыстаны матэрыялы фонду і аддзела рукапісаў Літоўскай Акадэміі навук, Дзяржаўнага архіва Літоўскай ССР, Гродзенскага і Брэсцкага абласных архіеў, перыядычныя выданні, успаміны Піліпа Пестрака і яго знаёмых, былых удзельнікаў рэвалюцыйнай барацьбы ў Заходніх абласцях Беларусі» (з «Уступу», с. 5).

У канцы змешчана бібліографія (1. Асобныя выданні твораў П. Пестрака. 2. Публікацыі ў перыядычным друку. — 3. Асноўныя крытычныя артыкулы аб творчасці Пестрака).

У кнізе змешчаны сучасны партрэт П. Пестрака і партрэт 1919—1920 гадоў і іншыя фотаздымкі.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1961, № 1, с. 186—190 (Канэ Ю. Мінаць пратаптаныя сцежкі). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 8 ліп. (Касцян М. Пра пісьменніка і барацьбіта); «Магілёўская праўда», 1960, 17 чэрв. (Кніга пра пісьменніка-рэвалюцыянер).

283. [Ватацы Н. Б.] Піліп Пестрак. Бібліяграф. памятка. (З аўтабіографіяй П. Пестрака. Склала Н. Б. Ватацы). Рэд. В. Бурносав. Мінск, Рэд.-выд. аддз. Кніжной палаты пры Дзярж. б-цы БССР, 1961, 32 с., 1 л. партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліографіі. Серыя «Пісьменнікі БССР»). 2000 экз.

Змест: Пестрак П. Аўтабіографія. — Творчасць Піліпа Пестрака [бібліографічны агляд]. — Кнігі П. Пестрака [анатаваны спіс выданняў з указанием рэцэнзій аб іх]. — Творы, якія не ўвайшлі ў кнігі П. Пестрака [пасляваенныя]. — Творы П. Пестрака ў перакладзе на рускую мову. — Літаратура аб жыцці і творчасці П. Пестрака. — Алфавітны паказальнік твораў П. Пестрака.

САВІЧ Ф.

(Гл. таксама № 312)

284. Смірноў А. Франц Савіч. З гісторыі беларуска-польскіх рэвалюцыйных сувязей 30—40-х гадоў XIX стагоддзя. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 171 с.

Змест: Прадмова. Арганізатар студэнтскай моладзі. За ёашу і нашу свабоду. Далёка ад Радзімы. Заключэнне. Заўвагі.

На с. 57—64 аўтар разглядае вершы Ф. Савіча. «Франц Савіч з'яўляецца», — піша А. Смірноў, — адным з пачынальнікаў беларускай дэмакратычнай паэзіі. Яго ліра была прысвечана пропагандзе ідэй братэрства народаў. Як паэт Савіч фарміраваўся пад упłyvам Міцкевіча і Славацкага. Яму былі вядомы і нешматлікія помнікі беларускай пісьменнасці. Але перш за ўсё ён вучыўся ў нарада» (с. 58).

Рэц.: газ. «Чырвоны штандар» (на польск. мове), 1961, 24 снеж. (Абрамовіч В. Новая работа пра агульную рэвалюцыйную думку народаў СССР і Польшчы).

САМУЙЛЁНАК Э.

(Гл. таксама №№ 51, 82, 83, 106, 108, 109, 110, 132, 313)

285. Вольскі В. Эдуард Самуйлёнак. Жыццё і творчасць. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1951. 115 с. з партр. (Акад. навук БССР. Ін-т мовы, літаратуры і мастацтва).

Першая манаграфія аб жыцці і творчасці Эдуарда Самуйлёнка.

У кнізе аналізуецца наступныя творы пісьменніка: апавяданні «Русалчыны сцежкі», «Цагліна каземату», «Пункт апоры»; аповесці «Паляйнічае шчасце», «Тэорыя Каленбрун», «Героі нацыі»; раман «Будучыня»; п'еса «Пагібелль воўка».

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1952, № 3, с. 30 (Жыдовіч І. Манаграфія аб творчасці Эдуарда Самуйлёнка); «Полымя», 1952, № 3, с. 156—158 (Салавей Л. Кніга аб пісьменніку-патрыёце). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1951, 20 кастр. (Есаюш А. Кніга аб творчасці Эдуарда Самуйлёнка); 1952, 5 крас. (Карпаў У. Першая манаграфічныя працы).

286. Слова пра сябра. Успаміны аб Эдуарду Самуйлёнку. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962. 118 с. з партр.

Змест: Броўка П. Творчы ўзлёт. — Вольскі В. Пра Эдуарда Самуйлёнка. — Астрэйка А. Творчае гарэнне. — Хадкевіч Т. Земляк і друг. — Чорны К. Аб Эдуарду Самуйлёнку. — Хведаровіч М. Слова пра сябра. — Саннікаў К. Таленавіты драматург. — Азгур З.

Чалавек крылатай мары. — Рамановіч Я. Мацней за лёс.

У кнізе змешчаны фота: Эдуард Самуйлёнак. — Э. Самуйлёнак, В. Вольскі, С. Эулі і М. Хведаровіч у Грузії (1935 г.). — Э. Самуйлёнак і заслужаны артыст БССР К. Быліч (1935).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1962, № 12, с. 182—183 (*Шкраба Р. За круглым столом успамінаў*); «Беларусь», 1963, № 1, с. 28 (*Кудраўцаў І. Пуцёўка ў даўгалаеце*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1962, 9 кастр. (*Александровіч С. Сардэчнае слова*).

## СКАРЫНА Г.

(Гл. таксама №№ 54, 56, 57, 312)

**287. Чапко В. В.** Беларускі першадрукар Георгій Скарына. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1956. 40 с. з іл.

Кароткі нарыс жыцця і дзейнасці. У тэксле змешчаны наступныя ілюстрацыі: Вялікія літары (буквіцы) у кнігах Г. Скарыны. — Выходны ліст да ўсёй бібліі, выдадзенай Г. Скарыной. — Застаўкі ў кнігах бібліі, выдадзенай Г. Скарыной. — «Руфъ у полі» з кнігі «Руфъ».

**288. Алексютовіч М. А.** Скарына, яго дзейнасць і светапогляд. [Рэд. У. М. Перцаў]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1958. 146 с. з іл.

Змест: *Перцаў У. М. Прадмова*. — Уводзіны. [Агляд літаратуры пра Г. Скарыну. Разглядаючы работы І. Бакмейстара, І. Штырьера, П. А. Аляксеева, О. Навіцкага, Я. Ф. Галавацкага, А. Е. Вікторава, Т. І. Жыццякага, А. Вахняніна, Дуброўскага, С. Б. Ліндэ, Г. М. Карамзіна, А. Іохера, М. Вішнеўскага, Б. Капітара, О. Агапоўскага, І. Чыстовіча, І. Галамбека, П. В. Уладзімірава, І. Шляпініна, С. Віндакевіча, А. В. Мілавідава, М. Вайщкоўскай, М. Доўнар-Запольскага, У. Пічэты, Т. Ламцёва, У. Перцаўа, П. Ахрыменкі, В. В. Чапко, Л. І. Уладзімірава, А. В. Флароўскага]. — Сацыяльна-еканамічнае і культурнае развіццё Беларусі ў першай палавіне XVI ст. — Жыццё і дзейнасць Скарыны. — Светапогляд Скарыны. — Уплыў Скарыны на развіццё пісьменнасці.

У тэксле змешчаны фотаздымкі з выданняў Г. Скарыны і з карціны П. Сергіевіча «Скарына ў друкарні».

Рэц.: часоп. «Полымя», 1959, № 1, с. 191—194. (*Макарэвіч А. Манаграфія пра беларускага першадрукара*). — Газ. «Звязда», 1959, 5 крас. (*Лушчыцкі І. М. і Пузікаў В. М. Аб даследаваннях па гісторыі беларускай грамадскай думкі*).

ТАНК М.

(Гл. таксама №№ 82, 86, 94, 97, 99, 100, 106, 107, 124,  
129, 133, 134).

**289. Калеснік У. А.** Паэзія змагання. Максім Танк і заходнебеларуская літаратура. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 253 с. з іл.

«Гэтая манаграфія з'яўляеца спробай разглядзець творчасць Танка да верасня 1939 года як састаўную частку заходнебеларускай літаратуры» (з «Уводзін» аўтара да кнігі, с. 7).

Змест: Раздзел I. Ранні перыяд творчасці. 1. Ад школьнай партыі да падполя. 2. Па ходжаных сцежках. 3. Прадвесне Народнага фронта і літаратурны рух. 4. Першы эстэтычны кодэкс. 5. Прапастата і веліч героя. — Раздзел II. Творчасць Максіма Танка перыяду ўздыму Народнага фронта. 1. Народны фронт і задачы заходнебеларускай літаратуры. 2. Лірыка перыяду «Нашай волі». 3. Гераічная паэма «Нарач». — Раздзел III. Творчасць Максіма Танка перыяду спаду Народнага фронта (1937—1939 гг.). 1. У барацьбе за сацыялістычны рэалізм. 2. Сталаць пачуццяў. 3. Гісторыка-рэвалюцыйныя паэмы. 4. Сейбіт зорак (лірыка 1937—1939 гадоў). — Замест вывадаў.

Рэц.: часоп. «Маладосць», 1960, № 10, с. 151—153, (Александровіч С. Грунтоўнае, цікавае даследаванне); «Вопросы литературы», 1960, № 8, с. 196—201. (Шкраба Г. Поэзия борьбы). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 30 студз. (Бярозкін Р. Кніга пра Максіма Танка); «Зара» (г. Брэст), 1960, 17 крас. (Лойка А. «Паэзія змагання»); «Магілёўская праўда», 1960, 26 сак. (Макарэвіч А. «Паэзія змагання»).

**290. Барсток М. М.** Максім Танк. (Да 50-годдзя з дня нараджэння). Мінск, 1962. 32 с. з партр. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў БССР. № 16).

«У брашуры расказваеца аб жыццёвым і творчым шляху паэта, аб яго рэвалюцыйна-прапагандысцкай работе сярод насельніцтва быльых заходніх абласцей Беларусі, аб тым як рос і фарміраваўся талент пісьменніка. Брашура разлічана на шырокое кола чытачоў» (с. 2).

Змест: На пачатку шляху. [Біяграфічныя звесткі, пачатак літаратурнай дзейнасці]. — Песні змагання. [Літаратурнае асяроддзе ў быль Заходній Беларусі. Упłyў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа на вершы Максіма Танка. Роля М. Танка ў развіцці рэвалюцыйнай літаратуры Заходній Беларусі. Агляд твораў М. Танка давераснёўскага перыяду]. — Пяром і штыком. [Творчасць М. Танка перыяду Вялікай Айчыннай вайны]. — Слава мірнаму жыццю і працы. [Пасляваенная творчасць М. Танка]. — З далёкіх дарог. [Творы, напісаныя па ўражаннях у час турысцкіх падарожжаў за мяжу].

На вокладцы брашуры змешчана бібліяграфія «Што чытаць аб жыцці і творчасці Максіма Танка».

290а. **Бугаёў Д. Паэзія Максіма Танка.** Мінск,  
Выд-ва «Навука і тэхніка», 1964. 159 с. з партр.

Змест: Раздел 1. Па шляхах заходнебеларускіх. Басаногае маленства і юнацкія сцежкі. Цень лукішкіх кратай. Літаратурнае «вучнёўства» і талент мастака. Супроць эпігонства і прымітыўізму. Станоўчы герой. Віхурыстасць і пошуки прастаты. «Нарач». Узмацненне рэалістычных тэндэнций. «Пад мачтай». — Раздел 2. Чырвоныя верасень. Сярод савецкіх пісьменнікаў. Такая шыр, такі простор. — Раздел 3. Праз пекла вайны. Праца ў газете. Патрыятычная лірыка. «Янук Сяліба». — Раздел 4. Пасля перамогі. «Каб ведалі». Перамагаючы цяжкасці. Творчы неспакой.

290б. **Палтаран В. С. Творчество Максима Танка.** Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1955. 18 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства).

291. [Ватацы Н.] Максім Танк. Бібліягр. памятка чытача. [Склала Н. Ватацы]. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1954. 22 с. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларус. літаратуры і бібліографіі. Серыя «Пісьменнікі БССР»).

Змест: Асноўныя даты жыцця і творчасці Максіма Танка. — Кнігі Максіма Танка. — Кнігі Максіма Танка для дзяцей. — Творы Максіма Танка ў перакладзе на русскую мову. — Крытычныя артыкулы аб творчасці М. Танка.

#### ТРУС П.

(Гл. таксама №№ 33, 51, 91, 94, 100, 108, 124)

292. **Жидович И. К. Жизнь и литературное творчество Павлюка Труса.** Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1950. 16 с. (Акад. наук БССР. Ин-т языка, литературы и искусства).

293. [Ватацы Н. Б.] Паўлюк Трус. Бібліягр. памятка [Склала Н. Б. Ватацы]. Мінск, 1958. 31 с. з партр. (Пісьменнікі БССР. Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддз. беларус. літаратуры і бібліографіі).

Змест: Прадмова. — Біяграфічнае даеедка. — Творчасць Паўлюка Труса. [Біяграфічны агляд]. — Кнігі П. Труса. — Літаратура аб жыцці і літаратурнай дзейнасці П. Труса. 1. Біяграфічнае літаратура. 2. Крытычнае літаратура. 3. Метадычнае літаратура ў дапомогу настаўніку.

ЦЁТКА

(Гл. таксама №№ 51, 52, 74—77, 115)

294. Арабей Л. Л. Цётка. (Алаіза Пашкевіч). Крытыка-біяграфічны нарыс. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1956. 158 с. з іл., 1 л. партр.

«...Жыццё і літаратурна спадчына Алаізы Пашкевіч яшчэ далёка не вывучаны. Дадзеная работа таксама не вычэрпвае гэтай задачы. У ёй аўтар спробу даць крытыка-біяграфічны нарыс творчасці Цёткі, вызначыць сацыяльна-палітычныя, літаратурныя і фальклорныя вытокі яе паэзіі, паказаць месца паэтэсы ў грамадска-палітычным і літаратурным жыцці пачатку XX стагоддзя на Беларусі.

Асобны раздзел прысвячаецца разгляду творчасці Цёткі 1908—1916 гадоў, перыяду творчасці, які да гэтага часу амаль не асвятляўся. [На с. 136—155 разглядаюцца выданні, падрыхтаваныя Цёткай для дзяцей і моладзі].

Новыя архіўныя матэрыялы, наведанне радзімы Цёткі, гутаркі з асобамі, якія ведалі паэтэсу, далі магчымасць удакладніць пытанні, звязаныя з яе біяграфіяй, а таксама пытанні, звязаныя з яе грамадскай дзеяйнасцю» (с. 5—6).

У тэксле змешчаны партрэты Цёткі, фотаздымкі дакументаў, асобных выданняў і інш.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1957, № 2, с. 30—31 (Усікаў Я. Кніга пра Цётку). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1956, 6 кастр. (Александровіч С. Першая манаграфія пра Цётку); Мінская праўда, 1956, 29 снеж. (Жыдовіч І. Два літаратурныя даследаванні); «Магілёўская праўда», 1957, 6 студз. (Макарэвіч А. Кніга аб жыцці і творчасці Цёткі).

295. Сасанович В. А. Общественно-политические и эстетические взгляды Тетки. (А. Пашкевич). Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата философ. наук. Минск, 1953. 16 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

ЧАРОТ М.

(Гл. таксама №№ 50, 74, 80, 82, 91, 108, 115, 121, 133, 142)

296. Ярош М. Р. Міхась Чарот. Нарыс жыцця і творчасці. [Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1963. 116 с. 1 л. партр. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

«Гэта кніга асвятляе жыццёвы і творчы шлях Міхася Чарота — таленавітага паэта, празаіка і драматурга, які па праву лічыцца адным з пачынальнікаў беларускай савецкай літаратуры.

У працы аналізу юца найбольш значныя творы Чарота, вызначаеца месца паэта ў літаратурна-грамадскім жыцці 20 — пачатку 30-х гадоў, рассказываеца аб уплыве творчасці яго на маладых пісьменнікаў паслярэвалюцыйнага «прызыва». Аўтар выкарыстоўвае шматлікія малавядомыя факты аб творчасці паэта, больш шырока разглядае пазію, прозу і драматургію Чарота» (с. 2).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 6, с. 182—184 (Макарэвіч А. Паэт рэвалюцыі). — Газ. «Чырвоная змена», 1963, 16 крас. (Юрчанка Г. Пясня вялікай прауды).

### ЧОРНЫ К.

(Гл. таксама №№ 48, 50, 51, 77, 82, 83, 91, 94, 95, 101, 102, 108, 109, 115, 117, 118, 121, 129, 132, 135)

297. **Кузьма Чорны**. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і творчай дзейнасці пісьменніка. Складаў І. К. Жыдовіч. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 233 с., 2 л. іл.

Змест: 1. Артыкулы. *Крапіва К.* Выдатны пісьменнік і чалавек.—*Лынькоў М.* Пісьменнік-патрыёт.—*Лужанін М.* Буйнейшы мас-так-рэаліст. — *Вітка В.* Вялікі нацыянальны паэт. — *Вольскі В.* Майстар манументальнай прозы. — *Казлова К.* Эпапея аб барацьбе за сацыялістычную Радзіму [раман «Бацькаўшчына»] — *Рудзько Ю.* Прэм'ера «Ірынка» Кузьмы Чорнага. — *Карпаў У.* Героі Кузьмы Чорнага. — *Александровіч С.* На подступах да вялікай тэмы. [Аб рамане «Вялікі дзень»]. — *Казека Я.* Шчодры талент. — *Лобан М.* Майстэрства словатворчасці. — 2. Успаміны: *Хведаровіч М.* Мае сустрэчы.<sup>1)</sup> *Лужанін М.* Невычэрпны талент. — *Крайчанка У.* Чалагек вялікага сэруца. — *Грамовіч І.* Сціплы і працавіты пісьменнік. — *Няхай Р.* Слова аб любімым настаўніку. — *Мележ І.* Чулае сэруца. — *Бялевіч А.* Чулы чалавек, таленавіты пісьменнік. — *Пест-рак П.* Руплівы сейбіт. — *Бярозкін Р.* Проста аб ім. — *Паслядоўіч М.* Непакойлівая душа.

У кнізе змешчан партрэт Кузьмы Чорнага і здымак 1926 года «Ян Райніс і Янка Купала сярод пісьменнікаў Беларусі», на якім засніты і Кузьма Чорны.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1960, № 6, с. 30 (Макарэвіч А. Кузьма Чорны ва ўспамінах); «Полымя», 1960, № 5, с. 179—185 (Кудраўцава I. Рысы чалавека і мастака); «Маладосць», 1960, № 7, с. 147—148; (Базарэвіч М. У вянок Кузьме Чорнаму). «Дружба народов», 1960, № 8, с. 242—244. (Шкраба Р. Большое сердце художника). — Газ. «Советская Белоруссия», 1960, 16 июня (Андреенка В. Полезное дело); «Літаратура і мастацтва», 1960, 4 студз. (Луфераў М. Характэрнае і выпадковае); «Магілёўская праўда», 1960, 2 лют. (Макарэвіч А. Кніга пра Кузьму Чорнага).

<sup>1)</sup> У ўспамінах змешчана аўтабіографічнае пісьмо К. Чорнага 1944 года да Алесі Александровіч.

298. **Луфераў М. П.** Проза Кузьмы Чорнага. [Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1961. 159 с.

Змест: Пошукі героя. [Дзве асноўныя тэндэнцыі мастацкага адлюстравання рэчаінасці ў беларускай літаратуре 20-х гадоў: романтычна-эмасіянальная прыўзнятасць паэзіі і тэндэнцыя к эпічнасці, як у паэзіі, так і ў прозе. Роля К. Чорнага ў стварэнні сацыяльна-псіхалагічнага рамана ў беларускай літаратуре. Разгляд проблемы духоўнага росту працоўных мас у ранніх апавяданнях і раманах К. Чорнага і ў аповесці «Лявон Бушмар» (с. 32—37)]. — У барацьбе за сацыялістычную бацькаўшчыну. [Ідэйна-мастацкая пошукі К. Чорнага ў пачатку 30-х гадоў. Раман «Ідзі-ідзі». Падзеі рэвалюцыі і грамадзянскай вайны ў творах К. Чорнага. Раман «Бацькаўшчына» (с. 39—76). П'еса «Бацькаўшчына» (с. 59—62). — Новы чалавек перамагае. [Арганічная сувязь проблемы рэвалюцыі і народа з тэмай выкрыцця ўласнасці ў творчасці К. Чорнага. Апавяданне «Семінаццаць год», раманы «Трыщаць год» (с. 77—79), «Трэцяе пакаленне» (с. 79—102), аповесць «Люба Лук'янская» (с. 103—105). Ідэя ўз'яднання беларускіх земляў і барацьбы за сацыялістычны лад ва ўсёй Беларусі. Драма «Ірынка» (с. 105—107)]. — Паядынак двух светаў. [Раскрыцце тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў творах К. Чорнага (с. 110—134)]. — Вялікае майстэрства. [Асаблівасці творчага метаду К. Чорнага].

Аўтар палемізуе з крытыкамі В. Вольскім (с. 31) і У. Карпавым (с. 97, 99).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1961, № 10, с. 184—188 (Герцовіч Я. Яшчэ адна книга пра Кузьму Чорнага). — Газ. «Звязда», 1962, 23 лют. (Пашыркоў Ю. Пошукі і станаўленне); «Літаратура і мастацтва», 1961, 19 мая (Царанкоў А. Удумлівы разгляд).

299. **Луфераў М. П.** Кузьма Чорны. Мінск, 1960. 32 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук ведаў Беларус. ССР).

Папулярная брашура.

Змест: У творчых пошуках. [Біографічныя звесткі. Першыя кнігі К. Чорнага. «Апавяданні» (1925), «Срэбра жыцця», «Пачуцці», «Хвоі гавораць», «Вераснёвая рунь». Аповесць «Лявон Бушмар»]. Новы чалавек перамагае. [Сціслы аналіз раманаў «Бацькаўшчына» і «Трэцяе пакаленне», аповесці «Люба Лук'янская», п'есы «Ірынка». — Паядынак двух светаў. [Творы К. Чорнага перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Аналіз апавядання «Вялікае сэрца» і раманаў «Вялікі дзень», «Пошукі будучыні»].

Рэц.: газ. «Знамя юности», 1960, 29 июня (Савін Е. Творчество — это и есть его жизнь!).

300. **Кудраўцаў І.** Кузьма Чорны. Ідэі і вобразы ў творчасці. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1956. 273 с. 1 л. партр.

Тое самае. Выд. 2-е. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1962, 274 с.

Першы раздзел кнігі «Вялікая любоў і вялікая нянявісць» прысвечаны разгляду асноўнай тэмы ў творчасці К. Чорнага — чалавека-уласніка і яго лёса ў савецкім грамадстве. Аўтар разглядае тут раннюю прозу пісьменніка — фельетоны і нарысы, апавяданні, раманы «Сястра», «Зямля» і «Ідзі-ідзі», аповесці «Лявон Бушмар», «Вясна» і інш. Асобна вылучае I. Кудраўцаў творы, напісаныя на індустрыяльную тэму (с. 64—67 па 2-му выд.). Далей аналізуецца раман «Трэцяе пакаленне» (с. 67—100) і творы, у якіх малюеца вобраз жанчыны (с. 100—109), сярод іх — раман «Люба Лук'янская».

Раздзел другі, — «Гады суроўых выпрабаванняў і вячыстай славы», — харектарызуе тэму першай імперыялістычнай вайны, Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны ў творчасці К. Чорнага. Тут аналізуецца апавяданні, раманы «Трыццаць год» і «Бацькаўшчына» і аднаімённая п'еса, а таксама творы аб лёсе працоўных у былой Заходній Беларусі — апавяданні «Граніца», «Семнаццаць год», «Дарагуся», п'еса «Ірынка» (с. 167—173) і інш.

Раздзел трэці, — «У радах барацьбітоў», — прысвечаны літаратурнай дзеянасці К. Чорнага ў час Вялікай Айчыннай вайны. Разглядаюцца апавяданні зборніка «Вялікае сэрца», раман «Вялікі дзень» і інш. Харектарызуецца мова і стыль твораў К. Чорнага (с. 212—220).

У чацвёртым і апошнім раздзеле кнігі аўтар аналізуе горкаўскія традыцыі ў творчасці К. Чорнага.

Рэц. (на першае выд.): часоп.: «Беларусь», 1956, № 6, с. 30—31  
(Герцовіч Я. Пра вялікую любоў і вялікую нянявісць); «Полымя»,  
1956, № 9, с. 152—155 (Казека Я. Кніга пра Кузьму Чорнага); «Со-  
ветская Украина», 1959, № 1, с. 171—174 (Охріменко П. Новыя ра-  
боты беларускіх литературоведаў). — Газ. «Звязда», 1956, 25 ве-  
рас. (Бурносай В. Патрэбнае даследаванне). «Мінская праўда», 1956,  
29 снеж. (Жыдовіч І. Два літаратурных даследаванні). «Літарату-  
ра і мастацтва», 1956, 7 крас. (Адамовіч А. Вучоба пісьменніка і  
яго індывідуальнасці).

301. Адамовіч А. М. Шлях да майстэрства. (Станаў-  
ленне мастацкага стылю К. Чорнага). [Рэд. В. В. Ба-  
рысенка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1958.  
180 с. (Акад. навук БССР).

Змест: Стыль — гэта чалавек. [Паняцце індывідуальнага сты-  
лю пісьменніка ў саецкай літаратуре]. — Радасць жыцця. [Мала-  
дая беларуская літаратура 20-х гадоў]. Характэрныя рысы прозы  
Я. Коласа савецкага перыяду, вызначэнне асаблівасцей мастацкага  
стылю Я. Коласа (с. 9—11), Ц. Гартнага (с. 11—12), Зм. Бядулі  
(с. 12—13). Новыя тэмы, матывы, настроі і погляд на рэчаіснасць  
маладой беларускай літаратуры 20—30 гг. (М. Чарот, К. Чорны,  
М. Лынькоў, К. Крапіва, М. Зарэцкі, П. Галавач, Э. Самуйлёнак і  
інш.). Жыццярадасны, бурны, поўны заўзятасці, паэтычнага і ара-  
тнш.). Жыццярадасны, бурны, поўны заўзятасці, паэтычнага і ара-

тарскага пафасу тон беларускай прозы маладнякоўскага перыяду. Творчая індывідуальнасць К. Чорнага, аналіз ранній яго прозы 1923—1925 гг.]. — Праблема «жывога чалавека». [Літаратурнае жыццё ў Беларусі ў 1926—1927 гг. Аналіз твораў К. Чорнага гэтага перыяду (апавяданні, рамана «Сястры» (с. 43—51) і інш.). — Культура творчасці. [Барацьба К. Чорнага за сапраўдную культуру творчасці. Адносіны яго да рускай і замежнай класічнай літаратуры. Шлях К. Чорнага да горкаўскіх традыцый. Імкненне К. Чорнага да ўсё большай мастацкай самастойнасці вобразаў. Вобразы дзяцей у творчасці К. Чорнага (с. 54—55). Праблема сувязі літаратурнай беларускай мовы і жыёй мовы народа ў творчасці К. Чорнага (с. 79—84)]. — У глыбіню народнага побыту. [Героі твораў К. Чорнага другой паловы 20-х гг. Аналіз рамана «Зямля» (с. 86—102). Адносіны да гэтага рамана літаратурнай крытыкі 20-х гадоў (с. 87—88)]. — Філасофскае адзінства. [Актывізацыя адносін К. Чорнага да сучаснага жыцця народа ў канцы 20-х гг. Публіцыстычная плынь у яго творах. Філасофскі склад светаадчування пісьменніка. Тэма барацьбы з уласніцтвам. Аналіз аповесці «Лявон Бушмар» (с. 112—125). Яркасць і сіла мастацкага стылю К. Чорнага, народнасць яго мовы, умение эралістычна і прадметна паказаць у мастацкім творы сістэму прадстаўленняў народа аб навакольным свеце]. — Шматпланавасць. [Творы К. Чорнага аб калектывізацыі. Аналіз аповесці «Вясна» (с. 126—129), рамана «Ідзі—Ідзі» (с. 129—143). Адзнакі стылю лепшых твораў К. Чорнага 30—40 гг.]. — Пачатак сталасці. [Вызначэнне паняцця эпічнага жанра. Першы эпічны тэор К. Чорнага «Бацькаўшчына» (с. 144—166)]. Шырокі гістарызм у асвятыленні і раскрыцці жыццёвых з'яў у творах К. Чорнага. Паширэнне ім жанравых рамак беларускай літаратуры. Раманы «Пошуки будучыні» і «Вялікі дзень» (с. 167—170). Характар гумару К. Чорнага (с. 170). Канчатковое адмаўленне пісьменніка ад «паэтычнай прозы», прастата апавядальнай манеры. Асаблівасці мовы твораў К. Чорнага 30-х гадоў (с. 172—179)].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1958, № 12, с. 169—173 (*Шкраба Р.* Шлях да эпічнасці); «Беларусь», 1958, № 10, с. 30—31 (*Бародзіч Д.* Шлях да майстэрства); «Маладосць», 1959, № 2, с. 141—144 (*Палтаран В.* Кніга пра майстэрства); «Советская Отчизна», 1959, № 3, с. 131—132 (*Лойко О.* Вдумчivo и серъезно); «Вопросы литературы», 1959, № 11, с. 214—221 (*Новіченко Л.* Работы белорусского критика); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (*Охріменко П.* Новые работы белорусских литературоведов). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 24 студз. (*Юрэвіч У.* Раскрыццё своеасаблівасці мастака); «Настаўніцкая газета», 1959, 10 сак. (*Луферай М.* Арыгінальнае даследаванне).

302. **Петкевич А. М.** Психологический анализ и проблема характера в прозе Кузьмы Чорного. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1963. 21 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

303. **Чернявская Я. А.** Драматургия Кузьмы Чорнага. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1960. 19 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

304. **Адамович А. М.** Язык романа «Третье поколение» и индивидуальный литературно-художественный стиль Кузьмы Чорного. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1953. 21 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

305. **Барсток М. М.** Вывучэнне творчасці Кузьмы Чорнага ў школе. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1959. 105 с. (Навук.-даслед. Ін-т педагогікі М-ва асветы БССР).

Змест: Уступ. [Метадычныя заўвагі па правядзенню ўрокаў па творчасці Кузьмы Чорнага] — Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. — Тэкстуальнае вывучэнне рамана «Трэцяе пакаленне». — Характарыстыка вобразаў. — Мастацкая асаблівасці твора. — Творчасць К. Чорнага пасля рамана «Трэцяе пакаленне».

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 12 ліп. (Рубінскі У. Літаратура — не анталогія).

306. [Ватацы Н. Б.] Кузьма Чорны. 1900—1944. Бібліяграфічны даведнік. [Склала Н. Ватацы. Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Вучпедвыд БССР, 1954. 83 с., 1 л. партр. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Аддзел беларус. літаратуры і бібліяграфіі).

Змест: Прадмова. — I. Даты жыцця і творчасці К. Чорнага. II. Кнігі К. Чорнага [Анатаваны спіс]. — III. Творы К. Чорнага ў перакладзе на рускую мову. — IV. Спіс твораў К. Чорнага і их публікацый. — V. Літаратура аб жыцці і творчасці К. Чорнага. Дадатак. Спіс псеўданімаў.

### ШАМЯКІН І.

(Гл. таксама №№ 78, 80, 82, 83, 95, 99—101, 104, 107, 116, 118, 121, 134—136, 139, 158)

307. **Сондак А. А.** Проза Ивана Шамякина. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, 1954, 15 с. (Белорус. гос. ун-т им. В. И. Ленина).

308. [Ватацы Н. Б.] Іван Шамякін. Бібліягр. памятка чытача [склада Н. Б. Ватацы. Рэд. В. В. Барысенка]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 25 с. з іл. (Дзярж. б-ка БССР імя У. І. Леніна. Серыя «Пісьменнікі БССР»).

Змест: Іван Шамякін. [Бібліографічны агляд]. — Кнігі І. Шамякіна. [Бібліографія]. — Кнігі І. Шамякіна, выдадзеныя ў перакладзе на рускую мову. — Кнігі І. Шамякіна, выдадзеныя на іншых мовах народаў СССР. — «Кнігі І. Шамякіна, выдадзеныя ў перакладах на замежныя мовы. — Крытычная літаратура аб творчасці І. Шамякіна.

### ШЫНКЛЕР Хв.

(Гл. таксама №№ 82, 83, 100, 104, 145)

309. Арабей Л. Л. Хвядос Шынклер. Жыццё і творчасць. Мінск. Дзяржвыд БССР, 1959. 163 с. з іл.

Змест: Раздел 1. Пачатак шляху. [Біяграфічныя звесткі. Пачатак літаратурнай дзейнасці ў бабруйскай газете «Камуніст». Удзел у работе бабруйскага літаб'яднання. Тэма грамадзянскай вайны ў творах Хв. Шынклера (с. 24—31). Паэтызацыя сацыялістычнай працы ў творах пісьменніка. Тэматыка і мастацкая асаблівасці апавяданняў. — Раздел 2. У нагу з жыццём. [Тэма маладога рабочага класа Беларусі ў аповесці «Сонца пад шпалы» (с. 57—105). «Запіскі інструктара Томана» (с. 106—122)]. — Раздел 3. Пісьменнік, грамадзянін, воін. [Аповесць для дзяцей «Петрык-завадтар» (с. 123—129)]. П'еса «Пачэсны рэйс» (с. 129—136). Апавяданні «Мужнасць і адвага» і «Не згасне сонца» (с. 136—138). Творчасць Хв. Шынклера перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Аповесць «Пульс жыцця» (с. 138—154), «Дзённік сувязіста» (с. 155—160)].

У тэксле змешчаны фота Х. Шынклера і публікацый яго твораў. Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 12; с. 30—31. (Герцовіч Я. Ціжавая манаграфія); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (Охріменко П. Новые работы белорусских литературоведов).

## **2. СУВЯЗІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ З ІНШЫМІ ЛІТАРАТУРАМІ НАРОДАЎ СССР І З ЗАРУБЕЖНЫМІ ЛІТАРАТУРАМІ**

(Гл. таксама №№ 11, 44—47, 54, 56—58, 62, 62а, 62б, 65—68, 70, 74, 75, 77, 80, 81, 84, 86—89, 91, 95, 100, 101, 104, 107, 110—115, 121, 130, 132, 137, 156, 157, 158, 159, 161—163, 168—170, 176, 177, 183, 186, 187, 191, 192, 195, 204, 206, 222, 224, 233—236, 238—246, 250—252, 258, 260, 266, 267, 268, 270, 275, 279, 281, 283, 284, 288, 300, 301, 306, 308)

310. **Ларчанка М. Г.** Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народаў у другой палове XIX ст. Мінск, Выд-ва Беларус. Дзярж. ун-та імя У. І. Леніна, 1958. 111 с. (М-ва вышэйш. адукацыі СССР. Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Змест: Раздел 1. [Сувязі беларускай літаратуры 50-х гадоў XIX ст. з рускай, украінскай і польскай літаратурамі. Шматлікія публікацыі беларускіх матэрыялаў па фальклору, мове і літаратуры рускімі, украінскімі і польскімі вучонымі і перадавымі пісьменнікамі. Выказванні А. С. Пушкіна (с. 8) і В. Г. Бялінскага (с. 9) аб беларускім народзе. Думкі аб беларускай мове польскага вучонага Ліндэ (с. 9) і Адама Міцкевіча (с. 10—11); погляд на беларускую народную творчасць польскага пісьменніка Лявона Васілеўскага (с. 10). Работы польскіх этнографаў аб беларускім фальклоры. Вершы У. Сыракомлі на беларускай мове (с. 11—12). Польскія перыядычныя выданні, якія змяшчалі на сваіх старонках беларускія песні і вершы (с. 12—13). Знаёмства Т. Шаўчэнкі з беларускім літаратурным рухам. Асаблівая роля рускіх часопісаў «Отечественные записки» і «Современник» у справе абуджэння патрыятычнай свядомасці перадавых сіл беларускага народа і станаўлення яго демакратычнай літаратуры (с. 14—23). Падарожжа па Палессі і беларускім краі» П. М. Шпілеўскага на старонках «Современника» (с. 16—19). Плённая дзейнасць вучоных-фалькларыстаў рускай школы — П. М. Шпілеўскага, І. І. Насовіча, Е. Р. Раманава, П. Шэйна, У. Дабравольскага, М. Нікіфароўскага. Выказванне М. А. Дабравлюбава аб беларускім народзе (с. 19—20). Рээцензія М. Г. Чарнышэўскага на книгу М. О. Без-Карніловіча «Гістарычныя звесткі аб выдатных месцах у Беларусі» (с. 21)].

Раздел 2. [Творчыя сувязі В. Дуніна-Марцінкевіча з польскай (с. 22—23) і рускай (с. 25—32) літаратурамі. Традыцыі Пушкіна і Гогаля ў творчасці Дуніна-Марцінкевіча.

Раздел 3. [Уплыў «Колокола» А. І. Герцэна і іншых рускіх рэвалюцыйных выданняў на развіццё беларускай літаратуры 60-х гадоў XIX ст. Дзейнасць выдатнага беларускага рэвалюцыянера-дэмакрата К. Каліноўскага (с. 37—44)].

Раздел 4. [Узаемасувязі рускай і беларускай перадавой культуры і літаратуры 60—90-х гадоў XIX ст. М. А. Някрасаў, І. С. Тургенев, А. І. Купрін і А. М. Горкі аб беларускім народзе і беларускай літаратуре (с. 48—50). Беларуская група народавольцаў «Гоман» (с. 52—55). Рускія, украінскія і польскія вучоныя-збральнікі беларускага фальклора].

Раздел 5. [Уплыу эстэтычных прынцыпаў і традыцый рускай рэвалюцыйна-дэмакратычнай літаратуры на творчасць выдатнага беларускага рэаліста Ф. Багушэвіча (с. 59—79). Ідэйная близкасць твораў Ф. Багушэвіча да творчасці М. А. Някрасава і М. Я. Салтыкова-Шчадрына. Уплыў М. В. Гогаля, М. Ю. Лерманава, Т. Г. Шаўчэнкі на творчасць Ф. Багушэвіча].

Раздел 6. [Творчыя сувязі беларускіх паэтаў Янкі Лучыны, Адама Гурыновіча і Фелікса Тапчэўскага з рускай, украінскай і польскай літаратурамі (с. 80—97)].

Раздел 7. [Перакладчыцкая дзейнасць А. Гурыновіча — пераклады вершаў А. С. Пушкіна (с. 99—100), М. А. Някрасава (с. 100), і І. Франка (с. 100—101). Вершы А. Гурыновіча на рускай мове (с. 101—104). Апавяданне «Дзядзька Антон, або гутарка аб усім чыста, што баліць, а чаму баліць, не ведаем!»]

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 12, с. 31 (*Пышыркоў Ю.* Праца аў творчых узаемасувязях). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 21 сак. (*Пётух А.* Важная праблема і яе вырашэнне).

**311. Ларчанка М.** Славянская супольнасць.  
Мінск, Выд-ва М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукцыі БССР, 1963. 238 с.

Тэматычны зборнік літаратуразнаўчых прац, прысвечаных вывучэнню творчай супольнасці беларускай літаратуры з літаратурамі галоўным чынам суседніх славянскіх народаў і ў першу чаргу з літаратурай рускага, украінскага і польскага народаў. Аўтарам выкарыстаны архіўныя матэрыялы.

Змест: Так пачыналася наша славянская супольнасць (XIV—XIX вв.). — Беларускія рэвалюцыйныя дэмакраты і братнія літаратуры. [Творчыя сувязі з рускай, украінскай і польскай літаратурай Ф. Багушэвіча (с. 56—74), Янкі Лучыны (с. 74—81), А. Гурыновіча (с. 91—102), Ф. Тапчэўскага (с. 74—75)]. — Газета «Мінскі листок» і славянская літаратуры. — Тарас Шаўчэнка і Янка Купала. — Максім Багдановіч і славянства. — «Слова аў палку Ігара-Еым» і беларуская літаратура. — Гогалеўская традыцыі ў беларускай літаратуре (у апанімнай паэме «Тарас на Парнасе», творах Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Коласа, К. Крапівы, К. Чорнага, М. Лынькова і інш.). — А. М. Горкі і беларуская літаратура. [Аб творчых сувязях з М. Горкім Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, М. Лынькова і інш. беларускіх пісьменнікаў].

**311а. Славянские литературы.** Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сен-

тябрь 1963). М., Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 378 с. (Акад. наук СССР. Советский комитет славистов).

См. доклад: Гудзай Н. К. Традиции литературы Киевской Руси в старинных украинской и белорусской литературах (с. 14—46).

312. Александровіч С. Старонкі братнай дружбы. Артыкулы пра літаратурныя сувязі. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1960. 220 с.

Змест: Пачэсная задача [вывучаць разнастайныя прайяўленні літаратурных сувязей]. — Янка Купала і польская літаратура. — Янка Купала — перакладчык твораў Т. Шаўчэнкі. — Арыгінал і пераклад. [Творы Я. Купалы ў перакладах на рускую мову]. — Беларуская проза на рускай мове. [Агляд перакладаў і аналіз іх мастацкай вартасці]. — Недакладнасць ці застарэлыя погляды? [Аб памылках у некаторых работах пра Г. Скарыну, А. Міцкевіча і У. Сыракомлю]. — В. І. Дунін-Марцінкевіч і польская крытыка. — Францішак Савіч. — Тарас Шаўчэнка і Беларусь. — Новае пра Ф. Багушэвіча. — Першыя галасы прызнання (Дарэвалоўцыяная славянская крытыка пра пазэю Я. Коласа).

Рэц.: часоп. «Маладосць», 1961, № 3, с. 140—142 (Базарэвіч М. Братнай дружба літаратур). — Газ. «Магілёўская праўда», 1961, 3 студз. (Макарэвіч А. Кніга аб дружбе славянскіх літаратур); «Зара» (г. Брэст), 1961, 11 лют. (Хажевіч В. і Раманоўскі С. Старонкі братнай дружбы).

313. Зелинский К. Литературы народов СССР. Статьи. М., Худож. литература, 1957. 406 с.

О связях белорусской литературы с литературами других народов СССР см. на стр. 75, 98, 100, 128, 136—137, 139, 150—152, 160. См. также статью о романе «Будущность» Э. Самуйленко — «Белорусский роман о Грузии».

Рец.: журн. «Дружба народов», 1959, № 3, с. 255—258 (Пархоменко М. Многонациональное единство); «Советская Украина», 1958, кн. 8, с. 169—171. (Співак І. Ценная книга). — Газ. «Правда», 1958, 18 июня. (Петросян А. Важная тема).

314. Барысенка В. В. і Івашын В. У. Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры XX ст. Мінск. Выд-ва Акад. навук БССР, 1963. 36 с. (Акад. навук БССР. Беларус. камітэт славістаў. V міжнар. з'езд славістаў). — Рэзюме на французскім мове.

«У прапануемай рабоце мяркуеца паказаць ролю рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя. Высветліць колькі-небудзь шырока і поўна гэту складаную і малараспрацаваную праблему ў невялікім дакладзе, зразу

мела, немагчыма. Таму аўтары сядома абмежавалі рамкі свайго даследавання. Яны бачаць задачу галоўным чынам у тым, каб на-  
вукова паставіць праблему і вызначыць шляхі яе вырашэння...

Высвятляючы сувязі буйнейшых беларускіх пісьменнікаў пачатку XX ст. з рускай класікай, аўтары ставяць за мэту паказаць, як вялікая руская літаратура ўзбуджала і апладатварала творчыя сілы і здольнасці маладой беларускай рэалістычнай літаратуры, са-  
дзеінічала яе росту і развіццю яе самабытных і нацыянальных ас-  
ноў, узбагачала ідэйны змест і нацыянальную форму яе рэалізму» (с. 4, 5).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, с. 185—187 (Мальдзіс А. У сямі славянскіх літаратур).

**315. Клімковіч А.** Аб жыватворчым уплыве рускай літаратуры на беларускую літаратуру. Мінск, Дзярж-  
выд БССР, 1955. 184 с.

Змест: Раздел 1. Узаемасувязь рускай і беларускай літара-  
тур ад старажытных часоў да 1905 г. [Уплыў рускай літаратуры на  
дзеянасць Г. Скарыны, на ананімныя творы «Энеіда навыварат»,  
«Тарас на Парнасе», «Дзядзька Антон, або гутарка аб усім чыста,  
што баліць, а чаму баліць — не ведаем», на творчасць В. Дуніна-  
Марцінкевіча, К. Каліноўскага, Ф. Багушэвіча, А. Гурыновіча, Я. Лу-  
чыны]. — Раздел 2. Узаемасувязь рускай і беларускай літаратуру у  
перыяд паміж дзвюма рэвалюцыямі (1905—1907). [Уплыў А. С.  
Пушкіна, М. В. Гогаля, М. А. Нікрасава, М. Горкага на творчасць  
Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, З. Бядулі]. — Раз-  
дел 3. Узаемасувязь рускай і беларускай літаратуру у савецкі пе-  
рыяд. [Горкаўскія матывы ў творах З. Бядулі, К. Чорнага, М. Лынь-  
кова, Э. Самуілёнка. Уплыў У. Маякоўскага, А. Блока і Д. Бед-  
нага на творчасць П. Труса, К. Крапівы, П. Броўкі, П. Глебкі, А. Ку-  
ляшова. Творчасць А. Серафімовіча, Д. Фурманава, К. Транёва,  
А. Фадзееva і творы беларускіх празаікаў — Я. Коласа, К. Чорна-  
га, М. Лыньковага і інш.].

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1956, № 2, с. 30 (Александровіч С. Кні-  
га пра літаратурныя сувязі); «Советская Отчизна», 1956, № 3,  
с. 123—127 (Власенка А. Ценный труд о русско-белорусских литерату-  
ральных связях). — Газ. «Советская Белоруссия», 1956, 5 февр. (По-  
литыко Д. Жывотворное влияние); «Літаратура і мастацтва», 1956,  
18 лют. (Бурносай В. Жыватворчая крыніца).

**316. Пшыркоў Ю. С.** Уплыў творчасці А. С. Пушкіна на развіццё беларускай літаратуры. Стэнаграма публіч-  
лекцыі, прачыт. у 1949 годзе. [Рэд. А. Кулішоў].  
Мінск, Выд. АН БССР, 1949, 24 с. (Т-ва па распаўсядже-  
ванню паліт. і навук. ведаў БССР).

У брашуры характарызуецца ўплыў творчасці выдатнага рускага паэта А. С. Пушкіна на развіццё літаратуры народаў СССР, у тым

ліку і беларускай, які тлумачыцца перш за ўсё гістарычнай агульнасцю двух брацкіх народаў, рускага і беларускага. Факты гэтага ўплыву аўтар раскрывае на прыкладах асобных твораў — ананімнай паэмы XIX стагоддзя «Тарас на Парнасе», паэтычных твораў Я. Купалы, Я. Коласа, П. Броўкі, А. Куляшоў, М. Танка, П. Панчанкі і інш.

317. **Ларчанка М. Г.** Гогалеўскія традыцыі ў беларускай літаратуры. Стэнаграма лекцыі, прачытанай у гор. Мінску ў сувязі з 100-годдзем з дня смерці М. В. Гогаля. Мінск, 1952. 30 с. (Т-ва па распаўсюджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Аўтар разглядае ананімныя паэмы XIX ст. «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе» і творы В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Коласа, К. Чорнага, К. Крапівы, М. Лынькова і інш.

317a. **Турбин В. Н.** Некрасовские традиции в дооктябрьском творчестве Я. Коласа. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. М., 1953. 14 с. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

318. **Лобович А. А.** Драматургия А. Н. Островского в белорусском советском театре. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата искусствоведения. Минск. 1963, 21 с. (Акад. наук БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. Гос. ин-т театрального искусства им. А. В. Луначарского. Кафедра народов СССР).

319. **Ивашин В. В.** М. Горький и белорусская литература начала XX века. [Ред. В. В. Борисенко]. Минск, Изд-во Акад. наук БССР, 1956. 199 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства).

Содержание: Введение. [Развитие русско-белорусских культурных и литературных связей. Интерес А. С. Пушкина к судьбе Белоруссии (с. 10). Ознаменование столетнего юбилея А. С. Пушкина в 1899 году в Белоруссии (с. 15—16). Влияние Пушкина на творчество Я. Купалы и Я. Коласа (с. 20—21). М. Горький — величайший писатель-реалист, выдающийся деятель социалистического искусства. М. Горький и национальные литературы. М. Горький — вдохновитель и учитель нескольких поколений белорусских писателей (с. 3—6, 21—22)].

Связи М. Горького с культурой и литературой белорусского народа. [Знакомство белорусского читателя с произведениями М. Горького. Воспоминания об этом минских рабочих (с. 23—24). Живые свя-

зи М. Горького с белорусами (помощь в открытии первых общественных библиотек в Белоруссии в селе Остромечево и местечке Мир, (с. 25—26). Роль Минской публичной библиотеки им. А. С. Пушкина в распространении революционной литературы в годы первой русской революции (с. 26—27). Популярность произведений М. Горького, публикация их на страницах газеты «Северо-Западное слово» и др. Пьесы М. Горького на сцене театров Белоруссии (с. 27—43). Интерес М. Горького к фольклору народов СССР, в том числе к белорусскому. Дружба с белорусским ученым-этнографом А. Е. Богдановичем. Пометки М. Горького на полях книги А. Е. Богдановича «Пережитки древнего миросозерцания белорусов». Воспоминания А. Е. Богдановича о М. Горьком. Упоминания М. Горького о «Белорусском сборнике» Е. Романова. Книги по белорусскому фольклору в личной библиотеке М. Горького. Личные связи М. Горького с белорусскими писателями до Октябрьской революции — с Я. Лучиной, М. Богдановичем. Знакомство М. Горького с творчеством Я. Купалы и Я. Коласа, оценка произведений белорусских поэтов. Общественное значение выступления М. Горького в защиту молодой белорусской литературы (с. 46—82). Идея М. Горького о единении национальных литератур. Его предложение об издании сборников произведений белорусских, украинских, латышских, татарских и др. литератур (с. 82—85). Высказывания Я. Купалы и Я. Коласа о М. Горьком (с. 83—85)].

В русле горьковских традиций. [Художественный метод М. Горького. Отличительные черты социалистического реализма (с. 86—93). Роль творчества М. Горького в становлении реалистической белорусской литературы. Его влияние на Я. Купалу, Я. Коласа, М. Богдановича и З. Бядулю (с. 93—99). Идейно-эстетические позиции М. Горького, восприятие их лучшими представителями белорусской литературы начала XX ст. Эстетические идеи Я. Купалы, Я. Коласа, Тётки, М. Богдановича (с. 106—122). Влияние революционно-гуманистической направленности горьковской эстетики на творчество Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, Тётки, З. Бядули. Чувство нового, революционная романтика, поэтизация народного труда в их произведениях. Горьковская идея возвеличения человека, его творческой мощи. Трактовка темы любви и смерти. Отличие положительного героя М. Горького 900-х годов от положительного героя дореволюционного творчества Я. Купалы и Я. Коласа (с. 123—193).

Рец.: журн. «Полымя», 1956, № 12, с. 166—168 (*Рудакойскі І.* Вялікая садружнасць); «Советская Отчизна», 1956, № 6, с. 148—150 (*Александровіч С.* Книга о горьковских традициях); «Дружба народаў», 1957, № 3, с. 216—217 (В русле горьковских традиций); «Советская Украина», 1959, № 1, с. 172—174 (*Охріменко П.* Новые работы белорусских литератороведов). — Газ. «Звязда», 1957, 6 студз. (*Бугаёў Д.* Патрэбнае даследаванне); «Советская Белоруссия», 1956, 15 дек. (*Бурносов В.* «Великое содружество»); «Літаратура і мас-тавтства», 1956, 10 лістап. (*Александровіч Р.* Факты і іх вытлумачэнне).

320. **Ларчанка М. Г.** А. М. Горкі і беларуская літаратура. Стэнаграма лекцыі, прачытанай 18 чэрвеня 1951 г. у гор. Мінску. Мінск, Выд-ва АН БССР, 1951. 23 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук ведаў Беларус. ССР).

Папулярная брошур аб выказваннях М. Горкага пра беларускую літаратуру і горкаўскіх матывах у творах Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, З. Бядулі, К. Чорнага, М. Лынькова і інш. беларускіх пісьменнікаў.

321. **Пиксанов Н. К.** Горький и национальные литературы. М., Худож. лит., 1946, 322 с.

О творческих связях белорусской литературы с М. Горьким см. на с. 27, 92, 236, 253—254, 256—258, 260—261, 285—286, 291, 303.

322. **Юнович М. М.** Горький в борьбе за равенство и дружбу народов. Изд. 2-е, дополн. М., Сов. писатель, 1957. 162 с.

О переписке редакции белорусской газеты «Наша ніва» с М. Горьким и о высказываниях писателя про белорусскую литературу см. на с. 96—98.

323. **Богатенкова Л.** Драматургия М. Горького на белорусской сцене. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата искусствоведческих наук. М., 1961, 16 с. (АН СССР. Ин-т истории искусств).

324. **Маякоўскі ў Беларусі.** Зборнік. Пад рэд. П. Броўкі. [Склаў Я. Садоўскі]. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1957. 156 с. з іл., 1 л. партр.

У книзе змешчаны ўспаміны сучаснікаў аб наведанні Уладзімірам Маякоўскім Беларусі да Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі і настаяле, абы яго выступленнях з лекцыямі і чытаннем сваіх твораў перад грамадскасцю Мінска (у 1914, 1925 і 1927 гг.), Гомеля (1922) і Віцебска (1927 г.), абы яго асабістых сустрэчах з беларускімі літаратарамі. Тут змешчаны ўспаміны таварышаў, якія слухалі паэта, выказванні беларускіх пісьменнікаў абы паэце, артыкулы абы упłyве творчасці Маякоўскага на беларускую паэзію, вершы беларускіх паэтаў, прысвечаныя Уладзіміру Уладзіміравічу.

Спецыяльны раздел зборніка складаюць вершы самага У. Маякоўскага, напісаныя на аснове фактаў, убачаных у Беларусі (zmешчаны ў перакладзе на беларускую мову).

Змест: Броўка П. Як жывы з жывымі. (Прадмова). — Колас Я. Заўсёды з намі. — Крапіва К. Чым вялікі Маякоўскі? — Танк М. Сустрэча. (Верш). — Глебка П. Таленавіты пясняр.

Таўлай В. Аб маіх вершах. (Верш). — Кірзенка К. Наш настаўнік. — Броўка П. Паэт. (Верш). — Вялюгін А. Сумленне савецкай пазіціі. — Панчанка П. Маякоўску. (Верш). — Маўр Я. Мае ўспаміны. — Вялюгін А. Калісці на старой граніцы... (Апавяданне). — Шараходскі Я. Маякоўскі на трывуне. — Есаю́ А. Творы У. Маякоўскага на сцэне. — Гаўрусаў С. Гарніст новай эпохі. (Верш). — Калачынскі М. Маякоўскі з намі. — Садоўскі Я. Мы слухалі яго... Лужанін М. Салдацкі штодзённік (строфы з паэмы). — Лавут П. З быльых падарожжаў. — Руслецкі А. З намі ідзе твой верш. — Кэмрад С. З расказаў аб Маякоўскім. — Каўроў С. Аб адным артыкуле У. Маякоўскага [«Сёняшні Берлін», тэкст артыкула]. — Гарэлава В. Тут жыў Маякоўскі. [Беларускія матэрыялы ў бібліятэцы-музеі У. У. Маякоўскага]. — Прануза П. Сустрэча з Маякоўскім. (Верш). — Ігароў С. Сястра В. В. Маякоўскага ў Мінску. — Хесін М. Вечар у Гомелі. — Пазнякова А. Імя Маякоўскага [бібліятэка імя У. У. Маякоўскага на пасёлку Камінтэрн гор. Мінска]. — Запіскі, пададзеныя У. У. Маякоўскаму на яго выступленні ў партыйным клубе імя Маркса ў Мінску 27 сакавіка 1927 г. — Таўбін Ю. Жывому Маякоўскаму. (Верш). — Вуліца імя Маякоўскага [у Мінску, Віцебску, Брэсце]. Калгасу прысвоена імя Маякоўскага. — Вершы У. Маякоўскага, напісаныя на матэрыялах Беларусі.

У книзе змешчаны фотаздымкі.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1958, № 5, с. 187—188 (Р. Ш. Жывы Маякоўскі); «Советская Отчизна», 1958, № 3, с. 194—195 (Березкін Г. Маяковский в Белоруссии). — Газ. «Звязда», 1958, 29 сак. (Каштанаў Ф. Уладзімір Маякоўскі ў Беларусі); «Магілёўская праўда», 1958, 3 чэрэ. (Макарэвіч А. Уладзімір Маякоўскі ў Беларусі).

325. **Кулешов Ф. И.** Творческий путь А. И. Куприна. Минск, Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования БССР, 1963. 535 с.

На с. 289 сообщается о том, что инсценированная повесть А. И. Куприна «Поединок» ставилась в 1906—1907 гг. в городе Минске.

На с. 369 имеются сведения о письме священника Минского острога М. Соловьевича, написанном 29 июня 1909 года (в период, когда там отбывал наказание Якуб Колас), в котором священник просит А. И. Куприна прислать в тюрьму его книги, за которые ему будут благодарны «тысячи заключенных Минской тюрьмы». Текст письма, хранящегося в архиве Института русской литературы (Пушкинском доме) в Ленинграде, опубликован Ф. И. Кулешовым в газ. «Літаратура і мастацтва» за 21 фев. 1959 г.

Рец.: газ. «Знамя юности», 1963, 22 мая (Бурьян Б. Пристальнym, заинтересованным взглядом).

326. **Рыльский М.** Классики и современники. Статьи. М., Худож. лит., 1958. 431 с.

См. статью 1952 года «Янка Купала» (с. 320—329). В ней дан краткий очерк жизни и деятельности поэта, подчеркиваются творче-

ские связи его с русской и украинской литературой.

Рец.: журн. «Прапор», 1958, № 11, с. 114—117 (Романенко В. Критичний дробок поэта).

**327. Гурэвіч Э. С.** Творчая гісторыя раманаў Мікалая Астроўскага. [Рэд. Д. А. Палітыка]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1957. 208 с., 1 л. партр. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Янкі Купалы).

На с. 82 — дадзены звесткі аб выданні твораў Мікалая Астроўскага ў БССР.

Рец.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1958, 5 ліп. (Ленсу Я. Грунтоўнае даследаванне).

**328. Ахрыменка П. П.** Фальклорна-літаратурныя сувязі украінскага і беларускага народаў. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1959. 204 с.

Змест: Уступ. — I. Агульнасць і ўзаемасувязі ўкраінскай і беларускай народна-паэтычнай творчасці дакастрычніцкага перыяду. II. Узаемаўпłyў старожытнай украінскай і беларускай літаратуры. [Распаўсядженне лепшых твораў Кіеўскай Русі ў наступных стагодзіях і ў Расіі, і на Украіне, і ў Беларусі. Агульнае ў украінскіх і беларускіх летапісах. Дзеяния Г. Скарыны, С. Буднага, Івана Фёдарава. Цесныя літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў у галіне палемічнай літаратуры XVI—XVII ст. «Прамова Івана Мялешкі» (с. 60—61). Школьная літаратура. Бурлескныя калядныя і велікодныя геершы і дыялогі. «Васкрасенне хрыстову» і «Вірши на Вельк-день» (параўнанне). Драма «Deslamation» Мануіла Базілевіча і падабенства яе з «Воскресением мертвых» Георгія Каніскага. Украінска-беларускія інтэрмедыі]. — III. Украінска-беларускія літаратурныя сувязі XIX — пачатку XX стагоддзя. [Роля рускай рэвалюцыйна-дэмакратычнай літаратуры ў развіцці новай украінскай і беларускай літаратуры. Значэнне літаратурнай дзеяния Скаварады, Катлярэўскага, Квітка-Аснаўяненкі, Шаўчэнкі, Франка, Грабоўскага, Лесі Украінкі, Кацюбінскага і інш. Выказванні Н. А. Дабралюбава аб беларускім народзе (с. 77). Характарыстыка новай украінскай літаратуры. Паралізм «Энеіды» Катлярэўскага з «Едеидой» Осіпава і беларускай «Энеіда навыварат». «Тарас на Парнасе». Распаўсядженне песенъ з п'есы І. П. Катлярэўскага «Наталка Палтаўка» на Беларусі, народныя іх перапрацоўкі. Беларуская перапрацоўка балады П. П. Гулак-Арцамоўскага «Твардовский» (с. 91—93), паралінальны аналіз тэкстаў. Верш украінскага паэта С. Пісарэўскага «За Неман іду» і аднайменная беларуская народная песня. Т. Шаўчэнка і беларуская народная творчасць і літаратура. Т. Шаўчэнка і Ф. Багушэвіч, Цётка, М. Багдановіч, Я. Купала, Я. Колас, З. Бядуля, А. Гурло (с. 105—129). Уплыў новай украінскай літаратуры на творчасць М. Багдановіча. Першы пераклад беларускай літаратуры на ўкраінскую мову — «Прамова Івана Мялешкі», перакладзеная ў 1862 годзе П. А. Кулішам. Пераклады

твораў Я. Купалы і М. Багдановіча на ўкраінскую мову. Роля С. Палуяна ў папулярызацыі беларускай літаратуры на Украіне. Пераклады ўкраінскіх аўтараў на беларускую мову. М. Багдановіч — перакладчык украінскай літаратуры. Распрацоўка ў XIX — пачатку XX ст. беларускай тэматыкі ў ўкраінскай літаратуры і ўкраінскай тэматыкі — у беларускай літаратуры (с. 141—143). Асабістая знаёмствы і дружба рускіх, украінскіх і беларускіх культурных і грамадскіх дзеячоў. Вучоба Ф. Багушэвіча, Цёткі, Я. Журбы і С. Палуяна на Украіне. Дружба Лесі Украінкі з адным з першых распайсюджвалынікаў марксізма ў Мінску, членам кіеўскай, а затым і мінскай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі — С. К. Мяржынскім (с. 143—147). Тэатральныя сувязі. Навуковыя і навукова-папулярныя працы рускіх, украінскіх і беларускіх гучоных — філолагаў, гісторыкаў і этнографаў XIX — пачатку XX ст. (с. 151—161). — IV. Украінска-беларуская фольклорна-літаратурнае единанне савецкага перыяду. [Узаемасувязь народнай творчасці. Украінскія народныя перапрацоўкі вершаў Я. Купалы «Алеся» (с. 154—168), А. Русака «Бывайце здаровы» (с. 167—170). Значэнне творчасці Т. Шаўчэнкі для развіцця ўкраінскай і беларускай сацыялістычнай літаратуры (с. 171—186). Творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Тарасу Шаўчэнку. Мастацкая пераклады з беларускай мовы на ўкраінскую і з украінскай на беларускую (с. 186—192). Актыўная ўзаемараства-працоўка тэматыкі, звязанай з жыццём і дружбай братніх рэспублік-сясцёр (с. 192—197). Тэатральныя сувязі (с. 197—199)].

Рэц.: часоп. «Полымя», 1959, № 12, с. 177—180 (*Івашин В. Фольклорна-літаратурныя сувязі*); «Беларусь», 1959, № 7, с. 30—31 (*Цішчанка І. Пра літаратурныя сувязі*). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1959, 23 верас. (*Лойка А. Пра сувязі братніх літаратур*); «Деснянська правда», 1960, 18 верасня, (*Незванов І. Кніга про віковічну ўніверсальність*).

**329. Охріменко П. П.** Украінско-білорускі літературно-фольклорні звязкі. Київ, 1959. 36 с.

Рец.: «Літературна газета» (Кіїв), 1959, 16 жовтня (*Перепелица П. Украінско-білорускі літературно-фольклорні звязкі*).

**330. Колас Я.** Благотворныі вплив великого співца. Київ, Выд-во Акад. наук УРСР, 1961. 19 с.

Прамова Якуба Коласа на VI юбілейным пленуме Праўлення Саюза Савецкіх пісьменнікаў у Кіеве, прысвеченым 125-годдзю з дня нараджэння Т. Г. Шаўчэнкі. Народны паэт гаварыў аб адзінстве гісторычнай долі і интарэсаў украінскага і беларускага народаў, аб распайсюджванні твораў Тараса Шаўчэнкі на Беларусі і аб уплыве яго паэзіі на творчасць Янкі Купалы, Максіма Багдановіча і Паўлюка Труса.

**331. Ахрыменка П. Т. Г. Шэўчэнка і беларуская літаратура.** Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1952,

32 с. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Тое ж, на рускай мове.

У брашуры паказана агульнасць гістарычных і сацыяльна-эканамічных умоў жыцця ўкраінскага і беларускага народаў і ўплыў ідэй і творчасці Т. Шаўчэнкі на публіцыстыку К. Каліноўскага, паэзію Ф. Багушэвіча, Цёткі, М. Багдановіча, Я. Купалы і Я. Коласа, П. Труса і інш.

Рэц.: газ. «Літаратура і мастацтва», 1953, 14 лют. (Бур'ян Б. Шкодная блытаніна); «Звязда», 1953, 21 чэрв. («Баявыя задачы крытыкі», перадав артыкул, у якім дадзена адмоўная ацэнка рэцензіі Б. Бур'яна «Шкодная блытаніна»); «Деснянська правда», 1953, 25 чэрвеня (Шева О. Дружба двох братніх народів).

332. **Охріменко П. П.** Шевченко і Білорусія. Київ, 1960. 46 с.

333. **Фактаровіч Д.** Беларуская савецкая літаратура за мяжой. Мінск, Дзяржвыд БССР, 1961. 91 с. 4 укл. л. іл.

Змест: Уступ. — Раздзел 1. Да зарубежнага чытача. [Цесныя сувязі беларускіх дзеячоў культуры з усім славянствам і зарубежным светам. Дзейнасць Г. Скарыны, С. Палацкага. Выкарыстанне беларускай рэчаінасці і фальклора рускімі пісьменнікамі (А. Пушкін, І. Тургенеў). Выказванне М. Дабралюбава аб беларускім народзе. Украінска-беларускія сувязі. Польска-беларускія сувязі XIX — пачатку XX ст. Чэшскі друк пачатку ХХ ст. аб беларускай літаратуры. — Раздзел 2. І чуцен голас наш далёка за мяжой. [Творчыя сувязі беларускай савецкай літаратуры з прагрэсіўнымі пісьменнікамі свету. Асабістая сувязі Я. Купала, Ц. Гартны і М. Чарот у Чэхаславакіі (1925 г.). Я. Купала, Ц. Гартны, М. Чарот і М. Загрэцкі ў Чэхаславакіі (1927 г.). Наведванне З. Неедлым Савецкага Саюза і сустрэча яго з беларускімі пісьменнікамі (1927 г.). Святкаванне дваццацігадовага юбілею творчасці Ц. Гартнага ў Чэхаславакіі (1928 г.). Беларускія пісьменнікі на старонках чэхаславацкага друку. Польскі друк аб беларускай літаратуры. Прывездпольскіх пісьменнікаў Ст. Стандэ і Б. Ясенскага ў Мінск. Беларуская паэзія ў перакладзе на нямецкую мову (у антalogіі І. Калмера «Еўрапейская лірыка». Лейпциг, 1927). Работа Рэне Мартеля аб Беларусі і беларускай літаратуры, выдадзеная ў 1929 годзе ў Парыжы. Выказванне Я. Купалы аб амерыканскім пісьменніку Драйзеры. Выступленне Я. Коласа ў 1935 г. у Парыжы на Міжнародным кангрэсе пісьменнікаў у абарону культуры. Сустрэча Р. Ралана з беларускімі пісьменнікамі (1935 г.). Кітайскі пісьменнікLu Сінь аб беларускай гравюры. Выступленне Я. Купалы на радыёмітынгу славян у Маскве ў 1941 г. Цікавасць зарубежнага чытача да літаратуры, прысвечанай героям партызанскаі барацьбы супроты фашысцамі, прысвечанай героям партызанскаі барацьбы супроты фашысцамі,

кіх захопнікаў. Выход беларускай мастацкай літаратуры пасля вайны на сусветныя кніжныя рынак. Пераклады беларускай літаратуры на замежныя мовы. — Раздел 3. Прыяцелі і ворагі беларускай савецкай літаратуры за рубяжом. [Замежныя аўтары аб беларускай літаратуре]. Л. Арагон аб беларускіх пісьменніках (с. 59—62). Характрыстыка анталогіі «Беларускія паэты» (1955), складзенай на чэшскай мове І. Румлерам. Пасляслоўе Ф. Солдана да выдання «Рыбаковай хаты» на чэшскай мове. Аналіз манаграфіі «Беларуская літаратура» (1952) італьянскага літаратуразнаўцы Г. Мессіны].

У кнізе змешчаны фотаздымкі: кніг беларускіх аўтараў, перакладзеных на замежныя мовы і кніг зарубежных аўтараў, прысвечаных беларускай літаратуре.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1961, № 10, с. 181—183 (Александровіч С. Даследаванне ці інфармацыйны даведнік?) — Газ. «Звязда», 1961, 14 мая (Бурносай В. І чуцен голас наш далёка за мяжой); «Літаратура і мастацтва», 1961, 9 чэрв. (Базарэвіч М. Чуцен голас наш далёка).

**334. Фактаровіч Д., Цімафеева В. і Лапідус Н.** Беларуская літаратура за мяжой. Навук. рэд. М. Ц. Лынькоў. Мінск, 1958. 43 с. з іл. (Т-ва па распаўсяджванню паліт. і навук. ведаў Беларус. ССР).

Кніга прысвечана ўзаемасувязям беларускай літаратуры з зарубежнымі літаратурамі ў XIX ст., пачатку XX ст. і ў савецкі час. Аўтары расказваюць чытчу і аб асабістых сустрэчах дзеячоў культуры, і аб узаемных перакладах мастацкай літаратуры, і аб узаемна крытычных аглядах літаратуры ў перыядычным друку. Чытчы даведаецца з кнігі аб творчых сувязях беларускіх пісьменнікаў з А. Міцкевічам, У. Сыракомлем, Э. Ажэшкай, М. Канапіцкай, З. Недэлым, Ф. Вайскопфам, Ст. Стандэ, Бруна Ясенскім, У. Бранеўскім, Ю. Фучыкам, А. Барбюсам, Эмі Сяю, Л. Арагонам, Р. Раланам і інш. Шырокая асвятляеца ў кнізе перакладніцкая дзейнасць Я. Купалы і М. Багдановіча. Аўтары знаёміць таксама чытчу з кнігамі беларускіх аўтараў, выдадзеных у перакладах на замежныя мовы — балгарскую, венгерскую, кітайскую, німецкую, польскую, румынскую, фінскую, чэшскую і інш.

У кнізе змешчаны фотаздымкі вокладак кніг: беларускіх аўтараў, перакладзеных на замежныя мовы і кніг замежных аўтараў, прысвечаных беларускай літаратуре.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1959, № 3, с. 30 (Бурносай В. Беларуская літаратура за мяжой); «Полымя», 1959, № 1, с. 196—197. (Каліновіч А. Беларуская літаратура за мяжой).

**335. Шагинян М.** Об искусстве и литературе. 1933—1957. Статьи и речи. М., Сов. писатель, 1958, 605 с.

См. статью «Король лир» в белорусском театре» (с. 400—405).

336. Лойка А. А. і Перкін Н. С. Беларуска-польскія ўзаемаадносіны ў XIX ст. Мінск, Выд-ва Акад. науک БССР, 1963. 44 с. (Акад. науку БССР. Беларус. камітэт славістаў. В Міжнародны з'езд славістаў. Даклады). — Рэзюме на франц. мове.

Аўтары гэтага даклада з прыемнасцю адзначаюць, што за апошнія гады з'явіліся работы беларускіх і рускіх даследчыкаў, у якіх праўдзіва асвятляюцца паасобныя старонкі беларуска-польскай літаратурнай садружнасці, што заўажаеца гарачая зацікаўленасць і з боку польскіх гісторыкаў літаратуры да вывучэння польска-беларускіх літаратурных узаемасувязей.

«Але наперадзе ў польскіх і беларускіх літаратуразнаўцаў, — пішуць аўтары, — яшчэ вялікая работа па вывучэнню і пераасэнсаванню спадчыны. Задача ў сучасны момант заключаецца ў тым, каб па-першае, знаходзіць, збіраць і сістэматызаеаць усе новыя факты, якія паказваюць блізкасць і ўзаемадзеянне дзвюх славянскіх літаратураў (асабістыя контакты пісьменнікаў, пераклады, адлюстраванне жыцця народа, крытычныя водгукі на творы іншамоўнай літаратуры і г. д.); па-другое, каб увесці сабраныя факты ў сістэму агульных праблем гісторыі літаратуры, знайсці іх сувязь з зананмернасцямі, з галоўнымі тэндэнцыямі літаратуриага развіцця.

Аўтары гэтага даклада ставяць сваёю мэтай зрабіць некаторыя выклады з вывучэння беларуска-польскіх літаратурных сувязей. Яны па ёмагчымасці абапіраюцца на вядомыя ім працы папярэднікаў і калег, улічвайць сабраныя імі матэрыялы, не прэтэндуючы аднак на абсолютную паўноту асвятлення фактаў і на неаспречнасць сярод выкладаў» (с. 3—4).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 9, с. 185—187 (Мальдзіс А. У сям'і славянскіх літаратураў).

337. Мальдис А. И. Белорусско-польские литературные взаимосвязи во второй половине XIX ст. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Минск, изд-во «Наука и жизнь», 1963. 20 с. (Акад. наук БССР. Ин-т литературы им. Я. Купалы).

338. Лойка А. А. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. Мінск, Выд-ва Бел. дзярж. ун-та, 1959. 135 с. (М-ва вышэйш. і сярэд. спец. адукцыі СССР. Беларус. дзярж. ун-т імя У. І. Леніна).

Змест: Уступ. — Раздзел I. Адам Міцкевіч і Беларусь. I. На вагрудчына — радзіма Адама Міцкевіча. 2. Беларусь у водкліках і мастацкім адлюстраванні Адама Міцкевіча. — Раздзел II. Адам Міцкевіч і вусная паэтычная творчасць беларускага народа. — Раздзел III. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. I. Уплыў Адама Міцкевіча на беларускую літаратуру. 2. Адам Міцкевіч у пера-

кладах на беларускую мову. З. Беларускія пісьменнікі аб Адаме Міцкевічу. Вобраз польскага паэта ў іх творчасці. — Заключэнне.

Пры напісанні работы выкарыстаны архіўныя матэрыялы.

Рэц.: часоп. «Беларусь», 1960, № 7, с. 31 (*Мальдзіс А.* Кніга пра Міцкевіча); «Полымя», 1960, № 3, с. 183—185 (*Пышкоў Ю.* Першая манаграфія). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1960, 9 сак. (*Боган У.* Вытокі крыніцы светлай і жывой).

**338а. Тимофеева В. М.** Великий польский поэт Адам Мицкевич. Минск, Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1955. 40 с. (О-во по распространению полит. и науч. знаний Белорус. ССР).

Популярный очерк жизни и деятельности Адама Мицкевича.

В брошюре имеются также сведения об изданиях его книг в СССР, о переводах его произведений на белорусский язык В. Дунин-Марцинкевичем, Янкой Купалой, Максимом Танком, Ф. Пестраком и другими белорусскими писателями.

Брошюра издана к 100-летию со дня смерти Адама Мицкевича (26 ноября 1955 г.).

**339. Мірачыцкі Л.** Сцежкамі вялікага паэта [А. Міцкевіча]. Минск, Дзяржвыд БССР, 1957. 52 с. з іл. (М-ва культуры БССР. Дом-музей Адама Міцкевіча).

Апісанне эккурсіі па Дому-музею Адама Міцкевіча ў Навагрудку. У канцы змешчаны кароткі нарыс «Адам Міцкевіч», у тэксле — многа ілюстрацыя.

**340. Гапова В. И.** Произведения Элизы Ожешко о белорусском крестьянстве. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата филол. наук. Л., 1953. 19 с. (Ленингр. гос. ун-т).

**341. Цімашкова Л. Я.** Беларуска-балгарская літаратурная сувязі. Минск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1963. 50 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

Змест: Уступ. [Сціслы агляд беларуска-балгарскіх літаратурных сувязей, пачынаючы са старажынага перыяду да нашых дзён]. — Збліжэнне братніх літаратур. [Пераклады балгарской літаратуры на беларускую мову і беларускай літаратуры на балгарскую мову. Аналіз якасці вершаўаных перакладаў]. — Новая тэматыка ў літаратурах [балгарская тэма ў беларускай літаратуры і беларуская ў балгарскай]. — Сувязі ў галіне літаратурнай крытыкі. — Рэзюме.

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 9, с. 185—187 (*Мальдзіс А.* У сям'і славянскіх літаратур).

**342. Литература и искусство народов СССР и зарубежных стран.** Библиографический бюллетень. Издается с 1957 года. Выходит 6 раз в год. М., Всесоюз. Кн. палата, 1957—1964...

В каждом номере бюллетеня, в разделе «Литература» имеется подраздел «Белорусская литература», в котором указываются литературоедческие и критические работы и художественные произведения.

**343. Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур.** Библиография (1945—1960). Ч. 2. М., 1962. 345—592. (Акад. наук СССР. Фундаментальная б-ка обществ. наук. Б-ка ин-та мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР). Отпеч. на ротапринте.

Раздел «Белорусская литература» на стр. 396—406.

**344. Советское литературоведение о литературах зарубежных стран.** (1955—1960). Вып. 1—2. [Библиография]. М., 1963 (Акад. наук СССР. Ин-т славяноведения АН СССР. Фундам. б-ка обществ. наук АН СССР). Отпеч. на ротапринте.

В библиографии указываются работы белорусских литературоведов и критиков (см. по «Указателю авторов и заглавий», с. 329).

**345. [Мажэйка А. і Самасейка А.]** Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі зарубежных славянскіх народаў. 1906—1962. Бібліяграфія. [Рэд. Н. С. Перкін]. Мінск, Выд-ва Акад. навук БССР, 1963. 127 с. (Акад. навук БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы).

Змест: Ад укладальнікаў. — Працы агульнага характару. — Балгaryя. (Пераклады. Працы агульнага характару. Працы аб творчасці асобных балгарскіх пісьменнікаў). — Польшча. (Пераклады. Працы агульнага характару. Працы аб творчасці асобных пісьменнікаў). — Чэхаславакія. (Пераклады. Працы агульнага характару. Працы аб творчасці асобных пісьменнікаў Чэхаславакіі). — Югаславія. (Пераклады. Працы агульнага характару. Працы аб творчасці асобных югаслаўскіх пісьменнікаў). — Беларускія пісьменнікі або славянскіх краінах. — Алфавітны паказальнік імён.

«Гэта «Бібліяграфія» з'яўляецца першай спробай сабраць і сістэматызаваць матэрыялы, якія характарызуюць літаратурныя сувязі Беларусі з зарубежнымі славянскімі краінамі.

У даведніку названы пераклады твораў зарубежных славянскіх літаратур на беларускую мову (як асобныя выданні, так і публікацыі ў перыёдыцы), а таксама даследаванні, манографіі, артыку-

*Сувязі беларускай літаратуры з іншымі літаратурамі народаў СССР  
i зарубежнымі літаратурамі*

---

лы на рускай і беларускай мовах). У канцы даведніка пададзен раздзел «Беларускія пісьменнікі аб славянскіх краінах», які ўключае мастацкія творы, падарожныя нататкі, нарысы, артыкулы... (с. 4).

Рэц.: часоп. «Полымя», 1963, № 9, с. 188—190 (Александровіч С. Дружба братніх літаратур). — Газ. «Літаратура і мастацтва», 1963, 6 жніўня. (Мальдзіс А. Настольная книга славіста).

# ДАПАМОЖНЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ

## Імянны паказальнік

У «Імянны паказальнік» уключаны прозвіща аўтараў і рэдактараў літаратуразнаўчых кніг і артыкулаў, якія складаюць змест калектыўных зборнікаў, асобных выказванняў пісьменнікаў, а таксама аўтараў рэцензій на паказаныя ў бібліографіі кнігі.

Разам з тым «Імянны паказальнік» знаёміць з кнігамі, у якіх ёсьць матэрыял (бібліографічныя звесткі, аглед творчасці і г. д.) аб тым ці іншым аўтары (у падрубрыцы «Аб ім»), або яго партрэты ці фота (у падрубцы «фота»).

Лічбы адсылаюць да нумароў, пад якімі ў даведніку запісаны адпаведныя кнігі. Курсівам адзначаны асобныя выданні работ аўтара і кнігі, прысвечаныя яго жыццю і творчасці. Унутрыкніжныя публікацыі аўтара і матэрыялы аб ім паказаны звычайным шрыфтам. Адзнакі ў дужках — (рэд.) і (рэц.) адносяцца толькі да нумара, пасля якога яны зроблены.

### A

- А. Д. — 197 (рэц.)  
Абашыдзе І.  
    Аб ім: 270  
Абрамовічус А. — 240  
Абуховіч А. — 28 (Аб бел. мове)  
    Аб ім: 65, 68, 76, 128  
Авечкін А. [Літ. псеўданім:  
    Алаў]  
    Аб ім: 82, 104  
    Фота: 82  
Агароў М. П.  
    Аб ім: 311  
Агіевіч У. — 94  
    Аб ім: 82, 83, 270  
    Фота: 82  
Агніцвет Э. [Каган Э. С.] — 191,  
    240  
    Аб ёй: 80 (аўтабіягр.) 82, 83,  
    86, 94, 155, 156

Фота: 80—83.

- Адамовіч А. М. — 50, 78, 95,  
    121, 153, 190, 301, 304; рэд.:  
    50; рэц.: 96, 300  
    Аб ім: 74, 80 (аўтабіягр.) 92,  
    100, 104, 118  
    Фота: 80, 82, 243.  
Адамчык В.  
    Аб ім: 104  
Адынец Э.  
    Аб ім: 336  
Ажаеў В. — 86  
    Фота: 282  
Ажгірэй А. І. гл. Вольны А.  
Ажэшка Э. [А.]  
    Аб ёй (творчыя сувязі з бел.  
    літаратурай, Э. Ажэшка пра  
    творчасць Ф. Багушэвіча): 68,  
    115, 170, 311, 334, 336, 340  
    Фота: 243  
Азгур З. — 109, 133, 191, 286

- Аксакаў І. С.  
    Аб ім: 70  
Аксёнаў А. Н. — 88, 191  
Аксельрод З.  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Акуліч А. Л. — 167  
Акульская В. — 240  
Алаў гл. А вечкін А.  
Алга А. — 242  
Александровіч Алеся  
    Ліст да яе: 297  
Александровіч Андрэй — 239;  
рэц.: 78, 294  
    Аб ім: 80 (аўтабіягр.) 92, 90,  
91, 108, 121, 124, 127  
    Фота: 80, 82, 108, 192, 243  
Александровіч М. А. — 288  
Александровіч Р. — Рэц.: 127,  
319  
Александровіч С. — 77, 191,  
241, 242, 260, 297, 312; рэц.:  
23, 68, 69, 75, 94, 101, 108,  
115, 187, 195, 206, 258, 286,  
289, 315, 319, 333, 345  
    Аб ім: 128  
Александроўская Л. — 240  
Алексютовіч М. А. — 288  
    Аб ім: 57  
Алёша гл. Вольны А.  
Алёшка А.  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Алігер М. — 86  
Алісевіч І. А. — 208  
Алтухоў М.  
    Аб ім: 132  
Аляксееў А.  
    Аб ім: 127  
Аляксееў Е. — 193 (рэц.)  
Аляхновіч М.  
    Аб ім: 82, 127  
    Фота: 82  
Андрушэвіч Н. — 33 (рэц.)  
Андрыенка В. — 186 (рэц.),  
241, 242  
Андрыйвец Р. — 242  
Андрэнка У. [В] — 297 (рэц.)  
Андрэёў Д. — 264  
Андрэёў Л.  
    Аб ім: 115  
Анічэнка У. В. — 28  
Аношка Я.  
    Аб ім: 66, 68, 187, 336  
Антановіч Н.  
    Аб ім: 328  
Аntonава А. — 242  
Аntonік М. І. — 191  
Арабей Л. Л. — 294, 309  
    Аб ёй: 82, 134  
    Фота: 82  
Арагон Л. — Аб беларус. літ.:  
101, 192, 333, 334  
    Аб ім: 101, 192, 333, 334  
    Фота: 194  
Арлоўскі В.  
    Аб ім: 67  
Арочка М.  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Асанаў Н. А. — 86  
Асеёў М.  
    Аб ім: 127  
Асіпенка А.  
    Аб ім: 82, 99, 104  
    Фота: 82  
Астапенка А.  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Астапенка З.  
    Аб ім: 50, 82, 96, 127  
    Фота: 82  
Астахаў А.  
    Аб ім: 236  
Астроўскі А. Г. — 86, 155  
Астроўскі А. М.  
    Аб ім: 132, 311, 318  
Астроўскі К. — 12, 13  
Астроўскі М.  
    Аб ім: 327  
    Фота: 327  
Астрэйка А. — 240, 286  
    Аб ім: 50, 53, 80 (аўтабіягр.)  
82, 83, 100, 124, 128  
    Фота: 53, 80, 82, 83  
Атава А.  
    Аб ім: 127  
Атраховіч К., гл. Крапіва К.  
Аўгеткалы М. — 191  
Аўдзей Вікенці гл. Вясёлы  
Касьян  
Аўрамчык М. — 240

Аб ім: 50, 53, 80 (аўтабіягр.)  
 82, 83, 94  
 Фота: 53, 80, 82, 83  
 Аўтамонаў Н. — 88  
 Ахрыменка П. П. — 33, 35,  
 55, 239, 242, 309, 328, 329,  
 331, 332; рэц.: 51, 57, 71, 162,  
 206, 300, 319

**Б**

Бабарэка А.  
 Аб ім: 74, 91, 127  
 Бабінцаў С.  
 Аб ім: 128  
 Багарад В. — 244 (рэц.)  
 Багаценкава Л. — 323  
 Багданаў Н. В. — 86  
 Багдановіч А. — 50  
 Аб ім: 67, 316, 336  
 Багдановіч Максім — 28 (пра  
 бел. мову), 187 (пра В. Ду-  
 ніна-Марцінкевіча)  
 Аб ім: 33, 46, 48, 50—53, 66,  
 74, 77, 84, 107, 128 (байкі),  
 162—169, 178, 203а (у ацэнцы  
 Я. Коласа), 311, 315, 319, 320,  
 328, 330, 331, 334  
 Фота: 51, 53, 162—164, 169,  
 192, 243  
 Багдановіч М. — Рэц.: 110, 127  
 Багданоўскі К. Л.  
 Аб ім: 67, 311  
 Багроў А. П. — 129  
 Багрым [Бахрым] П.  
 Аб ім: 65—68, 77, 187  
 Багун М. [Блошкін М.]  
 Аб ім: 82, 127  
 Фота: 82 *СЫМОН РЭУКА*  
 Багушэвіч Ф. [Бурачок М.]  
 28 (аб бел. мове), 311 (пра  
 Э. Ажэшка)  
 Аб ім: 23, 33, 51—53, 65, 66—  
 69, 71, 74, 76, 77, 95, 107, 115,  
 128, 140, 170—172, 311  
 Фота: 51, 53, 71, 170, 192, 243  
 Бадзянскі О. М.  
 Аб ім: 328  
 Бажко А.  
 Аб ім: 82

Фота: 82  
 Базарэвіч М. — 222, 243; рэц.:  
 29, 71, 80, 190, 191, 312, 333  
 Базілевіч М.  
 Аб ім: 328  
 Базыленка А. — 190  
 Базылёў Яська, гл. Міцке-  
 віч І. В.  
 Бакмейстар І.  
 Аб ім: 288  
 Баліхін А. — 27 (рэц.)  
 Бандарына З.  
 Аб ёй: 82, 108, 127  
 Фота: 82, 108  
 Бараг Л.  
 Аб ім: 270  
 Барадулін Р.  
 Аб ім: 23, 82, 96, 99, 134  
 Фота: 82  
 Баразна С. — 192 (рэц.)  
 Баранавых С. [Баранаў С. Я.]  
 Аб ім: 82, 127  
 Фота: 82  
 Баранаў С. Я., гл. Барана-  
 вых С.  
 Барашка І. — 191  
 Аб ім: 127  
 Барбюс А.  
 Аб ім: 46, 334  
 Фота: 192  
 Бародзіч Д. — рэц.: 50, 97, 261,  
 298  
 Аб ім: 118  
 Барознаў С. — 241  
 Барсток М. — 50, 51, 84, 91, 95  
 (рэц.), 136, 149, 152, 159, 163,  
 174, 185, 190, 198, 240, 278,  
 290, 305  
 Аб ёй: 74, 82  
 Фота: 82  
 Барто А. Л. — 86, 155  
 Баршчэўскі Я.  
 Аб ім: 66, 68, 74, 115, 336  
 Барысаў В. — 28 (рэц.)  
 Барысенка В. В. — 18, 21, 37,  
 50, 65, 117 (рэц.), 171, 314;  
 рэд.: 47, 50, 51, 53, 121, 165,  
 177, 186, 265, 276, 298, 301,  
 306, 308, 319  
 Аб ім: 82, 83  
 Фота: 82, 83

- Барычэўскі А. [Е.] І.  
Аб ім: 128  
Бас І. С. — 50, 65 (рэц.), 73  
Бахмецеў М. — 239  
Фота: 240, 243  
Бахрым П. гл. Багрым П.  
Бачкарова В. І. — 158  
Бачыла А. — 240  
Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83  
Фота: 80, 82, 83  
Бедны Д.  
Аб ім: 91 (супрацоўніцтва ў  
Мінскай газ. «Звёзда»), 315  
Без-Карніловіч М. О.  
Аб ім: 310  
Безыменскі А.  
Аб ім: 127  
Белавус І. А.  
Лісты да яго: 45  
Беларус  
Аб ім: 67, 311  
Белая Ю. М.  
Аб ёй: 2036  
Белламі  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Ку-  
пала), 115  
Белы П. — 242  
Белякова М. — 86  
Берцэ В. — 88  
Білюнас Я.  
Аб ім: 115  
Бірыла С. — 242  
Аб ім: 115  
Блатун С. — 191  
Блісцінаў М.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Блок А.  
Аб ім: 127, 315  
Блок Ж. Р.  
Фота: 243  
Блошкін М., гл. Багун М.  
Блус Ф.  
Аб ім: 67  
Бобрык Я. — 127  
Боган У. — рэц.: 129, 255, 338  
Бойка У. — 78, 240; рэц.: 97,  
99, 235  
Бондарава — 200 (рэц.)  
Борх М.  
Аб ім: 336
- Брайцаў Я. Р.  
Аб ім: 115  
Бранеўская Я.  
Фота: 249, 269  
Бранеўскі У.  
Аб ім: 334  
Бранштэйн Я.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Браун Н. — 240  
Броўка П. — 46, 78, 87, 88, 190  
— 192, 240, 243 (пра Я. Купа-  
лу), 324; рэд.: 30, 46, 47, 51,  
190, 324  
Аб ім: 12, 23 (мова), 49—51,  
53, 78, 80—81 (аўтабіягр.),  
82—84, 91, 94, 97, 99, 104, 116,  
118, 121, 124, 127, 129 (саты-  
ра), 133, 134—136, 156, 173—  
175, 269, 311, 315, 316, 333,  
334.  
Фота: 51, 53, 80—83, 124, 159,  
175, 192, 243, 244, 249, 269,  
270  
Бруй М. М.  
Аб ім: 2036  
Брусаў В.  
Фота: 243  
Брыль Я. — 88, 137, 190 (рэд.),  
191, 240  
Аб ім: 23 (мова), 50, 53, 78,  
80 (аўтабіягр.), 82, 83, 86, 95,  
97—100, 104, 107, 115, 116,  
118, 121, 136, 139, 145а, 155,  
156, 158, 176—177  
Фота: 53, 80—83, 176, 177,  
192  
Брэт-Гарт Ф.  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Ку-  
пала)  
Бугаёў Д. — 50, 78, 216, 270,  
290а; рэц.: 50, 102, 241, 264,  
269, 274, 319  
Будзько Я. — 191  
Будны Сымон  
Аб ім: 28, 56, 57, 59, 61, 62а,  
66, 328  
Будовіц I. У. — 58  
Буйла К. [Калечыц К. А.] —  
191, 240, 242  
Аб ёй: 30 (аўтабіягр.), 82, 83,

- 115, 130 (драматургія)  
Фота: 80, 83, 243  
Буйніцкі І.  
Фота: 243, 336  
Букаў Е. — 240, 242  
Бураўкін Г. — 80 (рэц.), 191  
Аб ім: 134  
Бурачок М. гл. Багушэвіч Ф.  
Бурдзель А. гл. Русланкі А.  
Бурдзялёў А. гл. Русланкі А.  
Бурносаў В. Е. — 50, 78, 240;  
рэц.: 46, 68, 94, 100, 118, 127,  
128, 140, 185, 190—192, 300,  
315, 319, 333, 334  
Аб ім: 82, 104  
Фота: 82, 104  
Бур'ян Б. — 240; рэц.: 78, 98,  
102, 103, 104, 173, 185, 190,  
234, 331  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83  
Бутакоў А. — 227 (рэц.), 264  
Быкаў В.  
Аб ім: 23, 78, 104, 121  
Бэндэ Л.  
Аб ім: 128  
Бяганская Я.  
Аб ёй: 82, 99, 144  
Фота: 82  
Бядуля З. (Ясакар) [Плаўнік С. Я.] 50 (публікацыя),  
170 (пра Ф. Багушэвіча)  
Аб ім: 23, 33, 50—53, 74, 77,  
80 (аўтабіягр.), 82, 83, 90, 91,  
95, 101, 104 (творы для дзяцей),  
108, 109, 115, 118, 121,  
127, 130 (драматургія), 133,  
135, 148, 156, 178—182, 258  
(перакл. дзеянасць), 270, 315,  
320, 328  
Фота: 51, 53, 80, 82, 83, 108,  
115, 178, 179, 192, 243, 244  
Бялеевіч А. — 191, 242, 297  
Аб ім: 50, 53, 80 (аўтабіягр.),  
82, 83, 96, 133, 136  
Фота: 53, 80, 82, 83  
Бялецкі А. І.  
Аб ім: 57  
Бялінскі В. Г. — аб бел. народзе: 65, 66, 310, 311

- Аб ім: 65, 66, 121, 170, 310,  
311  
Фота: 243  
Бярозкін Р. [Г.] — 78, 79, 96,  
97, 125, 126, 235, 241, 297;  
рэц.: 95, 124, 236, 289, 324  
Аб ім: 82, 100  
Фота: 82  
Бярында Паума  
Аб ім: 54  
Бяссонаў П. — аб бел. мове і  
літ.: 68, 170  
Аб ім: 67, 68, 170, 311

## B

- Ваданосаў М.  
Аб ім: 23 (мова), 82, 99, 104,  
144  
Вазнясенскі А. — 239  
Вайскопф Ф.  
Аб ім: 334  
Вайцяхоўскі М. — 240, 242  
Валасевіч Э. — 191  
Аб ім: 82, 99, 107, 128 (драматургія)  
Фота: 82  
Валкадаў П.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Варановіч С. — 110, 193  
Васілевіч А.  
Аб ёй: 82, 83, 99, 104, 144  
Фота: 82, 83  
Васілёк М. [Касцевіч М. О.]  
Аб ім: 82, 83, 103, 193, 240  
Фота: 82, 83  
Васілёнак С. І. — 34, 57, 71  
(рэц.), 86  
Васілёнак Я.  
Аб ім: 82, 83, 107  
Фота: 82, 83  
Васілеўская В.  
Фота: 192, 243  
Васілеўскі Д.  
Аб ім: 128  
Васілеўскі Л.  
Аб ім: 66, 310  
Васілеўскі М. С. — 231

- Васілеўскі П.  
Аб ім: 78, 82, 132  
Фота: 82
- Васільеў В. — рэц.: 61, 188  
Аб ім: 236
- Васіякоў А. — 183 (рэц.)
- Ватацы Н. Б. — 53, 110, 160,  
169, 175, 177, 186, 192, 222,  
223—225, 233, 275, 276, 281,  
283, 291, 293, 306, 308
- Ваўчаніпава В.  
Аб ім: 67, 311
- Ваянскі Светазар Гурбан  
Аб ім: 115
- Венцлова А. — 240, 243 (пра  
Я. Купалу)  
Фота: 243
- Верасаеў В. В.  
Аб ім: 127
- Верн Жуль  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Ку-  
пала), 203а (у ацэнцы Я. Ко-  
ласа)
- Верхай П. — 58 (рэц.)
- Весялоўскі А. Н.  
Аб ім: 57
- Вечар А.  
Аб ім: 127
- Відук Я., гл. Скрыган Я.
- Вірган І.  
Аб ім: 145
- Вірня Л., гл. Чавускі М.
- Вітарт Я.  
Аб ім: 336
- Вітка В. [Крысько Ц. В.] —  
297  
Аб ім: 23 (мова), 49, 80 (аў-  
табіягр.), 82, 83, 99, 102, 127,  
132  
Фота: 80, 82, 83
- Віткоўская А.  
Аб ёй: 336
- Вішнеўская Н.  
Аб ёй: 127
- Вішнеўскі М.  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Владзіміраў В.  
Аб ім: 57
- Власенка А., гл. Уласен-  
ка А.
- Войніч Е. — 192 (пер.)
- Вольны А. [Ажгірэй А. І., Алё-  
ша]  
Аб ім: 121  
Фота: 108
- Вольскі А.  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83
- Вольскі В. — 28, 51, 56, 84, 239,  
240, 241, 285, 286, 297; рэц. 54,  
227  
Аб ім: 49, 53, 57, 80 (аўта-  
біягр.), 82, 89, 298  
Фота: 53, 80, 82, 83, 108, 286
- Врублеўскі В.  
Аб ім: 71, 321  
Фота: 71
- Вуйцык Р. — 242
- Высоцкая О. І. — 86, 155
- Вярыга-Дарэўскі А.  
Аб ім: 65, 336
- Вялюгін А. — 191, 240, 242, 324  
Аб ім: 50, 80 (аўтабіягр.), 82,  
83, 90, 94, 124  
Фота: 53, 80, 91, 247, 82, 83,  
233
- Вясёлы Касьян (Аўдзей Вікен-  
ці)  
Аб ім: 130
- Вясковы А., гл. Пальчэў-  
скі А.

Г

- Гайдар А.  
Аб ім: 270
- Галавач П.  
Аб ім: 50, 82, 90, 91, 95, 99,  
108, 115, 121, 127, 139, 270,  
301  
Фота: 82, 108, 192
- Галавацкі Я. Ф.  
Аб ім: 328
- Галамбек І. — 336
- Галодны М.  
Аб ім: 127
- Галубок Э.  
Аб ім: 82, 115, 127, 131  
Фота: 82
- Галянішчаў-Кутузаваў І. Н. —  
62а

- Гамарнік Я. Б.  
Аб ім: 127
- Гамолка М.  
Аб ім: 82, 83, 107, 143  
Фота: 82
- Ганчар О. — 88  
Аб ім: 78
- Ганчарык М.  
Аб ім: 127
- Гапава В. — 50, 340
- Гарадзецкі С.  
Лісты да яго: 45  
Фота: 192, 243
- Гарбацэвіч В.  
Аб ім: 91
- Гарбачоў М. — 96 (рэц.)
- Гарбуноў Ц. С. — 88, 190, 191
- Гартны Ц. [Жылуновіч З. Х.] — 191  
Аб ім: 23 (мова), 50, 74, 77, 80 (аўтабіягр.), 82, 90, 91, 95, 108, 109, 115, 121, 127, 135, 183, 333; псеўданімы: 183  
Фота: 80, 82, 108, 183, 192, 243
- Гаршын У.  
Аб ім: 115
- Гарэлава В. — 324
- Гарэцкі М.  
Аб ім: 82, 91, 203а (у ацэнцы Я. Коласа)  
Фота: 82
- Гаўрук Ю.  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82
- Гаўрусаў С. — 191, 324  
Аб ім: 78, 82  
Фота: 82
- Гаўрылюк А.  
Аб ім: 103  
Фота: 103
- Гвозд Л.  
Аб ім: 115
- Герасімава В. А. — 86
- Герасімчык Я. — 103 (рэц.)
- Герцэн А. І.  
Аб ім (уплыў «Колокола» А. І. Герцэна на развіццё бел. літ.): 67, 70, 170, 310
- Герцовіч Я. — 98, 99, 100, 119, 144; рэц.: 50, 200, 270, 298, 300, 309
- Аб ім: 74, 82, 104, 118, 270  
Фота: 82
- Гжымалоўская  
Аб ёй: 336
- Гілевіч Н. — 127  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Гільтэбрандт П.  
Аб ім: 67, 311
- Гіра Людас  
Фота: 192, 243
- Глебка П. — 51, 53, 71 (рэц.), 191, 240, 264, 324; рэц.: 291, 197, 240, 243  
Аб ім: 50—51, 80, 82—84, 90, 91, 102, 96, 124, 127, 129 (сатыра), 132 (драматургія), 133, 135, 184—186, 315; аутабіягр.: 80, 186  
Фота: 80, 82, 83, 185, 186, 192, 243, 270
- Глыбоцкі Т. [Дудар А.]  
Аб ім: 91, 115, 127, 128  
Гл. таксама: Дудар А.
- Гмырак Л. [МЕЧЫСЛАУ БАЕРФО]  
Аб ім: 74
- Гніламедаў В. — 103 (рэц.)
- Гогаль Н. В.  
Аб ім: 46, 203а (у ацэнцы Я. Коласа), 115, 2/0; гагалеўскія традыцыі ў бел. літ.: 187, 310, 311, 315, 317  
Фота: 192
- Гольдберг М. Н., гл. Златагораў М. Л.
- Горкі М. — пра бел. літ.: 67, 239, 243, 265, 322  
Аб ім: 45, 44—46, 66, 270, 311; аб сувязі з бел. літ.: 67, 68, 115, 315, 319—322, 336  
Фота: 192, 240, 243
- Грабоўскі С.  
Аб ім: — 328, 336
- Грамовіч І. — 241 (рэд.), 242, 297  
Аб ім: 82, 83, 99, 104  
Фота: 82, 83
- Грамыка М.  
Аб ім: 74, 115

- Грахоўскі С. — 191, 242  
Аб ім: 82, 134  
Фота: 82  
Грашы А. — 240  
Гроднен М.  
Аб ім: 98  
Гроза А.  
Аб ім: 336  
Громаў Н. — 137 (рэц.)  
Грот-Спасоўскі А.  
Аб ім: 336  
Грыбаедаў А. С.  
Аб ім: 311  
Грыбачоў М. — 191  
Грыгаровіч І.  
Аб ім: 66  
Грымота Мікула  
Аб ім: 130  
Грын А.  
Аб ім: 203а (у ацэнцы Я. Коласа)  
Грынберг І.  
Аб ім: 236  
Грынблат М. — 62  
Грынчык М. — 39, 40, 50, 164;  
рэц.: 162, 280  
Грынко А. М. — 133 (рэц.)  
Грэзілаў А.  
Аб ім: 74  
Губараў В. Г. — 86, 155  
Губарэвіч К.  
Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83,  
127, 132  
Фота: 80, 82, 83  
Гулак-Арцямоўскі П. П.  
Аб ім: 328  
Гульман Р. — 50  
Гулям Гафур  
Аб ім: 46  
Гулям Х. — 88  
Гурвіч С. А. — 41, 181  
Гурло А.  
Аб ім: 74, 82, 83, 94, 108, 115,  
127, 130, 133, 328  
Фота: 80—82, 83, 108, 243,  
263  
Гурскі І. — 191; рэд.: 48  
Аб ім: 49, 80 (аўтабіягр.), 82,  
83, 101, 133  
Фота: 80, 82, 83, 192, 243, 263

- Гурыновіч А. — 65 (аб Ф. Багушэвічу)  
Аб ім: 50, 51, 65—68, 71, 74,  
76, 128, 170, 310, 311, 315, 336  
Фота: 51, 71  
Гурэвіч Э. — 50, 327  
Гусараў Д. — 88  
Гусеў-Аранбургскі С.  
Аб ім: 115  
Гутараў І. В. — 26, 27, 62, 190,  
191, 241; рэд.: 259  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Гутковіч А.  
Аб ім: 132, 134  
Гушча Тарас, гл. Колас Я.

## Д

- Дабравольскі У.  
Аб ім: 66, 310, 311  
Дабралюбаў М. А. — аб бел.  
народзе: 65, 66, 74, 310, 311,  
328, 333  
Аб ім: 65—67, 74, 268, 310,  
311, 328, 333  
Фота: 243  
Дабрынін М. К. — 54  
Аб ім: 55, 57  
Давейка К. — 241  
Дадзіёмаў У.  
Аб ім: 82, 98  
Фота: 82  
Дадэ А.  
Аб ім: 311 (звесткі аб публікацыі твораў у газ. «Мінскі листок»)  
Дайлідовіч А. гл. Дудар А.  
Даленга-Хадкоўскі Зарыян  
[Чарноцкі А.]  
Аб ім: 336  
Далеўскі Ц.  
Фота: 71  
Дамашэвіч У.  
Аб ім: 78, 134  
Данілевіч Л. — 80 (рэц.)  
Даніленка М.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Дарожны С. [Серада С. М.]

- Аб ім: 82, 127  
Фота: 82
- Даронін І.  
Аб ім: 127
- Дарэўскі-Вярыга А., гл. Вярыга-Дарэўскі
- Даўгапольскі Ц.  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Даюжэнак В. — 242
- Дваццаты Янка, гл. Таялай В.
- Дземідовіч А.  
Фота: 108
- Дзімідовіч М. П.  
Аб ім: 65
- Дзімідовіч П. — 191
- Дзімітраў Г. М.  
Аб ім: 46
- Дзімітраў В.  
Аб ім: 67
- Дзюбайла П. К. — 123; рэц.: 50, 99, 102, 104, 269  
Аб ім: 104
- Дзяканава З. У. — 159
- Дзяменьцеў А. — 88 (рэц.)  
Фота: 192
- Дзянісай М. — 191
- Дзяргай С.  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Дзяркач А. [Зіміенка А. Р.]  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82
- Дзяркач С.  
Аб ім: 99
- Дмітрына — 86
- Дорскі І. — 191  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Доўнар-Запольскі М.  
Аб ім: 65, 67, 311
- Драйзер Т.  
Аб ім: 45 (выказванне Я. Купалы), 333 (аб выказванні Я. Купалы)
- Дубовік М.  
Аб ім: 127
- Дубоўка У. — 242  
Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 91, 127
- Фота: 80, 82, 108  
Дуброўскі І. [Чарняўскі І. Ц.]  
Аб ім: 78, 82, 83, 98, 99, 135  
Фота: 82, 83
- Дуброўскі М.  
Аб ім: 127
- Дудар А. [Дайлідовіч А. А.]  
Аб ім: 82, 91, 121, 127. Гл. таксама пад псеўданімам А. Глыбоцкі — 91, 115, 127, 128  
Фота: 82
- Дудо П.  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Дунаеў-Міровіч, гл. Міровіч Е.
- Дунін-Марцінкевіч В. [Прыгаворка Наум] — аб бел. мове: 28, 66, 74, 187  
Аб ім: 33, 50, 51, 53, 65—68, 74, 77, 187, 200, 230, 310—312, 317  
Фота 51, 53, 187, 243, 336
- Дэймак К.  
Аб ім: 130a
- Е
- Елісеев К. С.  
Лісты да яго: 45
- Елкін А. — 89 (рэц.)
- Ельскі А.  
Аб ім: 65, 67, 336
- Ермаловіч Я.  
Аб ім: 139
- Есакоў Е. — 82, 239, 242, 263 (рэд.), 264, 324; рэц.: 48, 78, 83, 86, 175, 187, 191, 227, 239, 244, 285, 291, 306  
Аб ім: 82, 100  
Фота: 82
- Еўцюхоў А. — 191
- Ж
- Жакаў А. Г. — 14
- Жалязняк Р. [Г.]

- Аб ім: 164  
Жараў А. — 86  
    Аб ім: 130  
Жаромскі С. [Жых Мадурыц]  
    Аб ім: 115  
Жаўрук А. [Сінчкін А. Д.]  
    Аб ім: 82, 83, 127  
    Фота: 82, 83  
Ждановіч Г. — 240  
Жукаўскас А. — 240  
Жукоўскі В. А.  
    Аб ім: 258  
Жураўлёў В. — 50, 151, 190,  
    214  
Жураўскі А. І. — 28, 62;  
Журба Я. [Івашын І. Я.]  
    Аб ім: 82, 83, 91, 127, 328  
    Фота: 82, 83, 243  
Жыдовіч І. К. — 51, 146, 190,  
    191, 240—242, 243, 263, 264,  
    267, 271, 292; рэд.: 232; рэц.:  
    108, 285, 294, 300  
Жыжэнка В. — 195 (рэц.)  
Жылуновіч З., гл. Гартны Ц.  
*ЭХІХ М. ГА ЭСА-*  
    3 РОМЕНКІ
- Заблоцкі М.  
    Аб ім: 258  
Зазека І. — 190, 241  
Залесская Л. І. — 50, 86, 124,  
    240, 248, 251  
    Аб ёй: 74, 127  
Залуцкі В.  
    Фота: 108  
Замоцін І. І.  
    Аб ім: 74, 91  
Зан Т.  
    Аб ім: 336  
Запольскі М. гл. Доўнар-  
    Запольскі М.  
Зарыцкі А.  
    Аб ім: 53, 80 (аўтабіягр.), 82,  
    83, 86, 124, 133, 136  
    Фота: 53, 80, 82, 83  
Зарэцкі М. [Касянкоў М. Я.]  
    Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 92, 90,  
    90, 91, 95, 115, 121, 127, 139,  
    270, 301, 333  
    Фота: 80, 82
- Засім М. — 242  
    Аб ім: 82, 83, 103  
    Фота: 82, 83, 103  
Зверждоўскі Л.  
    Фота: 71  
Звонак А. [Звонак П. Б.]  
    Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 90,  
    91, 124, 127  
    Фота: 80, 82  
Звястун, гл. Пестрак П.  
Земкеўч Р.  
    Аб ім: 328  
Зізані Ладзенцій  
    Аб ім: 56, 57, 311, 311а  
Зізані Сцяпан  
    Аб ім: 56  
Зіміёнка А., гл. Дзяркач А.  
Зісман М.  
    Аб ім: 236  
Златагораў М. Л. [Гольдберг  
    М. Л.] — 86  
Злотнік І.  
    Аб ім: 104  
Знакомец  
    Аб ім: 67, 311  
Зомерфельд Я. — 239 (рэц.)  
Зорын Д.  
    Аб ім: 132  
Зуб В.  
    Аб ім: 82, 99, 107, 143  
    Фота: 82  
Зубкоўскі Б. — 277 (рэц.)  
Зялінскі К. Л. — 86, 313  
Зялінскі М.  
    Аб ім: 67, 311

I

- Іваноў А. — 108 (рэц.)  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Іваноў Андрэй, аб ім: 311  
Іваноў В. — 86  
Івашын В. У. [В. В.] — 15, 18,  
    50, 51, 74, 75, 84, 90, 93, 239,  
    240, 247, 252, 314, 319; рэд.  
    50, 243, 267; рэц.: 65, 328  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Івашын І. гл. Журба Я.

- Ігароў С. — 324  
 Ігнаценка Г. — 236  
 Іезуітаў Г. — 11 (рэц.)  
 Ірынін Б. С. — 86  
 Ісакоўскі М. — 191; пра Я. Купалу 243, 265  
 Лісты да яго: 45  
 Аб ім: 235  
 Фота: 192, 243
- К
- Кабашнікаў К. П. — 140 (рэд.)  
 Каваленка В. — 50, 180, 182; рэц.: 78, 91, 178, 218  
 Каваленка М. А. — 134, 139  
 Кавалёў В., гл. Каваль В.  
 Кавалёў Д.  
     Аб ім: 82, 83, 86  
     Фота: 82, 83  
 Кавалаёў П. — 128 (рэц.), 191, 239  
     Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 98, 99, 144, 156  
     Фота: 80, 82, 83  
 Каваль В. [Кавалёў В. П.]  
     Аб ім: 82, 127  
     Фота: 82, 108  
 Кавальчык Е. — 244 (рэц.)  
 Каган Эля  
     Аб ім: 82  
     Фота: 82  
 Каган Э. С., гл. Агняцвёт Э.  
 Каганец К. (Кастравіцкі К.).  
     Аб ім: 67, 115, 130  
 Казачэнка В.  
     Фота: 270  
 Казбярук У. — 203, 209; рэц.: 130, 164, 218  
     Аб ім: 104  
 Казека Я. — 79, 82, 101, 102, 128, 190, 297; рэц.: 46, 74, 75, 84, 240, 300, 301  
     Аб ім: 82  
     Фота: 82  
 Казлова В. [О.] В. — 141, 190, 205, 213, 271  
     Аб ёй: 270
- Казлова К. А. — 297  
 Казлоў В. Т. — 162  
 Казлоў І. І.  
     Аб ім: 258  
 Казлоўскі В.  
     Аб ім: 127  
 Казоўскі Ф.  
     Аб ім: 132  
 Калайдовіч К.  
     Аб ім: 65  
 Калачынскі М. — 190 (рэд.), 191, 324  
     Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 94  
     Фота: 80, 82, 83, 192  
 Калдуэл У.  
     Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Купалы)  
 Каленічэнка П. — 189 (рэц.)  
 Калеснік У. — 103, 240, 289; рэц.: 51, 218  
     Аб ім: 23, 134  
 Калечыц К., гл. Буйла К.  
 Калінін М. І.  
     Фота: 192, 243, 263  
 Каліновіч А. — 334 (рэц.)  
 Каліноўскі К.  
     Аб ім: 49, 65—67, 69—71, 76, 188, 189, 311, 315, 331, 336  
     Фота: 51, 71, 188, 189, 192  
 Калітоўскі Я. — 242  
 Калмер І.  
     Аб ім: 333  
 Кальцоў А. В.  
     Фота: 192, 243  
 Каменская М. Д., гл. Міцкевіч М. Д.  
 Камянецкі Э.  
     Аб ім: 82  
     Фота: 82  
 Канапіцкая М. — пра Я. Лучыну: 68, 268  
     Аб ёй: 68, 115, 258, 268, 334, 336  
     Фота: 243  
 Канарскі ІН.  
     Аб ім: 284  
 Кандратоўч Л., гл. Сыракомля В.  
 Кандрацьева М. — 242  
 Каніскі Г.

Аб ім: 328  
Канэ Ю. — 78, 104, 120, 145,  
145а, 176а, 282 (рэц.)  
Аб ёй: 118  
Капціловіч В. — 33 (рэц.)  
Кальскі З. Ю. — 188 (рэц.)  
Карабан С. І. 57 (рэц.) 239,  
253  
Карабан У. С. — 228  
Карабуценка І. — 86; рэц.: 194,  
195, 198  
Караваева А. — 86  
Фота: 243  
Каралаў Л. — 58 (рэц.)  
Караленка У.  
Аб ім: 115  
Каратай А., гл. Лужанін М.  
Караткевіч У. — 240  
Аб ім: 78, 82  
Каратынскі В.  
Аб ім: 65, 336  
Карафа-Корбут Ф.  
Аб ім: 336  
Кардовіч Э.  
Аб ім: 336  
Карловіч Я.  
Аб ім: 336  
Карнілаў І.  
Аб ім: 311  
Карніячук А. — 243 (іра  
Я. Купалу). Фота: 243  
Кароткая Л. — 59, 141  
Кароткі Р. — 108 (рэц.)  
Карпаў У. 79, 105, 117, 264,  
297; рэц.: 193, 234, 285  
Аб ім: 78, 80 (аўтабіягр.)  
82, 83, 99, 100, 104, 121, 134,  
270, 298  
Фота: 80, 82, 83  
Карпачоў М. — 240; рэц. 55,  
244  
Карпюк А.  
Аб ім: 82, 104  
Фота: 82  
Карскі Я. [Е.] Ф.  
Лісты да яго: 45  
Аб ім: 55, 56, 74, 311, 328  
Фота: 243  
Карынфскі А. А.  
Лісты да яго: 45  
Карэніна А.

Аб ёй: 67, 311  
Касой Ф.  
Аб ім: 59  
Касцевіч М., гл. Васілёк М.  
Касцюк І. — 242  
Касцян М. — 282 (рэц.)  
Касянкоў М., гл. Зарэцкі М.  
Катлярэўскі І. П.  
Аб ім: 328  
Каўроў С. — 324  
Кацнельсон Д. Б.  
Аб ім: 336  
Кацюбінскі І. П.  
Аб ім: 328  
Фота: 192  
Каштанаў Ф. — 324 (рэц.)  
Квітка-Аснаўняненка Р. [Г.]  
Аб ім: 328  
Квілідзе М. Г. — 86  
Кедрына З. С. — 86  
Кізіборскі М.  
Аб ім: 74  
Кіркор А.  
Аб ім: 66  
Кірзенка К. — 88, 191, 324  
Аб ім: 53, 80 (аўтабіягр.), 82,  
83, 94, 96, 100, 124, 136  
Фота: 80—83, 53, 80, 82, 83  
Кіслік Н.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Кісялёў Г. — 69; рэц.: 70, 189  
Клаз І.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Клачко А. М. — 50, 183  
Клейнборт Л. М.  
Лісты да яго: 45  
Клёнаў А. І. — 86  
Клімаў І. Ф. — 191  
Клімашэўская І. — 170 (пер.)  
Клімковіч М. — 51, 52, 240,  
244 (рэц.), 315  
Аб ім: 49, 74, 82, 83, 236  
Фота: 82, 83  
Клімовіч Л. І. — 86  
Клопаў С., гл. Знамёны С.  
Клышко А. — Рэц.: 69, 95, 97,  
121  
Аб ім: 98  
Кляшторны Т.

- Аб ім: 82, 91, 127  
Фота: 82  
Кініповіч Е. — 244 (рэц.)  
Аб ёй: 236  
Кнорын В.  
Аб ім: 91  
Князын Ф. Д.  
Аб ім: 65—68, 187  
Козел І.  
Аб ім: 132  
Колас Я. (Міцкевіч К. М.; Гу-  
шча Тарас); — 30, 46, 47, 48  
(рэц.), 87, 88, 240, 243 (пра  
Я. Купалу), 324, 330  
Аб ім: 28, 33, 46, 48—51, 53,  
66, 68, 74—76, 77, 82—84, 86,  
90, 91, 94, 95, 99—102, 104,  
106, 109, 115, 121, 124, 127,  
133, 135, 139, 140, 141, 156,  
158, 176, 178, 190—225, 230,  
234, 268, 270, 290, 301, 311,  
334; аўтабіягр.: 80, 81, 190,  
222; псеўданімы: 200; публі-  
кацыі: 50; проза: 50, 52, 124,  
217—219; драматургія: 117,  
130; сатыра: 50, 128, 129, 220,  
230; публіцыстыка: 102, 221;  
метад. дапамож. па вывуч.  
творчасці К.: 192, 205, 215,  
219; бібліягр. твораў К.: 222  
—225  
Фота: 51, 53, 80—83, 108, 109,  
124, 192—194, 197, 203, 216,  
222, 223—225, 240, 243, 244,  
263, 269  
Копаць Л. Р. — 263  
Корбан У. — 242  
Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82,  
83, 99, 128  
Фота: 80, 82, 83  
Корзун І. — 240  
Корман Б. О. — 166  
Аб ім: 164  
Корсак Р.  
Аб ім: 336  
Корсакас К. — 240  
Фота: 192  
Коршунай А. — 50, 60  
Косіч М.  
Аб ёй: 65—68  
Кохан Я.
- Аб ім: 127  
Кочатаў В.  
Аб ім: 12  
Крамко Е. — 193 (рэц.)  
Крапіва К. [Атраховіч К. К.] —  
28 (пра бел. моеу), 32, 49,  
80, 88, 190, 243 (пра Я. Купа-  
лу), 297, 324; рэд.: 47, 48  
Аб ім: 28, 33, 51, 53, 80—81  
(аўтабіягр.), 82—84, 90, 91,  
101, 106, 117, 127, 176, 226—  
233, 301, 311, 315, 317, 333,  
334; сатыра: 50, 128, 129;  
драматургія: 131, 132, 136,  
227—229; мова: 100, 104, 232;  
метад. дапамож. па вывуч.  
творчасці К.: 231; бібліягр.  
твораў: 233  
Фота: 51, 53, 80—83, 192, 233  
Крапіўніцкі М. Л.  
Аб ім: 328  
Краўлінъ К. — 11 (рэц.)  
Краўчанка У. — 297  
Аб ім: 82, 83, 91, 94, 99, 104,  
144  
Фота: 82, 83  
Крашэўскі І.  
Аб ім: 68  
Кручкоўскі Л. — 191  
Крыжаноўскі С. А.—84 (рэц.),  
86  
Крылоў І. А.  
Аб ім: 203а (уплыў на Я. Ко-  
ласа)  
Фота: 192  
Крысько Ц., гл. Вітка В.  
Ксенжапольская Л. П. — 50,  
190, 220  
Кудзелька М., гл. Чарот М.  
Кудраўцава Н. — 243, 267  
Кудраўцаў І. — 78, 300; рэц.:  
48, 95, 96, 104, 106, 108, 193,  
269, 286, 297  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83  
Кудрынскі Ф. А.  
Аб ім: 2036  
Кузьміна В. — 57 (рэц.)  
Куймава Г. — 240  
Кукліс Г. — 156, 158  
Кулакоўскі А. — 88

- Аб ім: 50, 53, 78, 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 90, 94, 95, 97, 98, 101, 104, 107, 116, 121  
Фота: 53, 80, 82, 83
- Куліш П. А.  
Аб ім: 328 (аб пер. П. А. Кулішам «Прамовы Івана Мялешкі» на ўкр. мову)
- Кульбак М.  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Куляшоў А. — 88, 190, 316 (рэд.)  
Аб ім: 30, 46, 49—53, 80 (аўтабіягр.), 82—84, 86, 90, 91, 94, 97, 100, 106, 124, 127, 133, 135, 156, 234—238  
Фота: 53, 80, 82, 83, 192, 234, 235, 238, 240, 315, 316, 333, 334
- Куляшоў І. — 61 (рэц.)  
Куляшоў Ф. І. — 50, 78, 269, 274, 325; рэц.: 97, 197  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Куніцкі С.  
Аб ім: 82
- Купала Я. (Луцэвіч І. Д.) — 44, 45, 50 (лісты), 191, 241; пра бел. народ і яго мову: 74; аб бел. пісьменніках XIX ст.: 45, 65; пра А. С. Пушкіна — 44; пра Т. Шаўчэнку — 44; пра М. Горкага — 44, 45; пра Драйзера: 45, 290а, 333; пра Ф. Купера — 45; пра Хемінгуэя: 45  
Аб ім: 23, 31, 46, 50, 51, 53, 66, 68, 74—76, 77, 80—81 (аўтабіягр.), 82—84, 90, 91, 94, 106—109, 115, 117, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 156, 176, 178, 203а (у ацэнцы Я. Коласа), 203б, 239—267, 270, 290, 312, 315, 316, 319, 320, 326, 330, 331, 333, 334; драматургія: 50, 117, 130, 131, 253, 255, 256; сатыра: 128, 129; пераклады: 258, 260; метад. дапамож. па вывуч. творчасці К.: 257, 261; даведнікі і бібліографія: 263—267; псеўданімы: 115, 267.
- Фота: 51, 53, 80—83, 108, 109, 124, 183, 192, 203б, 239, 240, 242—244, 249, 252, 263, 265, 269, 297
- Купер Фенімор  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Купалы)
- Купрын А. І.  
Аб ім: 115, 310, 311, 325
- Купрэвіч В. Ф. — 191
- Купцэвіч Ф.  
Аб ім: 91
- Курачкін В. С.  
Аб ім: 70
- Курбека І. — 232, 243
- Курляндчык Ш. — 57 (рэц.)
- Курто Я.  
Аб ім: 104
- Кухарава С.  
Аб ёй: 78
- Кучар А. — 79, 86, 96 (рэц.), 106, 118, 155, 264  
Аб ім: 49, 80 (аўтабіягр.), 82, 83;  
Фота: 80, 82, 83.
- Кучынскі А.  
Аб ім: 336
- Кушын П.  
Аб ім: 115
- Кэмрад С. — 324

Л

- Лабовіч А. А. — 318
- Лаеіцкі М.  
Аб ім: 284
- Лавут П. — 324
- Лазарук. М. — 50, 280, 314; рэц.: 51, 65, 74, 84, 227
- Лазнявой А.  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Ламанскі В. І.  
Аб ім: 336
- Ламідзе Г. — 11
- Ламцёў Т.  
Аб ім: 288
- Лапідус Н. — 168, 334

- Аб ім: 164  
 Лапо Д. Е. — 115  
**Ларчанка М. І.** — 19, 20, 22,  
 36, 51, 66, 67, 165, 239, 240,  
 254, 310, 311, 317, 320  
 Аб ім: 74, 82  
 Фота: 82  
**Лаўроў У.** — 107 (рэц.)  
**Лахуцкі А.** — 243  
 Фота: 243  
**Лейка К.**  
 Аб ім: 135  
**Лелевель І.**  
 Аб ім: 284  
**Ленін У. І.** — 2, 3, 4  
 Аб ім: 12, 66, 132, 133, 170,  
 311, 336  
 Фота: 133  
**Лермантаў М. Ю.**  
 Аб ім: 203а, 310, 311  
 Фота: 192, 243  
**Лёсік Г.**  
 Аб ёй: 2036  
**Лёсік К.**  
 Аб ёй: 2036  
**Лёсік П.**  
 Аб ім: 2036  
**Лёсік Ю.**  
 Аб ім: 2036  
**Лібядзінскі Ю.** — 86  
**Ліндэ**  
 Аб ім: 66, 288  
**Ліпкін М.**  
 Аб ім: 67, 311  
**Ліпнёвы Я.**  
 Аб ім: 91  
**Ліхадзіеўскі С.** — 191  
 Аб ім: 127  
**Ліхачоў Д.** — 57 (рэц.)  
**Лобан М.** — 297  
 Аб ім: 82  
 Фота: 82  
**Лойка А.** — 42, 218, 336, 338;  
 рэц.: 23, 115, 130, 164, 199,  
 289, 301, 328  
**Лойка А. М.**  
 Аб ёй: 2036  
**Ломідзе Г.** — 11  
**Лось Е.**  
 Аб ёй: 78, 82, 134  
 Фота: 82
- Лу Гуй-жуи — 242  
**Лужанін М. [Каратай А. А.]** —  
 88, 203а, 240, 264, 297, 324;  
 рэд.: 47, 190—192, 264  
 Аб ім: 46, 53, 80 (аўтабіягр.),  
 82, 83, 86, 90, 94, 96, 99, 100,  
 124, 127, 133  
 Фота: 53, 80, 82, 83  
**Лу-Сінь**  
 Аб ім: 333  
**Лукашэвіч В.** 200 (рэц.)  
**Лукін Ю. Б.** — 86  
**Луначарскі А. В.** — (пра Я. Ку-  
 палу): 127, 243, 265  
**Лупсякоў М.**  
 Аб ім: 78, 82, 99, 104, 107  
 Фота: 82  
**Луфераў М. П.** — 255 (рэц.),  
 298, 299  
**Луцкі А.** — 24 (рэц.)  
**Луцэвіч Б. І.**  
 Фота: 243  
**Луцэвіч Г. Д.**  
 Фота: 243  
**Луцэвіч І. Д.**, гл. Купала Я.  
**Луцэвіч Л. Д.**  
 Фота: 243  
**Луцэвіч У. Ф. [Станкевіч У. Ф.]**  
 — 239—241, 243 (рэд.), 264,  
 267  
 Лісты да яе: 45  
 Аб ёй: 203а  
 Фота: 240, 243, 263  
**Лучына Я. [Неслухоўскі І.]**  
 Аб ім: 51, 53, 65—68, 74, 76,  
 115, 170, 268, 310, 311, 315,  
 319, 336  
 Фота: 51, 53, 192, 243, 268  
**Лушчыцкі І. М.** — 71, 288  
 (рэц.)  
**Лынкоў М. Ц. [Васілек]** — 190,  
 191, 201, 240, 243 (пра Я. Ку-  
 палу), 297; рэд.: 50, 51, 173,  
 244, 282, 334  
 Аб ім: 23, 30, 46, 49—51, 53,  
 82—84, 90, 91, 94, 95, 99, 100,  
 101, 115—118, 121, 127, 156,  
 244 (рэц.), 249, 269—276, 301,  
 311, 315, 317, 320, 333, 334;  
 аўтабіягр.: 80, 275; мова: 46,

- 100; метад. дап. па вывуч.  
твораў Л.: 273, 274  
Фота: 51, 53, 80, 82, 93, 108,  
192, 243, 269, 270, 271, 273,  
275, 276
- Лысенка М. В.  
Аб ім: 311  
Лысенка С. — 141  
Любамірскі О. — 244 (рэц.)  
Любімава С. Т. — 158  
Лютава В.  
Аб ёй: 82, 83  
Фота: 82, 83  
Лявіцкі А., гл. Ядвігін ІІ.  
Ляўоніна Ю. (Юркевіч Л. М.)  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82  
Лязефіч К. — 129 (рэц.)  
Лянсу А. [Е.], 17, 135, 257, 324  
(рэц.)  
Аб ёй: 74  
Ляскоў М.  
Аб ім: 115
- М**
- Мажэйка А. — 345; рэц.: 192,  
243  
Мазалькоў Я. [Е.] — 86, 88,  
195, 196, 244—246; рэц. 66,  
84  
Лісты да яго: 45  
Аб ім: 74, 164  
Фота: 243  
Майкаў А.  
Аб ім: 258  
Майфет Г.  
Аб ім: 74  
Майхровіч С. К. — 68, 162, 170,  
176, 187, 268; рэц. 77, 101, 193  
Аб ім: 66, 74, 82, 83, 104,  
128  
Фота: 82, 83  
Макаёнак А.  
Аб ім: 53, 78, 82, 83, 131, 132,  
136, 139  
Фота: 53, 82, 83  
Макаль П. — 191  
Аб ім: 82, 99  
Фота: 82
- Макарэвіч А. — 24, 230, 241,  
297; рэц.: 50, 51, 56, 65, 66,  
67, 68, 97, 98, 101, 103, 107,  
115, 118, 130, 162, 176, 187,  
206, 285, 288, 289, 294, 296,  
297, 312, 324  
Аб ім: 24 (рэц.), 74, 230  
(рэц.)  
Максімаў М. Д. — 86  
Максіменка К. — 242  
Максімовіч М.  
Аб ім: 65  
Малчанаў П. — 191  
Малышка А. — 242  
Аб ім: 247  
Мальдзіс А. — 337; рэц.: 314,  
336, 338, 341, 345  
Малюціна А. — 242  
Манамах Уладзімір  
Аб ім: 56  
Мапасан Гі  
Аб ім: 311 (звесткі аб публі-  
кацыі твораў у газ. «Мини-  
скі листок»)  
Маракоў В.  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82, 108  
Марашэўскі Каэтан  
Аб ім: 130а  
Маркава Н.  
Аб ёй: 127  
Маркс К. — 1  
Аб ім: 121, 170, 336  
Мароз А. І. — 191  
Мартель Р.  
Аб ім: 333  
Марушка Л.  
Аб ім: 132  
Марціноўскі М. — 111 (рэц.)  
Марціновіч А.  
Аб ім: 78, 134  
Мар'ямаў А. М. — 86  
Масенка Т. — 239, 240  
Лісты да яго: 45  
Фота: 243  
Маслоўскі А. — 187 (рэц.)  
Матузявічус Е. — 88  
Матэвшуаў В. — 191, 242  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Маўзон А. [Маўшэнзон А. І.]

- Аб ім: 49, 53, 78, 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 132  
Фота: 53, 80, 82, 83
- Маўр Я. (Фёдараў І. М.) — 191, 324  
Аб ім: 50, 53, 82, 83, 99, 115, 118, 144, 156, 277, 278  
Фота: 53, 82, 83, 192, 277
- Махнач А.  
Аб ім: 82, 132  
Фота: 82
- Мацвеев Я. — 244 (рэц.)
- Мацяеўская І.  
Аб ёй: 336
- Машара М. — 191  
Аб ім: 52, 53, 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 100, 103, 176  
Фота: 53, 80, 82, 83, 243
- Маякоўскі У.  
Аб ім: 12, 46, 94, 127, 315, 324  
Фота: 192, 324
- Мейер А.  
Аб ім: 66
- Мележ І. — 297  
Аб ім: 53, 78, 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 86, 89, 90, 98, 101, 102, 116, 279, 333  
Фота: 53, 80, 82, 83, 279
- Мессіна Г.  
Аб ім: 333
- Метакэ — 191
- Мехаў У. (Няхамкін У.)  
Аб ім: 104
- Мікуліч Б. — 270  
Аб ім: 82, 127, 270  
Фота: 82
- Мікульчык А.  
Аб ім: 74
- Мілавідаў А. В.  
Аб ім: 288
- Міларадовіч В. П.  
Аб ім: 328
- Мілешка В. — 188 (рэц.)
- Міллер В.  
Аб ім: 57
- Мілюк А. С.  
Аб ім: 2036
- Мірачыцкі Л. — 339
- Мірмухсін — 191
- Міровіч Я. [Е.] [Дунаеў-Міровіч Е. А.]  
Аб ім: 49, 82, 83, 128, 131, 135  
Фота: 82, 83
- Міронав А.  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83
- Мірончык Д.  
Аб ім: 115
- Міхайлава Е. — 242
- Міхайлава І. М. — 158
- Міхалап Я. І. — 140, 197 (рэц.)  
Аб ім: 100
- Міхалкоў С. — 86, 88, 155  
Фота: 192
- Міхалюта І. — 241
- Міцкевіч Адам — аб бел. мове: 50, 310, 336  
Аб ім: 77, 170, 187, 312, 338a; аб творчых сувязях з бел. літ.: 42, 66, 203a, 284, 310, 334, 338, 339; аб творах М., перакладзеных на бел. мову: 50, 68, 187, 258  
Фота: 192, 243, 339
- Міцкеевіч А. К.  
Аб ім: 203a, 2036
- Міцкевіч А. М.  
Аб ёй: 2036  
Фота: 2036
- Міцкевіч Г. Ю.  
Аб ёй: 203a, 2036  
Фота: 192, 2036
- Міцкевіч Д. К. — 146, 190, 192; рэд.: 47  
Фота: 192, 203a
- Міцкевіч І. В. [Базылёў Яська]  
Аб ім: 2036
- Міцкевіч І. Ю.  
Аб ім: 2036
- Міцкевіч К. М., гл. Колас Я.
- Міцкевіч М. Д. [Каменская М. Д.]  
Аб ёй: 203a, 2036  
Фота: 192, 2036
- Міцкевіч М. К.  
Аб ім: 203a, 2036
- Міцкевіч М. М.  
Аб ёй: 2036  
Фота: 2036

- Міцкевіч П. М.  
Аб ім: 203а, 203б  
Міцкевіч У. С.  
Аб ім: 303б  
Міцкевіч У. А. — 203б  
Міцкевіч Ю. К.  
Аб ім: 203б  
Міцкевіч Ю. М.  
Аб ёй: 203б  
Фота: 203б  
Міцкевіч Я. М.  
Аб ім: 203б  
Фота: 203б  
Модзін Э. — 240  
Модэль М. — 264 (рэц.)  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Моркаўка А.  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82  
Мультатулі  
Аб ім: 115  
Муравейка І. — 240  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Мурашка Р.  
Аб ім: 82, 95, 108, 115, 121,  
127  
Фота: 82, 108  
Мусатаў А. І. — 86, 155  
Мухтараў Д. — 88  
Мушынскі М. — 50, 217, 222  
(рэц.)  
Мышко А.  
Аб ім: 103  
Мядзёлка П. — 264  
Фота: 243  
Мялкіх З. С. — 47  
Мяржынскі С. К.  
Аб ім: 328
- Н**
- Навіцкі О.  
Аб ім: 288  
Навіченка Л. — рэц.: 95, 121,  
301  
Навуменка І. — 78, 190, 191,  
199, 212; рэц.: 115, 128, 206  
Аб ім: 23 (мова), 78, 80 (аў-
- табіягр.), 82, 98, 104 (тэорыя  
для дзяцей)  
Фота: 82  
Надзеждзін М.  
Аб ім: 65  
Надсан С. Я.  
Аб ім: 311  
Налівайка А. М. — 133, 191,  
216  
Аб ім: 270  
Насовіч І. І.  
Аб ім: 66, 67, 310, 311  
Наікшын І. Я. — 239  
Неўлін А.  
Аб ім: 74  
Несдлы З. — 243 (пра Я. Ку-  
палу)  
Аб ім: 192, 333, 334  
Фота: 194  
Нёманскі Я. [Пятровіч Я.]  
Аб ім: 115, 127  
Непачаловіч Я.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Неслуходскі І. Л., гл. Лучы-  
на Я.  
Нікановіч М.  
Аб ім: 127  
Фота: 105  
Нікіфароўскі М.  
Аб ім: 66, 67, 310, 311  
Нікулін Л. В. — 86  
Нілін П.  
Аб ім: 95  
Нісневіч І. — 264  
Новік-Плюн С. — 242  
Новікаў І.  
Аб ім: 258  
Новікаў М. І., гл. Ракіт-  
ны М.  
Новікаў-Прыбой А. — 243 (пра  
Я. Купалу)  
Фота: 240, 243  
Нядзведскі У. — 240  
Аб ім: 82, 134  
Фота: 82  
Нязванаў І. — 328 (рэц.)  
Някрасаў М. А. — 67; (аб бел.  
народзе): 310, 311  
Аб ім: 67, 170, 210, 258, 268,  
310, 315, 317а

- Фота: 192, 243  
 Нямцэвіч  
 Аб ім: 66  
 Нятылька З. А. — 211  
 Няфед У.  
 Аб ім: 82, 83  
 Фота: 82, 83  
**Няхай Р.** — 258; рэц.: 244  
 Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82  
 Фота: 80, 82  
**Няхамкін У.**, гл. Мехаў У.  
 Ніхода І. — 191
- О
- Озераў В. — 89 (рэц.)  
 Озераў Л. А. — 86  
 Озераў Ю. — 57 (рэц.)
- П
- Пагодзін М.  
 Аб ім: 65  
 Падабед Я.  
 Аб ім: 127  
 Падбярэскі Р.  
 Аб ім: 336  
 Падлоў В. — 191  
 Пазнякова А. — 324  
 Паіна Р. Б. — 141  
 Палесе С. — 254  
 Палескі В. [Станкевіч В. П.]  
 Аб ім: 49, 82, 83  
 Фота: 82, 83  
**Палітыка Д.** — 79, 116, 258;  
 рэц.: 50, 198, 200  
 Аб ім: 82, 104, 118  
 Фота: 82  
**Палтаран В. С.** — 2906, 307,  
 319 (рэц.)  
**Палтухоўскі Г. А.** — 86  
**Палуян С.**  
 Аб ім: 326, 328  
**Пальчэўскі А.** [Вясковы А.]  
 Аб ім: 82, 127  
 Фота: 82  
**Паляжаеў А. І.**  
 Аб ім: 311  
**Палянскі Н.**
- Аб ім: 104  
**Панамароў Ф.** — 88  
 Панч П.  
 Фота: 192  
**Панчанка П.** — 191, 240, 242,  
 324  
 Аб ім: 23 (аналіз мовы), 50,  
 53, 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 90,  
 91, 94, 97, 99, 100, 124, 135,  
 136, 280, 281, 316  
 Фота: 53, 80, 82, 83, 316  
**Папкоўскі П.** — 198 (рэц.)  
**Парашкова І. Л.** — 38, 141, 259  
**Пархоменка М.** — 11 (рэц.)  
**Парэцкі І.** — 61  
**Пасаў Я.** — 132  
**Паслядовіч М.** — 297  
 Аб ім: 53, 80 (аўтабіягр.), 82,  
 83, 86, 98—100, 116, 135, 136,  
 139, 144, 333, 334  
 Фота: 53, 80, 82, 83, 249, 269  
**Паўловіч А.**  
 Аб ім: 128  
**Паўлоўіч Н.** — 157  
**Паўлоўскі А.** — 89 (рэц.)  
**Пацей Іпацей**  
 Аб ім: 56  
**Пашкевіч Н.** — 78  
**Перапяліца П.** — 329 (рэц.)  
**Первенцаў А.**  
 Фота: 270  
**Перкін Н. С.** — 16, 50, 51, 84,  
 90, 91, 173, 184, 234, 240, 336,  
 345 (рэд.)  
 Аб ім: 82, 127, 236  
 Фота: 82  
**Перцаў У. М.** — 191, 287, 288  
 (рэд.)  
 Аб ім: 288  
**Пестрак П.** — 88, 191, 297  
 Аб ім: 23 (аналіз мовы), 50,  
 53, 78, 82, 83, 86, 94, 99, 100,  
 103, 104, 118, 134, 178, 282,  
 283, 289; аўтабіяграфія: 80,  
 283  
 Фота: 53, 80, 82, 83, 192, 243,  
 282, 289  
**Петрукоў**  
 Аб ім: 115  
**Петух А.** — 242; рэц.: 263, 310  
**Петэфі Шандар**

- Аб ім: 107  
Піатуховіч М.  
Аб ім: 164, 270  
Піавараў З.  
Аб ім: 127  
Піксанаў Н. К. — 321  
Пісарэўскі С.  
Аб ім: 328  
Пічэта У.  
Аб ім: 288  
Платнер І. — 191, 336  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Плаўнік І.  
Аб ім: 127  
Плаўнік С. Я., гл. Бядуля З.  
Плаўскі К.  
Аб ім: 67, 311  
Плашчынскі Я., гл. Пушча Я.  
Плуг А.  
Аб ім: 311, 336  
Пляханаў Г. В. — пра «Гутар-  
ку Данілы са Сцяпанам»: 68,  
187  
По Эдгар  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Ку-  
пала)  
Полацкі Сімеон Самуіл Емельянанавіч  
Аб ім: 54, 63, 130а, 311, 333  
Фота: 51, 54, 56  
Посах А. — 239  
Пракоф'еў А. — 86, 88, 191, 240  
Фота: 192, 243  
Пракошына К. С. — 76, 142  
Прануза П. — 191, 240, 324  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Пратасевіч М. — 222  
Прокша Л. — 191  
Прус Б.  
Аб ім: 311  
Прыбыткова Я. Л. — 267  
Прыбыткоўскі У.  
Аб ім: 127  
Прыходзька П. — 191, 240, 242  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83  
Пташнікаў І.  
Аб ім: 23 (аналіз мовы), 78,  
98, 104, 139  
Пузікаў В. М. — 288 (рэц.)

- Пушкін А. С. — аб бел. наро-  
дзе: 66, 170, 187, 277, 310, 311  
Аб ім: 44 (у ацэнцы Я. Ку-  
пала), 46 (у ацэнцы Я. Ко-  
ласа), 66, 107, 170, 187, 258,  
277, 310, 311, 315, 316, 319,  
333, 336; аб уплыве П. на  
бел. літ.: 315, 316; аб пера-  
кладзе паэмы «Палтава»  
Я. Коласам на беларус. мо-  
ву: 203а  
Фота: 192, 243  
Пушча Я. [Плашчынскі Я. П.]  
Аб ім: 82, 91, 127  
Фота: 82  
Пфляумбаум Я.  
Аб ёй: 127  
Пшчолка А. — аб бел. народзе  
і яго мове: 81  
Аб ім: 65, 67, 74  
Пшыркоў Ю. С. — 50, 51, 84,  
92, 115, 151, 164, 191, 192—  
194, 202, 206, 316; рэд.: 94,  
124, 198; рэц.: 121, 243, 310,  
338  
Аб ім: 74, 82, 270  
Фота: 82, 108  
Пыпін А. М.  
Аб ім: 67, 311, 336  
Пысін А. — 242  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Пянкрант М.  
Аб ім: 82, 99, 132  
Фота: 82  
Пяткевіч А. М. — 219 (рэц.),  
302, 336  
Пяткевіч З. — аб бел. народзе  
і яго мове: 74  
Аб ім: 74  
Пятровіч М. [Н.] — рэц.: 51, 54,  
84  
Пятровіч Я., гл. Нёманскі Я.

Р

- Рагойша В. — 235 (рэц.)  
Радчанка З.  
Аб ёй: 67, 311  
Раждзественскі В. А. — 86

- Разанаў І. І. — рэц.: 159, 215  
 Райніс Я.  
 Фота: 192, 297  
 Ракітны М. [Новікаў М. І.]  
 Аб ім: 82, 134  
 Фота: 82  
 Ралан Р.  
 Аб ім: 333—334 (аб сустэр-  
 чах з беларускімі пісьменні-  
 камі)  
 Раманаў Я. [Е.] — 74 (пра бел.  
 народ і яго мову)  
 Аб ім: 66, 67, 74, 310, 311,  
 319, 328  
 Фота: 243  
 Раманенка В. — 326 (рэц.)  
 Раманоўч Я. — 264, 286  
 Аб ім: 49, 82  
 Фота: 82  
 Раманоўская Л. — 239  
 Раманоўскі М., гл. Чорны К.  
 Раманоўскі С. — 312 (рэц.)  
 Рубіна Р. Р. — 86, 155  
 Рубінскі У. — 305 (рэц.)  
 Рубцоў А. Б. — 229  
 Рудакоўскі В. В. — 243 (рэд.),  
 319 (рэц.)  
 Рудзько Ю. — 297  
 Аб ім: 49, 82, 83  
 Фота: 82, 83  
 Руммлер І.  
 Аб ім: 333  
 Рунец П.  
 Аб ім: 82, 99, 104, 144  
 Фота: 82  
 Русак А.  
 Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83,  
 127, 128  
 Фота: 80, 82, 83  
 Руслецкі А. [Бурдзялёў А. Е.] —  
 324  
 Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83  
 Фота: 80, 82, 83  
 Руставелі Ш.  
 Фота: 243  
 Рыжэнка Д. — 57 (рэц.)  
 Рыленкоў Н.  
 Фота: 192  
 Рылько А.  
 Аб ім: 82, 99, 104 (творы для  
 дзяцей)

- Фота: 82  
 Рыльскі М. — 191, 204, 241, 250,  
 326  
 Аб ім: 278  
 Фота: 192, 243, 270  
 Рымша А.  
 Аб ім: 311а  
 Рыпінскі А.  
 Аб ім: 65—69, 336  
 Рысінскі Ф.  
 Аб ім: 336  
 Рэвіцкі В. — 242 (рэц.)  
 Рэвіч В. — 2646 (рэц.)  
 Рэзникаў О. С. — 86  
 Рэлес Р.  
 Аб ім: 82, 134  
 Фота: 82  
 Рэут В. Т.  
 Аб ім: 336

## С

- Сабаленка Р. — 193  
 Аб ім: 23 (аналіз мовы), 78,  
 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 99,  
 104, 127, 133, 139  
 Фота: 80, 82, 83  
 Сабалеўскі А. — 131 (рэц.),  
 132  
 Савановіч Д.  
 Аб ім: 164, 336  
 Савачкіна М. — 242  
 Савін Е. — 299 (рэц.)  
 Савіцкі А.  
 Аб ім: 23 (аналіз мовы), 104  
 Савіч Ф.  
 Аб ім: 284, 312, 336  
 Сагараў Л.  
 Аб ім: 164, 336  
 Садковіч М. — 88  
 Аб ім: 82, 83  
 Фота: 82, 83  
 Садоўскі Я. — 191, 239, 240,  
 324  
 Аб ім: 82, 336  
 Фота: 82  
 Салавей Л. — 285 (рэц.)  
 Аб ім: 82  
 Фота: 82  
 Салагуб А. [Чачотка Лявон]

- Фота: 103  
Саламеўіч І. — 43; рэц.: 110,  
127  
Салауеўіч М.  
Аб ім: 325  
Салтыкоў-Шчадрын М. Е. —  
187  
Аб ім: 187, 310, 311  
Самасейка А. — 345  
Самійленка У.  
Аб ім: 311  
Самуйлёнак Э.  
Аб ім: 48, 51, 53, 82, 83, 91,  
106, 109, 127, 132 (драматур-  
гія), 285, 286, 301, 313, 315  
Фота: 51, 53, 82, 83, 108, 192,  
285, 286  
Сандраға А.  
Аб ёй: 67, 311  
Саннікаў А. [О.] К. — 131  
Саннікаў К. — 286  
Фота: 192  
Сапрыка Г.  
Аб ёй: 127  
Сасановіч В. А. — 295  
Сасноўскі Б. — 242  
Сасюра У. — 191, 242  
Саўчанка А.  
Аб ім: 270  
Саўчанка Н. — 163 (рэц.)  
Сачанка Б.  
Аб ім: 98, 104  
Саянаў В.  
Аб ім: 127  
Свірыдаў С. — 239  
Святлоў М.  
Аб ім: 127  
Фота: 108  
Свяціцкі [Свянціцкі] І.  
Аб ім: 115, 328  
Севергін В.  
Аб ім: 66  
Семяжон Я. — 78  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Семяновіч А. — 50, 51, 130,  
147, 179, 190, 200, 226; рэц.:  
115, 124, 128, 131  
Аб ім: 82, 100  
Фота: 82  
Семяноўская Л. В. — 272, 273
- Серада С. М., гл. Дарож-  
ны С.  
Серакоўскі С.  
Аб ім: 284  
Фота: 71  
Сергіевіч М.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Серман І.  
Аб ім: 236  
Сідарава М. — 242  
Сідараў В. — 71 (рэц.)  
Сіманаў К. — 88  
Сінічкін А. Д., гл. Жаў-  
рук А.  
Сінклер Э.  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Ку-  
паль)  
Сіпакоў Я. [І.] — 240, 241  
Аб ім: 98  
Сіўцоў І.  
Аб ім: 82, 139  
Фота: 82  
Скаварада П.  
Аб ім: 328  
Скарабагатая Н. К.  
Аб ёй: 2036  
Скарына Георгій (Францішак)  
Аб ім: 28, 54, 56, 57, 59, 62a,  
66, 287, 288, 311, 311a, 312,  
315, 328, 333, 336  
Фота: 54, 56, 57  
Скібнеўскі А. — 264  
Скрыган Я. [Відук Я.] — 191  
Аб ім: 23 (аналіз мовы), 80  
(аўтабіягр.), 82, 102, 104, 127,  
270  
Фота: 80, 82  
Скрыпка М.  
Аб ім: 82, 99  
Фота: 82  
Скурко Я., гл. Танк М.  
Слесарэнка А. — 88, 191, 242  
Слупскі А.  
Аб ім: 65, 67  
Случанін Д. — 253 (рэц.)  
Сляпян С. — 264  
Смагаровіч М. — 240  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Смальянава Л. П. — 237

- Смаліціч К.  
Аб ім: 54
- Сматрыцкі М.  
Аб ім: 54, 56, 311а
- Смірноў А. П. — 188, 189, 284
- Смолкін М. — 148, 178, 227  
(рэц.), 242
- Смольскі Б. — 264
- Смыкава І. — 279
- Солдан Ф.  
Аб ім: 333
- Сондак А. — 72, 307
- Сонцаў П. С. — 261
- Сопікаў В.  
Аб ім: 65, 66
- Співак І. — 313 (рэц.)
- Спрынчан Б. — 242  
Аб ім: 82  
Фота: 82
- Сразнеўскі І. І.  
Аб ім: 311
- Ставер А. — 240  
Аб ім: 99
- Стальскі Сулейман  
Аб ім: 46
- Стандэ С.  
Аб ім: 333, 334
- Станілевіч В., гл. Стэфано-  
віч С.
- Станкевіч В., гл. Палескі В.
- Станкевіч У. Ф., гл. Луцэ-  
віч У. Ф.
- Старавойтава Е. — 242
- Старавойтаў М. — 241
- Стараў І. І. — 111, 112, 161
- Стаховіч А.  
Аб ім: 53, 82, 83, 94, 99, 116,  
121, 136, 333.  
Фота: 53
- Сташэўскі В.  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82
- Стральцоў Б.  
Аб ім: 78, 141
- Ступак Ю. — 240, 244 (рэц.)
- Стэльмах В. — 96, 155
- Стэльмах М.  
Аб ім: 95
- Стэфанік В.  
Аб ім: 115, 328
- Стэфановіч С. [Станілевіч В.]  
Аб ім: 74
- Судрабкалан Я. 240, 242
- Сукала Я.  
Аб ім: 127
- Сумцоў М. Ф.  
Аб ім: 328
- Суркоў А. — 191  
Фота: 192
- Сурначоў М.  
Аб ім: 82, 83, 124  
Фота: 82, 83
- Сурская В.  
Аб ёй: 82  
Фота: 82
- Сцёпін С. Н. — 88
- Сцяпанаў М.  
Аб ім: 88
- Сцяпунін І. — 190, 241
- Сцяшковіч Т. Ф. — 232
- Сыракомля У. [Кандратовіч Л.]  
Аб ім: 65—68, 187, 258, 268,  
310—312, 334, 336
- Сыцін П.  
Фота: 270
- Сянкевіч А. А.  
Аб ім: 2036
- Сянкевіч Г.  
Аб ім: 115, 311 (звесткі аб  
публікацыі твораў у газ.  
«Мінскі листок», «Наша  
ніва»)
- Сяўрук М. — 242

## Т

- Табараў С. — 88
- Талаш Васіль — 216  
Фота: 192, 216
- Талстай А. Н.  
Аб ім: 46  
Фота: 192, 243, 244, 263
- Талстай Л.  
Аб ім: 95, 115, 121, 187, 311  
Фота: 192
- Тамашова Л. Ф. — 215, 219
- Тан-Дэ-мін — 242
- Танк М. [Скурко Я. І.] — 88,  
191, 324  
Аб ім: 23 (аналіз мовы), 33,

- 49—53, 89 (аўтабіягр.), 82—  
84, 86, 90, 91, 94, 97, 99, 100,  
106, 107, 124, 129 (сатыра),  
133, 134, 136, 155, 156, 158,  
176, 203а (у ацэнцы Я. Ко-  
ласа), 234, 289—291, 316, 333  
Фота: 51, 53, 80, 82, 83, 192,  
249, 269, 282, 283, 303, 446,  
448  
Тапчэускі Ф. [Хвэлька з Рукшэ-  
ніц] Аб ім: 65, 67, 170, 311  
Тарас Н.  
Аб ёй: 82, 83  
Фота: 82, 83  
Тарасаў В. Т. — 84 (рэц.), 239  
Татур І.  
Аб ім: 65, 67, 82, 311  
Фота: 82  
Тайбін Ю. — 324  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82  
Таўлай В. [Янка Дваццаты]. —  
239, 324  
Аб ім: 50, 53, 55, 78, 82, 83,  
96, 103, 107, 176, 289  
Фота: 53, 82, 83, 192, 243  
Твардоўскі В. — 234 (пра  
А. Куляшова)  
Аб ім: 12, 234, 235, 258  
Фота: 192  
Ткачоў М. — 242  
Аб ім: 53, 82, 83, 121  
Фота: 53, 82, 83  
Траецкі А.  
Фота: 108  
Траяноўскі А. — 242  
Трус П.  
Аб ім: 33, 51, 53, 82, 83, 90,  
91, 94, 100, 108, 124, 127, 292,  
293, 315, 330, 331  
Фота: 51, 53, 108, 192, 243,  
293  
Трусаў А.  
Аб ім: 69  
Трэнэў К. А.  
Аб ім: 315  
Тумиловіч Я.  
Аб ім: 127  
Фота: 108  
Тураўскі Кірыл

- Аб ім: 54, 57  
Турбін В. — 86, 210, 317а; рэц.:  
193, 195  
Тургенеў Л. С. — 67 (аб бел.  
народзе)  
Аб ім: 115, 311, 333  
Турук Ф.  
Лісты да яго: 45  
Тычына П. — 240  
Фота: 192, 243  
Тышкевіч Е.  
Аб ім: 66, 310  
Тэсленка А.  
Аб ім: 115  
Тэтмаер К.  
Аб ім: 115  
Уальд О.  
Аб ім: 115, 127  
Уітман Уолт  
Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Ку-  
палы)

У

- Украінка Леся  
Аб ёй: 107, 328  
Уксусаў Д.  
Аб ім: 98  
Уладзіміраў Л. І.  
Аб ім: 288  
Уладзіміраў П. В.  
Аб ім: 288, 311  
Уласенка А. — 86; рэц.: 84,  
106, 315  
Ульман М. — рэц.: 204, 250  
Упіт А. — 240  
Усаў А. — 240  
Усікаў Я. — 130а, 227, 240;  
рэц.: 51, 56, 65, 66, 77, 86, 91,  
96, 99, 108, 115, 117, 121, 130,  
187, 191, 244, 255, 270, 294  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Успенскі Г.  
Аб ім: 311  
Уткін І.  
Аб ім: 127  
Фота: 243  
Ушакоў А.  
Аб ім: 82, 83

Фота: 82, 83

Уэлс Г.

Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Купалы), 203а (у ацэнцы Я. Коласа)

## Ф

Фадзсеў А. — 89 (пісьмы І. Мележу і В. Вольскаму), 243 (пра Я. Купалу)

Аб ім: 203а (аб сустрэчах з Я. Коласам), 315

Фота: 192, 243, 244, 263, 269

Фактаровіч Д. — 333, 334

Фамін С. — 127

Фёдараў Іван

Аб ім: 54, 328

Фота помніка: 54

Фёдараў І. М., гл. Маўр Я.

Федароўскі М.

Аб ім: 67, 310, 336

Федзін К.

Аб ім: 100

Фіглоўская Л. І. — 50, 71<sup>т</sup> (рэц.), 197, рэд.: 192, 200

Аб ёй: 74

Філалет Хрыстафор

Аб ім: 56

Філіповіч Афанасій

Аб ім: 50, 56, 60

Фота: 56

Фінкель У.

Аб ім: 82

Фота: 82

Флароўскі А. В.

Аб ім: 288

Франко І.

Аб ім: 310, 311, 328

Фота: 192

Фурманаў Д.

Аб ім: 315

Фучык Ю.

Аб ім: 107, 334

Фяцісава М. І. — 86

## Х

Хагевіч В. — 312 (рэц.)

Хадкевіч Т. — 197, 242 (рэд.), 286

Аб ім: 78, 80, (аўтабіягр.), 82, 83, 94, 95, 99, 104, (аб творах для дзяцей) 116, 121, 127, 135, 136, 139, 156, 333, 334

Фота: 53

Хадыка У.

Аб ім: 82, 127

Халопік М. — 242

Фота: 82

Харкевіч А. — 50

Харык І.

Аб ім: 82

Фота: 82

Хведаровіч М. [Чарнушэвіч М. Ф.] — 108, 242, 297; рэд.: 190, 271

Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 91, 99, 124, 127

Фота: 80, 82, 108, 183, 286

Хелемскі Я. — 86

Аб ім: 78

Хемінгуэй Э.

Аб ім: 45 (у ацэнцы Я. Купалы)

Хесін М. — 324

Хлябцэвіч Я. — 239

Хмара А. [Шантыр Ф.]

Аб ім: 74

Ходзька А.

Аб ім: 336

Храмава Л. І. — 138

Хромчанка К. Г. — 50, 103 (рэц.), 282

Хуреік С. — 127

## Ц

Царанкоў Л. — рэц.: 33, 50, 78, 89, 115, 183, 199, 257, 298

Цвірка К. — 242

Аб ім: 99

Фота: 243

Цётка [Пашкевіч А.] — 28 (аб бел. мове), 65 (аб бел. пісьменніках XIX ст.)

Аб ёй: 51—53, 66, 68, 74—76,

- 77, 90, 115, 170, 178, 294—  
295, 311, 315, 319, 328  
Фота: 51, 53, 192, 243, 294  
Ціганава Л. В. — 63  
Цікоцкі М. Я. — 70, 221  
Цімафеева В. — 241, 334, 338а  
Цімашкова І. — 341  
Цітоў К.  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Ціханаў М. — 86, 240, 243 (пра  
Я. Купалу)  
    Фота: 192, 282  
Ціхоўскі Ю.  
    Аб ім: 328  
Цішчанка І. — рэц.: 66, 328  
Цэцэрскі М.  
    Аб ім: 130а  
Цяпінскі В.  
    Аб ім: 28, 56, 66  
    Фота: 51

Ч

- Чабатароў Л. М. — 71 (рэц.),  
141, 207  
Чавускі М. [Вірня Л.]  
    Аб ім: 82  
    Фота: 82  
Чайкоўскі В.  
    Аб ім: 336  
Чалееў І.  
    Аб ім: 130  
Чамярыцкі В. — 291 (рэц.)  
Чапко В. В. — 287  
    Аб ёй: 288  
Чарноцкі А., гл. Даленга-  
Хадкоўскі З.  
Чарноцкая М.  
    Аб ёй: 336  
Чарнушэвіч І.  
    Фота: 108  
Чарнушэвіч М., гл. Хведа-  
роўскі М.  
Чарнушэвіч Н.  
    Аб ім: 82, 127  
    Фота: 82  
Чарнушэвіч А.  
    Аб ім: 23 (аналіз мовы), 78,  
80 (аўтабіягр.), 82, 99, 100,  
104, 116

- Чарнушэвіч Х. [Ф.]  
    Аб ім: 74  
    Фота: 108  
Чарнушэўскі М. Г. — 66 (аб  
бел. народзе)  
    Аб ім: 66, 67, 170, 268, 310,  
311  
    Фота: 243  
Чарняўская М.  
    Аб ёй: 66, 310  
Чарнечўская Я. — 50, 303  
Чарняўскі І., гл. Дуброў-  
скі І.  
Чарот М. [Кудзелька М. С.]  
    Аб ім: 50, 74, 80 (аўтабіягр.),  
82, 90, 91, 95, 96, 108, 115,  
121, 124, 127, 133, 135, 270,  
296, 301, 333  
    Фота: 80, 82, 108, 183, 192,  
243, 296  
Чайскі М., гл. Чавускі М.  
Чачот Я.  
    Аб ім: 65, 68, 74, 328, 336  
Чопэ Г. — 242  
Чорны К. [Раманоўскі М. К.] —  
31, 48 (Выказванні пра «Баць-  
каўшчыну» і інш. свае тво-  
ры), 241, 243 (пра Я. Купа-  
лу), 286  
    Аб ім: 23 (аналіз мовы), 48—  
51, 53, 77, 80 (аўтабіягр.), 82  
—84, 90, 91, 94, 95, 100—102,  
115, 117, 118, 121, 127, 129  
(сатыра), 132 (драматургія),  
135, 176, 270, 297—306, 311,  
315, 317, 320; псеўданімы: 306  
    Фота: 51, 53, 80, 82, 83, 108,  
192, 243, 297, 300, 306  
Чорны С.  
    Аб ім: 311  
Чуміна Вольга  
    Аб ёй: 67, 311  
Чупрынка Г.  
    Аб ім: 312  
Чыкавані С.  
    Фота: 270  
Чыгрынаў І. — 191  
Чыстовіч І.  
    Аб ім: 288  
Чэрнікава А. М. — 122

Чэхай А. П.  
Аб ім: 104, 115, 141  
Фота: 192

## III

Шабалінскі П.  
Аб ім: 132  
Шабуніна П. І. — 86  
Шагінян М. — 335  
Шалашова З.П. — 266  
Шамардзіна С. — 242  
Шамякін І. — 159, 160, 190, 191  
Аб ім: 12, 50, 78, 80 (аўтабіягр.), 82, 83, 94, 95, 97, 99—101, 104, 107, 116, 118, 121, 134—136, 139, 158, 288, 307—308, 333, 334  
Фота: 53, 80, 82, 83, 192, 308  
Шапавалаў І.  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83, 183  
Шапялевіч К. — 191  
Шарахоўскі Я. — 78, 249, 324; рэц.: 84, 173, 244  
Аб ім: 82, 83  
Фота: 82, 83  
Шасцерыкоў П.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Шаура В. Ф. — 191  
Шаўчэнка Т.  
Аб ім: 44, 46, 50, 170, 239, 258, 310—312, 328, 330—332  
Фота: 192, 243  
Шахавец У.  
Аб ім: 82, 83, 139  
Фота: 82, 83  
Шашалевіч В.  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82  
Шашкоў А.  
Аб ім: 82, 99, 104, 107, 143, 144  
Фота: 82  
Шведзік Г.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Шкраба Р. — 78, 107, 143; рэц.:

28, 46, 84, 101, 118, 121, 173, 185, 197, 206, 244, 288, 274, 277, 324  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Шляпкін І.  
Аб ім: 288  
Шмань Г.  
Аб ім: 82  
Шолахаў М.  
Аб ім: 12, 95  
Фота: 192  
Шпілеўскі П. М.  
Аб ім: 66, 115, 310, 311  
Шторм Г.  
Аб ім: 258  
Штырэй І.  
Аб ім: 288  
Шукайла П.  
Аб ім: 127  
Шункевіч А. О.  
Аб ім: 67  
Шуцько І.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Шушкевіч С. — 191, 242  
Аб ім: 82, 127  
Фота: 82  
Шчарбакоў А.  
Фота: 243  
Шчарбатаў Г. — 173 (рэц.)  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Шчыпаш М. — 191  
Шыдлоўскі А. — 60 (рэц.)  
Аб ім: 66, 310  
Шыдлоўскі М.  
Аб ім: 336  
Шыманскі М. — 242  
Шынклер Хе. [Явар Хв.].  
Аб ім: 82, 83, 100, 104 (творы для дзяцей), 127, 309  
Фота: 309  
Шырма Р. — 88, 191  
Аб ім: 336  
Шыцік У.  
Аб ім: 99, 134  
Шэва О. — 331 (рэц.)  
Шэйн П. С.  
Аб ім: 66, 268, 310, 311

Шэкспір В.  
Аб ім: 132, 335  
Шэхтэр М. — 86

Аб ім: 82  
Фота: 82  
Юшчанка А. — 191, 240, 242

Э

Эмі Сяо  
Аб ім: 334  
Энгельс Ф. — 1  
Аб ім: 66, 170, 336  
Эпімах-Шыпіла Б.  
Аб ім: 67  
Лісты да яго: 45  
Фота: 243  
Эулі С.  
Фота: 108, 286

Ю

Юдзін П.  
Фота: 243  
Юдельсон А.  
Аб ім: 82  
Фота: 82  
Юновіч М. — 322  
Юркевіч Л. М., гл. Ляўоніны Ю.  
Юрчанка Г. — рэц.: 180, 296  
Юрэвіч У. — 23, 78, 190, 240,  
264; рэц.: 46, 100, 101, 107,  
117, 121, 301

Я

Яблонская-Эрдман  
Аб ёй: 336  
Явар Хв., гл. Шынклер, Хв.  
Явдухулан Б. — 191  
Ядвігін Ш. [Лявіцкі А.] — 127,  
187 (аб бел. народзе), 187  
(пра Дуніна-Марцінкевіча)  
Аб ім: 67, 74, 115, 187  
Якаўлеў Ю. Я. — 86, 155  
Якімовіч А. — 88, 152  
Аб ім: 80 (аўтабіягр.), 82, 83,  
86, 94, 99, 128, 144, 152, 155  
Фота: 80, 82, 83  
Янкоўскі Ф. М. — 29  
Аб ім: 107  
Яромін — 57, 58 (рэц.)  
Ярош М. Г. — 50, 78, 255, 256,  
296; рэц.: 77, 127, 131, 258  
Аб ім: 127  
Яршоў-Мазураў Е. В. — 172  
Ясакар, гл. Бядуля З.  
Ясеннін С.  
Аб ім: 127  
Яфімава К. — 242  
Яфімава М. Б. — 150, 277

## *Алфавітны спіс назваў аナンімных кніг і зборнікаў<sup>1</sup>*

- Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі — 50  
Бібліографія твораў Янкі Купалы. Ч. 1, 2. — 267  
В помощь учителю. (Из опыта работы учителей Могилевской области) — 231  
Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. (Библиография) — 343  
Вопросы детской литературы (Сб. статей) — 156  
Вопросы литературы. (Сб. статей) — 38, 259  
Второй Всесоюзный съезд советских писателей — 87  
Вялікі пясняр беларускага народа.  
Зб. артыкулаў аб жыцці і дзеянасці Я. Коласа. — 190  
Декада белорусского искусства и литературы в Москве — 86, 155  
«Детская литература в 1950 году» (Сб. статей) — 157  
Жизнь колхозной деревни и литература. Творческая дискуссия в Союзе писателей СССР — 137  
Жыццё для народа. Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзеянасці Я. Коласа — 191  
Издание художественной литературы в СССР. (Статистич. материалы) — 113

- Кузьма Чорны. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і творчай дзеянасці пісьменніка) — 297  
Літаратура нашых дзён. Зб. артыкулаў і рэцензій — 78  
Літаратурны музей Я. Купалы. (Путевадзіцель) — 262  
Літаратурны музей Я. Купалы. Кароткі даведнік — 263.  
Литература и искусство народов СССР и зарубежных стран. Библиогр. бюллетень — 342.  
Любімы паэт беларускага народа. (Зб. артыкулаў і ўспамінаў пра Я. Купалу) — 241  
Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі. 1917—1960. (Бібліягр. даведнік) — 110  
Матэрыялы да IV міжнароднага з'езда славістуў — 62  
Маякоўскі ў Беларусі. Зборнік — 324.  
На шляху служэння народу. (40 год бел. сав. літаратуры) — 79  
Народны паэт Беларусі. (Зб. матэрыялаў, прысвячаных 80-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы) — 242  
Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры — 51  
О літературе. Сб. документов — 4

<sup>1)</sup> Лічбы адсылаюць да нумароў, пад якімі ў даведніку апісаны паказаныя кнігі.

- О литературе и искусстве. Сб. документов — 5  
Очерк истории белорусской советской литературы — 84  
Писатели народов СССР. Лит. портреты — 251  
Печать СССР за сорок лет. (Статистич. материалы) — 114  
Писатели Советской Белоруссии. Краткий биогр. справочник — 83  
Пісьменнік і мова. Хрэстаматыя — 28  
Пісьменнікі Савецкай Беларусі. Кароткі біягр. даведнік — 82  
Пяцьдзесят чатыры дарогі. Аўтабіяграфіі бел. пісьменнікаў — 80  
Слова пра сябра. Успаміны аб Эдуарду Самуйлёнку. — 286  
Советская детская литература. (Сб. статей) — 158  
Советские писатели. Автобиографии — 81
- Советское литературоведение о литературах зарубежных стран. 1955—1960. (Библиография). — 344  
Теория литературы. Конспективный курс — 25  
Трэці з'езд сафецкіх пісьменнікаў БССР. 15—18 верасня 1954 г. (Стэнагр. справаздача) — 88  
Художественная литература в борьбе с религией. Сб. статей. — 141  
Якуб Колас. Жыццё і творчасць. Альбом — 163  
Янка Купала. (Зб. матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці) — 239, 240  
Янка Купала. Жыццё і творчасць. (Альбом). — 243  
Янка Купала ў беларускім масцяцтве. (Зб. матэрыялаў) — 264

## *Алфавітны паказальнік аナンімных твораў<sup>1</sup>*

- Адной маткі ўсе мы дзеткі — 65  
«Александрыя» — 51, 54, 56  
«Аповесць аб паўстанні чорных людзей» — 66  
«Аповесць аб Грунвальдской бітве» — 311  
«Аповесць пра Падолле» — 311  
«Багач» — 65  
«Баркулабаўскі [Варкалабаўскі] летапіс» — 51, 54, 56  
«Баркулабаўскі летапіс» гл.  
«Баркулабаўскі летапіс»  
Васкрасенне хрыстова і сашествіе яго ў ад» — 55, 57, 65, 68, 187, 311, 328  
«Вось цяпер які люд стаў» — 65, 66, 68, 187  
«Велікая помылка наших белорусов» — 67  
«Вясна гола перапала» — 66, 76  
«Гутарка Данілы са Сцяпанам» — 65—68, 187  
«Гутарка двух суседаў» — 67  
«Гутарка Кузьмы з Апанасам» — 65  
«Гутарка пана з селянінам» — 65, 66, 230  
«Гутарка Паўлюка» — 65, 66  
«Гутарка старога дзеда» — 67  
«Гутарка старога дзеда на Беларусі» — 67  
«Дзядзька Антон, або гутарка аб усім чыста, што баліць, а чаму баліць — невядома»<sup>2</sup> — 65, 71, 76, 310, 311, 315, 336  
«Житие Авраамия Смоленского» — 54  
«Житие Ефросинніи Полоцкай» — 54  
«Житие св. Алексея, человека божия» — 54  
«Задонщина» — 54  
«История о Атыли, короли Угорском» — 54  
«История о княжати Кгвидоне» — 54  
«Калевала» — 203а  
«Комедия о Петрушке» — 57  
«Крыўда і праўда» — 67<sup>1</sup>  
«Ліст да Абуховіча» — 51, 66, 128, 230  
«Літоўская хроніка» (Метрыка Вялікага княства літоўскага) — 57  
«Подка» — 57  
«Мужыцкая праўда» — 65  
«Не будзем жыці» — 65  
«Панская ласка» — 65, 66  
«Парай, міласцівы пане» — 65.

<sup>1)</sup> Паказальнік адсылае да парадковых №№ кніг, якія характарызуюць паказаныя аナンімныя творы.

<sup>2)</sup> Некаторыя даследчыкі сцвярджаюць (Я. Ф. Карскі, М. Р. Ларчанка), што гутарка «Дзядзька Антон» належыць пяру А. Гурыновіча.

- «Плач белорусской земли» — 66  
«Повесть временных лет» — 54  
«Повесть о Калском побоище и о семидесяти храбрых» — 54  
«Повесть о Меркурии Смоленском» — 54  
«Повесть о трех королях-волвах» — 54  
«Повесть о Тристане и Изольде» — 54, 311  
«Повесть о Тундале» — 54  
«Повесть о Шемякине суде» — 57  
«Прадсмертны разгавор пустэльніка Пётры» — 66  
«Прамова Івана Мялешкі» — 54, 57, 66, 128, 230, 311, 328  
«Прауда» — 65, 66  
«Размова ёалуйскіх двух мужыкоў» — 67, 68  
«Размова пана з селянінам» — 68, 76  
«Размова пана з хлопам» — 65, 66  
«Размова старасты Янкі з братчыкам Хвядосам» — 67  
«Сказание о Батыевом побоище» — 54  
«Сказание о Борисе и Глебе» — 54  
«Сказание о Виленских мучениках» — 54  
«Сказание аб Мамаевым побоищы» — 51, 54, 56, 57  
«Сказание пра бой на Ворскле» — 311  
«Сказка не сказка, быль не быль, але так бываіць» — 67  
«Слова аб палку Гаравым» — 50, 51, 54, 56, 57, 107, 203а, 240, 258, 311  
«Спевак» — 65  
«Страсти Христовы» — 54  
«Сход» — 65, 66  
«Тарас на Парнасе» — 50 (вып. 2), 53, 65—70, 76, 84, 187, 230, 311, 315—317, 336  
«Траянская гісторыя» — 54  
«Тэатр» — 68  
«Хождение Игнатия Смолянина» — 54  
«Цар за адно з панамі» — 187  
«Цар Ірад» — 55  
«Цар Максіміліян» — 55, 57  
«Чортава сіла» — 65  
«Энеіда навыварат» — 50 (т. 2, 5), 51, 65—70, 73, 74, 76, 128, 197, 315, 328, 336

## *Алфавітны паказальнік першядычных выданняў<sup>1)</sup>*

- «Аршанская маладняк» — 127  
«Atheneum» — 336  
«Беларусская вёска» — 127  
«Беларусская работніца і сялянка» — 185  
«Беларускі піяніер» — 185  
«Воіан» — 311  
«Вестник Европы» — 311, 336  
«Віленский временник» — 311  
«Вольная думка» — 74  
«Wiadomości drukowe» — 311  
«Вясна» — 127  
«Голос» — 162—169  
«Голос шыза» — 74, 183  
«Гоман» — 67, 70, 311  
«Губернские ежедневности» — 70  
«День» — 70  
«Дзяянніца» — 91  
«Дняпроўская ўсплескі» — 127  
«За свободную Беларусь» — 129  
«Зарніцы» — 127  
«Заря» — 74  
«Звезда» — 91 (узоры масавай пазэй на старонках газеты)  
«Звязда» — 46 (ліст Я. Коласа ў рэдакцыю), 239  
«Зоркі» — 178 (творы З. Бядулі на старонках часопіса, работа пісьменніка рэдактарам часопіса)  
«Иллюстрированная газета» — 68

- «Искра» (беларус. карэспандэнты ў газете) — 70  
«Камуніст» — 127, 269, 270, 309  
«Кварталык Ін-ту польска-радзецкага» (на польск. мове) — 336  
«Колокол» — упрыгуй на развіцці беларус. літ., беларус. карэспандэнты ў «Колоколе» А. Герцена: 66, 70, 188, 189, 310, 311  
«Літаратура і мастацтва» (ліст Я. Коласа ў рэдакцыю) — 46  
«Лучынка» — 294  
«Lud i czas» — 311  
«Маладняк» — 50 (вып. 1), 74, 90, 91, 103, 115, 121, 124, 127, 178, 185, 235, 296, 301  
«Маладняк Барысаўшчыны» — 127  
«Маладняк Калініншчыны» — 127  
«Малады араты» — 185  
«Маланка» — 103  
«Мінскі лісток» — 67, 70, 311  
«Москвитянин» — 68  
«Мужыцкая праўда» — 65, 68 — 71, 170, 188, 189, 311  
«Надзвінне» — 127  
«Наша воля» — 103, 289  
«Наша доля» — 193  
«Наша ніга» — 45, 74, 115, 178, 203а, 255, 322; дзеянасць

<sup>1)</sup> Паказальнік адсылает да парадковых №№ кніг, якія харектарызуюцца названымі тут часопісы і газеты

- З. Бядулі ў рэдакцыі газеты:  
178, 180
- «Отечественные записки» — 66  
(успы ў на развіццё беларус.  
літаратуры)
- «Памятнік літэрацкі» (на  
польск. мове) — 336
- «Пантеон» — 68
- «Партызанскае слова» — 129
- «Партызанская дубінка» — 129
- «Пачатак» — 130
- «Полымя» — 91, 115, 127
- «Правда» — 108, (фота беларускіх рабочых-пазтаў, якія  
выпісвалі ў 1912 г. і распаў-  
сюджвалі газ. «Правда»), 183  
(творы Ц. Гартнага на ста-  
ронках газеты)
- «Радавая рунь» — 127
- «Раздавім фашицкую гадзіну»  
— 129
- «Ранне» — 127
- «Родныя гоні» — 282
- «Росквіт» — 127
- «Rocznik Literacki» — 311
- «Русское слово» — 311
- «Савецкая Беларусь» — 46  
(Ліст Я. Коласа ў рэдакцыю  
газеты), 91, 127, 178 (работа  
З. Бядулі ў рэдакцыі газе-  
ты), 230 (творы К. Крапівы  
на старонках газеты).
- «Світанне» — 127
- «Северный архив» — 336
- «Северо-Западный край» — 74,  
75, 170
- «Северо-Западное слово» —  
170, 239, 319
- «Современник» — роля часопі-  
са ў становленні новай бела-  
рус. літаратуры: 66—71, 311
- «Тыгоднік Віленскі» (на польск.  
мове) — 336
- «Узвышша» — 50 (вып. 1), 88,  
115, 178, 185
- «Уздым» — 127
- «Чыреоны сейбіт» — 127, 185
- «Чырвоны сцяг» — 103

## ЗМЕСТ

Стар.

<b>Уводзіны</b>	5
I. Тэорыя літаратуры	23
II. Літаратура і фольклор	29
III. Гісторыя літаратуры	32
1. Беларуская літаратура	32
Агульныя агляды. Зборнікі	32
Дарэвалоцыйная літаратура	38
Савецкая літаратура	51
Агляды па жанрах	69
Тэматычныя агляды	77
Дзіцячая літаратура	79
Літаратура пра асобных пісьменнікаў	84
2. Сувязі беларускай літаратуры з іншымі літаратурамі народаў СССР і з зарубежнымі літаратурамі	141
<b>Дапаможныя паказальнікі</b>	
Імянны паказальнік	157
Алфавітны спіс назваў ананімных кніг і зборнікаў	183
Алфавітны паказальнік ананімных твораў	187
Алфавітны паказальнік перыядычных выданняў	189

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

<b>Введение</b>	5
I. Теория литературы	23
II. Литература и фольклор	29
III. История литературы	32
1. Белорусская литература	32
Общие обзоры. Сборники	32
Дореволюционная литература	38
Советская литература	51
Обзоры по жанрам	69
Тематические обзоры	77
Детская литература	79
Литература об отдельных писателях	84
2. Связи белорусской литературы с другими литературами народов СССР	141
<b>Вспомогательные указатели</b>	
Именной указатель	157
Алфавитный список названий анонимных книг и сборников	185
Алфавитный указатель анонимных произведений	187
Алфавитный указатель периодических изданий	189

Белорусское литературоведение и критика  
*На белорусском языке*

Тэхнічны рэдактар *M. K. Тумас*

Здадзена ў набор 28.7.1964 г. Падп. да друку 6.10.1964 г.  
Папера 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Друк. арк. 6 (9,84). Ул.-вид. арк. 12,423.  
Заказ 2374. Тыраж 3.100. Цана ў пераплётце 55 кап.  
Выдание Кніжнай палаты БССР

Друкарня «Перамога», г. Маладзечна, Рэвалюцыйная, 1.

ЦАНА 55 КАП.



8000000 1953763